

вуха: — Пан улез у клець дый краў сало, я, дагнаўшы, адбраў ды шэльму выхвастаў, як сабаку. Ды глядзі ж мне, не расказывай нікому, бо была бы бяда!

Прайшоў адзін тыдзень, другі, гаспадар пабіў сваю жонку за нейкае там ліха. Злуючы на яго, жонка і кажэ:

— Пачэй жэ, гадзюка! Пайду я да пана, усё чиста скажу, як ты знайшоў гроши.

— Ідзі к чортавай мацеры!

Яна тыкі і пабегла. Пан прысылае за мужыком. Калі яго спыталіся аб знойдзеных грашах, здрягнуў ён плечыма, пачаў хрэсціца да клясціц, адказваючы:

— Далібог ані чув, ані бачыў!

— Хлусіць, паночку, брэшэць! — крычала заўсятая баба. — Знайшоў, далібог знайшоў, у той самы дзень, як хмара ішла з пірагамі.

— Ашалела баба! — кажэ здзіўлены пан.

— Скруцілася, паночку! — адказаў муж, уздыхаючы.

— Сам ён скруціўся! — дзіка крыкнула баба. — Знайшоў, далібог, знайшоў, у той самы дзень, як два зайцы да чатыры шчукі у гаць улезлі.

— Што табе, баба, упілася ці ашалела?

— пытаўся пан ад смеху, трymаючыся за пузо, каб не лопнуць.

— Кручаная, паночку! — сказаў муж, ламаючы руки. — Вось і доля мая, доля нешчаснай!

— Сам ты кручаны! — крычала, бытцам ашалеўшы, баба, грозючы свайму мужу кулакамі: — Знайшоў, паночку, каб я счарнела, як зямля, калі не праўда! Знайшоў у той самы дзень, выбачай паночак, як пан сало краў!

— Нешчасная мая доля, горкае мае жыццё! — крыкнуў мужык са страхам.

А пан, смяючыся, як ніколі ў жыццю, прыказаў бабу звязці да студні ды выліць ёй колькі вёдзер на галаву, каб ёй глудзы прыўраціць.

Сноў. 1849.

**РАВІЧ Іосіф Іпалітавіч**, вучоны-ветэрынар, педагог. Сапраўднае прозвішча Гіршовіч Мойша. Нарадзіўся 16.4.1822 г. у Слуцку. У 1850 г. закончыў курс ветэрынарнага аддзялення са ступенню ветэрынара. У 1856 г. абараніў дысертацию, атрымаў званне магістра ветэрынарных навук.

Па выніках конкурсу ў 1859 г. быў прызначаны прыватдацэнтам акадэміі на кафедры зоапаталогіі і зоафізіялогіі, а ў наступным годзе накіраваны на 2 гады на вучобу за мяжу. Пасля вяртання быў выбраны экстраардынарным, а ў 1867 г. ардынарным прафесарам. У 1871 г. узнічаліў створаны па яго ініцыятыве часопіс «Архів ветеринарных наук». У 1872 г. прызначаны загадчыкам ветэрынарнага аддзялення акадэміі. Галоўныя навуковыя працы: «Агульная зоапаталогія» (1861), «Курс вучэння пра павальнія і заразныя хваробы свойскай жывёлы», «Поўны курс іпалогіі» і інш. Шэраг яго артыкулаў надрукаваны ў тагачасным перыядычным друку. Памер 9(21).9.1875 г.

**СЕЎРУК Леанід Сафоніевіч**, педагог, аўтар шэрагу падручнікаў па прыродазнаўстве. Нарадзіўся ў 1870(?) г. у засценку Сорагі Слуцкага павета. У 1885 г. з залатым медалём закончыў Слуцкую гімназію і паступіў у Пецярбургскі ўніверсітэт. Пасля яго заканчэння працаваў выкладчыкам у Пецярбургскім сіроцкім інстытуце. Многія складзеныя ім падручнікі ў дарэвалюцыйны час перавыдаваліся па некалькі разоў. Склаў кніжку па батаніцы на беларускай мове, адказаў матэрыяльнай дапамогу выдавецтву суполцы «Загляненіе сонца і ў наша аконца». Менавіта Л. Сеўрук, якому некалі адказаў матэрыяльнай дапамогу настаўнік Слуцкай гімназіі М. Д. Пратапопаў, са сваімі сябрамі прывёз з Пецярбурга і паставіў на слуцкіх могілках помнік настаўніку з эпітафіяй «Подзвігам была твая дзейнасць. Настаўніку-чалавеку».

**СЛУПСКІ Аляксандар Іванавіч**, беларускі і рускі літаратар, гісторык і археолаг. Нарадзіўся 16.4.1864 г. у Слуцку. Закончыў Мінскую гімназію, Пецярбургскі ўніверсітэт (1887). У «Паўночна-заходнім календары» на 1888 год апублікаваў гістарычны нарыс «Ізяслаўль і Тураў...». Пад яго рэдакцыяй у Мінску выдадзены «Паўночна-заходні календар» на 1892 г. і 1893 г., дзе А.І. Слупскі змясціў і свой народны календар, складзены на аснове народных прыкмет беларусаў, тэксціў беларускіх абрацавых песен і прыказак, а таксама свае артыкулы «Гісторыя Мінска» і «Легенда пра Магілёў». У 1880—1890-я гады друкаваў гісторыка-краязнаўчыя і літаратурна-крытычныя артыкулы ў перыядычных выданнях Мінска.

У артыкуле «Стары Мінск» (газ. «Мінскій листок», 5.5.1895) прывёў біяграфічныя звесткі пра В.Дуніна-Марцінкевіча. З 1893 г. працаў на Урале. У 1901—1905 гг. — член Пермскай губернскай архіўнай камісіі. Вывучаў архітэктуру і археалогію Паўночнага Урала («Архітэктурныя помнікі Салікамска», 1902, «Падземныя хады Салікамска», 1904, «Да пытання аб маскоўскім і наўгародскім уплыве ў архітэктурных помніках Салікамска і Чэрдыні», 1905). Памёр на Урале каля 1907 г.

### ТАЯМНІЧЫ АЎТАР

У польскім горадзе Гнезна, што ля Познані, нехта Б.І.К. выдаў у 1905 годзе ананімныя «Успаміны аб Слуцку». Ва ўступным слове сказана, што ўспаміны напісаны ўраджэнцам Слуцка, высокім царскім чыноўнікам, імя якога было нямецкім, душа ж — «літоўскай» (г.з.н. беларускай). Апошнія гады свайго жыцця гэты чыноўнік правёў у горадзе, звязаным з іменем Міцкевіча (г.з.н. у Навагрудку або ў Вільні), дзе ў 1886 годзе і ўзнавіў па памяці падзеі паўекавой даўнастцы.

«Нямецкае імя» аўтара «Успамінаў аб Слуцку» расшыфравана ў часопісе «Пшэводнік бібліографічны». Гэта быў барон Сталь, або Стэль. Нягледзячы на сваё арыстакратычнае паходжанне і пасаду слуцкага гараднічага, ён прытырмліваўся даволі перадавых поглядаў, спачуваў беларускім сялянам і выступаў за тое, каб вызваліць іх ад прыгону.

Барон Сталь расказвае аб гістарычным мінульым Слуцка і яго стане ў пачатку XIX стагоддзя. «Першымі жыхарамі Слуцка і ўсяго гэтага краю былі русіны беларускага племені, набожныя, сумленныя і працавітыя». У 1116 годзе горад цалкам спалілі наезнікі. Потым, у XV стагоддзі, сюды прыйшлі першыя палякі і літоўцы. Каля 1750 года Ян Маджарскі заснаваў тут майстэрню, у якой ткаліся слуцкія паясы.

У пачатку мінулага стагоддзя горад меў каля 7000 жыхароў і належаў буйному магнату князю Вітгенштэйну. У Слуцку было тады ўсяго 15 мураваных будынкаў. Сярод іх вылучаліся праваслаўная семінарыя, кальвінская гімназія і царква святой Троіцы на Трайчанах, пры якой у свой час перапісваліся кнігі, накіраваныя

супраць акаталічвання. Цікава, што абліччы святых на царкоўных абразах былі падобны да твараў мясцовых сялян. Успаміны Стала пацвярджаюць меркаванне некаторых даследчыкаў, што ў пачатку XIX стагоддзя беларускай мовай шырокі карысталася духавенства, асабліва уніяцкае. Велікодная цырымонія ў Слуцку, гаворыцца ва ўспамінах, завяршалася «казаннем кс. Шантыра на народнай беларускай мове; сяляне слухалі тое казанне з вялікай увагай».

У пачатку мінулага стагоддзя Слуцк жыў даволі інтэнсіўным эканамічным і культурным жыццём. Праз чатыры брамы горада вёўся гандаль з Вільніяй, Гародняй, Кіевам і Масквой. У партыкулярным доме быў тэатр, дзе выступала трупа Клакоцкага. Мясцовы цырульнік Зэлік арганізаваў музичную капэлу і нават напісаў для яе марш. А шавец Болбут хадзіў па святах з батлейкай.

...Сталь цытуе слова модных сярод слуцкай моладзі макаранічных песенак. Польскія слова ў іх пераплютаюцца з беларускімі:

Ой, на моры, на акрэнце  
Панна з туркем у карты грае  
І, граючи, ліст пісае.

А вось і чыста беларускі тэкст. Злодзей у карчме падае раду сваім кампаньёнам наступнай прыпейкай:

А кароўку-астрапожку  
Выведзіце на дарожку.  
Правядзіце за гару, за гару,  
А я вас даганю, даганю.

У заключэнні мемуарыст расказвае аб падарожжах у Мазыр, Навагрудак і Слонім...

Да «Успамінаў аб Слуцку» прыкладзены бібліографічны нарыс пра Людвіка Развадоўскага. Магістр філасофіі, выпускнік Віленскага ўніверсітэта, ён адкрыў у Балочыцах ля Слуцка сялянскую школу. Пасля смерці Развадоўскага (1869) застаўся рукапіс «Філасофія паводле сістэмы Канта», які пры жыцці Стала захоўваўся ў Слуцкай гімназіі.

*Друкунца па кн.: М а л ь д з і с . А . Падарожжа ў XIX стагоддзе. Мн., 1969. С. 186—188.*

**ЦЭРАСКІ Вітольд Карлавіч** (9.5.1849—29.5.1925), астраном, педагог. Нарадзіўся ў Слуцку ў сям'і настаўніка геаграфіі. Бацька яго памёр, пакінуўшы



В.К. Цэраскі.



М.М. Чудоўскі.



А.Ф. Чэскі.

сям'ю ў складаным матэрыяльным становішчы. Дзякуючы намаганням маці Цэраскі пасля заканчэння Слуцкай гімназіі, дзе ён паказаў выдатныя вынікі і схільнасць да дакладных і прыродазнаўчых навук, асабліва да астрономіі, паступіў на вучобу ў Маскоўскім універсітэт. Ужо з 2-га семестра ён працаўваў ва ўніверсітэцкай абсерваторыі назіральнікам. Закончыў універсітэт у 1871 г. і быў залічаны на пасаду пазаштатнага асістэнта, а з 1878 г. — астронома абсерваторыі. У 1882 г. Цэраскі абараніў дысертацию на ступень магістра астрономіі і пачаў выкладаць гэты прадмет у Маскоўскім універсітэце. У 1883 г. практикаваўся ў абсерваторыях Германіі, слухаў лекцыі нямецкага прыродазнаўца Гельмгольца і іншых вучоных. У 1887 г. абараніў у Пецярбургскім універсітэце ступень доктара астрономіі, а ў 1889 г. стаў прафесарам. Праз год Цэраскі прызначаны дырэкторам астронамічнай абсерваторыі Маскоўскага універсітэта і працаўваў на гэтай пасадзе да 1916 г. Член-карэспандэнт Расійскай АН (1914) і член многіх астронамічных таварыстваў Расіі. З-за пагаршэння здароўя Цэраскі пакінуў ра-

боту ў абсерваторыі і пераехаў у Крым, дзе яго і засталася Каstryчніцкая рэвалюцыя. Не маючы падтрымкі з боку ўлад, Цэраскі апынуўся ў вялікай нястачы і існаваў выключна за кошт невялікіх дапамог ад сяброў з-за мяжы. У 1922 г. яму назначылі дзяржаўную пенсію. У 1923 г. ён пераехаў да сына ў Падмосков'е. У маі 1924 г. навуковая грамадскасць Расіі шырока адзначыла 75-годдзе Цэраскага, які да апошніх дзён не спыняў навуковай дзейнасці.

Цэраскі быў адным з пачынальнікаў інструментальнай фотаметрыі і заснавальнікам маскоўскай школы фотаметрыстаў, ён распрацаваў методыку фотаметрычных назіранняў і дамогся высокай для свайго часу дакладнасці вызначэння бліску зорак. На працягу 1875 — 1903 гг. ён дакладна вымераў бліск больш як 500 зорак, адным з першых вызначыў у 1903 г. зорную велічыню Сонца. У 1885 г. ён адкрыў існаванне т.зв. серабрыстых вобла-каў, якія свецяцца, і сумесна з А.А.Белапольскім установіў, што яны знаходзяцца на вялікай вышыні над Зямлём (каля 80 км). Па яго ініцыятыве з 1895 г. распачата сістэматычнае фатаграфаванне неба з мэтай адшукання і даследавання пераменных зорак на атрыманых фотаздымках. У 1895 г. на аснове доследаў з плаўленнем металаў у фокусе ўвагнутага лістэрка Цэраскі ўпершыню ўстановіў інжыноў мяжу тэмпературы Сонца  $3500^{\circ}\text{C}$ . Цікавіўся гісторыяй астрономіі, асабліва XVI і XVII ст., спецыяльна наведаў мясціны, дзе жылі і працаўвалі М.Капернік (апублікаваў пра яго артыкул) і І.Браге. Лекцыі Цэраскага як вучонага і педагога вызначаліся высокім прафесіоналізмам і даходлівасцю. Ён па-бацькоўску ставіўся да сваіх вучняў, быў спагадлівым да людзей.

**ЧУДОЎСКІ Мікалай Мікалаеўіч**, рэвалюцынер, адзін з арганізатораў сацыял-дэмакратычнай групы РСДРП у 1905 г. у Слуцку. Нарадзіўся ў 1885 г. у Слуцку ў сям'і выкладчыка гімназіі. Закончыў Слуцкую гімназію, вучыўся ў Юр'еўскім (Тарту) універсітэце, з якога быў выключаны за ўдзел у рэвалюцыйным руху студэнтаў. У 1904 — 1905 гг. у Рызе ўдзельнічаў у баявых дружынах, у Мінску прымаў удзел у дэмонстрацыях супраць курлоўскага расстрэлу, у Слуцку займаўся рэвалюцыйнай дзейнасцю. У 1907 г. у Германіі, член сацыял-дэмакратычнай партыі, у 1914 г. у гру-

пе «Спартак», супрацоўнічаў з нямецкімі рэвалюцыянерамі Р.Люксембург, К.Лібкнхетам, К.Цэткін. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі вярнуўся на радзіму, прымаў удзел ва ўстанаўленні ўлады ў Літве, Беларусі, на Кубані, у Растове, Баку. Працаў у Маскве ў Камісарыяце знешнягия гандлю. Узнагароджаны ордэнам Чырвона-га Сцяга, медалямі. Памёр у 1966 г.

**ЧЭСКІ Аляксандр Фёдаравіч**, актыўны ўдзельнік рэвалюцыі 1905—1907 гг. Нарадзіўся ў Слуцку. Закончыў Слуцкую гімназію, вучыўся ў Маскоўскім універсітэце на прыродазнаўчым факультэце. За-

рэкамендаваў сябе таленавітым хімікам. Удзельнічаў у падрыхтоўцы баявых дружын, непасрэдна праводзіў інструктаж па ваенна-баявой справе. У 1906 г. член Маскоўскага ваенна-тэхнічнага бюро РСДРП, працаў супмесна з рэвалюцыянерамі М.Праабражэнскім і П.Штэрнбергам. У 1907 г. у Пецярбургу арганізаваў інструктарскую школу-лабараторыю, якая ў хуткім часе пераводзіцца ў Каакалу (Фінляндія), займаеца зброевай справай. Арыштаваны і ў 1908 г. змешчаны ў Трубецкі бастыён Петрапалаўскай крэпасці, дзе і памёр яшчэ да пачатку суда ў сакавіку 1909 г.

## Мастакі XIX ст. — нашы землякі

**ВЯРОЎСКІ Васілій**, іканапісец. Нарадзіўся ў Слуцку. Распісваў у XIX ст. Слуцкі праваслаўны сабор, які па знешнім выглядзе нечым нагадваў славуты Ісакіеўскі сабор у Пецярбургу. Па расказах відавочцаў, малюнкі былі выкананы з вялікім майстэрствам, на высокім прафесійным узроўні. На жаль, спадчына яго не захавалася.

**ЗАЛЕСКІ Браніслаў Францавіч**, беларускі і польскі мастак, пісьменнік. Нарадзіўся ў 1819 г. у маёнтку Рачкавічы Слуцкага павета. Першапачатковую агульную і мастацкую адукацыю, магчыма, атрымаў у Вільні. У 1840 г. закончыў гістарычны факультэт Дарпцкага ўніверсітэта. За ўдзел у нелегальных рэвалюцыйных гуртках быў арыштаваны і ў 1847 г. сасланы ў Арэнбург, потым у Хіву, Туркестан. У ссыльцы пасябраваў з Т.Р.Шаўчэнкам. Разам з ім удзельнічаў у экспедыцыях па Аральскім краі і ў горы Карагату. З 1856 г. жыў у Рачкавічах, падарожнічаў па Беларусі. У пачатку 1860-х гадоў эмігрыраваў за мяжу, падтрымліваў паўстанне К.Каліноўскага. Член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук (1873). Жыў у Парыжы, Дрэздене, Рыме. Пахаваны ў Ментане.

Аўтар жывапісных і графічных пейзажаў, сюжэтна-тэматычных кампазіцый, прадстаўнік акадэмічнага кірунку. Свае малюнкі змяшчаў у «Віленскім альбоме». Стварыў шэраг малюнкаў пра паўстанне 1863—1864 гг. («Серакоўскі ў турме» і інш.). Выпусціў ілюстраванае (22 афорты) выданне «Жыццё кіргізскіх стэпаў». Стварыў афорты «Калізей у Рыме» (1864), «Від Сан-Мало».

Аўтар шэрагу публіцыстычных твораў і мемуараў, у тым ліку: «Польскія выгнаннікі ў Арэнбургу» (1866), «Адмена прыгонніцтва ў Літве» (1868), «З жыцця літвінкі» (пра мастацку А.Скірмунт, 1876). Захавалася яго перапіска з Т.Р.Шаўчэнкам, перапісваўся з А.І.Герцэнам. Памёр 2.1.1880 г.

**Урыўкі з лістоў Б.Ф.Залескага да ўкраінскага паэта Т.Р.Шаўчэнкі**

18 верасня 1856 г.

«...Што мне сказаць табе сёння? Я шэсць тыдняў жыву ўжо сярод сваіх, дышаю родным паветрам, гляджу на родныя лугі і лясочки, на ўсё дарагое і на твары сяброў і блізкіх, даражай за ўсё — я шчаслівы, як не быў шчаслівы ніколі, але хіба я могу гаварыць аб гэтым шчасці табе, беднаму пакутніку? Гэта аз начала б здалёку паказваць хлеб галоднаму. Ах, дружа мой! Як бы мне хацелася падаць і табе гэтага ж хлеба! Бачыць і цябе на мілай радзіме — сярод сваіх, якіх ты так шыра любіш...».

«Маці мая ... гаворыць, што хацела б пачалаваць цябе, як роднага свайго. Усе мае любяць цябе шчыра і калі Бог дазволіць табе развітацца таксама з зауральскім стэпам, то па дарозе на радзіму заяджай, дружа, у мой куток; не багата, але шчыра (лісты Б.Залескі пісаў па-руску, але слова «шчыра» напісаны ім самім. — А.М.) і ўсім сэрцам сустрэнуць цябе...».

2 сакавіка 1857 г.

«...Летам, магчыма, я здзейсню падарожжа па Віліі — «маці літоўскіх рэк», з алоўкам і мальбертам. Ствараеца для

гэтага прыватная экспедыцыя, якая мяркую зрабіць апісанне ракі ў яе гістарычных, археалагічных, тапаграфічных і іншых адносінах. Мяне запрашаюць для складання альбома краявідаў...».

**Канец мая 1857 г.**

«...Жыцце ў вёсцы ва ўсіх адносінах надзіва цудоўнае, я даўно, вельмі даўно не бачыў падобнай вясны, не пражыў такога мая, як цяпер. Як цудоўна спяваюць салаўі! Як пахнуць гайл! Садок у Рачкавічах так квітнее, што на дрэвах не ўбачыши лісціка — усё напоўнена жыццём і любоўю, і чалавек бліжэй да прыроды, і неяк бліжэй да вялікага Бога, грудзі становяцца цаплійшымі і сэрца як быццам мацней б'ецица... Я ўзяў з сабою шмат арэнбургскіх эскізаў і думаў тады, што іх выкарыстаю, але пражыўшы вясну ў цудоўнай Літве, я бачу, што не дакрануся да іх. Малюю і вывучаю нашы дрэвы. Я, дружа мой, не могу стварыць «Блуднага сына», напрыклад, але б мне хацелася вывучыць гэты куток зямлі — для мяне святы і, у крайнім выпадку, на некалькіх міlionках красу яго паказаць...».

Калі заехаць у Рачкавічы не дазволяць табе акаличнасці, то я прыеду ў Пецярбург, а пасля калі-небудзь, накіроўваючыся пакланіцца старому Кіеву і Дняпру, ты заедзеш і ў мой куточак, памолімся ў «Восточнай браме», і старая мае са слязамі бласлаўляць цябе будучы...».

**2 чэрвень 1859 г.**

«...Я жанюся, мой мілы Тарас... Нявеста мая, гадоў 25-ці».

Дадае, што Алена Скірмунт некалькі гадоў жыла за мяжой, вучылася жывапісу, і або збіраюцца з'ездзіць за мяжу разам — «любавацца творамі мастацтва і вучыцца».

Згаданы ліст стаў апошнім, пасланым Залескім Шаўчэнку з Рачкавічай. Правільней, апошнім з тых, што захаваліся. Перапіска, бадай, працягвалася і пасля гэтага, хоць, магчыма, не так рэгулярна. І прычына не толькі ў тым, што Залескі часта выязджаў з Рачкавічай. І ў 1857—1859 гадах Браніслаў Францавіч некаторы час жыў і ў Дараве непадалёку ад Баранавічай, і ў Мінску, і пад Гроднам. Тым не менш, ён пастаянна вяртаўся ў Рачкавічы. Па-ранейшаму цешыў сябе надзеяй — авалязкова наведаеца любы Тарас сюды, дзе яго даўно чакаюць як самага дарагога і блізкага чалавека. Гэтым спадзяваннем заканчваец-

ца і пісьмо ад 2 чэрвеня 1859 года: «Лісты твае знайдуць мяне заўсёды, дзе б я ні быў, калі іх адрасаваць будзеш праз Слуцк у маёнтак Рачкавічы».

*Друкунца па кн.: Марціновіч А. Хто мы, адкуль мы... Мн., 1996. Кн. 1. С. 452, 454—456, 463—464.*

**КАРСАЛІН Кандрат Лыч**, нарадзіўся 9.3.1809 г. у Слуцку ў небагатай мяшчанскаі сям'і. Пэўнай адукцыі ў дзяцінстве не атрымаў. З 12 гадоў захапіўся іканапісам, у 14 гадоў — ён ужо памочнік у мясцовых іканапісцаў, працаўаў разам з імі над іканастасамі для гародскіх цэркваў. Акрамя абразоў, пачаў займацца партрэтным жывапісам. Першыя прафесійныя парады ў асвяенні партрэтнага мастацтва ён атрымаў ад Т. Гесэ, выкладчыка мальвання мясцовой гімназіі.

У 1830 г. Карсалін пакінуў Слуцк і пераехаў у г. Арол. Тут ён займаўся галоўным чынам партрэтным жывапісам. Выстаўляў свае творы на гародскі выстаўцы 1835 г. З 1838 г. — слухач Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў, а ў 1839 г. за «Аўтапартрэт» і «Мужчынскі партрэт» атрымаў званне пазакласнага мастака. Савет акадэміі пропанаваў яму працу мастака пры Рускай духоўнай місіі ў Пекіне. У Кітаі Карсалін прабыў каля трох гадоў. З-за хваробы, не дапрацаўшы абумоўлены тэрмін, вярнуўся ў Расію. Спачатку жыў у Іркуцку, а ў пачатку 1850-х гадоў прыехаў у Санкт-Пецярбург. 6.10.1855 г. савет акадэміі за партрэт обер-свяшчэнніка арміі і флоту Кутнєвіча, які быў напісаны з натуры, прысвоіў яму званне акадэміка партрэтнага жывапісу. Пазней ён стаў членам савета акадэміі.

На працягу 1854—1867 гг. мастак стварыў шмат абразоў і іканастасаў, пісаў карціны на біблейскія сюжэты. Займаўся пейзажным жывапісам. Вядомы твор гэтага жанру — «Від на загарадны палац у ваколіцах Пекіна» (1860).

У 1879—1883 гг. К. Карсалін жыў у Слуцку. Верагодна, што ў апошнія гады свайго жыцця, як і ў ранні перыяд творчасці, пісаў партрэты жыхароў Слуцка і абразы. Дата смерці невядома.

**КРАНКОЎСКІ**, іканапісец. Напісаў абразы для іканастаса Слуцкага Святадухаўскага сабора.

**СТРАЛКОЎСКІ Павел**, іканапісец 2-й палавіны XIX ст. Вядома, што жыў ён

на «Востраве». У Слуцкім Свята-Міхайлаўскім саборы знаходзяцца яго творы, якія былі напісаны ў 1889 г.: абразы Найсвяцейшай Багародзіцы і Святой Тройцы.

**ТАРАСЕВІЧ Адам**, іканапісец 1-й плавіны XIX ст. У 1825 г. напісаў абразы для іканастаса саборнай царквы Святой-Лынскага манастыра ў Слуцку.

**ШЭМЕШ Адам**, жывапісец і мастацтвазнавец. Нарадзіўся ў 1808 г. у Слуцкім павеце. Творчасць звязана з мастацкім жыццём Беларусі і Літвы. Мастацкую адукцыю атрымаў у Віленскім універсітэце (1826—1831). За антыўрадавую дзеянасць ён высланы ў Расію. У 1846 г. вярнуўся ў

Мінск, з 1852 г. жыў у Вільні. Вядомы як партрэтыст (аўтапартрэт, партрэты У.Сыракомлі, С.Манюшкі, І.Янушкевіча, Е.Фялінскай і інш.). Стварыў кампазіцыі на рэлігійныя тэмы, па непацверджаных звестках — на гістарычныя і бытавыя. Рабіў ілюстрацыі да твораў А.Міцкевіча, прымаў удзел у афармленні драматургічных пастановак В.Дуніна-Марцінкевіча. Аўтар «Успамінаў пра Віленскую мастацкую школу», «Успамінаў пра Дамеля» і інш., апублікованых у віленскім часопісе «Атэнэум».

*I.Ціткоўскі, B.Відлога.*

## Шляхі жыцця праходзілі праз Слуцк

### ГРАФ БАНДЫНЭЛІ

1840 год... На адыходзе лета ў радавітай памешчыцкай сям'і Рышарда і Караліны Абуховічаў нарадзіўся хлопчык, будучы пісьменнік. Маёнтак іх быў у Калацічах, што непадалёку ад Глуска. Калі Альгерд падрос, бацькі аддалі вучыцца яго ў Слуцкую гімназію. Але бацькам, відаць, хацелася, каб іх сын атрымаў адукцыю за мяжой, таму і адправілі Альгерда за навукай у Швейцарыю. Пасля Жэневы быў Парыж. Юнак быў здолыны да наукаў — ён добра валодаў французскай, англійскай, італьянскай, нямечкай і іспанскай мовамі.

У Францыі Альгерд прафыў нядоўга. Яго вяртанне ў родную Беларусь супала з рэзкім узмацненнем сялянскага руху, выкліканага грабежніцкімі харкатарамі рэформы 1861 г. У многіх паветах Гродзенскай, Магілёўскай, Віцебскай, Мінскай і іншых губерняў сяляне адмаўляліся плаціць аброк, адрабляць паншчыну, падпісваць устаўныя граматы. У выніку ўсё гэта вылілася ў магутнае паўстанне 1863—1864 гг., якім у Беларусі і Літве кіраваў беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат Кастусь Каліноўскі. Па сваіх поглядах, адносінах да сялян Абуховіч не мог засставацца ў баку ад гэтых падзеяў. І яшчэ... «ён быў нашчадак славутай рэвалюцыйнымі традыцыямі сям'і». Сотні змагароў загінулі ў баях, многія былі кінуты ў турмы, сасланы на катаргу, у Сібір быў высланы і Альгерд Абуховіч.

Тытулаваны памешчык, катаржанін,

мужыцкі пісьменнік — ён стаў «белай варонай у сваім асяроддзі, якое яго вы раклася, абыявіла вар'ятам». І ў асабістым жыцці было мала радасці. Аб чым і піша Абуховіч у сваіх празаічных «Мемуарах» у раздзеле «Мая жонка»: «...яна была асова гожая, вельмі мілая і ветлівая з людзьмі. Вартая лепшай долі...». Праз няпоўных сем гадоў сумеснага жыцця ў Пецярбургу ад сухотаў памерла жонка Абуховіча. Засталася глуханяная дачка, якую ўзяла да сябе гадаваць, там жа ў Пецярбургу, цётка.

Апошнія гады жыцця Альгерд Абуховіч правёў у Слуцку, працаўшы рэпетытаром. Тут жа ў 1894 г. ён і напісаў свае «Мемуары» — празаічны твор біяграфічнага характару. У іх склад увайшло дванаццаць своеасаблівых па жанры і невялічкіх па аб'ёме раздзелаў. Пра гэты твор вядомы літаратуразнаўц Адам Мальдзіс пісаў, што «мемуары Абуховіча напісаны яркай, сакавітай мовай... Яны



А.Р.Абуховіч.

стаяць ля вытокаў мастацкай прозы». Акрамя «Мемуараў» на сёняшні дзень вядомы верш «Дума», байкі «Ваўкалак», «Воўк і лісіца», «Суд», «Старшына». На жаль, спадчына пісьменніка дрэнна захавалася. У друку Абуховіч падпісваўся Граф Бандынэлі. Як псеўданім ён выкарыстоўваў дзяячое прозвішча сваёй бабулі, якая была графініяй з Італіі.

На мастацкае развіццё беларускай літаратуры другой палавіны XIX ст. упłyў зрабіла яе ўзаемадзеянне з іншымі літаратурамі. Менавіта ў гэты час вырасла колькасць перакладаў на беларускую мову. Вялікі ўклад у гэту справу зрабіў і Альгерд Абуховіч, які своеасаблівую ўвагу аддаваў перакладам. Здольны і вельмі працаўты, на мову сялян ён пераклаў творы Петrarкі, Гётэ, Шылера, Гюго, Байрана, Пушкіна, Лермонтава, Міцкевіча, Сыракомлі і іншых. Некалькі гадоў таму ў Польшчы адшукаліся ў перакладзе Абуховіча дзве байкі Крылова.

А што ж знешне ўяўляў самой пісьменнік? Па словаапісанні мастак Michał Bieliński стварыў партрэт А.Абуховіча, а мастак



Помнік А.Р.Абуховічу на слуцкіх могілках.

Ф.Янушкевіч у сваім палатне «Паўстанне 1863 года» адлюстраваў вобраз пісьменніка (карціна знаходзіцца ў Слуцкім краязнаўчым музеі) як паўстанца. Памёр 10.8.1898 г.

B.C. Відлога.

### З творчасці А.Р.Абуховіча

#### СТАРШЫНА

Хоць які парадак дай,  
Адно тое, братка, знай,  
Што крутнёю ўсё пакруціш  
І найлепшэ збламуціш.  
Льва-манарха воўк прасіў,  
Каб вайтом яго зрабіў.  
Бо авечкі скрozy у бязладдзі,  
Шкодзяць вельмі ў панскім садзе.  
Ды і самі пратадаюць,  
Бо, як жывьц, яны не знаюць.  
І ліса за ім прасіла  
(Яе жонка льва любіла).  
Воўк з лісіцаю звязаўся  
І, як можна, так стараўся:  
Дзе прасілі, дзе ўзыхнулі,  
Дзе гасціца падаткуні,  
Каб дабіцца да медалі,  
І плацілі, і прасілі, і стагналі...  
Леў гаворыць: — Ходзяць толкі,  
Што авец з'ядоюць воўкі.  
І сазваць сказаў народ  
На звярыны вольны сход,  
Паспытаць усіх звярат:  
— Воўк ці добры, ці ён гад?  
Чыны важна ўсе прыйшли,  
Усё начальства тут было.  
Ды прычыны не знайшли,  
Зла аб воўку не чутно:  
Пад судом ён, бач, не быў  
І з начальствам добра жыў,  
Ды медаль пан войт надзеў  
На авечы цэлы хлеў.  
А авечкі што сказалі? —  
Іх на сход зусім не звалі,  
А ўпісана ў пратаколе,  
Што «авечкам дана воля».

#### СУД

Там, дзе пушча, за прасёлкам,  
Калісь ліс жыв' з шэрым воўкам  
І, як весць людская кажа,  
Жыло згодна племя ўражас;  
Ды да часу.  
Хутка сварка там пайшла:  
Укрыўдзіў нечым ліс ваўка.  
Дайшло дзела да суда.

Можа, праўда, можа, не, —  
Адвакаты — два сабакі на судзе.  
Кожны брэша, на праціўніка вядзе.  
А суддзёю быў глушэц,  
Ён разумны ці глупец,  
Тое труда разгадаць,  
Адно толькі, як чуваць,  
Што рашыў ён дзела так:  
Выгнаў з суду ўсіх сабак,  
А воўк з лісам плоціць штраф.  
Воўк — бо хлусіць ён напрасна,  
Ліс — бо злодзей.

Гэта ясна:  
Круцілёў чым разбіраць,  
Лепш абодвух пакараць.

**АРЦЕМІЙ** (? — 1570), рускі царкоўны дзеяч і публіцыст, прадстаўнік рэлігійнага вальнадумства, прыхільнік несцяжацеляў. З 1536 г. манах у Парфір'евай пустыні каля Кірыла-Белазерскага манастыра, у 1551 г. ігумен Троіца-Сергіева манастыра, у 1554 г. абвінавачаны ў ерасі, адлучаны ад царквы і сасланы ў Салавецкі манастыр. Каля 1554—1555 гг. уцёк у Вялікае княства Літоўскае. Спачатку жыў у Віцебску, потым у Слуцку пры двары князя Юрыя Алелькі. Займаўся літаратурнай дзейнасцю, вёў барацьбу супраць каталіцызму і лютэранства ў абарону праваслаўя. Асабіста быў знаёмы з С. Будным, К. Каладынскім, І. Зарэцкім. Арцемій аўтар 16 пасланій, 9 з якіх напісаны ў Слуцку. Зарэкамендаваў сябе таленавітым публіцыстам, адстойваў ідэі духоўнага самаудасканалення, чалавекалюбства, разумнага пераканання, любові да «кожнага слова», цярпімасці да «ератыкоў».

**АСКЕРКА Міхаіл Андрэевіч** (1836, Мінск — 28.4.1864), удзельнік паўстання 1863—1864 гг. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі. Пасля яе заканчэння паступіў на медыцынскі факультэт Маскоўскага універсітэта, потым працаваў у Магілёве урачом. У 1862 г. пакінуў дзяржаўную службу, удзельнічаў у стварэнні рэвалюцыйных арганізацый у Магілёўскай губерні. Належаў да партыі «чырвоных», трymаў сувязь з віленскім паўстанцкім цэнтрам, з К. Каліноўскім. Як камісар Магілёўскага ваяводства разам з Л. Звяждоўскім узначаліў узброеное паўстанне. Летам 1863 г. прызначаны камісарам Мінскага ваяводства. Па заданні К. Каліноўскага ў кастрычніку разам з І. Ямантам рэарганізаваў паўстанцкую адміністрацыю на Міншчыне.

Ратуючыся ад рэпрэсій, выехаў у Пецярбург. Арыштаваны 22.10.1863 г. на ст. Востраў Пскоўскай губерні. Расстраляны ў Магілёве па прыгаворы ваеннага суда.

**АСКЕРКА Сцяпан Міхаіл** (12.9.1712, Навагрудчына — ?), эканаміст, юрыст. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі. Працягваў адукцыю ў Кёнігсбергу і Берліне, але з-за ганення ўезітаў на яго бацькоў вымушаны вярнуцца на радзіму і прыняць каталіцкую веру. З 1733 г. зноў у Пруссіі, саветнік юстыцыі караля Фрыдрыха II. У 1760 г. напісаў эканамічны трактат «Небавязковы план хутчэйшага асваення абложных зямель Брандэнбургскай маркі» (захоўваецца ў Расійскай нацыянальной бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу), які ў 1995 г. выдадзены ў беларускім перакладзе. Упершыню ўвёў у навуковы ўжытак слова «план».

**АСТРОЖСКІ Канстанцін (Васіль)** Канстанцінавіч (1527, Тураў — 21.3.1608), палітычны і культурны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, магнат, абаронца права слáյ. Яго маці Аляксандра паходзіла з дома слуцкіх князёў Алелькавічаў, бацька — Канстанцін Іванавіч — найвышэйшы гетман Вялікага княства Літоўскага. К. Астрожскі атрымаў добрую хатнюю адукцыю, з 1540 г. выконваў розныя гаспадарскія даручэнні («службы»), з 1550 г. — старosta ўладзімірскі, маршалак валынскай шляхты, з 1559 г. і да канца жыцця — кіеўскі ваявода, валодаў землямі на Вальні, Кіеўшчыне, Падоллі, Галіччыне. З'яўляўся заснавальнікам школ у Слуцку, Тураве (1572), школы і друкарні ў Астрогу, дзе заходзіўся яго радавы маёнтак, і інш. месцах. Падтрымліваў дзеячаў беларускай, рускай і ўкраінскай культуры. Пад яго апекай заходзіліся многія праваслаўныя брацтвы на Беларусі, у Літве і на Украіне. Варожа ставіўся да сялянска-казацкіх выступлэнняў Касінскага і Налівайкі. Адзін з ініцыятараў канфедэрациі праваслаўных і пратэстантаў у 1599 г. у Вільні супраць католіцкай царквы.

**АЧАПОЎСКІ Станіслаў Уладзіміравіч** (22.2.1878, в. Ёдчыцы былога Слуцкага павета — 1945, Краснадар), вучоны, доктар медыцынскіх науک, хірург, акуліст. У 1896 г. закончыў Слуцкую гімназію з залатым медалём, потым Ваенна-медыцынскую акадэмію. Працаваў у Краснадарскай вайсковай бальніцы (пазней —

краявой). За сваю практыку зрабіў 35 тысяч аперацый. Краснадарская краявая бальніца носіць яго імя. Тут яму пастаўлены помнік.

**БАРТАШЭВІЧ** Антоній (1723, Віленшчына — 1768), педагог, доктар філософіі. Выкладаў граматыку, рыторыку і гісторыю ў езуіцкім калегіуме ў Слуцку.

**БЕЛАБОЦКІ** (магчыма, **БЕЛАБЛОЦКІ**) Андрэй (да праваслаўнай хрышчэння Ян) Хрыстафоравіч (2-я палаўіна XVII — пачатак XVIII ст.), усходнеславянскі паэт і філософ. Закончыў Слуцкую кальвіністскую гімназію, вучыўся ў Францыі, Італіі, Іспаніі, дзе авалодаў многімі мовамі. Быў кальвіністкім прапаведнікам у Слуцку, настаўнікам у Магілёве. З прычыны ганення ў езуітамі вымушаны быў пераехаць у Смаленск, потым у Москву, дзе прыняў праваслаўнае веравызнанне. Як перакладчык з лацінскай мовы з пасольствам Ф. Галавіна наведаў Кітай. Галоўны паэтычны твор — паэма «Пентатэзум», або Пяць кніг кароткіх», напісаны на стараславянскай мове, у якой адчуваецца ўплыў беларускай. Пісаў філософскія трактаты, рабіў пераклады.

**БЖАЗОЎСКІ** Тадэвуш (24.10.1749, Польшча — 1820, Палац), дзеяч каталіцкай царквы, генерал ордэна езуітаў, педагог. Вучыўся ў езуіцкіх школах у Слуцку і Нясвіжы, закончыў Віленскую духоўную семінарыю. Быў настаўнікам, займаўся перакладамі, стаў вядомы як прапаведнік.

**БРЖАЗОЎСКІ** Антон Рыгоравіч (20.12.1870, былы Бабруйскі павет, цяпер Любанскаі раён — 10.2.1961, Куйбышаў), вучоны, хірург, педагог. У 1889 г. закончыў Слуцкую гімназію, потым медыцынскі факультэт Маскоўскага юніверсітэта. У 1922 г. прыват-дацэнт Саратавскага юніверсітэта, прафесар шпітальнай хірургічнай клінікі Астраханскага медыцынскага інстытута. Выдадзены яго працы «Рак і барацьба з ім», «Курс прыватнай хірургіі» і інш.

**БРЭТЦАР** Якуб (1690 — 11.8.1733), жывапісец. Працаваў на Беларусі. У 1715—1717 гг. жыў у Слуцку, дзе зрабіў размалёўку інтэр'ера касцёла езуітаў.

**ВАЙНІЛОВІЧ** Антоній (1773—1885), маршалак шляхты Слуцкага павета.

**ВАЙНІЛОВІЧ** Тадэвуш (1804—1878), маршалак шляхты Слуцкага павета. Пахаваны на слуцкіх могілках.

**ВАЙНІЛОВІЧ** Эдвард Адам (13.10.1847, Сляпянка, цяпер у межах Мінска — 16.6.1928), гаспадарчы і палітычны дзеяч Беларусі. Адзін з самых багатых памешчыкаў у Мінскай губерні (маёнткі Савічы, Пузай Цімкавіцкай воласці Слуцкага павета і інш.). У 1865 г. закончыў Слуцкую гімназію, у 1869 г. — Пецярбургскі тэхнічны інстытут, працаваў інжынерам, займаўся сельскай гаспадаркай. З 1878 г. быў членам, віц-старшынёй Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, у 1906 г. — членам Дзяржаўнага савета Расійскай імперыі. На працягу 35 гадоў быў ганаровым суддёй Слуцкага павета. У дому Э. Вайніловіча ў Слуцку праходзіў 1-ы беларускі з'езд Случчыны (1920). За свае сродкі ў Мінску пабудаваў касцёл св. Сымона і Алены, так званы Чырвоны касцёл.

**ВАЛІЦКІ** Аляксандр (1826, Вільня — 1893), удзельнік грамадскага і культурнага руху на Беларусі ў 1860-я гады. Закончыў Слуцкую гімназію, Маскоўскі (па іншых звестках Харкаўскі) юніверсітэт. Вучыўся музыцы ў Слуцку і Вільні, выступаў у канцэртах як спявак, выконваў песні С. Манюшкі. У Мінску заснаваў кнігарню, быў хавальнікам фондаў бібліятэкі і архіва М. Радзівіла ў Нясвіжы.

**ВАЙЛЕР (ВЕПЛЕР)** Андрэй (?—?), музыкант, капельмайстар і кампазітар XVIII ст. Каля 1736 г. паступіў на службу ў прыдворную капэллю князя М. К. Радзівіла Рыбанькі ў Нясвіжы. У 1740—1750-я гады працаваў у аркестры князя Г. Ф. Радзівіла ў Слуцку. Выезджалі з аркестрам у Белае (цяпер Бяла-Падляска, Польшча) і Нясвіж.

**ВАШЧАНКА** Максім Ярмалініч (2-я палаўіна XVII ст. — 1708), беларускі гравёр па медзі, друкар. Адзін з заснавальнікаў Магілёўскай школы гравюры. Вучыўся ў Віленскай езуіцкай акадэміі, дзе атрымаў ступень бакалаўра філософіі і вольных мастацтваў, званне магістра науک. Друкарская дзейнасць звязана са Слуцкам. Выканаў медзярыты для кніг «Манархія Турэцкая, апісаная Рыко» (1678), «Акафісты і каноны» (1693), якія былі выдадзены ў Слуцку.

**ВІТМАН** Францішак (Франц), музыкант і капельмайстар XVIII ст. У 1749—1760 гг. капельмайстар прыдворнага аркестра князя Г. Ф. Радзівіла ў Слуцку і Белым

(цяпер Бяла-Падляска, Польшча). У Слуцку выступаў у драматычных спектаклях, вядома, што выконваў ролю Багацея ў адной з п'ес, паставленай у 1752 г. У 1756 г. выезжай з групай музыкантаў у Нясвіж, у 1760 г. быў запрошаны М. К. Радзівілам Рыбанькай узначаліць Нясвіжскую капэллу.

**ВІХЕРТ Ян** (2.7.1737, Беларусь — 1791), драматург і педагог. У 1756—1758 гг. вучыўся ў Слуцкай езуіцкай калегії. Выкладаў рыторыку ў Бабруйскай і Палацкай езуіцкіх калегіях, аўтар трагедый на польскай мове.

**ГАЎСМАН Міхаіл Антонавіч** (1817—1889), беларускі гісторык, краязнавец, археолаг. Калекцыянераваў прадметы старажытнасці, археалагічных раскопак, побыту беларусаў, пячаткі, медалі. Быў у Слуцку з археалагічнай экспедыцыяй. У 1877—1878 гг. апублікаваў шэраг гісторыка-краязнавчых нарысаў, у тым ліку і пра Слуцк, аўтар рукапіснага нарыса «Гістарычны вопіс губернскага горада Мінска і губерні» (вядомы як «Рукапіс Гаўсманскі»).

**ГЕСЭ Тамаш (Іван Хрыстафоравіч)**, мастак-партрэтыст і педагог. Выхаванец мастацкай школы, вучань Я. Рустэма. На працягу 1837—1868 гг. (мáгчыма, з 1834) працаў выкладчыкам малевання ў Слуцкай мужчынскай гімназіі. У сярэдзіне 1830-х гадоў пад яго кіраўніцтвам рабіў першыя крокі па асваенні партрэтнага мастацтва К. Карсалін — будучы акадэмік партрэтнага жывапісу.

**ДАЛЕНГА-ХАДАКОЎСКІ Зарыян Якаўлевіч** (сапраўдане ЧАРНОЦКІ Адам, 24.12.1784, в. Гайнава Лагойскага раёна — 17.11.1825, Цвярская губерня), славяноснавец, пачынальнік беларускай, польскай, рускай і украінскай археалогіі, фальклорыстыкі, этнографіі і дыялекталогіі. Пачатковое навучанне праходзіў у хатніага настаўніка ў м. Лецяшын на Случчыне, потым два гады вучыўся ў Слуцкім каталіцкім вучылішчы. З усіх навук, што выкладаліся тут, больш за ёсё любіў гісторыю і географію, захапляўся кнігі па старажытнай гісторыі. У 1801 г. закончыў вучылішча і пераехаў у Мінск. Падарожнічаў па Польшчы, Галіцый, Палессі, жыў у Расіі. З'яўляўся членам карэспандэнтам варшаўскага Таварыства сяброў навук (1819), членам пецярбург-

скага Вольнага таварыства аматараў расійскай славеснасці (1819), маскоўскага Таварыства гісторыі і старажытнасцей расійскіх (1820).

**ДАЎКША Эдуардас Якубас** (1836, Літва — 1890), літоўскі пісьменнік-дэмакрат. У 1851 г. закончыў Слуцкую гімназію. Ад імя літоўскага народа выступаў на жалобным мітынгу пры пахаванні беларускага і польскага пісьменніка У. Сыграполі ў 1862 г.

**ДЗЮПРЭ Луі Максіміліян** (?—?), танцоўшчык, балетмайстар, педагог. Адзін з заснавальнікаў мужчынскага сцэнічнага танца. Вучыўся ў Французскай акадэміі мастацтваў, саліст «Каралеўскай акадэміі» ў Парыжы. Гастроліраваў у Лондане, Варшаве, Дрэздене, Вене. У 1756 г. запрошаны Г. Ф. Радзівілам у яго прыдворны тэатр у Слуцку, разам з А. Пуціні стаў стваральнікам мясцовага балета. У 1756—1758 гг. выкладаў у Слуцкай балетнай школе, выступаў у Слуцку і ў Белым (цяпер Бяла-Падляска, Польшча). Пазней пераехаў у Нясвіж.

**ЕЛЬСКІ Аляксандар Карлавіч** (псеўд. Баян з-над Пцічы, Літвін-грамадзянін; 16.6.1834 — 10.9.1916), беларускі пісьменнік, гісторык, этнограф, краязнавец, перакладчык, публіцыст. Нарадзіўся ў в. Дудзічы Ігуменскага павета (цяпер Пухавіцкі раён). Некаторы час жыў у Слуцку. Падрабязна апісваў вонкавы выгляд і гісторыю горада. Найбольшай славутасцю Слуцка лічыў бібліятэку Бергеля, у якой захоўваліся рэдкія выданні — усяго каля тысячы тамоў. Выйшла яго брашура «Напамін пра бібліятэку Юльяна Бергеля, пастара ў Слуцку». Выдаў «Гістарычныя звесткі пра радзівілаўскую ткальню паясоў у Слуцку» (1893), «Гістарычныя звесткі пра фабрыку шкла і аздобленых лüstэрак у радзівілаўскім Урэччы на Літве» (1899).

**ІЛЬІН Уладзімір Мікалаевіч** (1891, Украіна — 1974, Парыж), вучоны, прыватдацэнт Кіеўскага ўніверсітэта, выкладаў гісторыка-філософскія дысцыпліны, літургіку ў рускім праваслаўным Багаслоўскім інстытуце св. Дзіянісія. З 1919 г. у эміграцыі, выкладаў у Канстанцінопалі, Берліне, з 1925 г. у Парыжы. Закончыў Слуцкую гімназію.

**КАЗАЧЫНСКІ Эмануіл (Міхаіл) Аляксандравіч** (каля 1700, м. Ямпаль на

Украіне — 1755, Слуцк), царкоўны дзеяч, літаратар, педагог. Закончыў Маскоўскую славянско-грэка-лацінскую акадэмію, шмат падарожнічаў па Заходній Еўропе. Працаў вікладчыкам у школах Кіева (1720—1733), у Сербіі, дзе заснаваў школу і займаўся літаратурнай дзейнасцю. Вярнуўся ў Кіев і паstryгся ў манахі. У верасні 1748 г. прыехаў у Слуцк, заняў пасаду архімандрыта. У жніўні 1749 г. у Кіеве ў Сафійскім саборы адбыўся спецыяльны малебен у гонар прызначэння Казачынскага на пасаду слуцкага архімандрыта і замежнага намесніка кіеўскага мітрапаліта. У Слуцку паспяхова вёў барацьбу з езуітамі, заваяваў давер да сябе і павагу з боку князя Г. Радзівіла. У час жыцця і дзейнасці ў Слуцку (1748—1755) Казачынскі напісаў некалькі твораў, у тым ліку «Респос...».

**КАПЕВІЧ (КАПЕЎСКІ) Ілья Фёдаравіч** (каля 1651, Брэстчына ці Случчына — 1714, Мсціслаўчына), пісьменнік, перакладчык, кнігавыдавец, асветнік, энцыклапедыст. Закончыў Слуцкую кальвіністскую школу, дзе атрымаў добрыя веды і вывучыў замежныя мовы. Зведаў ганенне езуітаў, вымушаны быў выехаць у Галандыю. У 1697 г. у час прыбыцця ў Галандыю расійскага пасольства пад кіраўніцтвам Пятра I быў кандыдатам-паstryрам пры Амстэрдамскім саборы. Як знавец многіх моў быў настаўнікам Пятра I і іншых удзельнікаў пасольства. Актыўны прыхільнік пятроўскіх рэформаў, вітаў імкненне славянскіх народаў да аб'яднання. Складаў і выдаў каля 20 кніг, у т. л. «Введение краткое во всякую историю», «Грамматика латинская», «Прыгчи Езоповы», «Святцы, или Календарь», «Руковедение в грамматику славено-российскую» і інш.

**КАРПОВІЧ Пётр Уладзіміравіч** (3.10.1874, Гомель — 1917), рэвалюцыянер-тэрарыст. Закончыў Слуцкую гімназію, Маскоўскі і Юр'еўскі ўніверсітэты. У 1896—1898 гг. вёў рэвалюцыйную агітацыю ў Гомелі, зблізіўся потым з эсэрамі. У 1901 г. смяротна паразіў міністра асветы М. П. Багалепава за рэпрэсіі супраць рэвалюцыйнага студэнцтва. Асуджаны на 20 гадоў катаргі. У 1907 г. уцёк за мяжу, ад рэвалюцыйнага руху адышоў. Загінуў у 1917 г., вяртаючыся з Англіі ў Расію на пароходзе, які падарваўся на міне.

**КАРПОВІЧ Станіслаў** (24.2.1864—16.6.1921, Польшча), педагог, грамадскі

дзеяч, асветнік. Нарадзіўся ў в. Хацішча каля Баранавіч. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі. Пасля займаўся самаадукацыяй, распрацаўваў асновы самаадукацыі і склаў дапаможнік «Што чытаць». Працаў вікладчыкам у настаўнікам. У 1892 г. пераехаў у Варшаву, дзе ўзначаліў маладзёжныя гурткі самаадукацыі, супрацоўнічаў з мясцовімі выданнямі, друкаваў свае артыкулы. Заснаваў у Варшаве кнігарню, а ў хуткім часе і ўласнае выдавецтва нот і школьнай літаратуры. Яго асноўныя творы па асвяце моладзі: «Навука аб выхаванні», «Скарбы чалавечства», «Наша літаратура для моладзі» і інш.

**КАРЫЦКІ Міхал** [7.9.1714, в. Даітрыкі Лідскага павета — 10.3.1781, г. Мінск (паводле іншых звестак у 1784 або 1791)], грамадскі дзеяч, паэт і педагог. У 1733 г. закончыў Слуцкую семінарыю, вучыўся ў Віленскай акадэміі на курсе філософіі. Атрымаў званне доктара філософіі, выкладаў у калегіумах Мінска і Драгічына, у Віленскай акадэміі. Быў рэкторам Мінскай ваяводской школы. Найбольш вядомы яго творы «Дэмата і Дафніс», «Казка», «Птушыны сейм» і інш.

**КЕРСНІЦКІ Анастаз Людвік** (1678, Гальшаны Ашмянскага павета — 1733), педагог, каталіцкі публіцыст на Беларусі. Вучыўся ў Вільні і Пінску. Выкладаў у езуіцкіх калегіумах у Слуцку, Гродне, Варшаве, а таксама ў Віленскай акадэміі. Сучаснікі за красамоўства называлі яго Перыклам. Вядомы як непрыміримы праціўнік культуры гуманізму і ідеалогіі рэфармациінага руху. Заклікаў падданых цярпець нягоды і праводзіці ідею боскага ўмяшання ў дзейнасць людзей. Найбольш значныя творы: «Ключ да скарбаў сардечных» (выдадзены ў Слуцку ў 1723; у Вільні ў 1725) і «Вольны голас нядзельных прамоў» (Варшава, 1727).

**КЛАКОЦКІ Казімір Крыштоф** (каля 1625, Міншчына — 1684), дзяржжаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, заснавальнік друкарні, збіральнік кніг. У 1663 г. па пратэкцыі князя Б. Радзівіла стаў губернатаром Слуцкага і Калынъскага княстваў. Вучыўся ў акадэміі ў Арлеане. Па яго ініцыятыве ў 1665 г. у Слуцку была заснавана друкарня для патраб мясцовых кальвіністаў. Для гэтай друкарні ён набыў у Варшаве неабходнае абсталяванне, і з 1672 г. тут пачалося выданне кніг. Найбольш

інтэнсіўная друкарская дзеянасць прыпадае на 1673—1678 гг., калі пасля смерці Б. Радзівіла (1669) Клакоцкі як апякун не-паўналетнія дачкі Радзівіла Людвікі Караліны набыў значную самастойнасць. Вядомы 29 выданняў Слуцкай друкарні, частка з якіх мела на тытульных лістах надпіс «*Gypis stucensibus*» або «*Druckarnia Shucka*» («Слуцкая друкарня»).

У Клакоцкага была цудоўная ўласная бібліятэка, якую ён збраў на працыгу свайго жыцця. Тут меліся рэлігійныя, навуковыя, гістарычныя, юрыдычныя выданні на польскай, французскай, нямецкай, лацінскай мовах; кнігі паступалі з Круляўца, Гданьска, Франкфурта-на-Одэры. Былі сярод іх і апісанні падарожжаў. Пасля смерці рукапісы з гэтага збору сын ахвяраваў бібліятэцы Слуцкага езуіцкага калегіума, але яны пазней былі адпраўлены ў Вільню, а адтоль трапілі ў Галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве.

**КЛЕЙНБАРТ Леў Максімавіч** (15.10.1875, Капыль — 20.11.1950), рускі крытык і публіцыст. Закончыў Слуцкую гімназію ў 1896 г. Да рэвалюцыі супрацоўнічаў у часопісах «Образование», «Мир божий», «Современный мир» (Пецярбург), кіраваў літаратурнымі студыямі. Друкаваўся з 1902 г. Напісаў «Нарысы народнай літаратуры», «Нарысы рабочай журналістыкі», кнігу «Маладая Беларусь». Садзейнічаў выхаду ў свет зборніка вершаў Я. Купалы «Шляхам жыцця».

**КНЯЖЭВІЧ Гжэгаж (Рыгор)** (1737, Беларусь — ?), перакладчык, гісторык, эканаміст, матэматык. Выкладаў паэтыку, рыторыку і гісторыю ў Слуцкай гімназіі. Напісаў падручнік па матэматыцы і кнігу аб громадводах.

**КНЯЗЬНІН Францішак Дыянізы** (1750, Віцебская губерня — 25.8.1807), польскі паэт, драматург, перакладчык. У 1764 г. закончыў клас рыторыкі ў Віцебскай езуіцкай калегіі, у 1764—1770 гг. вучыўся ў Палацку, Нясвіжы і Слуцку. З 1770 г. у Варшаве. Пісаў паэмы, ідyllі, элегіі, оды, байкі. Цікавіўся беларускім фальклорам і выкарыстоўваў яго ў сваіх творах, збраў беларускія прыказкі, перакладаў заходненеўрапейскую паэзію.

**КРАСОЎСКІ Антон Якаўлевіч** [1822(?), м. Грозаў Слуцкага павета — 1898, Пецярбург], рускі вучоны ў галіне акушэрства і гінекалогіі, заснавальнік навуковага

акушэрства і гінекалогіі ў Расіі, прафесар (1858). Закончыў Слуцкую гімназію.

**КУЛАКОЎСКІ Генрых** (?—?), вучоны ў галіне медыцыны, прафесар, заснавальнік першай у Расіі клінікі па хваробах скury. Вядома, што жыў у Слуцку і ў 1825 г. закончыў Слуцкую гімназію.

**МУЖЫЛОЎСКІ Андрэй** (у манастве Антоній; 1580-я гады — 1640-я гады), пісьменнік-палеміст, рэлігійны дзеяч. Біографічных звестак амаль не захавалася, але вядома, што ён быў прэсвітэрам, а з канца 1620-х гадоў слуцкім пратапопам, жыў у Слуцку, прымаў актыўны ўдзел у арганізацыі паездкі на Украіну і Беларусь іерусалімскага патрыярха Феафана, у выніку тут была адноўлена праваслаўная іерархія.

**МУЗОНІЙ Андрэй** [XVII ст., Італія (?—?)], педагог. Біографічных звестак няма. Вядома, што выкладаў у Слуцкай школе разам з Адамам Рэйнальдам, Андрэем Дабжанскім. У трах складі статут школы, расклад заняткаў, праграму. Статут выдадзены ў 1628 г. у Любчы.

**НАБАРОЎСКІ (НЕБАРОЎСКІ) Даніла** (1573, Кракаў — 1640), паэт, урач, перакладчык, дышламат. Вучыўся ва ўніверсітэтах Вітэнберга (Германія), Базеля (Швейцарыя), Арлеана (Францыя). Слухаваў лекцыі Галілея ў Падуі (Італія), быў прыхільнікам яго вучэння. У Слуцку жыў, верагодна, пасля 1602 г. Напісаў два медыцынскія трактаты, рабіў пераклады на польскую мову. У вершах і вершаваных пісъмах са Слуцка і іншых мясцін паказаў сацыяльныя супярэчнасці на Беларусі ў XVI—XVII ст. Высмейваў рэакцыйную шляхту, езуітаў, духавенства.

**НЕЗАБІТОЎСКІ Станіслаў Ян** (1641, Навагрудчына — 1717), беларускі мемуарыст. Служыў у Б. Радзівіла і кіраваў яго адміністрацыйнай у Слуцкім княстве. Доўгі час жыў у Слуцку. Неаднаразова выбирайаўся дэпутатам сесіі Трыбунала Вялікага княства Літоўскага. Выконваючы абавязкі адміністратора, зрабіў шэраг паездак па Беларусі, Літве, Польшчы, Пруссіі і Сілезіі. У 1682—1700 гг. сістэматычна вёў дзённік, у які запісваў свае назіранні, факты, апісваў падзеі на Случчыне і Навагрудчыне гэтага перыяду. Дыярыуш (дзённік) з'яўляецца багатай кропніцай для вывучэння жыцця, звычаяў і культуры шляхты Вялікага княства Літоўскага. Пасля сябе

пакінуў вялікую эпістальярную спадчыну (больш за 600 лістоў ад розных асоб), якая зберагаецца ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве (архіў Радзівілаў).

**НЕПАКАЙЧЫЦКІ Артур Адамавіч** (1813, Мінская губ. — ?), генерал ад інфантэрыі (вышэйшы генеральскі чын у пяхотным войску), начальнік штаба Паўднёва-Дунайскай арміі, герой руска-турэцкай вайны. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі.

**НЯШКОЎСКІ Іван**, доктар медыцынскіх науک. Вядома, што ў 1851 г. закончыў Слуцкую гімназію.

**ПАПРОЦКІ Францішак** (1723, Беларусь — 1790), выдавец, перакладчык, географ, гісторык і педагог. Вучыўся ў Слуцкім езуіцкім калегіуме, у Польшчы. Выкладаў філасофію, гісторыю і геаграфію ў Варшаве і Віленскай акадэміі. Выдаў «Палітычныя каляндары», «Віленскія календары», аўтар падручніка па геаграфії «Еўропа — найлепшая частка свету», энцыклапедычных даведнікаў «Дамашнія весці аб Польскім Каралеўстве», «Дамашнія весці аб Вялікім княстве Літоўскім» і інш.

**ПАЎЛОВІЧ Эдвард Баніфацы Францішак** (псеўд. Эдвард з-над Свіцязі, Ясенчык; 7.6.1825 — 10.2.1909), мемуарыст, мастак, асветнік. Нараадзіўся ў мястэчку Тургелі (цяпер Літва). Вучыўся ў Слуцкай гімназіі, пасля яе заканчэння ў Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў. Працаў выкладчыкам у Навагрудку, актыўны ўдзельнік культурна-грамадскага жыцця Літвы, Беларусі, Польшчы і Украіны, удзельнік паўстання 1863 — 1864 гг. Вядомы мемуарныя творы «Успаміны з-над Віліі і Нёмана», «Успаміны. Навагрудак — турма — выгнанне», «З падарожжа па Літве» і інш. Як мастак працаў пераважна ў жанры партрэта, рабіў замалёўкі Навагрудка і яго ваколіц, малюваў абразы. Яго архіў, у т.л. перапіска з жыхарамі Беларусі, зберагаецца ў бібліятэцы Польскай АН (Вроцлаў).

**ПАЧОБУТ-АДЛЯНІЦКІ Марцін** (30.9.1728, в. Сламянцы Гродзенскага павета — 20.2.1810, Вільня), беларускі асветнік, астроном. Вучыўся ў Гроднене, уступіў насуперак волі бацькоў у ордэн езуітаў, дзеесці ў 1747 г. паступіў у Слуцкую педагогічную семінарыю.

**ПАШАКОЎСКІ (Пашкоўскі) Ян** (1684, Літва — 3.6.1757, Нясвіж), педагог, выдавец. Пасля заканчэння Віленскай

акадэміі выкладаў там філасофію, граматыку і тэалогію. З 1736 г. працаў выкладчыкам у Слуцку, потым стаў рэкторам Нясвіжскай езуіцкай калегіі, адначасова быў выхавальнікам сыноў М.К.Радзівіла Рыбанькі. Шмат падарожнічаў. Пісаў трактаты і сачыненні багаслоўскага характару, выдаў 20 «Палітычных каляндарыкаў».

**РЫСІНСКІ Саламон Фёдаравіч** [1560(?)—13.11.1625], філософ, паэт, педагог, вучоны-фалькларыст і этнограф. Нараадзіўся ў в. Рысін на Полаччыне (цяпер Себежскі раён Пскоўскай вобласці). Працаў настаўнікам у аддаленых вёсках. Невядома, у якім узроце і ў якасці како ўпершыню трапіў за мяжу. У адным са сваіх лістоў ён паведамляў, што ў 1582 г. прыбыў у Лейпциг, дзе меў зносіны з вучонымі. У наступныя гады, да 1587 г., жыў у вёсках паўднёвой Польшчы, настаўнічаў у Гданьску, вандраваў, працуячы выхавацелем шляхецкіх дзяцей, па гарадах Германіі. У 1585—1586 гг. знаходзіўся ў Альтдорфе з сынамі польскага дыпламата Я.Бучынскага. Пасля 1600 г. служыў у князёў Радзівілаў. Праца прыдворным паэтам і выхавацелем княжацкіх дзяцей знайшла адлюстраванне ў яго творчасці. У вершаванай форме ён апісваў ваенныя паходы Радзівілаў, складаў эпітафіі для членаў княжацкай сям'і і некаторых знатных асоб, займаўся перакладамі. Пераклаў псалмы Давіда на польскую мову (першыя радкі перададзены на стараславянскай мове).

### 3 творчасці Саламона Рысінскага

ЭПІТАФІЯ САФІІ АЛЕЛЬЧЫЦІ,  
КНЯГІНІ СЛУЦКАЙ, ПАХАВАНАЙ  
У СЛУЦКІМ МАНАСТЫРЫ ў 1612 г.

О! Ненадежной судьбы мановение  
неоспоримо!

О! Никому не избетнуть плачевного жизни конца!  
Смерть презирает и працедов честь, и родите-

лей дело,

Племени блеск уважать не умеет и разума моць,  
Кучей сокровищ пренебрегает и золотом ярким,  
Тирской парчи одеяние ценнное ей  
нипочем

Юности цвет иль прекрасные годы ее не задер-  
жат,

Как не взволнует и богу подобная дев красота.

Славные брачные узы — клочок для нее лишь  
дешевый,

## Шляхі жыцця праходзілі праз Слуцк

Сердце печальное мужа-вдовца — лишь насмешки предмет.

Смехом жестокая хлещет, злословить, унизить умеет

Полубожественный замок, обитель полулюдей.

Вот она топчет, бесчестная, землю с радостным плясом,

Выдрав добычу из княжьей груди, и победой горда.

О! Приносящая счастье душа, изобилье достоинств

Тех, что лелеет Юнона и в женщины теле растит,

Звездочка! Ты сохранилась в созвездии Слуцком единица

Между литовскими славой ярчайшая первая дочь!

Разве ты мене рыцарь, чем гордый супруг твой великий?

Сила какая, нагрянув нежданно, тебя унесла?

Многие солнца с супругом тебе проводить предстояло,

Нестора долгие дни полагалось по жребию жить,

Шло тебе клады считать, драгоценность сокровищ отцовских,

Ими делиться с тобой и порадовать жаждал супруг.

И полагалось отцом его сделать детишек прелестных.

В доме ж осиротевшем покинула ты одного.

Если б страдальцу осталась надежда наследника рода,

Меньше бы мучило бедствие, грустно терзала печаль.

Горестно сердце заныло двойной неутешной болью,

Слезы соленой росой увлажнили морщины ланит.

Небу угодно иначе: коль с неба падают звезды,

Разве не скажешь: «чудесно», безумному лишь невдомек.

Луч суетливо врываясь и вспыхнув мерцающим светом,

Матери гасит светло, и гаснет в утробе дитя.

Смерть, свирепея, с размаху косой ударяет жестоко,

Мать и потомство убить для нее еще больший триумф.

Ах! Замолчи, быстролетная, смехом грядущим пытаешь,

Пусть и отсюда потащишь останки замученных жертв,

Вечно ли смехом позволено будет тебе наслаждаться?

Слезы, лицо оросившие, бог милостивый сотрет!

Сломлено не было мужество князя ни вражеским строем,

Ядрами, сталью, огнем и угрозами он не сражен,

Меч не поверг или копий ужасных нёщадные жала,

Тлением не испугала, в глазах промелькнувшая смерть.

Хворь испытанием на ложе его не сломила.

Разве печали враждебная сила доспехи пронзит?

Вот же, когда собирается силы героя ослабить,

Темная мощь Либитины ведь зря раздувает свой гнев.

*Другуецца па кн.: П о р е ц к и й Я.И. Соломон Рысинский. Конец XVI – начало XVII века. Мн., 1983. С. 67–68.*

### СКАНДРАКОЎ Сяргей Вячаслававіч

(9.10.1876, г. Мілін Бранскай вобласці — 2.8.1953), вучоны, журналіст. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі, закончыў Маскоўскі сельскагаспадарчы інстытут. Працаўаў дырэктарам агранамічнай станцыі ў Цэнтральным бюро краязнаўства, Беларускім навукова-даследчым інстытуце сельскай і лясной гаспадаркі. З 1931 г. на педагогічнай работе ў Расіі, Казахстане, у гарадах Беларусі. Быў добра знаёмы з Я.Купалам і Я.Коласам.

### СМАКОЎСКІ Вінцэнт (?—?), жывапісец і скульптар.

Вучыўся ў Віленскім універсітэце і Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў. Працаўаў у Віленскім універсітэце. У 1826 г. выкладаў малярванне ў Слуцку.

### СТРЫЙКОЎСКІ Мацей [1547(?)],

Польшча — 1593(?)], гісторык і паэт. Пачатковую адукцыю атрымаў у парафіяльнай школе, вучыўся ў Кракаўскім універсітэце, атрымаў званніе бакалайара. З 1570 г. жыў на Беларусі — у Слуцку, Сямечыцах, — потым у Літве. Пісаў на польскай і лацінскай мовах. Аўтар вершаванай хронікі «Ганец цноты...» (1574), прысвечанай гісторыі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, антытурэцкага гістарычнага твора «Пра вольнасць Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага...» (1575), шэрагу вершаў і паэм. Сярод яго твораў асобнае месца займае празаічна-вершаваная хроніка «Пра пачатак, паходжанне, мужнасць, рыцарскія і грамадзянскія справы славутага народа літоўскага, жамойцкага і рускага» (1575—78; надрукавана ў Варшаве), прысвечаная князю Юрью Слуцкаму. Яна ахоплівае перыяд ад легендарных часоў да ўтварэння Вялікага княства Літоўскага.

**СЯРЖАНІН Іван Мікалаевіч** (1898, Любань — 1973, Мінск), беларускі вучоны ў галіне заалогіі пазваночных жывёл. Член-карэспандэнт АН БССР, доктар біялагічных навук, прафесар. Заслужаны дзеяч науки БССР. Вучыўся ў Слуцкай гімназіі.

**ТУПТАЛА Даніла Савіч (РАСТОЎСКІ Дэмітрый)**; снежань 1651, Кіеўская вобласць — 1709, Растоў), рускі царкоўны дзеяч і пісьменнік. Упершыню ў Слуцку іераманах Дэмітрый наведаўся ў жніўні 1677 г. Потым жыў у Вільні. У каstryчніку зноў вярнуўся ў Слуцк і пасяліўся ў келлі Праабражэнскага брацкага манастыра. Тут вывучаў лацінскую і польскую мовы, выступаў з пропаведзямі ў Старцаўцікім, Грозаўскім манастырах. Сваім поглядамі падтрымліваў беларускага епіскапа Феадосія Васілевіча (былы архімандрит Слуцкага Троіцкага манастыра) у яго імкненні зрабіць беларускую царкву аўтакефальтай. Аб гэтым сведчыць і двухрадкоўе, якое Дэмітрый напісаў і выразаў на верхнія дошцы зруба калодзежа:

«Почто нам въ Самарію за водой ходити,  
Егда и где, въ Случеске, лепо её пiti?».

Гэты калодзеж быў выкананы самім Дэмітрыем на тэрыторыі Трайчанскаага манастыра. У радках верша закладзены вялікі сэнс — імкненне слуцкіх царкоўнікаў і іх кірауніка епіскапа Васілевіча да незалежнасці, а з другога боку — вада ў Слуцку такая ж святая, як і ў Самарыі. (Самарыя — горад у Палесціне, куды вেручочыя людзі хадзілі за святой вадой.) Дз. Растоўскі быў старонікам рэформаў Пятра I, але і праціўнікам умяшання дзяржавы ў царкоўныя справы. У Слуцку ён прабыў да 1679 г. У сваім дзённіку (дыярышы) апісаў Слуцк.

**ТЫЦ Ян Фрэдэрык** (?; Саксонія — ?), нямецкі мастак-жывапісец і штукатур. Вядома, што быў нейкі час дырэктарам радзівілаўскіх тэатраў у Слуцку і Нясвіжы.

**ТЫШКЕВІЧ (? — ?)**, жывапісец радзівілаўскіх тэатраў у Слуцку і Нясвіжы.

**ТЫШКЕВІЧ Яўстафій Піевіч** (18.4.1814, Лагойск — 8.9.1873), беларускі археолаг, гісторык, этнограф і краязнавец, адзін з заснавальнікаў беларускай археалогіі. Ганаровы член Пецярбургскай і Стакгольмскай акадэмій науку, Лонданска-

га археалагічнага інстытута. У 1855 г. занаваў Віленскі музей старажытнасцей, якому перадаў калекцыі ўласных збораў, арганізаваў і ўзначаліў Віленскую археалагічную камісію. Правё раскопкі курганоў у розных паветах, раскопаў таксама некалькі курганоў пад Слуцкам, дзе выявіў жаночыя ўпрыгожанні. Акрамя вывучэння курганоў вучоны зрабіў і апісанне старажытнага замка ў Слуцку.

**ЦЫБУЛЬСКІ Страфан**, мастак-жывапісец. Вучыўся ў Гданьску ў Якуба Веслы. Працаваў у радзівілаўскіх маёнтках, у т.л. у 1772, 1775, 1779, 1789 гг. — у Слуцку. Для Радзівілаў пісаў і кіраваў партрэты, стварыў алтарныя карціны. У 1859 г. напісаў партрэт Г.К. Радзівіла.

**ЧАРНОЦКІ Напалеон Казіміравіч** [13.7.1866, маёнтак Нача-Брындзойская Слуцкага павета (цяпер Ляхавіцкі раён) — 14.2.1937, Лідскі павет], публіцыст і перакладчык. У 1887 г. закончыў Слуцкую гімназію, быў членам самаадукацыйнага гуртка ў Слуцку. Сумесна з гурткоўцамі пераклаў на беларускую мову брашуру «Дзядзька Антон», якая гектаграфічным спосабам была выдадзена ў Слуцку, у 1885 г. і ў 1892 г. у Тыльзіце. У 1894 г. закончыў медыцынскі факультэт Маскоўскага ўніверсітэта. Пераклаў на польскую мову апавяданне У. Карапенкі «У дрэннай кампаніі», на беларускую мову п'есы «Сватанне» А. Чэхава і «Пашыліся ў дурні» М. Крапіўніцкага, аўтар брашуры «Як будзе з зямлёю», пісаў пра творчасць Я. Коласа.

**ШПІЛЕЎСКІ Павел Міхайлавіч** [псеўданімы Драўлянскі, Знаёмы чалавек, Барон Ікс; 31.10(12.11).1823 — 17(29).10.1861], беларускі этнограф, пісьменнік, публіцыст і тэатральны крытык. Нарадзіўся ў в. Шыпілавічы Бабруйскага павета ў сям'і святара. З 1837 г. вучыўся ў Мінскай духоўнай семінары, якая да 1840 г. знаходзілася ў Слуцку. Затым закончыў Пецярбургскую духоўную акадэмію са званнем кандыдата багаслоўя. Працаваў у Варшаве, Пецярбургу, быў знаёмы з М.А. Дабравібамі. Аўтар нарысаў і артыкулаў «Беларускія народныя павер'і» (1846 — 1852), «Даследаванне пра ваўкала-каў» (1853), «Падарожжа па Палессі і Беларускім краі» (1853 — 1855) і інш.

Падрыхтавала В. С. Відлога.

# 1917

# 1941

## НА КРУТЫМ ПАВАРОЦЕ ГІСТОРЫІ

### УСТАНАЎЛЕННЕ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ

Рэвалюцыйныя падзеі на Беларусі развіваліся пад упльвам спецыфічных умоў, што склаліся ў ходзе 1-й сусветнай вайны. Беларусь падзялялася лініяй фронту на заходнюю і ўсходнюю часткі, паміж якімі ўсе сувязі былі спынены. Слуцк і ўесь Слуцкі павет аказаліся ў прыфронтавой паласе. Лінія фронту, якая праходзіла за Ляхавічамі, захавалася да лютага 1918 г. У Слуцку і акрузе бальшавікі, сацыялісты-рэвалюцыянеры, меншавікі з ліку салдат і афіцэраў Заходняга фронту праводзілі сярод насельніцтва значную агітацыйную работу. У выніку

ў пачатку сакавіка 1917 г. рэвалюцыйна настроеная рабочыя і салдаты арганізavalі ў Слуцку Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Асноўную частку дэпутатаў складалі беспартыйныя, якія не мелі цвёрдых пазіцый і знаходзіліся пад упльвам некаторых партый, у прыватнасці меншавікоў. Гэта адбілася на рашэнні Слуцкага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, прынятага ў дні красавіцкага крызісу 1917 г., які падтрымаў згодніцкую пазіцыю Петраградскага Савета ў адносінах да Часовага ўрада. Бальшавікі ж Случчыны праводзілі агітацыйную прапагандысцкую і арганізацыйную



На адной з вуліц Слуцка пасля паведамлення аб перамозе Каstryчніцкай рэвалюцыі.



Я.Л. Аскольдаў  
(Калмановіч).

работу сярод насельніцтва павета і салдат, што ўрэшце ўмацавала іх пазіцыі ў Савеце. У ліпені ў горадзе арганізавалася самастойная бальшавіцкая арганізацыя.

Рэгулярна ў памяшканні гарадскога клуба, які размяшчаўся ў былым будынку Дваранскаага сходу (цяпер будынак краязнаўчага музея), адбываліся мітынгі, пасля якіх а'яўляўся запіс у партыю бальшавікоў. Запісваліся салдаты, моладзь, працаунікі горада. З цягам часу дала плён агітацыйная работа бальшавікоў і ў сельскай мясцовасці. Слуцкі павет з'яўляўся адным з першых у Беларусі па колькасці сялянскіх выступленняў супраць памешчыкаў. Упłyў бальшавікоў на сялян узрастаў. І калі ў ліпені 1917 г. праходзіў сялянскі з'езд, работай яго кіравала Слуцкая арганізацыя бальшавікоў. На з'ездзе было прынята рашэнне аб утворэнні павятовых зямельных камітэтаў і Савета сялянскіх дэпутатаў.

У гэты час у Петраградзе адбыліся падзеі, якія знайшлі водгук і на Беларусі: ліпенскі расстрэл дэмантрантаў. Па Беларусі, не абмінаючы Слуцка, прakaцілася хваля сходаў, дзе выказваўся недавер Часоваму ўраду. Крызіс у краіне паглыбліўся і нежышцяздольнасць урада была відавочная.

У канцы жніўня адданыя генералу Карнілаву часці з фронту рушылі на Петраград, каб скінуць Часовы ўрад, ліквідаваць Саветы і ўстанавіць ваен-

ную дыктатуру. Для барацьбы з карнілаўшчынай пры Саветах былі сформіраваны ваенна-рэвалюцыйныя камітэты і чырвонаягвардзейскія атрады. У выніку рашучых дзеянняў рэвалюцыйных сіл змова Карнілава была ліквідавана.

Слуцкая арганізацыя бальшавікоў у выніку гэтых падзеяў значна вырасла. У верасні яна налічвала ўжо 200 членаў партыі. Бальшавікі Слуцчыны прымалі актыўны ўдзел у арганізацыі партыйнага цэнтра Беларусі і Захоўняга фронту. На нарадзе дэлегатаў Захоўняга вобласці і фронту, якая адбылася 1—3 верасня, былі прадстаўнікі Слуцкай партыйнай арганізацыі.

У час перавыбараў, што праходзілі ў другой палавіне верасня, фракцыя бальшавікоў складала ў Слуцкім Савеце больш за палавіну дэпутатаў. Слуцк стаў другім у Беларусі горадам пасля Мінска, дзе Савет стаў бальшавіцкім яшчэ да Каstryчніцкай рэвалюцыі. Старшынёй Савета выбралі Івана Ксенафонтавіча Ксенафонтава, члена РСДРП з 1903 г., старшыню Слуцкага камітэта партыі бальшавікоў. Вялікую работу сярод працоўных праводзілі бальшавікі І. Крэйнес, Хірын, Я. Аскольдаў (Калмановіч) і інш.

З 15 па 18 верасня 1917 г. у Мінску праходзіла абласная канферэнцыя РСДРП(б). На ёй прысутнічалі 67 дэлегатаў, сярод якіх былі 2 дэлегаты ад Слуцкай бальшавіцкай арганізацыі.

Да восені эканамічны крызіс на Беларусі яшчэ больш паглыбіўся, што пацягнула за сабой новую хвалю забастовак, якая не абмінула і Слуцкага павета. Больш за 2 тыдні баставалі рабочыя Старэўскага шклянога завода (на той час Бабруйскі павет), сяляне самавольна захоплівалі памешчыцкія землі і пасевы. Супраць забастоўшчыкаў было накіравана нават войска, гэта выклікала яшчэ больше супраціўленне сялян. Сялянская бедната поўнасцю перайшла на бок рабочага кла-

са. Бальшавікі Слуцка актыўна выступалі за дэмакратычныя і сацыялістычныя пераўтварэнні. У гэты час актыўную работу ў горадзе праводзілі бальшавікі І.Крэйнес, Я.Аскольдаў (Калмановіч), І.Багдановіч і інш.

5 кастрычніка 1917 г. у Мінску адбылася II Надзвычайная Паўночная-Заходняя абласная канферэнцыя РСДРП(б). У яе работе прынялі ўдзел і дэлегаты ад Слуцкай партыйнай арганізацыі. Канферэнцыя лічыла бліжэйшай задачай устанаўленне савецкай улады і прапанавала мясцовым арганізацыям партыі бальшавікоў забяспечыць выбранне дэлегатаў на I Усерасійскі з'езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Пасля канфэрэнцыі 14 кастрычніка ў Слуцку адбыўся сход членаў РСДРП(б), на якім была прынята рэзалюцыя аб перадачы ўлады ў краіне Саветам.

Рабочыя горада і салдаты гарнізона пад кіраўніцтвам Слуцкага камітэта партыі бальшавікоў пачалі падрыхтоўку да ўзброенага паўстання.

16 кастрычніка ў Мінску праходзіла канферэнцыя Савета Заходній вобласці, у работе якой прынялі ўдзел і дэлегаты ад Слуцкага Савета. На II Усерасійскім з'ездзе Саветаў 2 дэлегаты-бальшавікі ад Слуцка перадалі патрабаванні сваіх выбаршчыкаў аб пераходзе ўсёй улады Саветам як у цэнтры, так і на месцах.

24 кастрычніка ў Петраградзе пачалося ўзброеное паўстанне. Да раніцы наступнага дня Часовы ўрад быў звергнуты. Вестка аб гэтым была атрымана ў Слуцку раніцай 26 кастрычніка, і адразу адбылося экстрэннае пасяджэнне Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Большасцю галасоў была прынята пропанаваная бальшавікамі і падтрыманая дэпутатамі-салдатамі рэзалюцыя: «...цалкам і поўнасцю признаець і падтрымаець Савецкі ўрад на чале з У.І.Леніным». Меншавікі і эсэры, якія не пагадзіліся з гэтай рэзалюцыяй, выйшлі са скла-

ду Савета. Дэпутаты Савета звярнуліся да працоўных горада і павета, да салдат падтрымаць Савецкі ўрад. Члены Савета былі накіраваны ў вайсковыя часці, дзе правялі сходы. Салдаты прымалі рэзалюцыі аб падтрымцы новага рэвалюцыйнага ўрада. Мітынгі і сходы працоўных адбыліся на прадпрыемствах горада, дзе таксама прымаліся рэзалюцыі аб падтрымцы Савецкага ўрада. Па горадзе была распаўсюджана адоўза «Да грамадзян Pacii», напісаная Леніным, якая заканчвалася заклікам: «Няхай жыве рэвалюцыя рабочых, салдат і сялян!», а таксама тэксты дэкрэтаў Савецкага ўрада і заклік Слуцкага Савета аб падтрымцы Саўнаркома.

У хуткім часе ў горадзе быў створаны Ваенна-рэвалюцыйны камітэт пад кіраўніцтвам бальшавікоў, які ўзяў уладу ў свае рукі. У нядзелю, 29 кастрычніка 1917 г., на базарнай плошчы адбыўся агульнагарадскі мітынг, удзельнікі якога аб'явілі аб пераходзе ўсёй улады ў Слуцку да Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта. Пасля мітынгу чырвонаармейцы занялі пошту, тэлеграф, памяшканні павятовой управы, міліцыі. Замест камісара Часовага ўрада Р.Астроўскага камісарам горада быў прызначаны матрос Балтыйскага флоту Пётр Барцэвіч. Пачаў стварацца атрад Чырвонай гвардыі. За некалькі дзён у яго запісалася каля сотні доброволчыні.

У першыя дні існавання Савецкай улады ў горадзе быў ліквідаваны так званы Камітэт выратавання радзімы і рэвалюцыі, афіцэры, якія ўваходзілі ў яго, былі разбрэноны і адпраўлены ў Сібір.

Савецкая ўлада на Случчыне, такім чынам, была ўстаноўлена мірным шляхам. Гэта стала магчымым таму, што сілы контэррэвалюцыі былі невялікімі, Слуцкі Савет стаў бальшавіцкім яшчэ да кастрычніцкіх падзеяў, 2-я армія была пад моцным уплывам бальшавікоў, сяляне падтрымалі рэвалюцыю.

## У ГАДЫ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ І ИНТЭРВЕНЦЫ

### СУПРАЦЬ ЛЕГІЯНЕРАЎ ДОЎБАР-МУСNІЦКАГА

Пасля ўстанаўлення савецкай улады Слуцкі Савет прыступіў да гаспадарчага будаўніцтва. Пад кантроль бралі памешчыцкія маёнткі, землі, лясы. Першыя крокі дзеянасці ўлады былі нялёгкімі: не хапала кваліфікованых кадраў для ажыццяўлення нават самых простых сацыялістычных мерапрыемстваў, многія дзеянні ўлады байкатаваліся, пашыраліся спекуляцыі, п'янства, грабежы маёнткаў, распаўсюджваліся розныя чуткі. Для прадухілення гэтых негатыўных з'яў Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту даў указанне ніжэйшым ВРК без суда і следства расстрэльваць усіх пагромшчыкаў і марадзёраў, прыцягваць да адказнасці парушальнікаў падаку. Гэта, безумоўна, адкрывала шляхі для злоўживання ўладай, беспадстаўных рэпрэсій. Становішча



Члены бальшавіцкага камітэта ў 1918 г.: Багдановіч, Басінкевіч, Цымбал.

ўскладнялася тым, што антысавецкую лінію праводзіла камандаванне 1-га польскага корпуса генерала Доўбар-Мусніцкага.

12 студзеня 1918 г. Доўбар-Мусніцкі афіцыйна аб'явіў вайну Савецкай Расіі. З гэтага моманту тэрыторыя, на якой знаходзіліся частцы польскага корпуса — Рагачоў, Жлобін, Бабруйск, — фактычна аказалася пад акупацыяй. Пасля ўзяцця Бабруйска легіянеры накіраваліся на Мінск і Слуцк. У Слуцкім павеце па рашэнні Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў была аб'яўлена ўсеагульная мабілізацыя, сферміраваны баявыя дружыны Чырвонай гвардыі. Камітэт аб'яўліў павет у стане аблогі. Спешна эвакуіраваліся з горада савецкія ўстановы і іх супрацоўнікі.

Слуцкі атрад Чырвонай гвардыі, у якім на пачатку студзеня 1918 г. налічвалася 100 чалавек, узначаліў член ВРК ураджэнец горада Якаў Аскольдаў (Калмановіч). Атрад Аскольдава выступіў насустрэч легіянерам корпуса. Па дарозе ў атрад уліваліся добраахвотнікі. Праз некалькі дзён колькасць яго байцоў вырасла амаль удвая. У партыі бой паміж атрадам чырвона-гвардзейцаў і легіянерамі Доўбар-Мусніцкага адбыўся 24 студзеня каля чыгуначнай станцыі Ясенъ (паміж Асіповічамі і Бабруйскам). Перавага аказалася на баку легіянеру. У выніку атрад вымушаны быў адступіць да Слуцка. У лютым легіянеры занялі горад, пачалі арыштоўваць людзей, якія падтрымлівалі Савецкую ўладу.

### У ГАДЫ ИНТЭРВЕНЦЫИ

16 лютага 1918 г. скончыўся тэрмін перамір'я паміж Германіяй і Савецкай Расіяй. 18 лютага германскія войскі пачалі наступленне па ўсім руска-германскім фронце. Праз некалькі дзён Слуцк занялі германскія войскі, легіянеры здалі горад без бою.

З сакавіка 1918 г. паміж Савецкай Расіяй, Германіяй і яе саюзнікамі быў заключаны Брэсцкі мір. Згодна з яго

ўмовамі пад германскай акупацыяй апынулася большая частка Беларусі, у тым ліку і Слуцк. Акупанты адмінілі усе дэкрэты савецкай улады, пачала аднаўляцца памешчыцкая ўласнасць на зямлю, закрываліся прадпрыемствы, абсталяванне і сырвіна вывозіліся ў Германію, заработка плата рабочых паменшылася, а кошт на прадукты харчавання павялічыўся. Цяжкая ноша акупацыінага парадку выклікала супраціўленне жыхароў горада і павета. Вясной 1918 г. у Слуцку быў арганізаваны падпольны бальшавіцкі камітэт, старшынёй якога стаў А.М.Вендраў, сакратаром Басінкевіч. У склад камітэта ўваішлі Багдановіч і Цымбал. Спачатку падпольная арганізацыя бальшавікоў налічвала 15 чалавек, а да канца года ў яе радах было ўжо 50 камуністаў. На барацьбу з германскімі акупантамі разам з рабочымі паднялося сялянства павета. Паступова выступлені сялян выліліся ва ўзброеную партызансскую барацьбу. Смелы налёт зрабілі слуцкія партызаны на артылерыйскую батарэю акупантай у в. Лютавічы. Слуцкі партызанскі атрад дзеянічаў да канца 1918 г.

Між тым у Германіі пачалася буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Савецкі ўрад, выкарыстаўшы новыя ваенна-палітычныя абставіны, 13 лістапада 1918 г. ануляваў Брэсцкі мірны дагавор з Германіяй. Чырвоная армія перайшла ў наступленне супраць германскіх войскаў па ўсім фронце. Падпольны бальшавіцкі камітэт у Слуцку прыняў на сябе абязвязкі Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта. Узначаліў ВРК А.М.Вендраў. Немцы яшчэ былі на Случчыне, калі ВРК вырашыў выйсці з падполля і ўзяць уладу ў горадзе ў свае рукі. Да каменданта горада, нямецкага генерала, быў накіраваны прадстаўнік рэйкома для пераговораў аб перадачы ўлады. У выніку камендант падпісаў указ аб вывадзе часцей германскага войска з горада. 8 снежня 1918 г. у Слуцк уваішлі часці

17-й стралковай дывізіі, а праз два дні прыбылі камуністычны атрад на чале з І.І.Ланге. Слуцкі рэйком быў рэарганізаваны. Старшынёй яго стаў І.І.Ланге, які прыбыў у горадзе да канца студзеня 1919 г. Потым яго накіравалі ў Гомель. На чале ВРК стаў Трафімаў.

На I з'ездзе Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, дзе было аб'яўлена аб утварэнні БССР, прысутнічалі і дэлегаты са Слуцка А.М.Вендраў і Р.Нэймарк. З 1 студзеня 1919 г. Слуцк у складзе БССР, а з 27 лютага 1919 — у складзе Літоўска-Беларускай ССР.

12 красавіка 1919 г. у Слуцку была створана камсамольская арганізацыя з 25 чалавек. Узначаліў яе павятовы камітэт камсамола на чале са старшынёй І.Равічам і сакратаром А.Шэйнманам. У склад камітэта ўваішлі Л.Нэйман, Дарасінскі, Новік, М.Шэйнман, Л.Розаў і інш. У маі адбыўся 1-ы павятовы з'езд камсамола, на якім адзначэлісь 70 дэлегатаў.

У канцы лютага 1919 г. войскі Польшчы пачалі наступленне ў напрамку Вільня — Ліда — Маладзечна, Баранавічы — Мінск, Кобрын — Пінск. У сакавіку польскае войска праправала ся на Слуцкім напрамку. У горадзе быў сфарміраваны атрад камуністаў, які не даўмагчылася ворагу захапіць горад. Пасля гэтага Слуцкая, Бабруйская і Навагрудская каравульныя роты былі аб'яднаны ў Слуцкі зводны добраахвотніцкі батальён і адпраўлены на Заходні фронт. У красавіку і маі 1919 г. са Слуцка на фронт была адпраўлена яшчэ значная частка камуністаў.

Калі ў ліпені 1919 г. інтэрвенты пачалі новае наступленне, Слуцкі камітэт партыі бальшавікоў аб'яўліў новую мабілізацыю. З жыхароў горада і павета быў сфарміраваны батальён, які разам з чырвонаармейцамі абараняў подступы да горада, але часцяком 8-й чырвонаармейскай дывізіі, якая трymала абарону на захад ад Слуцка, давялося адступіць, і 10 жніўня 1919 г.,



I.I. Бачко.



М.В.Юшкевіч.

пасля двухдзённага бою на рыначнай плошчы, інтэрвенты захаплі горад. Пачалі аднаўляцца былыя парадкі: вярталіся памешчыкам маёнткі, капиталістам — фабрыкі і заводы, быў уведзены камендантскі час, пачаў дзейніцаць ваенна-палявы суд і г.д.

Барацьбу супраць ворага ўзначала Слуцкая падпольная бальшавіцкая арганізацыя. Быў створаны яе падпольны камітэт, які ўзначалілі І.І. Бачко і М.В. Юшкевіч. Адначасова дзейнічала і падпольная камсамольская арганізацыя. У вёсках павета пачалі стварацца падпольныя бальшавіцкія ячэйкі, партызанская атрады. Партизанская барацьба з кожным днём разгаралася. У пачатку красавіка ў горадзе праходзіла павятовая нарада, на якую сабралася група падпольщыкаў і партызан, каб абмеркаваць падрыхтоўку паўстання ў час наступлення Чырвонай арміі. Але жандарам стала вядома месца правядзення нарады, і ўсе яе ўдзельнікі былі арыштаваны. 24 красавіка адбыўся ваенна-палявы суд, які прыгаварыў 14 чалавек да пакарання смерцю, 12 партызан — да катаржных работ, 9 чалавек — да 10 гадоў зняволення. Пакаранне смерцю адбылося публічна 25 красавіка на гарадскіх могілках.

Жандары лічылі, што з супраціўленнем пакончана, але напады партызан, наадварот, рабіліся ўсё больш частымі, яны псовалі тэлефонную су-

вязь, чыгуначныя камунікацыі і г.д.

Чырвоная армія набліжалася да Беларусі. Узнікла патрэба ў каардынацыі дзеяння армейскіх часцей і партызан. У пачатку чэрвеня 1920 г. М.Юшкевіч быў накіраваны ў Смаленск у штаб Заходняга фронту. Там ён атрымаў інструкцыю, як дзейнічаць партызанам пры падыходзе часцей Чырвонай арміі да Слуцка. Пасля яго вяртання падпольны павятовы камітэт партыі бальшавікоў пачаў рыхтаваць 2-ю павятовую канферэнцыю, якая адбылася 12 чэрвеня. Праходзіла яна ў полі каля в. Варкавічы. Удзельнікі канферэнцыі прынялі рашэнне: пры набліжэнні Чырвонай арміі напасці на варожыя фарміраванні, не даць спаліць горад пры адступленні.

Калі пачалося ліпеньскае наступленне Чырвонай арміі ў Беларусі, партызаны рушылі да Слуцка. Усю ноч з 14 на 15 ліпеня праз горад спешна адступалі польская войскі. Яны падпалі памяшканне камерцыйнага вучылішча, мост цераз раку Случ, жылыя дамы, узарвалі вакзал і ўчасткі чыгуноў.

Раніцай 15 чэрвеня ў горад увайшлі часці 6-й брыгады 2-й чырвонаармейскай дывізіі. У той жа дзень быў створаны часовы павятовы Ваенна-рэвалюцыйны камітэт на чале з І.Бачко, з 21 чэрвеня дзейнічай пастаянны рэйком на чале са старшыней С.А. Несцерам, з канца чэрвеня яго змяніў І.Уладзіміраў.

31 ліпеня 1920 г. у Мінску зноў была абвешччана БССР. У яе склад увайшоў Слуцк і павет. Случане прыступілі да мірнай працы, але яна была нядоўгай. Войскі Польшчы, атрымаўшы новыя падмацаванні з краін Антанты, перайшлі ў контрнаступленне. Чырвоная армія вымушчана была адступіць. У кароткі тэрмін фронт з-пад Варшавы перамясціўся да Мінска. 17-я дывізія 16-й арміі Заходняга фронту 5 кастрычніка адышла на лінію Грэск — Бранава — Селішча — Пагост. Слуцк абаранялі 49-я і 55-я брыгады гэтай дывізіі. Аднак пасля вулічных баёў 11 кастрычніка 1920 г.

Слуцк зноў быў заняты польскімі акупантамі.

Як Польшча, так і Савецкая Расія не мелі магчымасці працягваць вайну, і 12 кастрычніка ў Рызе быў заключаны дагавор аб перамір'і, пачаліся перагаворы аб міры. У выніку перагавораў Заходняя Украіна і Заходняя Беларусь адышлі да Польшчи. Ваенныя дзеянні спыніліся ў 24 гадзіны 18 кастрычніка. Устанавілася нейтральная зона. У гэты час не без удзелу Польшчи і Найвышэйшай рады БНР рыхтавалася яшчэ адна акцыя, якая ў пэўных колах атрымала назыву «Слуцкае паўстанне».

Перад адыходам польскага войска Найвышэйшая рада рашыла сфарміраваць вайсковыя атрады, каб аказаць узброеное супраціўленне Чырвонай арміі, якая павінна была заніць горад і павет на падставе дагавора аб перамір'і. 15—16 лістапада 1920 г., калі польскія войскі былі яшчэ ў Слуцку, па ініцыятыве суддзі Пракулевіча адбыўся з'езд, на якім прысутнічала 127 чалавек. З'езд вырашыў сфарміраваць брыгаду з двух палкоў. Была выбрана таксама Слуцкая рада з 17 чалавек і выказаны пратэст супраць уступлення ў межы павета, адпаведна з умовамі перамір'я, часцей Чырвонай арміі. Удзельнікі з'езда не пратэставалі супраць акупацыі Заходняй Беларусі Польшчай, а наадварот, выступалі за перадачу ёй Слуцкага павета, патраба-

валі пакінуць яго ў межах Польшчи.

14 лістапада ў Рызе было падпісаны пагадненне аб выведзеніі войскаў інтэрвентаў з савецкай тэрыторыі. Аднак польскія акупанты пакінулі Слуцк толькі 24 лістапада, а 29 лістапада 1920 г. часці Чырвонай арміі ўвайшлі ў горад. У гэты час створаная слуцкая брыгада разам з Радай Случчыны адышла ў нейтральную зону. Пасля 28 снежня палкі Слуцкай брыгады склалі зброю і былі інтэрніраваны.

18 сакавіка 1921 г. быў падпісаны савецка-польскі Рыжскі мірны дагавор, па ўмовах якога заходнія часткі Украіны і Беларусі адышлі да Польшчи. 6 паветаў Мінскай губерні, у тым ліку і Слуцкі, засталіся ў складзе БССР. Да 1939 г. дзяржаўная граніца БССР з Польшчай праходзіла за 30—40 км на захад і паўднёвы захад ад Слуцка.

У 1922 г. паўсюдна ў БССР абмяркоўвалася пытанне аб стварэнні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — СССР. 7 снежня ў Слуцку адбыўся 6-ы павятовы з'езд Саветаў, які падтрымаў праект стварэння новай формы саюзнай дзяржавы. 30 снежня 1922 г. у Маскве на I Усебеларускім з'ездзе Саветаў былі прыняты дэкларацыі аб стварэнні СССР і Саюзны дагавор, БССР увайшла ў склад СССР. У ліку дэлегатаў на з'ездзе прысутнічала старшыня Слуцкага павятавага выканкома М.В.Уладзіміраў.



Чырвонаармейцы — удзельнікі вызвалення Слуцка ад польскіх акупантаў на адной з вуліц горада. Ліпень 1920 г.

## ГАСПАДАРЧАЕ БУДАЎНІЦТВА

Пасля грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі перад працоўнымі горада і павета паўсталі складаныя і цяжкія задачы. Трэба было аднаўляць разбураную гаспадарку, будаваць новае жыщё. Спраба большавіцкай партыі перайсці да сацыялістычнага метаду гаспадарання ў форме ваеннаага камунізму прывяла да эканамічнага крызісу, які дапоўніўся крызісам палітычным. У вайну эканоміка прыйшла ў занядбад, панавалі беспрацоўе, бандытывізм. У выніку паліўнага крызісу многія прадпрыемствы не працавалі, сур'ёзныя разбуранні былі ў чыгуначнай гаспадарцы. Старэўскі шклозавод, напрыклад, не працаваў па 4—6 месяцаў, поўнасцю была разабрана вузкакалейка Слуцк — Ляхавічы. Як выратавання, людзі чакалі каардынальных перамен. Вынікам іх з'явілася новая эканамічная палітыка. З 1922 г. у Слуцку пачала наладжвацца работа невялікіх прымысловых прадпрыемстваў, што дало магчымасць паступова ліквідаваць беспрацоўе. У 1923 г. у горадзе была пабудавана невялікая прыватная маслабойня, працавалі 3 млыны, некалькі майстэрнань. Значная ўвага надавалася развіццю дробнай вытворчасці, промыслам. Адкрыліся швейныя,

слясарныя, шавецкія і дрэваапрацоўчыя майстэрні, пякарні, лаўкі — усё гэта спрыяла хуткаму росту вытворчасці і тавараабароту. У 1924 г. у горадзе арганізаваны арцелі «Чырвоная зорка», «Чырвоны работнік», імя Крупскай. Яны аб'ядноўвалі саматужнікаў — металістаў, бляхароў, рымараў, швейнікаў, пекараў.

У 1924—1925 гг. на базе прыватнага млына Мышалава быў створаны завод па выпуску абознага абсталявання «Аб'яднаны металіст», які ў 1930-я гады атрымаў назыву «Праletарый» (цяпер — вытворчае металаапрацоўчае аб'яднанне).

Са студзеня 1925 г. пачаў працаваць гарбарны завод, пры ім — шавецкая майстэрня, была адкрыта невялікая каўбасная фабрыка. Майстэрні бляхароў і кавалёў былі рэарганізаваны ў сельскагаспадарчыя. Пазней яны былі сканцэнтраваны на вул. Камсамольскай і склалі аснову ліцейна-механічнага завода, які з часам пераўтварыўся ў сучасны завод «Эмальпосуд». У строй была ўведзена электрастанцыя.

У сувязі з аднаўленнем прымысловасці вырасла патрэба ў кваліфікованых рабочых. Для гэтага была адкрыта прафесійна-тэхнічная школа з вытворчымі майстэрнямі двух кірун-



Святочная дэманстрацыя ў Слуцку 7 лістапада 1922 г.

каў — падрыхтоўка металістаў і дрэва-апрацоўшчыкаў. У горадзе аднавілі будынак былога камерцыйнага вучылішча, у якім размясцілася школа-сямігодка, камітэты прафсаюзаў і Дом культуры. Сталі ўпрадкоўвацца вуліцы. У 1924 г. адкрылася аўтобусная лінія Слуцк — Цімкавічы.

У ліпені 1924 г. у БССР было ўведзена новае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне, па якім Слуцк з цэнтра павета (у яго ўваходзіла 16 власцей) стаў цэнтрам акругі, куды ўвайшло 7 раёнаў: Слуцкі, Грэскі, Старадарожскі, Старобінскі, Любанска, Чырвонаслабодскі і Капыльскі. Колькасць сельскіх Саветаў у іх — 88, колькасць насельніцтва ў акрузе — 273 146 чалавек. Слуцкі раён быў утвораны 17 ліпеня 1924 г. Паводле перапісу 1923 г. у горадзе пражывала 13 708, у 1927 г. — 15 988 чалавек.

У снежні 1924 г. у Слуцку адбылася першая акруговая канферэнцыя Камуністычнай партыі, на якой быў выбраны акруговы камітэт.

Значныя перамены адбыліся ў сельскай гаспадарцы, якая пасля ваеннага ліхалецця знаходзілася ў занядзедзе. Адным з першых кроکаў улады была замена харчовай і сырэвіннай расклад-

кі натуральным падаткам. Сяляне прынялі яго станоўча, бо пасля выплаты падатку яны маглі распарађацца рэшткамі прадукцыі, прадаваць яе на рынку. Аднаўленне сельскагаспадарчай вытворчасці ў гэты перыяд адбывалася на базе дробных сялянскіх гаспадарак. У 1923 г. быў прыняты Зямельны кодэкс БССР, які замацаваў нацыяналізацыю ўсёй зямлі. Становішча сельскай бедната палепшилася. Гэтаму спрыяла ліквідацыя памешчыцкага землеўладання, падзел зямлі паміж безземельнымі і малаземельнымі, падатковая і сацыяльная палітыка Савецкай дзяржавы, яе дапамога. Значная частка малаземельных узнілася да ўзроўню сераднякоў. Усе гэтыя змены склалі ўмовы для развіцця розных формаў кааперацыі ў вёсцы: таварыстваў па апрацоўцы зямлі, камун, сельскагаспадарчых арцелей.

У красавіку 1921 г. у в. Пуццяны арганізавалася першая камуна — імя К.Маркса. Стваралася яна на матэрыяльнай базе памешчыцкага маёнтка. Першымі камунарамі Случчыны былі Пётр Кашанскі, Даніла Атліванчык, Міхаіл Турбан, Фёдар Цяцерскі і Мікалай Каманскі. Кіраўніком камуны выбралі Пятра Сільвестравіча Кашан-



Агульны выгляд тэрыторыі ліцейна-механічнага завода. 1924 г. (цяпер завод «Эмаль-посуд»).



П.С.Кашанскі.

скага. У 1925 г. камуна была рэарганізавана ў калгас імя К.Маркса, які меў 140 гектараў сельгасугоддзяў, у т.л. 80 гектараў ворнай зямлі. У калгаснай гаспадарцы налічвалася 15 кароў, 11 коней, 45 галоў свіней; з інвентару — 8 плугоў, 12 барон, касілка, конная молатарня, жнярка.

У 1921 г. пад Слуцкам арганізаваўся саўгас «Праletарый». Ён узнік, як і камуна, на матэрыяльной базе памешчыцкага маёнтка Сузоўчыцы. У tym жа годзе, што і камуна, ён быў таксама рэарганізаваны ў калгас. Першым старшынёй яго стаў Васілій Захаравіч Корж. У 1926 г. дзве гаспадаркі аб'ядналіся ў адзін галгас — імя К.Маркса. Агульная плошча іх склада 410 гек-

тараў зямлі, у т.л. 280 га ворнай. У аб'яднаны калгас уваходзілі 32 сялянскія гаспадаркі.

Да пачатку масавай калектывізацыі ў Слуцкім раёне было 14 калектыўных гаспадараў. У 1925 г. былі арганізаваны калгасы імя Вінчэўскага Казловіцкага, «Вольны труда» Беліцкага, «Прагрэс» Сярэдніцкага, «Чырвоны Каstryчнік» Велікасліўскага, «1 Мая» Прошышкага сельсаветаў. Актыўізіваўся калгасны рух на Случчыне ў 1927—1928 гг.

У прамысловасці за кароткі час новая эканамічна палітыка дазволіла дабіцца аднаўлення вытворчасці, стабілізаваць эканоміку і фінансы, палепшыць матэрыяльнае становішча працоўных. Значныя змены адбыліся ў сельскай гаспадарцы. Да 1925 г. у асноўным адноўлены даваенныя пасяўныя плошчы, ураджайнасці і валавы збор селькагаспадарчых культур дасягнулі даваеннага ўзроўню, добрыя вынікі былі і ў жывёлавадаў. Склаліся спрыяльныя ўмовы для далейшага развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

У горадзе разгарнулася будаўніцтва новых прадпрыемстваў. У 1926 г. пабудавана новая электрастанцыя, што дало магчымасць электрыфікаваць поўнас-



Аўтамабілі 5-га дарожнага участка. Слуцк. 1927 г.

цю гарадскія ўскраіны і прыгарадныя вёскі. Пачалося масавае пераабсталяванне прадпрыемстваў. Новыя станкі атрымалі заводы: мукамольныя «Прагрэс» і «Эканоміка», цагельны. Павялічыўся выпуск прадукцыі на гарбарным заводзе, саматужна-рамесных прадпрыемствах — швейнай, панчошнай, дрэваапрацоўчай, у картанажнай прамысловасці. У 1929 г. адкрылася мармеладная фабрыка, пры якой з 1933 г. пачаў працаваць вінаробны цэх, быў рэканструяваны мукамольны завод «Прагрэс», які стаў даваць у суткі да 50 т муки. Развіваліся прамысловыя арцелі. Усё гэта спрыяла росту праслойкі рабочых і служачых.

У 1930 г. на базе старой маслабойні і млына створаны плодаагародніннае прадпрыемства і арцель па вырабе мэблі — сталоў, кухштаک, канцылярскіх шафаў і матрацаў. Былі пабудаваны новыя прадпрыемствы — рамонтна-механічны завод, масласыразавод, завод па вырабе дахоўкі.

Развіццё калгасаў паставіла перад прамысловасцю новыя задачы. На ўскраіне горада адкрылася машинна-трактарная майстэрня, дзе працавалі 50

чалавек. Тут шліфаваліся каленчатыя валы трактарных рухавікоў, цыліндыры блокаў, выпускаліся некаторыя дэталі сельскагаспадарчых машын. У канцы года была арганізавана машынна-трактарная станцыя (МТС). У в. Вялікая Сліва дзейнічалі трохмесячныя курсы трактарыстаў, на якіх займаліся 42 чалавекі.

У 1934 г. на 7-м акруговым з'ездзе Саветаў былі адзначаны вялікія поспехі працоўных горада і раёна. Валавая прадукцыя прамысловых прадпрыемстваў вырасла ў 1931—1934 гг. на 48%, павялічылася колькасць рабочых на 256%, калгасы раёна аб'ядноўвалі 79% сялянскіх двароў. За гэтыя гады значна змянілася і аблічча горада. У сярэдзіне 1930-х гадоў на месцы рынку быў разбіты сквер, замошчаны вуліцы Пралетарская, Ленінская, Калгасная, Сацыялістычнай і іншыя. Горад быў радыёфікаваны. У 1936 г. на добраўпарадкаванне Слуцка выдаткованы 1 мільён рублёў. У 1938—1940-я гады пачаў ажыццяўляцца план генеральнай рэканструкцыі горада. Паводле перапісу 1939 г. у Слуцку пражывала 21 947 чалавек.



Удзельнікі 3-й Слуцкай акруговай канферэнцыі КП(б)Б. 1926 г.

Новая электрастанцыя магутнасцю 1600 кВт уступіла ў строй у пачатку 1940-х гадоў, былі пабудаваны мясакамбінат, аўтамайстэрня, торфазавод, працягнута чыгуначная лінія Слуцк — Цімкавічы, пабудаваны Дом Саветаў. У горадзе налічвалася 17 прадуктовых і 15 прамтаварных магазінаў.

У раёне дзейнічалі 93 калгасы, плошча зямель якіх складала 98 393 гектары, 40 калгасаў былі ўдзельнікамі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, а ў 1939 г. на ёй быў прадстаўлены ўесье раён. У калгасах налічвалася каля 20 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы, каля 9 тысяч коней. У раёне працавалі 3 МТС, якія мелі 150 трактароў і камбайнаў. У 1938 г. сярэдняя ўраджайнасць зерневых складала звыш 10 цэнтнераў з гектара, бульбы — 150, ільну — 4 ц з гектара. Для таго часу гэта былі добрыя паказчыкі.

### КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ

Добрыя змены адбыліся і ў культурным жыцці Случчыны. З 1929 г. у горадзе працавала цэнтральная бібліятэка, 8 рабочых клубаў і пры іх бібліятэкі, клуб піянераў, два кінатэатры. З 1936 г. у горадзе дзейнічаў калгаснасаўгасны тэатр, у рэпертуары якога былі спектаклі вядомых драматургаў: А.Астроўскага «Позняе каханне» і «Не

ўсё кату масленіца», М.Горкага «Васа Жалязнова», К.Крапівы «Хто смеяцца апошнім» і інш. Рэжысёрам тэатра быў А.Ф.Аржанаў. Поспехам карысталіся ў гледачоў артысты К.Ф.Мамыкіна, Л.М.Марцьянава, Г.М.Мітрына, В.Г.Гецаў і інш.

З 1938 г. да 1941 г. тры разы на тыдзень выходзіла раённая газета «За сацыялістычную Радзіму». А да гэтага, з лістапада 1921 г. да студзеня 1922 г., выходзіла мясцовая газета «Плуг і молат» (тыраж 800 экзэмпляраў), са снежня 1924 г. да лютага 1926 г. — два разы на тыдзень — газета «Вясковы будаўнік», з красавіка 1930 г. — раённая газета «Ленінскі шлях», з 1935 г. да 1938 г. — замест раённай выпускалася акруговая газета «Праўда на рубяжы».

Пачынаючы з 1920-х гадоў, забясьпечвалася ўсеагульная адукацыя, праводзілася работа па ліквідацыі непісьменнасці, падрыхтоўцы кадраў. У 1922 г. у рэспубліцы была праведзена рэформа школьнай сістэмы. Асноўную дзевяцігадовую замяніла сямігадовая працоўная агульнаадукацыйная школа. Аднак узікалі складанасці са сродкамі і кадрамі. У гэты перыяд у Слуцку адкрылася прафесійна-тэхнічная школа, былі наладжаны агульнаадукацыйныя курсы, на якіх



Дзіцячыя яслі калгаса імя Дзяржынскага. 1936 г.

у 1923 г. чытаў лекцыі Якуб Колас. У 1924 г. дзейнічалі 2 тэхнікумы — сельскагаспадарчы і будаўнічы, пункты ліквідацыі малапісменнасці і непісменнасці, дзе займаліся 215 чалавек. З 1926 г. працавалі 2 вячэрнія школы для дарослых, з 1927 г. педагогічныя кадры рыхтаваў педтэхнікум, пазней перайменаваны ў педвучылішча. Да 1934 г. у раёне былі 34 няпойўныя сярэдняя школы (сямігодкі), дзе займаліся 17 835 дзяцей. У 1939 г. у горадзе дзейнічала 14 школ, сярод іх 4 сярэдняе з колькасцю вучняў 4053 чалавекі, працавала 5 дзіцячых садоў на 400 месцаў. Раслі выдаткованні сродкаў на ўтрыманне навуковых установ, у 1939 г. яны склалі 2,2 млн. руб.

На пачатку 1938 г. у БССР было ўведзена новае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяялленне: замест акругой арганізаваны вобласці. У сувязі з гэтым Слуцкая акруга была ліквідавана, а Слуцкі раён увайшоў у склад Мінскай вобласці, Слуцк стаў горадам абласнога падпарадкавання.

#### ДА ГІСТОРЫ ПАЛІТЫЧНЫХ РЭПРЭСІЙ

1930-я гады — час складаны і супярэчліві. У гісторыю Савецкай Беларусі яны ўвайшлі як адны з найбольш цяжкіх і змрочных. З аднаго боку, жыщё праходзіла ў мірных умовах і характарызавалася самаадданай працай народа, сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным развіццём у кірунку пабудовы сацыялізму, з другога — вялася жорсткая барацьба з лепшымі прадстаўнікамі інтэлігенцыі, рабочага класа, сялянства, нават з апорай улады: партыйнымі і савецкімі работнікамі, кірауніцтвам армii. Праяўленнем сталінскай дыктатуры з'явілася барацьба з так званым нацыянал-дэмакратызмам, якай праходзіла ў канцы 1920-х — пачатку 1930-х гадоў. Адным з вынікаў яе з'явілася «выяўленне» ў 1931 г. фактаў нацыянал-дэмакратызму ў Слуцкім педагогічным тэхнікуме, якія праявіліся ў зместах

куплетаў і вершаў пра негатыўныя бакі жыцця.

Абвінавачванне ў праналежнасці да так званых нацдэмакіскіх, контррэвалюцыйных, антысавецкіх арганізацый «Саюз вызвалення Беларусі» (СВБ), Беларускай сацыялістычнай грамады было прад'яўлена 184 чалавекам. Па гэтых спраўах праходзілі ўраджэнцы Слуцкага павета і Слуцка: П.Я.Жайрыд, рэдактар газеты «Звязда» (расстраляны), Я.Л.Дыла, былы нарком працы і пісменнік, вучоны сакратар Інбелкульты (зняволены на 5 гадоў і высланы за межы Беларусі), Ю.П.Гаўрук, пісменнік (зняволены на 10 гадоў), А.В.Карачун, журналіст (зняволены на 5 гадоў) і іншыя.

Яшчэ большы размах пачаў набіраць пошук «ворагаў народа» ў час і пасля маскоўскага працэсу над членамі так званага паралельнага антысавецкага трацкісцкага цэнтра ў 1937 г. У цэнтральнай і мясцовай прэсе з'явіліся артыкулы аб выкryванні «ворагаў народа», заклікі да пільнасці, бо «...вораг умела маскіруецца, праводзячы сваю гнусную работу...». У чэрвені гэтага года ў слуцкай акруговай газеце «Праўда на рубяжы» была змешчана падборка матэрыялаў «правоўныя акругі аднадушна патрабуюць расстрэлу фашысцкіх шпіёнаў». Рэзалюцыі такога зместу былі прыняты ўдзельнікамі сходаў і мітынгаў у арцелях імя Молатава і «Прапаганды», калектывах бальніцы і школ.

Усё часцей і часцей пачалі выяўляць «ворагаў народа» на Случчыне. 29 ліпеня 1937 г. на пленуме ЦК КП(б)Б быў выключаны, затым арыштаваны, а ў 1938 г. расстраляны старшыня акруговага выканавчага камітэта К.М.Жалудоў, які абвінавачваўся ў прыналежнасці да «антисавецкай тэрарыстычнай дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі правых». У шкоднай дзейнасці былі абвінавачаны і старшыня раённага выканкома Адамчук, сакратар акруговага і раённага камітэтаў камсамола

Галкоўскі і Коган, член акруговага суда Вішнеўскі. Была арыштавана вялікая колькасць святароў, работнікаў чыгункі (14 чыгуначнікаў расстраляны). Хвала арыштаў праакацілася па вёсцы. Так, без суда і следства былі расстраляны калгаснікі А.І.Лясун, А.К.Жывагод і шмат іншых бязвінных людзей, якія быццам бы вялі антывасецкую пропаганду.

Жыццё народа ў гэты перыяд праходзіла ва ўмовах ўсталявання культуры асобы І.В.Сталіна, узмацнення адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Безумоўна, гэта наклала адбітак на ўсе

бакі грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця. Аднак праца случан давала свой плён. У пачатку 1940-х гадоў былі дасягнуты новыя рубяжы ў сацыяльна-эканамічным развіцці.

#### Крыніцы:

1. Грицкевич А.П. Древний город на Случи. Мн., 1985.
2. Жук А. Трыццаць сёмы... // Шлях Лычы, 1991. № 81 – 83.
3. Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 2. Мн., 1995.
4. Праўда на рубяжы. 1937. 31 сак.

B.C. Відлога.

### Документы сведчаць

#### **ПАСТАНОВА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА СЯЛЯНСКАГА З'ЕЗДА АБ СТВАРЭННІ ВАЛАСНЫХ ЗЯМЕЛЬНЫХ КАМИТЭТАЎ І ПАВЯТОВАГА САВЕТА СЯЛЯНСКІХ ДЭПУТАТАЎ**

2(15) ліпеня 1917 г.

1. Волостные земельные комитеты образовать в каждой волости.

2. Образовать Совет крестьянских депутатов Слуцкого уезда из 50 чел. (по 2 от каждой волости), которые должны быть выбраны крестьянским населением каждой волости и командированы 9 июля 1917 года в гор. Слуцк для избрания исполнкома из 3 лиц.

Эти 3 лица должны постоянно находиться в Слуцке. Совет крестьянских депутатов и его исполнком должны по-прежнему работать совместно с Советом солдатских, рабочих депутатов и его исполнкомом, но в исполнкоме Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов специально крестьянским вопросом должны ведать исключительно 3 постоянных представителя от крестьян.

*Вестник Минского губернского комиссариата. 1917. 8(21) июля.*

#### **З РЭЗАЛЮЦЫІ АГУЛЬНАГА СХОДУ ЧЛЕНАЎ РСДРП(б) СЛУЦКА**

14(27) кастрычніка 1917 г.

...Измученному народу нужен мир, хлеб и свобода. Буржуазно-соглашательная власть не могла удовлетворить этих требований, а поэтому мы, революционные рабочие, солдаты и крестьяне, требуем:

1) Передачи власти революционной демократии в лице Советов.

2) Немедленной передачи всех земель без выкупа земельным комиссиям и Советам крестьянских депутатов впредь до решения Учредительного собрания и снабжения беднейших крестьян инвентарем.

3) Введение рабочего контроля над производством и распределением продуктов производства, контроля над банками и национализации важнейших отраслей промышленности, обложения крупных капиталов и имуществ, конфискации военных прибылей.

4) Объявления тайных договоров недействительными и предложения всем воюющим государствам всеобщего мира.

5) Обеспечения прав наций, населяющих Россию, на самоопределение и отмены репрессивных мер против Финляндии и Украины.

6) Превращения репрессий против революционной демократии и её организации, отмены смертной казни, смены контрреволюционного командного состава.

7) Выборность комиссаров и других должностных лиц местными организациями.

8) Всеобщего вооружения рабочих.

9) Рospуска Государственной думы и Государственного Совета и немедленный созыв Учредительного собрания.

10) Уничтожения всех сословных преимуществ, чинов их орденов и полного равноправия граждан.

11) Введение 8-часового рабочего дня, всестороннего социального страхования.

*Буревестник. 1917. 14(27) окт.*

## Слуцкі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў

### З успамінаў П.Варкуева, члена Слуцкага Савета ў 1917 г.

У 1917 г. я быў салдатам аўтамабільнай каманды пры штабе 2-й дзеючай арміі, які ў той час знаходзіўся ў Слуцку. Пасля ліпеньскіх падзеяў 1917 г. у Петраградзе мы разгарнулі вялікую работу сярод салдат гарнізона па растлумачэнні і падтрымцы Красавіцкіх тээзісаў У.І.Леніна аб перарастанні буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў сацыялістычную. У большасці воінскіх часцей былі арганізаваны партыйныя ячэйкі і групы, у работе якіх мне прыходзілася прымаць непасрэдны ўдзел.

Калі 15 кастрычніка (7 лістапада) залпы «Аўроры» апавяслі свет аб перамозе Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, неадкладна быў скліканы Слуцкі Савет, які аднаголосна прыняў рашэнне цалкам і поўнасцю падтрымліваць Савет Народных Камісараў на чале з У.І.Леніным. Мы, члены Савета, пасля гэтага накіраваліся да салдат і правялі сярод іх сходы. Салдаты выносілі рэзолюцыі аб падтрымцы новага рэвалюцыйнага ўрада.

Слуцкі Савет неадкладна выпусціў адозву аб падтрымцы новага ўрада, да якой

далучыліся ўсе воінскія часці. Але памятаю такі выпадак. На другі дзень пасля выпуску адозвы раніцой, калі ў Савецце мы былі ўдвох з Ксенафонтавым, да будынка пад'ехала казацкая сотня. Казакі заявлі, што яны не падтрымліваюць пераварот у Петраградзе. Пасля доўгай гутаркі настрой большасці казакаў змяніўся, і яны паехалі ў сваю часць, заявіўшы, што будуць займаць нейтральнае становішча.

Памятаю яшчэ адзін выпадак. На II Усерасійскі з'езд Саветаў у Петраград ад Слуцка былі пасланы 2 дэлегаты-бальшавікі. Калі яны ехалі назад, то ў Магілёве вакзале выступілі на мітынгу перад салдатамі і паведамілі аб звяржэнні Часовага ўрада і перамозе рэвалюцыі. Прадстаўнікі Магілёўскага Савета арыштавалі нашых дэлегатаў, бо Савет іх быў меншавіцкім. Пасяджэнне Слуцкага Савета камандзіравала мяне ў Магілёў з мандатам, у якім патрабавала вызвалення нашых людзей. Гэта выкананаў я паспяхова.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## Першы ваенком Слуцкага павета

Васемнаццацігадовым юнаком Ціхан Цярэнцьевіч Карака паступіў працаўцаць на Вярхуцінскі лесазавод. Ад цямна да цямна цягніця кіяўскімі бярвенні, а за гэта атрымліваў грашы.

...1906 год. Рэвалюцыя ішла на спад. Але паўстанні сялян, забастоўкі рабочых у краіне працягваліся. Хваля рэвалюцыйных падзеяў дакацілася і да закінутага ў глухамані Вярхуцінскага лесазавода. Рабочыя забаставалі. Некалькі дзён на лесазаводе ніхто не выйшаў на работу. Далучыўся да забастоўшчыкаў і Ціхан Карака.

Царская жандарыя жорстка расправіліся з бастуючымі. Многія былі арыштаваны, а яшчэ больш звольнены з работы. Апынуўся за варотамі і Ціхан Карака.

1-я сусветная вайна застала Ціхана

Цярэнцьевіча ў царской арміі. Ён удзельнічаў у баях ва Усходній Пруссі. За мужніцтва і герайзм, прайўленыя ў баях, Караку ўзнагародзілі Георгіеўскім крыжам. Але хутка руская армія папала ў акружэнне. Разам з тысячамі салдат Ціхан Цярэнцьевіч аказаўся ў палоне. Пачаліся жудасныя дні. Палонных салдат не лічылі за людзей, утрымлівалі пад адкрытым небам у ямах, абнесьеных калючым дротам. Іх збівалі да смерці, усялякі здзекаваліся. У лагеры, дзе знаходзіўся Ціхан Цярэнцьевіч, з 25 тысяч палонных праз год засталася палавіна. Астатнія загінулі ад пабояў і хвароб.

Два разы ўцякаў Ціхан Цярэнцьевіч з нямецкага палону, і два разы яго лавілі і варочалі назад. Толькі на трэці раз уцёк уянчайся поспехам.



Ц.І. Карака.

У 1917 г. Ціхана Цярэнцьевіча выбрали старшиней палкавога камітэта ў г. Мазыры. Да гэтага часу ён зарэкамендаваў сябе як актыўны прапагандыст бальшавіцкіх ідэй у салдацкіх масах.

1917 г. стаўся памятным для Ц. Каракі і тым, што па даручэнні Слуцкага рэйкома ён арганізоўваў атрады Чырвонай гвардыі.

Люты 1918 г. Слуцк часова акупіравалі часці польскага корпуса Доўбар-Мусніцкага. Ціхана Цярэнцьевіча Караку пакінулі ў Слуцку для падпольнай работы. Неўзабаве яго арыштавалі і кінулі ў турму, адкуль ён уцёк і зноў узяўся за падпольную работу па арганізацыі партызанскага атрада.

Летам 1918 г. у в. Ісерна і сумежных вёсках Карака сфарміраваў узброены атрад з 250 чалавек. У чаканні заданняў партызаны знаходзіліся па дамах. Але вось на-

дышоў час рагучых дзеянняў. У снежні 1918 г. атрад са зброяй у руках выступіў супраць акупантай, дапамог рэгулярным часцям Чырвонай арміі вызваліць Слуцк.

Пасля выгнання акупантай Ц. Караку прызначылі першым ваенным камісарам Слуцкага павета. Ён праводзіў мабілізацыі ў рады Чырвонай арміі, змагаўся з дэзерцірамі.

Але падзеі тых гадоў на Беларусі былі вельмі складанымі. Вясной 1919 г. палякі, пачаўшы наступленне на маладую рэспубліку, захапілі Слуцк. Ціхан Цярэнцьевіч стварыў баявую групу партызан. Група нападала на акупантай, адбівала ў іх нарабаванае добро. Так, на станцыі Слуцк партызаны адбілі ў палякаў 11 вагонаў з хлебам і пагналі іх на ўсход. Неўзабаве Ціхан Цярэнцьевіч пайшоў на фронт. Каля трох гадоў змагаўся ён за вызваленне маладой савецкай рэспублікі.

У 1927—1948 гг. Ц.І. Карака працаўаў на розных участках савецкай і гаспадарчай работы. У 1927 г. ён з'яўляўся старшиней Пагосцкага сельгаставарыства, потым — старшиней калгаса «Батрак» Амговіцкага сельсавета, пазней працаўаў у Покрашаўскай МТС. Ужо ва ўзросце 60 гадоў яго прызначылі загадчыкам хаты-чытальні, дзе працаўаў ён да 1954 г. Апошняя гады Ц.І. Карака пражыў у сваёй роднай в. Ісерна.

А.Пыка.

## Зары насустрach

### З успамінаў М.І. Карада

**КАРОЛЬ** Міхаіл Іосіфавіч, удзельнік трох войн: 1-й сусветнай, грамадзянскай і Вялікай Айчынай. Народзіўся ў 1896 г. у в. Лядна. У 1918 г. чырвонагвардзесць Слуцкага атрада, член партыі бальшавікоў. У грамадзянскую вайну змагаўся на Туркестанскім фронце. У гады Вялікай Айчыннай вайны — камісар асобнага кулямётна-артылерыйскага батальёна. Пасля вучобы працаўаў у Беларускім інстытуце народнай гаспадаркі, дацэнт кафедры гісторыі КПСС гэтага інстытута, кандыдат гітарычных навук. Памёр у 1970 г.

Мы стояли, вытянувшись, не сводя глаз с командира учебной команды конных разведчиков поручика Протопопова. Набывчившись, он шел вдоль строя. На голенищах его хромовых сапог сияло холодное

солнце. Ржали кони, гремела артиллерийская кононада. Пахло дымом и порохом.

Протопопов приблизился ко мне и стал молча натягивать на правую руку лайковую перчатку. Я вздрогнул, весь напрягся. Вся учебная команда знала: если Протопопов натягивает перчатку — ожидай беды.

Офицерский кулак ударил меня в челюсть. Я пошатнулся, но устоял на ногах. Солдаты недовольно загудели. Протопопов замахнулся второй раз.

Я перехватил руку поручика, и не успели солдаты опомниться, как Протопопов, по-бабы взвизгнув, грохнулся на землю. Подняв его за грудь, я еще раз саданул ему между глаз. Строй онемел.



М.И.Кароль.

Протопопов подхватился с земли и, вобрав голову в плечи, кинулся в сторону офицерской землянки.

Я ринулся к лошадям. Наперерез мне кинулись унтер-офицеры и фельдфебель...

В тюремной камере слышалось бормотание, всхлипывание. Кто-то закричал во сне. Люди ворочались, стонали. Я лежал с открытыми глазами, смотрел, как по серому потолку ползло желтое пятно света, которое пробивалось через решетку. На пятне отражались тени от ветвей дерева, росшего где-то за каменной стеной на улице.

Бухали тяжелые шаги надзирателя в коридоре. Вспомнилось перекошенное лицо Протопопова, его истерический крик: «Сгною! Расстреляю! Повешу!» Снова наплыла и завладела мной ярость на этого гнилозубого дворянского сынка. Я не жалел, что выбил ему два зуба, которые он принес следователю трибунала в качестве вещественного доказательства. Я знал, что царский суд меня за это по головке не погладит, все, на что я мог надеяться, — это расстрел. Шла империалистическая война. Если свободолюбивые солдаты не погибали на фронте, они попадали под безжалостный приговор военного трибунала.

Меня почему-то поместили в камеру, где сидели большевики, эсеры и анархисты. Что мне здесь делать? Неужели меня также считают политическим?

Пятно на потолке бледнело, исчезали на нем тени подвижных веток. Реже гремел коваными сапогами надзиратель в коридоре. Светало.

Как теперь на моей Слутчине? В нашей деревушке Лядно? Может, в этот самый час мать тупает по хате, разжигая щепки в печи, чтобы поставить туда черный чугунок с картошкой. Если, конечно, осталась еще картошка... Жива ли мать...

Припомнилось, как я, восьмилетний мальчишка, собирался на заработки. На востоке только начало светлеть небо. На всю деревню горланяли петухи. Мать стоит на подгнившем крылечке и крестит меня: «Иди, сынок, иди. Пусть тебе Бог поможет». Но Бог не помог. Из стада коров, которое я пас, волк зарезал телку кулака-соседа. Едва живого вырвали меня односельчане из его рук...

...Мне четырнадцать лет. Я уже бывалый батрак у зажиточного крестьянина Ильи Гутько в деревне Невязцы. Тяжелая

до черных кругов в глазах работа. Год... второй...

В августе 1915 года меня одевают в военную форму. И вот он, Западный фронт. Окопы. Огонь и смерть. Всюду убитые, искалеченные, истекающие кровью солдаты... Опустошенные поля и деревни...

...С улицы через решетку долетели винтовочные выстрелы. Камера мгновенно проснулась, загудела. От могучих взрывов вздрогнули стены. Заключенные замолчали. Выстрелы слышались уже совсем рядом. И вдруг повисла глухая тишина. По тюремному коридору пробежал надзиратель. Подошли его сапоги гремели, будто пистолетные выстрелы.

— Что-то стряслось, — сказал мой сосед.

— Анархия — мать порядка, — спокойно ответил ему матрос и зевнул. — Надзиратель в галлюн подался. С перепугу.

В камере нервно засмеялись. В коридоре грохнул выстрел, затупали десятки ног.

— Полундра! — взревел матрос. — Братки, это за нами! Хватай все, что можно! Будем защищаться!

Все вскочили на ноги. Остался сидеть на нарах только один мой сосед. Он дрожащими пальцами крутил цигарку.

Коридор стонал от криков и топота. Загремел засов камеры. Двери широко открылись. В камеру влетел матрос и солдат с винтовками.

— Товарищи! Революция! — крикнули оба и кинулись нас обнимать. — Свернули царю шею!

С минуту мы стояли онемевшие, ошарашенные этой новостью.

Вдоль жилых заборов, приплюснутых хаток серощипельная солдатская масса двинулась к станции Молодечно. Сжимая

только что полученные винтовки, мы, бывшие заключенные-смертники, вместе со всеми бежали по узким улочкам. Революционные солдаты и матросы только что окончили аресты реакционных, монархически настроенных царских офицеров и генералов. Воинские части Западного фронта захлестнула волна митингов. Эсераы тянули свою песню, меньшевики свою, анархисты опровергали и тех и других, выставляя свои лозунги. Солдаты же шли за большевиками, боролись с ненавистными офицерами, учились в своих комитетах самоуправлению. События надвигались грозно, неумолимо.

— На сходку-у!..

Блестели на солнце штыки. Сверкали глаза. Толпа гудела, бурлила.

— Тих-ха-а!

Многоголосое гудение постепенно стихло. Над толпой поплыл мафорочный дым.

— Граждане свободной России! — взвился чей-то писклявый голосок. — Наша Родина в опасности. Те, у кого есть гражданская совесть, кому дороги завоевания революции, должны не жалея жизни бороться! Бороться до последнего дыхания...

Толпа взорвалась.

— Снова воевать?! Да гори оно гаром!

— Этот крикун крутит языком, как собака хвостом!

— Иди сам, очкарик, повоюй! Увидишь, как война людей жрет, а кровью запивает!

— Товарищи! Меньшевики и эсеры продали нас! Долой войну! Что она нам даст, кроме смерти?..

Последний крик поразил меня до глубины души. Я оглянулся. Это кричал мой сосед по нарам Никита Суворов.

Через несколько дней мы ехали на фронт. Меньшевики и эсеры, которые сидели в Советах, во многих местах захватили фронтовые комитеты, предали народ. Временное правительство мгновенно использовало это.

Снова окопы. Ревели орудия. Шрапнель целовала огненными поцелуями голубое небо. Как злые цепные собаки, тякали пулеметы. Мы застывали над телами погибших, молча снимали шапки.

Юго-Западный фронт напрягся в ожидании великих событий.

— Керенский приехал! — молнией пронеслось по окопам.

— Ента хто таков?

— Главный над Временным правительством.

— А-а...

На массовом митинге Керенский призвал защищать революционную Россию до последней капли крови, до последнего солдата. По его словам, каждый солдат и офицер должны идти в наступление и отдать свои жизни за Временное правительство.

— Правильна-а! — заревел рядом со мной здоровенный фельдфебель. — Живота своего за гражданина министра неожалеем!

— Ідзі плюнь свайму міністру ў вочы, ды не кажы, што я паслаў, — насмешливо осадил его усатый солдат — мой земляк белорус.

Вокруг засмеялись, начали крутить цигарки. Интерес к Керенскому угасал на глазах.

Вечером мы были на собрании в лейб-гвардии Кексгольмском полку. Выступал солдат — большевик Лопатин.

— Солдаты! Я только что вернулся из Петрограда, где участвовал во Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б), — Лопатин на минуту умолк, откашлялся. — На конференции, товарищи, выступал Владимир Ильич Ленин...

— Вот что Ильич просил передать вам.

— Лопатин поднес к глазам бумажку. — Чужая земля нам не нужна. У нас достаточно своей земли. Солдаты! Объединяйтесь сами крепче и тесней сливайтесь с рабочими и крестьянами. Ясно? — Лопатин обвел взглядом притихших солдат. — А еще Ленин призывает вас не отдавать своей вооруженной силы разным прихватистям. Только тогда народ получит землю и избавиться от помещиков. Слышали? Оружие нельзя выпускать. Оно нам потребуется для защиты новой социалистической революции... Керенский опять приказал начать наступление. Мы должны его сорвать. Как сказал Ильич, нам не нужна чужая земля...

И сразу на опушке леса, где размещался полк, заметались грозные лозунги. Взлетали и падали тяжелыми камнями проклятия, адресованные офицерам и Временному правительству.

Солдаты бушевали.

...Над окопами висела глухая тишина.

Мы молча переглядывались, дымили цигарками. Только что все весело смеялись, добродушно подтрунивали один над другим. Теперь наше беззаботное веселье уступило место какому-то напряженному состоянию. Это не были боязнь, растерянность или малодушие — это была психологическая подготовка к будущему серьезному делу.

Командир батареи штабс-капитан Нечаев взглянул на часы и нервно подошел к тяжелому орудию.

— Готовься! Сейчас начнется!

Мы лениво поднялись, заняли свои места. Командир батареи, не сводя глаз с часов, начал медленно поднимать руку.

— Огонь!

Никто не шевельнулся.

Молчала и соседняя батарея. Штабс-капитан побелел, начал губами ловить воздух.

— Б-бунт?! Р-расстреляю! Всех под трибунал! Предатели!

Мы молча повернулись к нему спиной, полезли в карманы за махоркой. С соседней батареи долетел разъяренный голос офицера:

— Морды раскровяню-у! Скоты-ы!

— Тише,тише, господин офицер, — отвел ему спокойный хриплый голос. — А то вот с этой штуковины как жажну, так родичей своих вспомнить не успеете. Некогда будет.

Мы засмеялись.

Задуманное Керенским новое наступление провалилось. Солдаты пошли за большевиками.

\* \* \*

В Слуцке по дороге шагала колонна солдат. Впереди — рядовой с черной густой бородой. На рукаве его была красная повязка. Офицеры, которые проходили мимо, иронически улыбались.

Возле хлебной лавки стояла унылая очередь. Некоторые сидели на табуретках, принесенных с собой. В центре города я остановился возле солдатской толпы. Человек в рыжем сюртуке стоял на импровизированной трибуне и что-то выкрикивал.

— Граненым штыком в глотку кайзера! — донеслось до меня.

«Старая песня», — подумал я, но все же протиснулся поближе к оратору. А тот

говорил о революции, о счастье народа, о свободе. Весь полный самовлюбленности, он готов был так говорить часами.

\* \* \*

Бездонное чистое небо нависло над головой, будто перевернутое озеро. Оно светилось холодной голубизной. Я отошел от окна. В помещении Совдепа было накурено. Дым медленно прогибался под потолком. Ежеминутно хлопала дверь. Иван Ксенофонтов, член Военно-революционного комитета 2-й армии Западного фронта, сидел за столом и охрипшим от усталости голосом беседовал с посетителями. Вскоре они вышли. Я глянул в ту сторону. Ксенофонтов спал, сидя за столом.

Внезапно громыхнула смежная дверь.

— Ур-ра-а!

Ксенофонтов вскочил, невольно схватился за маузер. На пороге стоял телеграфист.

— Революция! В Питере — социалистическая революция! Временное правительство арестовано.

— Наконец, — спокойно сказал Ксенофонтов. — Но все же так кричать мне над ухом не следует. Революция должна была свершиться. Товарищи! Поднимайте членов Совдепа. Будем восстанавливать нашу власть по всему Слуцкому уезду...

Большевики-армейцы составляли основное ядро Слуцкого комитета РСДРП(6). Иван Ксенофонтов вступил в партию еще в 1903 г. Сам бывший солдат, он хорошо знал жизнь, очень отзывчиво реагировал на просьбы товарищей, спокойно и убедительно давал ответы на волнующие вопросы. Из революционных солдат старой армии, которых репрессировало Временное правительство за политическую неблагонадежность, Ксенофонтов неутомимо создавал Красную гвардию. В один из ее отрядов вступил и я со своими друзьями-фронтовиками Тимофеем Махуном, Степаном Лебедем и Федором Лобаном.

Этой же ночью Иван Ксенофонтов издал приказ о переходе всей власти в руки Советов. Слуцкий отряд Красной гвардии через несколько часов после этого двинулся на железнодорожную станцию. Она была захвачена без единого выстрела. Оставив там для охраны несколько десятков человек, мы направились на почту, захватили телеграф. В Минский Совет полетела те-

леграмма: «Слуцкий Совет взял власть в свои руки». Тем временем мы уже окружили здание воинского начальника и арестовали офицеров. На рассвете красногвардейцы контролировали все значительные объекты города. Полицейские, жандармы и урядники бежали.

Взошло солнце. По улицам сновали солдаты с красными флагами на штыках. Люди выходили из своих домов и долго не могли понять, что произошло. У одних весть о социалистической революции вызывала радостную улыбку на лицах, другие же кривились, будто от полынной настойки, и поспешно закрывались на замки и запоры.

Над зданием Слуцкого комитета РСДРП(б) и Совета рабочих и солдатских депутатов полыхал красный флаг. На объединенном заседании выступил Иван Ксенофонтов.

— Товарищи! — взволнованно говорил он. — Я предлагаю одобрить решение второго Всероссийского съезда Советов. Мы должны высказать свою поддержку Совету Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным.

Ответом ему были дружные аплодисменты.

— Друзья! — продолжал Ксенофонтов. — Предлагаю на 28 октября созвать съезд крестьянских депутатов Слуцкого уезда. Крестьяне не должны стоять в стороне от революции. Давайте обсудим, как нам лучше провести этот съезд. Надо выделить проверенных членов нашей партии для организаторской работы среди крестьян...

Съезд крестьянских депутатов заявил, что он признает только Советскую власть во гла-

ве с Советом Народных Комиссаров и единогласно обещал ему полную поддержку.

Закрепление Советской власти в крупнейших городах и населенных пунктах Беларуси вызвало яростное сопротивление контрреволюции. Один из штабов этих контрреволюционных сил назывался «Комитетом спасения Родины и революции». Он сформировался 27 октября 1917 года в Минске и опирался на реакционные части, которые находились на стороне Временного правительства: батальоны ударников, батальон георгиевских кавалеров, национальный польский корпус Довбор-Мусницкого. Самой же надежной у «комитета спасения» была Кавказская дивизия. Ее еще называли «дикой дивизией».

Мы сидели на лавках и слушали, как Иван Ксенофонтов разговаривал по телефону. Положив трубку, он начал рассказывать:

— Из Минска неплохие вести. Разогнан меньшевистско-эсеровский «комитет спасения» и арестованы его главари. Взят под стражу комиссар фронта, распущен меньшевистско-эсеровский фронтовой комитет. Главнокомандующий Западным фронтом генерал Балуев получил по шапке. Вместо него назначен большевик Каменщиков.

— Значит, штаб Западного фронта в наших руках? — спросил кто-то.

— Да, — кивнул головой Ксенофонтов.

— Нам поставлена задача — срывать продвижение реакционных воинских частей через станцию Слуцк на Минск, Москву, Петроград.

*Друкунца са скарачэннямі па кн.: В борьбе за Советскую власть. Мн., 1967. С. 141—159.*

## За шчасце простага чалавека

3 успамінаў І.Р.Басінкевіча

**БАСІНКЕВІЧ Ісаак Раманавіч**, нарадзіўся ў 1899 г. у Слуцку. Удзельнік рэвалюцыйных падзеяў, член партыі бальшавікоў з 1917 г. Агітатар сярод салдат Заходняга фронту. У 1918 г. сакратар Слуцкага падпольнага камітэта партыі. З 1919 г. па 1923 г. у радах Чырвонай Арміі. Пасля працаваў у апараце ЦК УКП(б), інструктарам ТАСС, у Прафвыдавецтве. У гады Вялікай Айчыннай вайны на фронце, палітработнік. Жыў у Маскве.

На долю Слуцкай партыйной организаціі после Октябрьской социалистической

революции выпали серьезные испытания. На отдельных моментах борьбы с внешними и внутренними врагами я и остановлюсь, попытаюсь с помощью документов и по памяти восстановить картину тех дней.

В начале 1918 года войска корпуса под командованием генерала Довбор-Мусницкого, расположенные в Могилеве и Бобруйске, подняли мятеж против Советской власти: разгоняли Советы, арестовывали большевиков и сочувствующих им трудя-

щихся, творили расправу над тысячами белорусов. Этот корпус в Первую мировую войну как польское национальное соединение входил в состав царской армии.

Мятежные войска, находившиеся в Бобруйске, двинулись к станции Осиповичи, поставив перед собой цель захватить этот важный железнодорожный узел, а потом занять Слуцк, который по тому времени являлся важнейшей житницей Беларуси. Создалось крайне напряженное положение. Ведь на западе нам угрожали немецкие войска. А тут еще мятеж корпуса — как нож в спину.

Учитывая сложность обстановки, Слуцкий Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов переименовал себя в Военно-революционный комитет. Было принято решение двинуться навстречу мятежным войскам, то есть не обороняться, а наступать. Приходилось рассчитывать на местные силы, так как Красная Армия еще не была создана, а на войска, расположенные вблизи города, надежда была слабая.

Военно-революционный комитет оповестил население о грозящей опасности и призвал трудящихся уезда к оружию. Везде прошли митинги и собрания, призывающие к защите завоеваний Октября, к разгрому мятежников.

Сразу же откликнулись добровольцы. Был сформирован отряд из трехсот человек. Командование принял один из руководителей Военно-революционного комитета, большевик Яков Аскольдов. Основное ядро отряда составили бывшие солдаты царской армии, охранявшие Военно-революционный комитет. Велико было желание солдат, прошедших через окопы всей империалистической войны, вернуться домой, к семьям. Но вместе с тем они понимали, что только при полной победе революции можно будет получить землю и мирно ее обрабатывать. И солдаты добровольно пошли на борьбу с мятежниками. Плечом к плечу с ними стали молодые случане и пожилые рабочие города. Отряд двинулся навстречу врагу. По пути следования в него вливались новые добровольцы из местечек Уречье, Верхутино, Старые Дороги. Под ружье становились деревенские парни из бедноты.

Первый бой с контрреволюционными войсками Довбор-Мусницкого разгорелся 24 января 1918 года под станцией Ясень. Со

стороны мятежников в нем участвовало 1500 солдат и офицеров всех родов войск. Под красным знаменем стояло 500 революционных бойцов.

Наступали красногвардейцы, мятежники оборонялись. Бой был упорным и кровопролитным. Несмотря на численное превосходство противника, отряду удалось выбить мятежников с занимаемых позиций, захватить станцию Ясень. И все же силы были неравные. Противник подтянул подкрепления и перешел в контрнаступление. До последнего патрона отстреливались пулеметчики, ученик Слуцкого коммерческого училища тов. Прищепа и другие бойцы. Но слишком большие были потери отряда. Отдельные группы его стали пробиватьсь через леса и овраги в сторону Орши.

Между тем мятежные войска, рассеяв наш красногвардейский отряд, заняли станцию Осиповичи, а затем вступили в Слуцк. Коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье.

Начались массовые обыски и аресты. Враги знали, что оказавший им упорное сопротивление отряд сформировался в Слуцке. Поэтому они применяли к заключенным самые утонченные пытки. Из деревянного здания во дворе мужской гимназии, где располагалась дефензива, на весь квартал разносился стон и крики истязаемых. Но никто не выдал членов комитета, коммунистов. Отдельные товарищи были схвачены просто случайно, при облавах. Вел допрос и руководил истязаниями полковник Войнилович. Иногда он показывался на улицах. В нем быстро узнавали помещика, который владел имениями в Слуцком уезде. Не случайно свирепствовал Войнилович, он хотел вернуть реквизированные в итоге революции имущество и земли.

Беларусь была лакомым куском и для немцев. Они никому не хотели уступать ее. И вот из района Баранович, где проходила линия фронта, на восток двинулись кайзеровские солдаты. Легионеры Довбор-Мусницкого не сопротивлялись. Они рассчитывали разделить власть с германскими оккупантами и восстановить буржуазный порядок. Однако немцы приказали полякам сдать оружие.

По городу был расклеен приказ, в котором говорилось: «Жители города при встрече с немецкими офицерами обязаны

приветствовать их снятием головного убора и поклоном». Многие граждане, особенно молодежь, не хотели сносить такого унижения и не выполняли приказа. За это они подвергались арестам и жестоким избиениям.

Через некоторое время война террора несколько спала. Оккупанты, видимо, считали, что в основном с операцией по вылавливанию неблагонадежных справились их предшественники — легионеры.

Скрывавшиеся подпольщики начали показываться на улицах. Возобновились встречи, восстановились прерванные связи, партийная работа наладилась.

Вскоре был организован Слуцкий подпольный большевистский комитет. Его секретарем товарищи избрали меня. Основное внимание комитет сосредоточил на создании в городе и уезде большевистской организации, на формировании партизанских отрядов в деревнях, на разложении и подрыве боеспособности немецкой армии.

На первых порах подпольная организация насчитывала всего пятнадцать человек. Но все это были боевые, преданные делу революции люди, готовые, если это потребуется, отдать и жизнь для торжества ленинских идей. Такие, как Иосиф Богданович, который значительную часть времени проводил в разъездах, восстанавливая связи между подпольщиками в уезде, организовал вместе с другими товарищами партизанские отряды в Копыле, Клецке, Тимковичах и прилегающих к ним деревнях.

Собрания подпольщиков проводились каждый раз на новом месте. Только в кузнице, расположенной в глубине одного из дворов по Копыльской улице, провели несколько собраний. Уж очень удобное и укромное было место. Днем здесь шумело пламя, гремел молот о наковальне, а вечером собирались подпольщики.

Протоколы или какие-нибудь записи по условиям конспирации не велись. Все откладывалось в памяти. Организация охраны собраний была поручена члену подпольного комитета столяру Водоносову.

Много мы поработали с немецкими солдатами. Стоит немецкий часовой на посту или сидит на завалинке, греется на солнышке, и тут к нему подсаживается большевистский агитатор, угощает папиросой, завязывает разговор. Потом, смотря по

настроению солдата, агитатор говорит об оккупации, о том, что немцы находятся на чужой земле, а белорусы борются за землю и волю, за раскрепощение трудового человека, о возможной революции в Германии. Немецкие солдаты охотно беседовали с агитаторами, многие из которых хорошо знали немецкий язык. Да и воевать немцам уже здорово надоело. А возраст солдат, находившихся в Слуцке, в основном был солидный — император Вильгельм «подскреб» все имевшиеся резервы.

Одновременно среди немецких солдат распространялись листовки и литература на немецком языке. В них был призыв к немцам покинуть пределы нашей страны. Получали мы печатную продукцию в Минске, туда ездили наши товарищи. Явочная квартира находилась на углу улиц Немиги и Раковской. В одной половине дома размещалась фотография, куда заходило много людей, в том числе и немецкие офицеры, а в другой — хранилась литература. Здесь бессменно дежурил представитель ЦК партии А.М.Криницкий (Бамте), который и отпускал агитационный материал. Поддерживали мы связь и с другим представителем большевистского центра в Беларуси — Ш.Ш.Ходошем.

Численность Слуцкой подпольной организации постепенно росла. Каждый кандидат должен был иметь не менее двух рекомендаций членов комитета (конечно, устных), а такие рекомендации давались после тщательной проверки. Опорные партийные группы создавались также в mestechkakh и многих деревнях уезда.

Вскоре возник вопрос о создании для приезжающих подпольщиков явочной квартиры. С этой целью на базаре открыли мануфактурную лавку. «Продавцом» по поручению подпольного комитета стала тов. Вендррова, жена члена подпольной организации. «Покупателями» были в основном представители подпольных ячеек. В лавке между тюками мануфактуры хранились литература и оружие. Ими в основном и интересовались наши покупатели.

Оружием обеспечивали нас... немцы. Да, да сами немецкие солдаты. Деморализованные и распропагандированные нашими агитаторами, они продавали винтовки и пистолеты. Была даже установлена твердая такса: винтовка — 10 рублей, пистолет — 15, пулемет — 25 рублей царс-

кими деньгами. Все купленное оружие переправлялось партизанам.

Наконец комитет получил радостную весть: начался отход немецких войск из Беларуси. Красная Армия стремительно продвигалась вперед. Учитывая обстановку, подпольный большевистский комитет взял на себя функции Военно-революционного комитета.

Вскоре наступающая Красная Армия заняла станцию Уречье — последний опорный пункт немцев на ближних подступах к Слуцку.

Немцы начали спешно готовиться к отходу. Военно-революционный комитет решил выйти из подполья. Необходимо было послать своего представителя к комендантну города, немецкому генералу для переговоров о передаче власти большевикам. Выбор пал на Иосифа Бакаляра, человека исключительной выдержки и спокойствия, к тому же хорошо владевшего немецким языком.

Генерал жил в особняке местного богача. Там он и принял нашего представителя. Немец был мрачен. Еще бы! Приди к нему большевик немножечко раньше, так он бы быстро упрятал его в кутузку. А сейчас нельзя. Положение изменилось. Немецкие солдаты отказывались повиноваться офицерам. А Красная Армия уже близко.

Все же генерал овладел собой и привгласил «гостя» присесть. Немца волновал вопрос, что делать с запасами продовольствия, скопившегося на складах в Слуцке. Вывезти в Германию его не успели. А просто так расставаться с добром не хотелось. Вот генерал неожиданно и предложил:

— А не купит ли Военно-революционный комитет у немецкого командования пшеничную муку, сахар и мясные консервы? У нас продовольствия много, очень много.

Решил пойти на сделку генерал, захотел нажиться сам. Иосиф Бакаляр понимал, в чем тут дело, а поэтому ответил, что

торговых функций Военно-революционный комитет на него не возлагал. Да и денег, мол, нет таких, чтобы купить большую партию продовольствия.

Генерал попробовал убеждать, упрашивать нашего представителя. Говорил, что продаст все по самой низкой цене. Но убедившись, что ничего у него не получится, перешел к основному вопросу — о передаче власти большевикам. После долгих колебаний генерал издал приказ о выводе немецких войск из Слуцка. Его набрали в нашей бывшей типографии и ночью расклеили по городу. Утром все жители знали о свершившейся перемене.

Не все, конечно, радовались. Особенно волновались помещики, которых было немало в уезде. Жестокостью и насилием они отличились и в то время, когда город был захвачен легионерами Довбор-Мусницкого, и при немцах. Каждое имение было контрреволюционным гнездом, на которое опирались оккупанты.

...Последний день пребывания немцев в Слуцке. Вдоль шоссе выстроился длинный обоз — это помещики покидали свои имения. Они устремлялись на запад, в буржуазную Польшу. Верхом на лошадях обоз сопровождали вооруженные помещичьи сыники.

Военно-революционный комитет постановил не пропустить в Польшу лютых врагов революции, тех, кто оставил в Слуцком уезде свой черный след. Партизанским отрядам был отдан соответствующий приказ...

Морозным декабрьским утром 1918 года немцы в панике покинули город.

На трибуне, установленной на центральной улице, собрались все члены Военно-революционного комитета. Они вместе с ликующими жителями Слуцка приветствовали вступление в город частей Красной Армии. Начался митинг — первый легальный митинг после долгих месяцев немецкой оккупации.

*Друкуецца па кн.: В борьбе за Советскую власть. Мн., 1967. С. 131—137.*

## Чэкіст з Васілінак

Беражліва захоўваецца ў краязнаўчым музее невялічкая кніжачка Паўла Яўгенава «Обелиск в Раифе», на адвароце вокладкі якой старана напісана кожнае слова: «Краеведческому музею г. Слуцка от членов совета музея чекистов Раифской

средней школы в память о Вашем земляке Ф.К.Копко, погибшем в Раифе в июне 1918 года за упрочение Советской власти в Татарии, 12.11.1979».

Непадалёку ад Казані ёсьць в. Раіф, дзе стаіць помнік з імёнамі, сярод якіх і імя



Ф.К.Копка.

нашага земляка — Фёдара Канстанцінавіча Копка.

Нарадзіўся Фёдар у в. Васілінкі ў 1896 г. Дзяцінства было як і ва ўсіх сельскіх хлапчукоў таго часу. Кемлівы і жывавы, ён добра закончыў Слуцкую гімназію. У 1914 г. паехаў у Вільню за больш грунтоўнымі ведамі. Паступіў у хіміка-тэхнічнае вучылішча, якое рыхтавала тэхнікаў і інжынеру для цукровых заводаў. Пазнаёміўся і пасябраваў там са сваім аднагодкам Пятром Лаўрыновічам. А калі ў 1915 г. вучылішча было эвакуіравана ў Казань, сябры сталі як родныя браты — трymalіся заўжды разам. Нават апраналіся аднолькава. Характарамі яны дапаўнялі адзін аднаго. Пятрок быў маўклівы і стрыманы, а хударлявы і рослы Федзя — гаваркі, рухавы, любіў спяваць пад гітару.

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі пазнаёміліся сябры са сваім земляком з Ліды бальшавіком Акельніцкім. Ён даручыў Фёдару і Пятру распаўсяюджваць бальшавіцкую літаратуру, а пазней уцягнёў у работу мясцовай ЧК. Так і сталі сябры чэкістамі. Становішча ў Казані ў той час было напружаным. Ажыўлася контррэвалюцыя, пачаўся сабатаж. Фёдару і Пятру ўдавалася пранікаць у самыя патаемныя месцы, дзе пляліся ніці змовы. Стала вядома пра падпольную арганізацыю белагвардзейскіх афіцэраў. Былі і іншыя контррэвалюцыйныя арганізацыі. Адной з іх кіраваў генерал Папоў.

Нітачку, якая вяла да ворага рэвалюцыі, наматаў Фёдар. Ён высачыў гаспадыню дома, дзе збіраліся змоўшчыкі. У зручны момант зрабілі налёт на явачную кватэру.

Групу арыштавалі, але кіраўніка яе сярод арыштаваных не аказалася. Даведаліся, што быццам бы ён уцёк у Свіяжск, але і там яго не знайшлі. Мясцовыя людзі падказалі: трэба пашукаць яго ў Раіфскім манастыры. Аператыўная група, у складзе якой былі сябры, направілася ў Раіф. Каля гадзіны ехалі цягніком. Вечарэла. Пайшоў дождж. Калі выйшлі з цягніка, зусім сцямнела. Эмрочна і насцярожана сустрэў іх манастыр, які здалёк быў падобны на крэпасць.

Пакуль чэкісты рабілі допыт, кіраўнікі духавенства арганізавалі змову. Распаўсяюдзілі навокал чуткі, што манастыр грабіць бандыты. З навакольных вёсак началі збягашча людзі. Фёдар адразу зразумеў, у чым справа. Ён выйшаў у двор і пачаў глумачыць, што яны не бандыты і нікто не збіраецца рабаваць манастырскія каштоўнасці. Паказаў свой дакумент. Разгубіліся мясцовыя жыхары, але багацеі з крыкам «Бі бандыта» накінуліся на Фёдара. Вядомы на ўсю вёску хуліган стукнуў жалезнымі віламі па галаве. Хлынула кроў і Копка паваліўся на зямлю. Астатніх членоў групы разброялі і кінулі ў манастырскую старожку, каб назаўтра адправіць у Казань і высветліць, сапраўды гэта бандыты ці не. Не прайшло і гадзіны, як каля манастыра з'явіліся ўзброенныя людзі. Сярод іх былі і афіцэры. Дазнаўшыся, дзе зачынены чэкісты і чырвонаармейцы, загадалі манахам вывесці іх. У гэтых час каля манастыра быў ужо велізарны натоўп — чалавек каля пяці соцень. Ніякія спробы ўгаварыць гэты натоўп адкласці расправу да высвялення сапраўдных мэт чэкістаў не ўдаваліся. Хто кричаў «расстраляць», хто — «пачакаць, у Казань іх». Натоўп гудзеў, як патрываражаны пчаліны рой.

Усіх членоў групы расстралялі па адным прама там, каля манастырскай сцяны. Расстралялі і Фёдара, якога вывалаклі з манастырскай бальніцы. Потым пакідалі трупы ў яму, аблілі газай і падпалілі.

Праз некалькі дзён бандытаў злавілі. А 26 чэрвеня 1918 г. Казань праводзіла ў апошні шлях барацьбіту, сярод якіх быў і наш земляк Фёдар Копка і яго верны сябар Пётр Лаўрыновіч.

B.C. Відлога.

## Камсамольцы ў падполлі

### З успамінаў Я. Сініцкага, аднаго з першых камсамольцаў Слуцка

Пустынныя улицы городка. Редко-редко встречаются прохожие. К маленькому домику на самом краю города, крадучись, подбираются тени. Это мы — комсомольцы — собираемся на тайное собрание. Знаем — «судный день сегодня», ушли старики-родители Барона в синагогу и можно нам свое обсудить.

За обеденным столом, на котором были разбросаны карты и несколько польских марок, один за другим появляются наши ребята: Лившиц, Нейман, Синицкий, Мазе, Барон, Берковский, Галкин, Скакальский...

Стукнула дверь. Входит невысокого роста человек. Все нетерпеливо всматриваются в смуглое энергичное лицо.

— Здравствуйте, товарищи!

Так тепло прозвучало, это давно не слыханное, близкое, дорогое слово «товарищи»! Оно сразу же подбодрило нас, сильней горячих речей подбодрило...

Это пришел член подпольного комитета коммунистической партии. Тихим голосом говорил он о положении на фронте, развернул картину подпольной организации...

Первое время собирались где и как попало. Но уже через пару недель стали собираться регулярно. Принялись на работу. Приходилось выслеживать польских контрразведчиков. Нужно было знать их, чтобы предохранить организацию от провала.

Бывало, притаившись, лежишь на чердаке и смотришь сквозь узкую щелку. Дом напротив — дефензива. Всех входящих и выходящих внимательно оглядываешь, записываешь отличительные признаки в книжку.

Холодно... Долго тянется белая, зимняя ночь. Глаз устает. Лежать тоже очень неудобно. Но сознание исполнения долга дает новые силы, новую энергию. А утром бежишь в комитет передать свои наблюдения.

И так каждый день и каждую ночь...

Охотно брались наши ребята и за распространение какого-нибудь слуха, подрывающего доверие к польским властям.

Но главная наша работа — это распространение прокламаций.

Раздали однажды нам новенькие прокламации. Получив пачку, я пошел в свой район: Угол Романовской и Подвальной. Быстро оглядываюсь — нет ли «блестящих пуговиц»? Вытаскиваю одну прокламацию и прикрепляю к забору кнопками. Оглядываюсь — и понес! В другом переулке то же самое.

А когда не остается в кармане ни одного листика — медленно иду назад. Вот смотрю — белеют на стенах «мои» прокламации.

На утро собирается народ, у этих самых мной прикрепленных листков, прочитывают, спорят...

В апреле 20 года жандармерией было накрыто совещание представителей партизанских отрядов Слуцкого уезда. Пошли аресты и у нас — были арестованы Нейман, Лившиц, Галкин, Скакальский...

Но не надолго: 10 мая Красная Армия была уже в Слуцке. Растворились двери тюрьмы. Слуцкий комсомол начал свою новую работу.

Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.

## Документы сведчаць

### ДАКЛАД СТАРШЫНІ СЛУЦКАГА ПАДРАЁННАГА КАМИТЭТА КП(б)Б ВЕНДРАВА АБ ДЗЕЙНАСЦІ КАМИТЭТА

25 лютага 1919 г.

Докладчиком выступает т. Вендрев, который указывает, что комитет партии организовался из пяти человек еще в подполье в июне месяце. Несмотря на все препятствия, которые комитет встречал как со стороны немецких властей, так и со стороны несознательного населения, комитет партии сразу приступил к организационной работе. Комитет партии прежде всего начал распространять литературу и организовывать ячейки на месте. Удалось организовать ячейки в Кошыле, Пагосте, дер. Михейки и еще во многих других, так что к приходу советских властей в ячейках состояло более 500 человек, которые в нужный момент могли выступить с оружием в руках. К приходу советских властей была также организова-

на городская партия в 50 человек. Комитет партии в подполье созывал несколько раз уездные конференции и посыпал своих делегатов в Минск на районные конференции. Перед самым приходом советских войск, когда еще немецкие войска были в г. Слуцке, комитет партии организовал ревком, принял власть от немцев, не дав захватить власть организованному Бундом совету. После ухода немецких войск комитет партии приложил все усилия для организации власти на местах, действуя через ячейки и рассыпая своих активных работников по волостям. Когда власть была уже организована, то комитет партии приступил к организации волостных и деревенских ячеек, где таковых еще не было.

*Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918—1920 гг.: Сб. документов и материалов. Мин., 1968. Т. 1. С. 536.*

### ДАКЛАД АБ ПАРТЫЙНЫМ І САВЕЦКІМ БУДАЎНІЦТВЕ Ў СЛУЦКІМ ПАВЕЦЕ ЗА СНЕЖАНЬ 1918—САКАВІК 1919 гг.

10 красавіка 1919 г.

8 декабря 1918 г. в 2 часа дня батальон 153-го стрелкового полка вступил в г. Слуцк.

Еще до этого Слуцкой подпольной организацией партии коммунистов был создан ревком, куда вошел также и один представитель от партии Поалей-Цион. Во главе ревкома стоял председатель комитета партии коммунистов т. Вендрев. Ревком еще 7 декабря заставил немецкие власти выпустить объявление, что вся власть в городе и уезде переходит к ревкому, что помешало взять власть организованному партией Бунда совету.

10 декабря в Слуцк приехал московский коммунистический отряд в составе 26 человек во главе с т. Ланге для организации власти в Слуцком уезде. В связи с этим ревком был организован, в состав его вошли многие члены московского отряда, члены местной партии коммунистов, представитель же партии Поалей-Цион не был допущен. Председателем ревкома был избран т. Ланге. Ревком сразу же приступил к организации различных отделов и к утверждению волостных и сельских ревкомов, создаваемых или коммунистическими ячейками, где таковые были, или же просто гражданами, стоящими на платформе Советской власти. 12 декабря на буржуазию г. Слуцка наложена была контрибуция а 500 тыс. руб., необходимых на первое время для организации Советской власти.

На 15 декабря 1918 г. была назначена I уездная конференция партии коммунистов. Но среди населения всего уезда было столько желания ознакомиться со строительством Советской власти, что явились на конференцию не только представители коммунистических ячеек, но и представители всех волостных и деревенских ревкомов, а где еще не было таковых, то явились просто представители от деревень. Ввиду этого была открыта не конференция, а I крестьянский съезд Слуцкого уезда.

На повестку дня было поставлено много вопросов, но центральное место из них заняли текущий момент и организационные вопросы, ввиду того, что все представители, а также посылающие их были совершенно незнакомы со строительством Советской власти. На съезде кулацкого элемента почти совершенно не было, а если были отдельные кулачки, то открыто выступать они не смели, а было подано две или три записки вроде: «На каком основании ревком, не избранный всем населением уезда, захватил власть в свои руки?» Съезд выбрал 20 представителей, из которых некоторые вошли в состав членов уездного ревкома, а остальные заняли ответственные должности в различных отделах.

20 декабря состоялся II крестьянский съезд, на котором выяснилось, что власть на местах везде уже организована, и были намечены первые шаги дальнейшей деятельности на местах. Между прочим, на съезде поднимали вопрос о печальном финансовом положении на местах. Съезд по этому вопросу постановил обложить уездную буржуазию и кулачество налогом. После II съезда т. Ланге, согласно данной задаче, из центра отправился с московским отрядом в Гомель; председателем ревкома был избран т. Трофимов.

За период организации Советской власти с 8 декабря до половины января 1919 г., когда все ответственные партийные работники были заняты организационной работой и партийная работа стояла на недостаточной высоте, не было установлено очередных партийных собраний, не было постоянного секретаря партии, работа в ячейках тоже стояла не на должной высоте.

На 12 января 1919 г. была назначена I уездная конференция партии коммунистов. На конференцию съехалось 35 делегатов от 216 членов ячейки. Многие волостные и деревенские ячейки не были представлены, поэтому конференция приняла совещательный характер. Первое место занял организационный вопрос. Было решено более активно поставить

работу в ячейках, организовать ячейки там, где таковых еще не имеется, подготовиться к выборам Советов.

После партийного совещания приступили к проведению в жизнь принятых постановлений. Посылались ответственные партийные работники в уезд для организации ячеек, ячейки стали регистрироваться в подрайонном комитете партии. Были назначены очередные партийные собрания по субботам. 20 января все ответственные работники разъехались по волостям для выборов волостных Советов, к 23 января во всех волостях прошли выборы волостных Советов и исполнкомов.

На 26 января был назначен уездный съезд Советов. От каждой волости явилось по 8 делегатов от городских профессиональных союзов. Перед открытием съезда было создано фракционное совещание коммунистов, где был составлен кандидатский список членов исполнкома. На съезде список прошел почти целиком, поэтому в исполнком прошли только коммунисты. На съезде был также намечен план дальнейшей работы.

После выборов Советов все органы Советской власти приступили к практической работе. Приступила к работе по выкачиванию излишков хлеба у крестьян особо-закупочная комиссия, присланная из Минска. Эта комиссия, приехав с диктаторскими полномочиями и миллионами, совершенно парализовала действия местного продовольственного аппарата. Повышение цен на хлеб, как, пример, на рожь до 70 руб., привело к тому, что кулаки начали припрятывать хлеб в надежде на еще большее повышение цен. Потом опять установление твердых цен окончательно подорвало авторитет закупочной комиссии. Несмотря на все это, местные органы власти оказывали всякое содействие закупочной комиссии, и излишки продуктов выкачивались и выкачиваются.

29 января был объявлен чрезвычайный революционный налог: 1 млн. на город и  $2\frac{1}{2}$  млн. на уезд. При обложении старались совершенно не затронуть даже середняков. На места посылались ответственные работники для проведения налога.

25 февраля 1919 г. была создана уездная конференция партии коммунистов, которая была названа первой, так как 12 января было совещание. На конференцию явилось 97 представителей от 23 деревенских и волостных ячеек, в которых насчитывается до 1 тыс. членов. На конференции выяснилось, что организационная работа налаживается везде, волостные партийные комитеты организовали много деревенских ячеек, которые еще не зарегистрированы. Некоторые волостные ячейки открыли партийные клубы, но чувствуется острая нужда в литературе и средствах. На съезде было высказано пожелание открыть партийную школу при уездном комитете партии.

12 марта 1919 г. началась мобилизация трех годов, которая начала проходить успешно. Но еще в первых числах марта проходили слухи о приближении польских белогвардейцев. Наконец в половине марта получили официальные сведения, что польские белогвардейские банды грабят в районе Синявка — Клецк — Несвиж. Среди населения создалось тревожное настроение, в некоторых волостях вспыхнули кулацкие восстания. Ввиду этого был создан Реввоенсовет, город был объявлен сначала на военном, а потом на осадном положении. Все власти оставались на местах, было эвакуировано только казначейство да погруженны в вагоны склады продкома и некоторые ценности. Агенты же закупочной комиссии, бросив все свои склады, бежали. Вся реальная сила г. Слуцка, караульная рота, рота ЧК и рота, присланная из Бобруйска, были отправлены на фронт, куда отправились и некоторые ответственные работники. Были посланы также отряды из коммунистов для усмирения кулацких восстаний.

К 20 марта все уже было ликвидировано и опять приступили к нормальной работе. Но все-таки перед исполнкомом стояло много ответственных задач: отражение польских банд и усмирение кулацких восстаний: мобилизация, которая еще не кончилась; взимание чрезвычайного налога, который несколько затормозился; выкачивание хлеба. Ввиду всего этого и массы назревших практических вопросов на 30 марта был назначен II деловой съезд Советов. Но еще до съезда мобилизация прошла вполне удовлетворительно, без всяких эксцессов и применения реальной силы. Съезд 30 марта носил чисто деловой характер, была разрешена масса практических вопросов. После съезда все вошло в нормальную колею. Чрезвычайный налог начал поступать более интенсивно. С города уже собрано более 900 тыс., с волостей также постепенно поступает чрезвычайный революционный налог.

Со времени прихода Советской власти в Слуцком уезде прошло более 300 митингов в волостях и деревнях при участии партийных работников. В самом городе митинов было 40.

Но очень мало читалось лекций, так как нет для этого достаточно сил. К настоящему времени в Слуцком уезде имеется 16 зарегистрированных волостных и деревенских ячеек, в которых насчитывается 200 членов; кроме того, имеется много деревенских ячеек, незарегистрированных ввиду чисто технических обстоятельств.

В городской партии имеется 139 членов и 40 сочувствующих, но на последнем партийном собрании решено приступить в ближайшем будущем к перерегистрации городской партии.

(Подпись неразборчива, автор не установлен.)

*Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918—1919 гг.: Сб. документов и материалов. Мин., 1968. Т. 1. С. 545—549.*

### З ПРАТАКОЛА І-Й ДЭЛЕГАЦКАЙ НАРАДЫ КАМУНІСТАЎ МІНСКАЙ ГУБЕРНІ

13 красавіка 1919 г.

Доклад представителя Слуцкого у.

Слуцк занят советскими войсками 8 декабря. Образован ревком. Прибыл отряд коммунистов, который совместно с местными товарищами стоит у власти. Организуются ячейки. Со времени прихода советских войск было устроено свыше 300 митингов и лекций. Существует 16 ячеек, представляющие 200 членов. Проявляющие же инициативу и активную работу всего 7 ячеек. Неналаженность партийной работы объясняется сильной занятостью партийных работников в советских органах. Мобилизуются коммунистические силы для агитации в деревне по проведению земельной реформы.

*Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918—1920 гг.: Сб. документов и материалов. Мин., 1971. Т. 2. С. 65.*

### З ПРАТАКОЛА АГУЛЬНАГА СХОДУ МАЁНТКА ВАНЬКОЎШЧЫНА СЛУЦКАГА ПАВЕТА АД 24 ЧЭРВЕНЯ 1919 г.

Заслушаўшы даклад нашых таварышаў аб tym, што наша доблесная Чырвоная Армія мае патрэбу ў хлебе, усе аднагалосна пастановілі сабраць усё, што можна, і паслаць неадкладна для нашых дарагіх братоў праз прадстаўнікоў брацкага з'езда. Няхай ведаюць таварышы, якія абараняюць нашу свабоду, што мы іх не забываєм і абязаем ніколі не забыць і дапамагаць будзем, чым толькі магчымы, няхай гэта маленькая колькасць — 12 пудоў хлеба — паслужыць ім парукаі да неадкладнай і хуткай перамогі над нашымі ворагамі.

*Шлях Ільіча. 1973. 22 лют.*

### АБ'ЯВА ПОЛЬСКАГА КАМІСАРА СЛУЦКАГА ПАВЕТА АБ АДНАЎЛЕННІ ПРЫВАТНАЙ УЛАСНАСЦІ ПАМЕШЧЫКАЎ І КАПІТАЛІСТАЎ

1 верасня 1919 г., Слуцк

Согласно распоряжению заместителя Генерального комиссара восточных земель объявляется к всеобщему сведению:

1. Все распоряжения и декреты большевистских властей, касающиеся частной собственности, сим упраздняются. Право собственности вполне восстанавливается.

2. Комитеты, возникшие в период большевистского правительства, управляющие делами земельного и лесного хозяйства, со дня объявления сего лишаются права вмешательства в дела частной земельной собственности. С момента передачи имений эти комитеты упраздняются. Профессиональные организации сельскохозяйственных рабочих могут образоваться на основе устава, утвержденного властью.

3. Всякая частная собственность, как захваченная, так и находящаяся случайно не у законных владельцев, должна быть немедленно возвращена.

4. Владельцы имений и их юридические заместители обязаны до 10 сентября принять во владение имения, которые должны быть им переданы Ликвидационной Комиссией бывшего Управления частных имуществ (национализированных) после составления соответствующих актов.

5. Имения, которые до 10 сентября с. г. не будут приняты их законными владельцами без серьезных причин, остаются в администрации государственного управления и могут быть сданы в аренду на текущий хозяйствственный год.

И. Черноцкий

И. д. комиссара Слуцкого уезда

*Белоруссия в борьбе против польских захватчиков в 1919—1920 гг. Мин., 1940. С. 157.*

## Еўліцкая камсамольская ячэйка

### З успамінаў І.С. Чымбурга, камсамольца 1920-х гадоў

У нашай вёсцы камсамольская ячэйка была арганізавана ў канцы лета 1920 г. амаль перад самым прыходам польскіх акупантаў. Сход адбыўся ў другой палаўніне дня на полі непадалёку ад вёскі. Перад пачаткам сходу моладзі я і Аляксандр Казак сустрэліся з прадстаўнікамі Слуцкага павятовага камітэта камсамола і ўдакладнілі месца правядзення сходу, вызначылі, каго патрэбна на яго запрашачь. І вось у пэўны час сабралася больш за 15 чалавек. Нам расказаў аб задачах камсамола і хто можа быць прыняты ў яго рады. У гэты дзень уступілі ў камсамол Аляксандр Казак, я, Пётр Доўбік, Іван Бародзіч і інш. Старшынёй ячэйкі выбралі Сашу Казака, а сакратаром мяне. У канцы сходу аб'явілі, што ў хуткім часе ў Слуцку будзе праходзіць камсамольскі сход, на якім нам выдадуць камсамольскія білеты. Аднак ён не адбыўся, бо горад занялі польскія акупанты.

Бандыты Булак-Балаховіча распушкалі чуткі, што калі вернецца Чырвоная армія,

то ўсіх юнакоў прызыўнога ўзросту расстряляюць за тое, што знаходзіліся яны на акупіраванай тэрыторыі. Мы хадзілі па вёсках і хутарах і супакойвалі насельніцтва, угаворвалі не верыць гэтым плёткам і не падтрымліваць бандытаў. Трэба адзначыць, што тыя, хто нам паверылі, засталіся дома і не пайшлі ў банды, а хто пайшоў, потым шкадавалі абыгэтым. Пасля вызвалення Случчыны ад палякаў у нашу ячэйку ўступілі яшчэ некалькі чалавек. У пачатку 1921 г. я поехалі на вучобу ў Слуцк, а Сашу Казака накіравалі на работу ў Старобін, дзе ён быў забыты кулакамі. Але наша ячэйка працягвала дзеянічаць — быў адкрыты клуб, дзе стаў працаваць драматычны гурток (былі падрыхтаваны пастаноўкі: «Паўлінка» Янкі Купалы, «Жаніцьба» М. Гоголя і інш.), чыталіся лекцыі. І з кожным разам наведальнікаў у клубе становілася ўсё больш і больш.

Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.

## Юнацтва неспакойнае маё

### З успамінаў Віктора Дэмітрыевіча Арцішэўскага, члена Слуцкага акруговага камітэта камсамола ў 1921—1925 гг., байца Слуцкай роты асобага назначэння

Восенню 1920 г. я вярнуўся ў свой родны Слуцк. У гэтыя дні ў памяшканні клуба Крэйнеса поўным ходам ішла регістрацыя камсамольцаў. Побач з клубам абаснаваўся павятовы гарадскі камітэт камсамола. Калі камсамольская арганізацыя поўнасцю сфарміравалася, я стаў працаваць інструктарам па арганізацыі ячэек камсамола ў Цараўскай, Старобінскай і Пагосцкай валаціях. У павеце было яшчэ шмат бандытаў (асабліва Булак-Балаховіча), а кулакі бачылі ў нас, камсамольцах, сваіх заклѧтых ворагаў. Жышцё наша было неспакойнае, таму спаць прыхадзілася са зброяй.

Пасля III з'езда камсамола быў узяты курс на вучобу камсамольцаў — маладой краіне патрабаваліся добрыя кадры. Многіх камсамольцаў накіравалі на вучобу ў ваенныя школы, рабфакі, партшколы. Камітэт камсамола накіраваў на вучобу ў Мінск і мяне. У 1921 г. закончыў я партшколу і пачаў працаваць інструктарам ак-

руговага камітэта ў Грэскай, Грозаўскай, Любанскаі і Цімкавіцкай валаціях нашага павета.

Нам, інструктарам, шмат даводзілася хадзіць пешшу ад вёскі да вёскі. Мы дапамагалі ячэйкам наладжваць работу ў камсамольскіх справах, арганізоўваць меры прамысловствы для моладзі, дапамагаць камбінатаў, праводзілі пропагандысцкую і расклумачальную работу і г. д. Вялікая ўвага ў гэты час надавалася абароне эканамічных і прававых інтарэсаў рабочай моладзі, бо ў рэспубліцы было яшчэ бесправаць, панавалі голад і тыф, заможныя сяляне эксплуатавалі батракоў, якія працавалі без выхадных, за маленькую плату. Пры нашым камітэце камсамола быў спецыяльны аддзел — эканамічны. Доўгі час ім загадваў Рафаіл Шандаровіч.

Непадалёку ад клуба Крэйнеса ў нас, камсамольцаў, быў свой клуб, дзе развучвалі мы песні, ставілі пастаноўкі,

праводзілі палітсуды, дыспуты, слухалі лекцыі, гулялі ў шашкі і шахматы, чыталі газеты і часопісы, праводзілі сходы. Цяга моладзі да ведаў была вялікая. Клубам за-гадваў Меер Шэйнман.

Слуцкія камсамольцы вялі барацьбу за лепшую частку яўрэйскай працоўнай моладзі, якая знаходзілася пад уплывам арганізацыі Югенд-Бунд, а многія былі і членамі яе. Работа ў гэтым кірунку была вельмі складанай, але з часам многія з яўрэяў-бундаўцаў атрымалі камсамольскія білеты.

Непадалёку ад Слуцка праходзіла дзяржаўная граніца з Польшчай. Памежная ахова была яшчэ слабай, пагранатрады толькі началі фарміравацца. Пры такіх абставінах праз граніцу пранікалі розныя банды і кантрабандысты. Было неспакойна. У барацьбе з гэтымі з'явімі камсамол прымай актыўны ўдзел. Сярод нас пільнасцю і кемлівасцю вылучаўся Мікалай Мурашка. Ворагі ўжо зналі яго і ў сваю чаргу сачылі за ім. І вось аднойчы, у адну з летніх начэй, ім удалося выманіць Мікалая з хаты, і за горадам яго забілі. Сябра нашлі мы толькі назаўтра. Пахавалі яго з ушанаваннямі на ўскрайніне горада каля Падвальнай вуліцы. На жаль, забойцы знайдзены не былі.

На адным з пасяджэнняў ЦК камсамола было прынята рашэнне аб шэфстве над

Ваенна-марскім флотам. Жаданне слухаць у ім было вялікае ў нашых хлопцаў, аднак са Слуцка трэба было адабраць толькі чатырох чалавек з вясковых ячэек. Гэту справу даручылі мне. Шкада, але прозвішчы кандыдатаў я ўжо не памятаю. А ў хуткім часе камсамольцы вёсак і горада сабралі зерне, гроши, абытак, і ўсё гэта было адпраўлена ў якасці падарунка падшэфнаму флоту.

У 1924 г. наша камсамольская арганізацыя пачала актыўна разгортаць работу па фізкультурныя і спорце. У нас была свая спартыўная пляцоўка на вуліцы Бульварнай. Мы наладжвалі спаборніцтвы, фізкультурныя шэсці, паказальныя выступленні. Аднойчы летам было шэсце з удзелам 500 чалавек у спартыўнай форме. Наша работа ў гэтым кірунку была адзначана Вышэйшым саветам фізкультуры Беларусі — Слуцку было выдзелена месца з рашающимі голасам на пленуме Чырвонага спартыўнага інтарнцыянала ў Маскве. Дэлегатаў ад Беларусі было 5 чалавек з рашающимі голасам і некалькі з дарадчым.

У пачатку 1925 г. мяне накіравалі на работу сакратаром Старадарожскага райкома камсамола, потым мая камсамольская работа прадоўжылася яшчэ ў Віцебску.

Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.

## У агні баёў народжаны

Люты 1919 г. У Слуцку склалася невялікая, але актыўная група моладзі, з ліку навучэнцаў і маладых рабочых. У хуткім часе яна атрымала статут і праграму камсамола.

У пачатку сакавіка ў Слуцк з Мінска прыехаў інструктар ЦК Камуністычнага саюза моладзі Літвы і Беларусі Карабанаў. Мэта яго прыезду — падрыхтаваць усё для стварэння камсамольскай арганізацыі. Ініцыятыўная група складалася з 6—7 чалавек. У групу уваходзілі Міхаіл і Абрам Шэйнманы. У красавіку 1919 г. у Слуцк прыехаў з Мінска член ЦК КСМ Літвы і Беларусі Альпяровіч. У партыйным клубе ініцыятыўнай групай быў скліканы арганізацыйны гарадскі сход моладзі. Ён адбыўся 12 красавіка. Альпяровіч расказаў аб створаным у кастрычніку 1918 г. у Маскве Камуністычным саюзе моладзі, аб

дзеянасці яго мясцовых арганізацый у гарадах і вёсках, аб праграме, задачах, мэтах, статуце камсамола. Затым ён прапанаваў стварыць у Слуцку мясцовую арганізацыю камсамола.

Пасля даклада і выступленняў некаторых удзельнікаў сходу ў камсамол записалася 25 чалавек. Гэта былі навучэнцы, маладыя рабочыя. На сходзе выказвалася думка аб неабходнасці прыцягнення ў камсамол усёй рэвалюцыйна настроенай моладзі. Гарачым прыхільнікам уступлення моладзі ў камсамол быў Леў Разоўскі.

Потым адбыўся першы арганізацыйны агульнагарадскі сход моладзі, дзе быў выбраны павятовы камітэт камсамола (адзіны для горада і павета). У яго склад увайшлі: І. Равіч — старшыня, Абрам Шэйнман — сакратар камітэта камсамола да ліпеня 1919 г., навучэнец, Дарасінскі — друкар, Леў

Разоўскі — навучэнец, Леў Нэйман — фатограф, Міхail Шэйнман — навучэнец, які з чэрвеня 1919 г. стаў сакратаром камітэта камсамола. У чэрвені Абрам Шэйнман па камандзіроўцы ЦК КСМ Літвы і Беларусі быў накіраваны на вучобу ў Цэнтральную партыйную школу.

Камітэт камсамола не меў ніводнага платнага ці вызваленага работніка.

Так пачала сваё існаванне ў Слуцку мясцовай арганізацыяю Расійскага Камуністычнага Саюза Моладзі.

З дапамогай падраённага камітэта РКП(б) павятовы камітэт КСМ атрымаў у цэнтры горада невялікае памяшканне, дзе была арганізавана чытальня. У тым жа памяшканні знаходзіўся і камітэт камсамола. Пралаганда вялася і ў клубе прафсаюзаў, і ў школе, і ў мясцовай газеце «Плуг і молат». Работай камсамола цікавіўся падраённы камітэт РКП(б), у прыватнасці старшыня камітэта І.І. Бачко, сакратар камітэта М. Юшкевіч.

Павятовы камітэт Камуністычнага саюза моладзі вырашыў пачаць работу сярод

сялянскай моладзі павета. У камітэт камсамола прыходзілі хадакі з вёсак за інструкцыямі і літаратурай.

У канцы мая 1919 г. пры ўдзеле падраённага камітэта партыі і рэйкома павятовы камітэт камсамола склікаў першы Слуцкі павятовы з'езд рэвалюцыйнай рабоча-сялянскай моладзі. У работе з'езда прымала ўдзел каля 70 прадстаўнікоў моладзі ад камсамольскіх ячэек горада і большасці власцей павета. Пасяджэнне з'езда праходзіла ў зале партыйнага клуба (ципер памяшканне краязнаўчага музея). На з'ездзе абмяркоўвалася пытанне аб задачах саюза моладзі. Выбрали павятовы камітэт камсамола, старшынёй яго стаў Равіч, сакратаром Разоўскі.

Пасля з'езда ў многіх месцах узніклі камсамольскія арганізацыі. Яны імкнуліся звязацца з павятовым камітэтам камсамола. Але акупцыя павета палякамі спыніла работу па стварэнні шырокай сеткі камсамольскіх арганізацый.

В. С. Відлога.

## Баявая маладосць

### З успамінаў дэлегата 1-га Слуцкага павятовага з'езда камсамола Івана Навумавіча Крыцкага

У сакавіку 1919 г. павятовым камітэтам партыі сумесна з прадстаўнікамі ЦК камсамола Беларусі была створана ў Слуцку ініцыятыўная група, на якую ўскладалася работа па аўтаданні моладзі ў камсамольскія арганізацыі, растлумачэнне задач камсамола, а таксама падрыхтоўка павятовага з'езда камсамола. Памяць захавала прозвішчы таварышаў, якія ў яе ўваходзілі. Гэта — браты А.М. і М.М. Шэйнманы, Н.М. Дарасінскі і інш.

Вялікая работа была праведзена гэтай групай сярод працоўнай моладзі горада і сялянскай у вёсцы. Было вырашана пытанне і аб падрыхтоўцы першага павятовага з'езда рабоча-сялянскай моладзі. Гэты з'езд быў прызначаны на 12 красавіка 1919 г.

У памяшканні партыйнага клуба сабраліся дэлегаты з горада і розных канцоў павета. Ад ЦК камсамола Беларусі прысутнічалі прадстаўнікі — Вераб'ёў і Гальперын. Асноўным на з'ездзе быў даклад аб задачах Расійскага Камуністычнага Саюза Моладзі. У ім гаварылася аб статуте і праграме камсамола, паказаны шляхі, па якіх павінна накіроўвацца работа камсамола. З вялікай

увагай слухалі дэлегаты аб бягучым моманце, заслушаны былі і выступленні з месцаў. Аднагалосна прынята рашэнне аб стварэнні павятовага камітэта камсамола, быў выбраны першы павятовы камітэт. У яго склад увайшли браты Шэйнманы.

Камсамол набіраў сілы ў сваёй работе, арганізоўваліся камсамольскія ячэйкі. Многія камсамольцы добрахвотна ішлі ў Чырвоную армію і змагаліся на розных фронтах.

Наступіла лета 1919 г. Сіламі імперыялістай рыхтаваўся трэці паход Антанты. На заходзе спешна фарміраваліся сілы буржуазнай Польшчы, на поўдні камплектавалася армія барона Урангеля. Антанта забяспечвала іх усім неабходным. Часовая перавага польскай арміі, выступіўшай на лінію фронту, прывяла да того, што нашым войскам прыйшлося адступіць. Слуцк быў акупіраваны. Гэта была паўторная акупцыя. Цяжка ўспамінаць той час, калі Польшча наводзіла на нашай зямлі свае парадкі. Разам з польскай арміяй у свае маёнткі вярталіся і памешчыкі. Аднавілі сваю дзейнасць буржуазныя нацыяналісты.

Крыгавыя сляды пакінула за сабой афішэрская рота, якая праходзіла па вёсках Слуцкага павета ў складзе польскай арміі.

Першымі ахвярамі польскага тэрору ў горадзе сталі Юрый Ферапонтаў і Эразм Сухаміль. 15 жніўня 1919 г. па ўсім горадзе былі расклэены аўтавы: «Военный суд, созданный по приказу начальника гарнизона за № 1256 от 14 августа 1919 года, приговорил к расстрелу коммунистов и членов чрезвычайки Ферапонтова Юрия и Сухомиля Эразма. Приговор приведен в исполнение». Ніхто не ведаў месца расстрэлу гэтых таварышаў. Маці Юрый Ферапонтава доўгі час шукала месца расстрэлу сына, каб перапахаваць яго.

У такіх складаных і цяжкіх умовах прыходзілася партыйным і камсамольскім арганізацыям працаваць у падпіллі. У павеце рыхталася ўзброене падпілле, ствараліся партызанская атрады. Падпольнаму парткамітэту ўдалося арганізація камсамольскую групу сярод польскіх салдат Слуцкай каравульной роты. У гэты роту добраахвотна ўступіў камсамолец Аляксандр Камінскі. На яго ўскладалася

задача праводзіць рэвалюцыйную работу сярод польскіх салдат.

Усю зіму вялася напружана работа. І вось ранній вясной, у адну ноч, на ўсіх вуліцах горада з'явіліся заклікі да працоўных арганізацій рашучую барацьбу з польскімі акупантамі. Многія зразумелі, што гэта дзейнічае партыйнае падпілле. З'яўленне заклікаў насыярожыла і палякаў. З вечара да раніцы ў горадзе забарацяўся ўсякі рух на вуліцах. Жандармерыя была кінута на пошуку падпольшчыкаў. З дапамогай правакатарапаў ім удалося скапіць першую группу з восьмі чалавек. А крыву пазней з дапамогай здраднікаў Бадзяка і Панамарова польскія жандары арыштавалі групу слуцкіх партызан і групу польскіх салдат з каравульной роты. Сярод іх былі і камсамольцы. Палякамі была арыштавана таксама група камсамольцаў — Скальскі, Галкін, Ліўшыц, Шэнман і інш. Але з імі ворагі не паспелі расправіцца, выратаваў прыход Чырвонай арміі.

Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.

## Дакументы сведчаць

### ЗАГАД СЛУЦКАГА ЧАСОВАГА ПАВЯТОВАГА РЭЎКОМА АБ АДНАЎЛЕННІ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ ў ГОРДЗЕ І ПАВЕЦЕ І ЎСТАНАЎЛЕННІ РЭВАЛЮЦЫЙНАГА ПАРАДКУ

15 ліпеня 1920 г.

С 15 сего июля власть в гор. Слуцке и Слуцком уезде принадлежит уездному временному Военно-революционному комитету, выдвинутому подпольной организацией коммунистов совместно с председателем оперирующих в районе гор. Слуцка воинских частей.

Граждане города и уезда подчиняются распоряжениям Военно-революционного комитета. Всем гражданам вменяется в обязанность оказывать содействие проходящим воинским частям, соблюдая полное спокойствие, поддерживать революционный порядок.

За разъяснениями, справками и с жалобами обращаться в Военреком, гостиница «Бристоль», верхний этаж.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 8. Воп. 1. Спр. 34. Л. 37.

### ПРАТАКОЛ ПАСЯДЖЭННЯ СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА ВАЕННА-РЭВАЛЮЦЫЙНАГА КАМІТЭТА АД 16 ЛІПЕНЯ 1920 г.

Слушали:

Постановили:

Об организации некоторых подотделов

- 1) Поручить тов. Файнштейну организовать типографию.
- 2) Открыть электрическую станцию, оставив ее в заведовании бывшего хозяина, гражданина Сикорского, и назначить для наблюдения за ходом работ на ней тов. Богдаева.

Об организации жилищного отдела

Открыть жилищный отдел и назначить заведующим его тов. Скрипко.

Председатель военрекома

Бочко

Члены: М. Юшкевич

Ф. Бодухин

Секретарь Ахрамович

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 8. Воп. 1. Спр. 34. Л. 31.

**З ЦЫРКУЛЯРА ЗЯМЕЛЬНАГА АДДЗЕЛА СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА  
РЭЎКОМА ПА АХОВЕ ЛЕСУ**

**20 ліпеня 1920 г.**

Уездный земельный отдел предписывает приступить к немедленному исполнению и руководству нижеследующего.

1. Впредь до назначения лесничих принять все зависящие меры к охранению лесов; как то от самовольной рубки, расхищений заготовленных лесных материалов, пастбища скота на сенокосах и пахотных участках, на культурах и молодняках.

2. Предотвратить захваты и уничтожение сена на корню и уже убранного, а также яровых и озимых хлебов.

3. Немедленно принять все возможные меры к прекращению лесных пожаров, уничтожающих леса республики, для чего вменить в обязанность председателям сельских комитетов при возникновении пожаров в соседних к селениям лесах высыпать народ для тушения их.

4. Виновные в неисполнении и уклонении от сего будут преданы военно-революционному суду.

Ревкомам Слуцкому, Царевскому, Греческому и Грозовскому предписывается оказывать полное содействие образовавшимся уже Слуцкому и Греческому лесничествам и посланным в них лесничим.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 518. Воп. 1. Стр. 1. Л. 2.*

**ЗАГАД № 6 СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА ВАЕННА-РЭВАЛЮЦЫЙНАГА КАМІТЭТА**  
**22 ліпеня 1920 г., Слуцк**

Магутным ударам Рабоча-Сялянскай Арміі банды белай Польшчы і аб'яднанай буржуазіі ўсіго свету выбіты з межаў Слуцкага павета, а разам з імі ўцягнута буржуазія, як памешчыкі, фабрыканты і капиталісты, якія пакінулі засеянія зборжкам маёнткі і сядзібы на волю лёсу.

Таварышы сяляне! Цяпер гэта ёсё з'яўляецца народным здабыткам, які не павінен гінуць не ўбраным з палеткай.

Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію неабходна забяспечыць дастатковым харчаваннем.

Польская разбойнікі пры сваім адступленні спалілі цэлыя гарады і вёскі, пакінуўшы сотні тысяч абыздоленых сялян і рабочых, якія таксама просіць вашай дапамогі. А таму абавязак кожнага добраумленага грамадзяніна Савецкай Расіі прыкладсці ўсе намаганні да таго, каб не засталося ніводнага коласа не ўбраным у жытніцу Рабоча-Сялянскай Расіі.

Слуцкі Павятовы Ваенна-Рэвалюцыйны Камітэт ускладае зняцце ўраджаю, прыцягваючы як рэальную сілу грамадзян навакольных вёсак добраахвотна, і там, дзе з'яўляецца неабходнасць, у парадку прадоўнай павіннасці.

У валасцях, у якіх назначаны ўпаўнаважаныя ад Апрадкамдзві і Апрадкамбрыва, Валрэкомам загадваецца акказаць ім усялякае садзейнічанне, камандзірующы ў іх распарараджэнне сваіх прадстаўнікоў для больш узмоцненай і паспяховай работы.

Аб ходзе работ па ўборцы зборжка перыядычна, не менш аднаго раза ў тыдзень, прадстаўляць звесткі ў Паветрэўку.

За невыкананне гэтага загаду Валрэўкомы, сельсаветы і грамадзяне, не аказаўшыя садзейнічання па ўборцы ўраджаю, будуть карацца па законах Ваенна-Рэвалюцыйнага часу.

Старшыня Слуцкага Ваенна-Рэвалюцыйнага Камітэта Несцер

Тав. старшыні Уладзіміраў

Сакратар В.Ахрамовіч

*Шлях Ільіча. 1968. 29 чэрв.*

**ДАКЛАДНАЯ ЗАПІСКА СТАРШЫНІ СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА ВАЕНРЭЎКОМА  
НЕСЦЕРА У МІНСКІ ГУБРЭЎКОМ АБ СТАНОВІШЧЫ Ў ПАВЕЦЕ**

**22 ліпеня 1920 г.**

Доношу:

1. Г. Слуцк был взят красными войсками 15 сего июля в 9 час. утра, и в тот же день был организован временный военно-революционный комитет в составе: председателя тов. Бочки, членов тов. Юшкевича, Ахрамовича и председателя от военного ведомства тов. Бадухина, а затем и представителя от подива 2-й тов. Масловского, который в этом составе и продолжал

работать до приезда члена уездревкома тов. Нестера — 18 сего июля. По прибытии тов. Нестера ревком продолжил работу в прежнем составе до прибытия тов. Синевича к месту назначения, который и явился 20 сего июля вечером, после чего и было приступлено к назначению постоянного ревкому. Постановлением партийно-организационной тройки по уезду был назначен уездревком в следующем составе: председатель тов. Нестер, члены тов. Синевич, Бочко, Юшкевич и вриод военкома тов. Чиж.

2. 21 сего июля состоялось заседание ревкому с участием двух представителей соварм 16-й, назначенных членами ревкому по Слуцкому у., тов. Владимира и тов. Кротова, заявивших о том, что они являются единовременными полномочными представителями при организации Слуцкого уездревкома, ссылаясь на свои мандаты, выданные совармом 16-й.

Основываясь на строгой централизации и дисциплине, в заседании ревкому 21 сего июля за № 9 пришли к заключению, что назначенный ревком в заседании партийно-организационной тройки, назначенной согласно мандатов ЦК КП(б) ЛиБ и губревкому на имя тов. Нестера и Синевича (протокол № 3), остается в своем составе и впредь до выяснения совармом 16-й тов. Владимира и Кротов входят в ревком с правом решающего голоса и ведут работу по указанию ревкому; тов. Владимира назначен завотуправ, а тов. Кротов уездвоенком.

3. С начала деятельности ревкому 15 сего июля последним было немедленно обращено самое серьезное внимание на установление Советской власти в городе и уезде, на организацию волревкомов, отделов уездревкома и реализацию урожая. Немедленно было приступлено к исправлению уничтоженных мостов, восстановлению телеграфной связи, снабжению продовольствием проходящих воинских частей и урегулированию жизни, для чего ревкому были изданы соответствующие приказы за № 1—6.

4. Не застав на месте достаточного количества опытных партийных и советских работников, я вынужден приступить к работе с тем незначительным количеством работников, которые находились в распоряжении ревкому.

Охватывая в настоящее время всю организационную работу, должен констатировать, что работая в уездном масштабе при таком скучном составе необходимых работников, быстро справиться с возложенными на меня колоссальными задачами по проведению в жизнь принципов Советской власти и линии поведения центра, является осуществлением вышеизложенного весьма трудным условием, так как те 2—3 товарища, присланные из губцентра, считаю безусловно недостаточной силой для сохранения линии поведения при установлении Советской власти, ибо местные, главным образом партийные, работники настолько слабы и малочисленны, что на них надеяться главным образом на первое время не приходится.

5. Принимая во внимание, что организация г. Несвижа представляет собой также важный пункт и выделение туда необходимого кадра опытных и надежных работников и руководителей является неотложной необходимости, я полагаю, что, кроме представителей соварм 16-й тов. Владимира и других, выделить не представляется возможным для проведения советской и партийной работы в г. Несвиже, который уже начинает самостоятельничать.

6. Во всей работе ревкому с начала его деятельности принимал деятельное участие неофициальным членом ревкому представитель политотдела 2-й дивизии тов. Масловский, который за это время сделал колоссальную работу как партийно-политическую, так и ровно и организационную советскую, проявив себя в этой работе как вполне сознательный и дисциплинированный товарищ, обладающий организационными способностями и сохранивший в своей работе твердую линию поведения центра. Тов. Масловский является старым подпольным партийным работником с 1904 г.

Принимая во внимание изложенное и учитывая в первое время еще некоторых отделов ревкому (организацию рабочих, привлечение к работе специалистов и полную тактическую утилизацию их сил, организацию партийно-просветительной работы, в частности устройство партийной школы, как лектор), для проведения всей этой работы я не имею подходящих товарищей, кроме указанного тов. Масловского, почти единственного товарища, могущего справиться с этой работой, почему мною и предлагается поручить таковую ему, а потому со своей стороны настаиваю перед Минским губревкому немедленно возбудить ходатайство перед позапом, в ведении которого находится 2-я дивизия, о временном откомандировании из дивизии и оставлении в Слуцком ревкому тов. Масловского.

7. Касаясь общего финансового положения уезда, то за полным отсутствием советских денежных знаков вести в дальнейшем работу невозможно, почему необходимо срочно отпустить ссуду в 10 млн. руб. и такую же сумму для изъятия польских марок, каковая опера-

ция будет проведена в Слуцком у. по установленному курсу приказом Минского губревкому за № 5. Финансовый отдел организован 21 сего июля и завотделом сего числа командируется в г. Минск за получением денежных знаков и инструкций.

8. Необходимо указать на полное отсутствие продовольствия в г. Слуцке, что до сих пор еще армий не организован райпродком и что все имевшиеся в кооперативах запасы продовольствия употреблены для удовлетворения проходящих воинских частей, почему прошу спешно снестись с опродкомарм 16-й тов. Рейнгольдом о скорейшем урегулировании и паживании продовольственного вопроса, так как даже больницы и тюрьма имеют продовольствия на 1–2 дня, не говоря уже об удовлетворении военкома и милиции продовольствием.

9. Здравотдел организован, медикаменты отсутствуют, даже касторовое масло; дизентерия развивается, имеется масса больных красноармейцев и населения города и уезда. Необходимо принять срочные меры и снабдить на первое время хотя бы минимальным количеством медикаментов и дезинфекционными средствами. Все меры к прекращению дизентерии принимаются.

В заключение изложенного добавлю следующее: для того, чтобы двинуть полным ходом работу в отделах уревкома и волревкомах уезда, необходимо принять меры к достаточному снабжению канцелярскими принадлежностями (прислать хотя бы две машинки для ревкома) и, кроме того, достаточным количеством печатной бумаги, так как отсутствие таковой не дает возможности своевременно печатать и распространять на местах приказы, воззвания и пр., что крайне необходимо в первое время делать в повседневной работе ревкома в целом.

Приложение 9 протоколов заседания ревкома и 5 приказов ревкома.

О последующем прошу мне сообщить и дать указания.

Председатель Слуцкого уездного военно-революционного комитета Нестер.

*Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918–1920 гг.: Сб. документов и материалов. Мин., 1971. Т. 2. С. 394–398.*

### ПАВЕДАМЛЕННІ ПАГОСЦКАГА ВАЛРЭЎКОМА СЛУЦКАМУ ПАВЕТРЭЎКОМУ АБ ДАПАМОЗЕ НАСЕЛЬНІЦТВА ВОЛАСЦІ ЧЫРВОНай АРМII

24 ліпеня 1920 г.

При сем препровождается добровольно собранное пожертвование в пользу Красной Армии: печеного хлеба 8 пудов 30 фунтов, сала свиного 9,5 фунта, сыра 10 фунтов, вес нетто; картофеля 4 пуда 30 фунтов, вес брутто; 1 рубаха, 2 куска холста и 20 фунтов ржи, вес брутто. Мешки просили возвратить и в получении выдать квитанцию.

26 ліпеня 1920 г.

При сем препровождается печеного хлеба 4 пуда 20 фунтов, сыра 34 фунта и сала с колбасами 11 фунтов, добровольно пожертвованных гражданами Погостской вол. В получении выдать квитанцию.

23 жніўня 1920 г.

При сем препровождается добровольно пожертвованное гражданами Погостской вол. в пользу Красной Армии: ржи 1 пуд 14 фунтов, 34 фунта ячменя, 27 фунтов овса, 150 шт. яиц, 20 арш. полотна, 9 рубах нательных старых и также 9 кальсон, 1 фурражка и деньгами 874 руб. На получение выдать квитанцию.

*Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 595. Воп. 1. Спр. 9. Л. 22, 26, 49.*

### ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАДАРУНКУ ЧЫРВОНай АРМII ВАГОНА ХЛЕБА СЯЛЯНАМІ ВЁСКІ НАВАСЕЛЛЕ (НАВАСЁЛКІ) СЛУЦКАГА ПАВЕТА

11 жніўня 1920 г.

Дер. Новоселье Слуцкого уезда поднесла в виде подарка Красной Армии целый вагон с хлебом. Крестьяне подвезли хлеб к станции и передали его этапному коменданту.

*Революционные комитеты БССР... (июль–декабрь 1920 г.): Сб. документов и материалов. Мин., 1957. С. 153.*

**ЗАГАД № 3 СЛУЦКАГА ЧАСОВАГА ВАЕННА-РЭВАЛЮЦЫЙНАГА  
КАМИТЭТА ПА ЗЯМЕЛЬНЫМ АДДЗЕЛЕ**

1. Временный Военно-Революционный Комитет объявляет, что все земли (помещичьи, церковные и монастырские) не трудового пользования, а также трудовые хозяйства, владельцы коих ушли с поляками, национализированы. Владельцы, если таковые остались, никакого отношения к хозяйству больше не имеют.

2. Все леса, как казенные, так и частные, поступают в распоряжение Республики.

3. Всеукрытое из имений помещиками имущество, хотя бы под разными предлогами (спрятанное у кого бы то ни было, дареное, условно розданное, заложенное, проданное и пр.), должно быть немедленно возвращено лицами, принявшими на хранение, купившими и пр. в соответствующие имения.

Виновные в неисполнении сего будут преданы Военно-Революционному суду.

4. Воспрещаются: самоуправство, захваты как имущества национализированного, так и трудового, уничтожение посевов и сена на корню и убираемого, пастьба скота по угодьям, для этого не предназначенным, в том числе и в молодых лесах, разборка и разлом всяких построек и расхищение заготовленных лесных материалов.

Виновные в неисполнении сего будут преданы Военно-Революционному Суду.

5. Борьба с начинавшимися лесными пожарами, а также предупреждение пожаров возлагается на все окрестное население и Волостные Ревкомы.

6. Всякая рубка леса воспрещается до 1 сентября с.г. и только лицам, пострадавшим от пожара, лес будет выдан немедленно, причем им надлежит обратиться в Лесной Подотдел, имея при себе удостоверение от Волостных Ревкомов о количестве потребного им леса.

Председатель Слуцкого Временного Военно-Революционного Комитета

Заведующий Земельным отделом

Секретарь

*Занальнны дзяржаўны архіў у г. Бабруйск. Ф. 335. Воп. 1. Спр. 2. Л. 3.*

**ДАКЛАД СЛУЦКАГА ПАВЯТОВАГА РЭЎКОМА  
АБ ДЗЕЙНАСЦІ З 13 ПА 20 ЖНІЎНЯ**

**20 жніўня 1920 г.**

Волревкомы Слуцкого уезда сконструировались полностью и, кроме организованных ранее отделов управления, военного, земельно-продовольственного и народообраза, выделили комиссии: хозяйственную, по оказанию натуральной помощи семьям красноармейцев и комиссии по оказанию помощи пострадавшим от контрреволюции. Приступили к работе волкомтруды, заканчивающие в настоящее время учет рабочей силы и гужевого транспорта. Члены волревкомов утверждены отделом управления совместно с предревкомами. В большинстве случаев это — в прошлом советские работники, пережившие в тяжелых условиях польскую акупацию; часть из них принимала участие в подпольной работе и организации партизанских отрядов, часть же ничем активно не проявила себя, а назначена лишь потому, что других, более активных работников, не имеется.

Антисоветских выступлений за отчетное время не было, ровно не замечалось антисоветской агитации.

**О т д е л у п р а в л е н и я**

Ведет неустанно работу по информированию и инструктированию волревкомов, проводит на местах деятельность последних и своевременное выполнение ими распоряжений и приказов, исходящих из центра, устраивая периодические тыцательные ревизии. В целях обединения деятельности волревкомов и предвыборной кампании Советов рабочих и крестьянских депутатов отдел управления созывает на 25 августа уездную конференцию представителей волревкомов, уездных отделов и профсоюзов.

Уездный отдел управления, состоящий из подотделов общего, информационно-инструкторского, актов гражданских записей, справочного и пропускного бюро, развивает интенсивную деятельность во всех административных и организационных областях. Разосланы им распоряжения об организации волостных подотделов актов записей гражданского состояния. Вместе с тем опубликованы и распространены возвзвания об отлении церкви от государства.

**У е з д в о е н к о м (а т ) и к о м д е з е р т и р**

Личный состав военкомата остается прежний (92 человека). З 13 по 20 августа по мобилизации явилось 2908 человек; из них принято 1817, освобождено по негодности к воен-

ной службе 711, уволено в отпуск по болезни — 320, послано на испытание — 60. Командного состава явилось: быв. офицеров — 2, быв. унтерофицеров и подпрапорщиков — 83 и быв. чиновников — 3. Поступило добровольцев 4 человека, освидетельствовалось красноармейцем разных частей 61 и 1, находящийся в отпуске по болезни.

Отдан приказ о мобилизации (лиц рождения) 1889 и 1900 гг., ведется перерегистрация медицинского персонала и регистрация зубных врачей и дантистов. Собираются статистические данные о количестве лошадей в уезде.

За истекшую неделю на довольствии состояло еженедельно в среднем 2000 человек. Продукты получаются из райпродкома аккуратно, за исключением сахара, чая, спичек, мыла и табака. Командированный в Минск уполномоченный Военревкому за получением денег таковых не привез за отсутствием их в губвоенкоме. В кассе военкома(та) имеется в настоящее время 56 261 руб. 54 коп.

Производится прием артиллерийско-инженерного имущества, сдаваемого местным населением и учреждениями, производится регистрация охотничьих винтовок и ружей, также выдача удостоверений на право держания таковых; приступлено к мобилизации велосипедов.

На складе военкома(та) имеется: шаровар старых — 4 пары, рубах нательных — 1, кальсон — 1 пара, матрацев — 2, ранцев — 1, патронташей — 1, вещевых мешков — 1 (холщевый), кожаных — 1, фляг — 1, хомутов — 1, уздечек — 1, мундштуков — 1, запасных вещей к обозу (мешков — 114, бочек — 1 и рогож — 34).

С 13 по 20 августа на пересыльном пункте находился на довольствии 1731 мобилизованный красноармеец, отправляющийся оттуда в части войск и на испытание.

Разосланы инструкции всем волостным Ревкамам о мерах борьбы с дезертирством. Дезертир явился 1, двое задержано. Приняты меры к изъятию у населения оружия, снаряжения и казенного имущества.

#### М и л и ц и я, у г о л о в н ы й р о зы с к и п о л и т б ю р о

В связи с происходящей мобилизацией и скоплением поэтому в Слуцке большого количества людей со всего уезда милиции приходится напрягать все свои усилия для соблюдения надлежащего порядка. Особых случаев нарушения революционного порядка не наблюдалось. Милицией выполнялось значительное количество нарядов по поставке обывательских подвод как для нужд командированных по срочным служебным делам сотрудников советских учреждений, ровно для перевозки мобилизованных.

Районы милиции в уезде, в зависимости от отшедших из Слуцкого уезда в Барановичский и Несвижский уезды 10 волостей, реорганизованы и определены в следующем виде: 1-й район в Старобине, обнимающий волости Старобинскую, Милковическую, Погостскую и Царевскую, 2-й район в селе Заостровечье с волостями: Круговичская, Заостровечская и Вызянская; 3-й район в местечке Грозове с волостями: Грозовская, Гресская, Слуцкая и Пуковская и 4-й район в местечке Ленино с волостями: Киевская, Быстрицкая, Ленинская и Чаплинская. Штат командного состава и милиционеров в этих районах частично пополнен, частично же пополняется. За отчетное время дел по уголовным преступлениям зарегистрировано 24, из них грабежей — 1, краж — 11, тайного винокурения — 1, присвоения и растраты — 3, нанесения побоев — 2, спекуляций — 1, пожаров — 1 и случаев убийств — 1. По перечисленным делам задержаны 16 человек, из коих 3 перечислены за политбюро, по 4 производится дознание, а остальные освобождены с подпиской о неотлучке, и дела о них переданы в бюро народных судей для привлечения к ответственности. По политбюро зарегистрировано 28 человек, из коих освобождено — 11, передано в губчека — 2, передано в особый отдел 57-й дивизии — 2, отправлено по месту совершения преступления — 3. В наступающее время за политбюро числится (вместе с числившимися ранее) 50 человек.

#### У е з д з д р а в

Проводится в жизнь постановление отдела здравоохранения от 16 августа о сдаче аптекарскими магазинами всех без исключения медикаментов и перевязочного материала, за исключением препаратов, имеющих исключительно хозяйственное значение. В 1-ю советскую аптеку назначены в помощь управляющему 2 ассистента. Согласно постановлению уездздравкома от 9 августа, организована санитарная комиссия из представителей Ревкома, военкомата, милиции, коммунального и профсоюзов по борьбе с антисанитарным состоянием города; выработана для означенной комиссии соответствующая инструкция.

Создана комиссия из представителей уездздрава, компартии, земотдела и профсоюзов

для устройства домов отдыха в непосредственной близости от города. В первую очередь постановлено открыть таковой дом на 25 человек в имении Ивань.

#### Н а р о д о о б р а з

Кроме переезда в новые, более приспособленные помещения 3 детских очагов, намечается открытие в срочном порядке детского дома III Интернационала для обслуживания детей красноармейцев (по типу самоуправляющейся коммуны). Выясняются способы ремонта школьных помещений. Работу тормозят неясность вопроса об отсрочках учащих и учащихся. Подыскано помещение для библиотеки. Утвержден приказ о возвращении книг из бывших библиотек отделу народного образования. В проекте — организация дома трудового крестьянина. Интенсивно работает театр с целью проведения «Недели Запфрона»: проведено 5 концертов, 6 спектаклей и одно кабаре. Принимаются меры к открытию музыкальной школы, найдено помещение, разрабатывается устав. Организован финансовый отдел; ожидаются образцы книг и смет.

#### З е м о т д е л

Лесной подотдел занят подготовительными работами к предстоящему открытию сезона лесных разработок и отпуска леса. Разъяснен порядок отпуска всем вообще гражданам строевого леса и дров. Выясняется потребность граждан всего уезда в строевом и дровянном лесе. Выяснен порядок удовлетворения советских имений топливом и строевым материалом. Предотвращены расхищение и продажа на рынке заготовленных в лесах дров. Предприняты меры к обеспечению гор. Слуцка и окрестностей лесом, для чего возбуждено ходатайство о присоединении к Слуцкому уезду близлежащих лесистых волостей Бобруйского и Игуменского уездов. Установлен порядок удовлетворения сельских школ дровами. Издано распоряжение лесничим о производстве учета заготовленных в лесах материалов. Выработана такса на дрова и строевой лес.

Ветеринарный подотдел принял меры к приобретению медикаментов. Затребованы от пунктовых ветеринарных фельдшеров описи имеющегося на пунктах имущества, инструментов и медикаментов. Установлен надзор за передвигающимися в уезде гуртами скота. Отдано распоряжение ветеринарным фельдшерам о надзоре за убиваемым скотом, провозимым мясом. В проекте — открытие 4-го ветеринарно-фельдшерского пункта. Собираются сведения о количестве скота и о состоянии животноводства в Слуцком уезде. Обследованы некоторые деревни Царевской волости, где падеж скота принял большие размеры, и даны указания об уходе за больными животными и принятии мер для предупреждения заноса болезни в другие поселения. Для получения инструкций по борьбе с эпидемией скота командирован в Минск уполномоченный ветеринарного подотдела.

Юридический подотдел выработал и разослал всем волзметоделам инструкцию о порядке ведения и направления земельных дел. Приняты меры к скорейшему и справедливому разрешению споров о земле и имуществе. Проводится регистрация и учет специалистов сельского хозяйства.

Политический подотдел ведет подготовительные работы по организации артелей и общественных запашек под озимь; с этой целью посланы в уезд 5 инструкторов для ознакомления крестьянства с тезисами земельной политики Советской власти.

При политическом подотделе работает уездкомиссия по оказанию помощи семьям красноармейцев.

Получены сведения с мест об уборке хлебов. Хлеб за малыми исключениями весь убран. В некоторых местах не убранны горох и вика. Производится по мере возможности засолка огурцов, хотя вследствие летней засухи урожаи на огородах слабы. Во многих имениях началась молотьба ржи как для посева, так и для извлечения излишков по требованием райпродкома. Самым важным вопросом момента является запашка и засев озимых полей; для выполнения этой важной задачи разосланы циркуляры и приказы губзмотдела, указывающие способы разрешения означенной задачи.

Работа земотдела тормозится мобилизацией в имениях советских работников, которых приходится отрывать от дела и направлять в Минск для регистрации.

#### С о ц и а л н о е о б е с п е ч е н и е

Подотдел помощи жертвам контрреволюции обследовал через своих агентов, посланных на места, 10 волостей, обследование остальных 5 вол(остей) уезда подходит к концу.

Приняты энергичные меры по оказанию помощи пострадавшим. Местными волостями и населением спешно оказывается помощь пострадавшим путем трудовой повинности, заго-

тovляется и вывозится отпущеный пострадавшим лес на постройку домов, убирается их урожай, запахивается земля и т.д.

Ощущается острая нужда в живом и мертвом инвентаре. Для оказания первоначальной помощи необходимо спешно приобрести: 750 лошадей, 300 коров, 720 плугов, 1500 телег. Составлена смета на 154 000 000 руб., включая сюда 11 700 000 руб. для оказания помощи пострадавшим гор. Слуцка.

Бедствия и разрушения по Слуцку выражаются в следующих цифрах: сгорели вокзал, коммерческое училище, деревянное здание при быв. мужской гимназии, 2 дома с постройками быв. земства, Георгиевская церковь, общественная баня, 2 моста через р. Случь и частные строения: каменных домов — 11, деревянных — 39, сараев и амбаров — 18; расхищено движимое имущество у 43 владельцев.

Пострадавшие как в Слуцке, так и в уезде размещаются по частным домам зажиточных. Тем не менее проектируется постройка бараков для пострадавших от пожаров, каковая к осени будет закончена. 468 пострадавших крайне нуждаются в обуви, белье и одежде.

Собираются сведения о нуждающихся семьях красноармейцев как находившихся во время польской оккупации в рядах Красной Армии, так и мобилизованных в настоящее время. Полученные списки, доставляемые агентами (у)собеса, спешно рассматриваются на предмет назначения денежного пайка. От губсобеса получено аванса для раздачи пайка 3 000 000 руб. За отчетный период выдано проезжающим беженцам 3466 фунтов хлеба. Для детей бедноты Слуцка отпускается ежедневно продуктов питания на 600 человек.

### Р а й п р о д к о м

Выработана и разослана форма отчетности мельниц. Приняты меры к доставке на склад райпродкома со всех паровых мельниц полученных за помол фунтов. Поступило с мельниц 1353 пуда 32 фунта. Предписано райконтролерам и владельцам паровых мельниц представить сведения о количестве дров, потребных для мельниц на 6 месяцев. Выполняется наряд губпродкомиссии по хлебной неделе. Приняты меры к учету огородов, сельских хозяйств. Заготовлено 99 голов скота, из коих 50 отправлено в Минск. Остаток поступит на удовлетворение потребности гарнизона. Закончена постройка сушилки и приступлено к сушке фруктов.

### С о в н а р х о з

Кожевенная секция собрала и передала в выделку яловых кож — 56, подъяловиков — 16, телячьих 88, конских — 16, всего — 176. Подотдел снабжения выдал разным лицам по ордерам соответствующих учреждений 65 пудов железа, 24 пуда гвоздей, 27 пудов проволоки, 2 десятичных весов и др. Технико-статистический подотдел занят заданиями военкомата(та) по составлению планов и смет, и для этой цели командирован в распоряжение военкомата инженер. При полиграфическом подотделе оборудованы: переплетная мастерская, портняжная, шапочная, сапожная и заготовочная. Работа тормозится из-за отсутствия из центра инструкций.

### К о м м у н о т д е л

Заключено 25 договоров с гражданами на городские сады и прочие земли на условиях, выработанных эксплуатационной комиссией; организована трудовая земледельческая артель на монастырской земле; обследовано 5 фольварков в окрестностях города; принятые меры к частичному ремонту городского пожарного обоза, при котором организован добровольческий отряд из 170 человек; произведена очистка ассенизационным обозом в 8 учреждениях, а ровно очистка Красной площади. Выдано 29 ордеров частным гражданам на занятие 40 комнат, военным лицам — 19 ордеров на 20 комнат; подыскианы и отведены помещения для 6 советских учреждений.

### У к о м т р у д

Работа в волостях постепенно налаживается. 5 волкотрудов: Грязовский, Киевский, Греческий, Муканский и Древский закончили учет рабочей силы и гужевого транспорта, остальные волкотруды таковой учет производят. Отпущена за истекшую неделю 371 подвода, отправлено на работы 358 человек. Ведутся подготовительные работы по учету строительных рабочих, металлистов и железнодорожников.

### У е з д а г е н т с т в о

За отчетную неделю полученная литература разбита на библиотеки и распределена следующим образом: компартии — 128 экз., совпрофсоюзу — 77 экз., показательной библиотеке при уездагентстве — 190 экз. и учреждениям по специальным вопросам — 19 экз.; итого — 414 экз. Газет получено 4278 экз.: отпущено волостям — 3456 экз., местным учреждениям и организациям — 612 и расклеено — 410. Расклейено плакатов: 15 в Слуцке, в

волостях — 12. Воззваний расклеено в Слуцке 30, отправлено в волостные Ревкомы 150. Получено сообщение из Старобинской волости об открытии 4 изб-читален.

#### Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я и н с п е к ц и я

Кроме текущей работы по проверке и утверждению отчетов подотчетных отделов, деятельность инспекции выразилась в следующем: разработан и рассыпается всем отделам, согласно декрету, инструкция для сведения и руководства о предоставлении денежных документов на утверждение, о приглашении представителей отдела инспекции для участия в комиссиях и заседаниях распорядительных управлений.

10 сего августа была произведена ревизия деятельности и денежных сумм(у) собеса. Во всех подотделах работа идет нормально. Ведется планомерная работа по оказанию помощи жертвам контрреволюции. Необходимо, чтобы соприкасающиеся отделы пошли навстречу во всем для выполнения плана, намеченного этой комиссией.

18 и 19 августа была проведена ревизия Совнархоза. В общем, как видно, работа не наложена, например, райлесконторой до сего времени не достигнуто никаких результатов в заготовке дров и строительного материала для нужд уезда. В укоже продолжается еще учет кож и на складе пока имеется небольшое количество. То же самое надо сказать и по отношению к подотделу утилизации. Технико-статистическое бюро выработало проекты переноса электрической станции, устройства сыроварни и мастерских, но ни один из этих проектов еще не осуществился. Главная причина неналаженности работы в этом важнейшем органе, по мнению инспекций, — отсутствие главы и энергичных, живых работников.

По требованию военкома(та) командирован сотрудник для участия в комиссии по осмотру зданий для выяснения потребного ремонта.

Для утверждения счетов отделу приходится затрудняться, так как нет ни нормированных цен на предметы, которые обнаруживаются тенденцию к неограниченному росту, ни норм оплаты труда, которые устанавливаются отделами произвольно.

Планомерность и продуктивность работы в отделе Рабоче-крестьянской инспекции на протяжении этой недели тормозилась главным образом недостаточностью помещений и мебели.

*Революционные комитеты БССР... (июль—декабрь 1920 г.): Сб. материалов и документов. Минск, 1957. С. 84—91.*

#### ПАВЕДАМЛЕНИЕ АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ Ў СЛУЦКІМ ПАВЕЦЕ

30 верасня 1920 г.

Во всех 18 волостях Слуцкого у. организованы волревкомы. Проводится учет транспортных средств. Выдано денежных пайков семьям красноармейцев 534 185 руб. Оказывается помощь пострадавшим от контрреволюции. Производится выдача бесплатных детских обедов. До последнего времени выдано свыше 6 тыс. детских обедов. В волостях Слуцкого у. открыто 65 библиотек. Была проведена уездная партийная конференция, на которой было представлено 15 ячеек с числом членов 138 человек. За истекший месяц была проведена «Неделя Запфронт», несколько субботников и больших концертов-митингов.

*Звязда. 1920. 30 вер.*

**З ЗАПСУ РАЗМОВЫ ПА ПРАМЫМ ПРОВАДЗЕ ГАЛОЎНАКАМАНДУЮЧАГА  
ЎСІМІ ЎЗБРОЕНЫМІ СІЛАМІ РЭСПУБЛІКІ С.С.КАМЕНЕВА  
З КАМАНДУЮЧЫМ ЗАХОДНІМ ФРОНТАМ М.М.ТУХАЧЭЎСКІМ  
АБ ХОДЗЕ АПЕРАЦЫІ СУПРАЦЬ БАНД БУЛАК-БАЛАХОВІЧА**

24 лістапада 1920 г.

0 гадз. 35 мін.

*Главком: Здравствуйте, Михаил Николаевич. Что скажете?*

*Тухачевский: Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Дело в следующем. Операция против Балаховича в общем закончилась, 1-й дивизии, примерно в составе около 500 штыков и сабель при 6 орудиях, удалось прорваться в районе Капличи в направлении на Калки. Командарм 16-й утверждает, что все три дивизии отпущены нами в виде жалких остатков, и я того же мнения. Однако в Слуцке и его районе, который поляки ни за что не хотят ос-*

тавітъ, производится мобилизация и набор добровольцев для Балаховича, что, конечно, опять пополнит его кадры. 10-я Кубанская кавдивизия преследует остатки 1-й дивизии, а главные силы 16-й армии будут перегруппированы на слуцкое направление... В общем поляки очень нагло поддерживают Балаховича и банды, я считаю, что нужно принять решительные шаги против них, благо они составляют сейчас единственный наш фронт...

*Расійскі дзяржаўны ваенны архіў. Ф. 104. Воп. 4. Спр. 516. Л. 6.*

### Беларуская справа пад час польскай акупацыі 1919—1920 гг.

Абапіраючыся на ваенную і палітычную падтрымку Антанты, увесну 1919 г. польскія легёны рушылі на Беларусь. Не сустракаючы сур'ёнага супраціўлення з боку бальшавіцкіх войскаў, палякі ўвосень выйшлі на лінію Дзвінск — р. Заходняя Дзвіна — Лепель — р. Бярэзіна — р. Прыпяць і авалодалі большай часткай беларускіх зямель. У выніку польскай інтэрвенцыі фактычна спыніла сваё існаванне Літоўска-Беларуская ССР. 22 красавіка 1919 г. кіраўнік Польскай дзяржавы Пілсудскі звязрнуўся з адозвай «Да жыхароў колішняга Вялікага княства Літоўскага», у якой заплёніваў беларускі народ, што польскія жаўнеры прыйшлі на Беларусь дзеля яе вызвалення ад бальшавізму і што беларусам будзе дадзена магчымасць «а без ніякага гвалту ці націску з боку Польшчы вырашаць свае ўнутраныя нацыянальныя і рэлігійныя справы». У крываудзіні гэтых слоў беларускі народ хутка змог пераканацца. На захопленай тэрыторыі ўсталяваўся жорсткі акупацыйны рэжым. Былі разагнаны мясцовыя органы самакіравання — сялянскія рады, разброены аддзелы самааховы і народнай міліцыі, якія баранілі беларускія вёскі і мястэчкі ад польскіх банд з канца 1918 г. перад адходам нямецкіх войскаў. У той жа час польскія ўлады не перашкаджалі ўзнайленню земстваў на Беларусі, бо тыя, у адрозненні ад сялянскіх рад, не закраналі эканамічных інтарэсаў тутэйшых польскіх памешчыкаў, стаялі на антыбеларускіх пазіцыях і выступалі супраць беларускай дзяржаўнасці.

Польская акупацыя выклікала масавае супраціўленне беларускага народа: стыхійна ствараліся партызанскія аддзелы, выбухалі антыпольскія выступленні і паўстанні. Учынены палякамі тэрор прыводзіў да крайняй радыкалізацыі народных мас, што давала добрую глебу для распаўсюджвання бальшавіцкай пропаганды. Нельга аспрэчваць той факт, што знач-

ная доля партызанскіх аддзелаў і падпольных груповак ці непасрэдна кіравалася, ці знаходзілася пад уплывам бальшавікоў.

Напярэдадні польскай акупацыі беларускі нацыянальны рух з-за палітычных рознагалоссій быў расколаты і раз'яднаны. Яго палітычны цэнтр — Рада БНР — ужо з канца 1918 г. не ўяўляў сабою цэласнай арганізацыйнай структуры і фактычна існаваў толькі на паперы. Старшыня кабінета міністраў БНР Антон Луцкевіч у гэты час быў у Парыжы, а пасля — у Варшаве, дзе дыпламатычнымі заходамі дамагаўся ад сусветнага супольніцтва, і найперш ад Польшчы, прызнання Беларусі як сувэрэнай дзяржавы. Але з-за пазіцыі польскага ўрада і незацікаўленасці вядучых еўрапейскіх краін і ЗША ў беларускім пытанні, беларускі прэм'ер, нічога не дамогшыся, аказаўся ў палітычнай ізоляцыі. Пад уплывам красавіцкай заявы многія беларускія дзеячы пайшлі на супрацоўніцтва з палякамі, спадзяючыся з іх дапамогай здзейсніць ідэю незалежнасці Беларусі. Яны забылі, аднак, адну аксіёму: ніводны акупант яшчэ нікому добраахвотна волю не дараваў. Усе намаганні польскіх улад былі скіраваны на задушэнне беларускага нацыянальнага руху...

Ужо на трэці дзень акупацыі Мінска палякамі (10.8.1919) тут быў утвораны прадстаўнічы орган беларускіх арганізацый — Часовы беларускі нацыянальны камітэт (ЧБНК). Аснову яго склалі тыя беларускія дзеячы, што раней працавалі пры савецкай уладзе: А.Грыневіч, Х.Бандарчык, Я.Лёсік, І.Луцэвіч (Янка Купала), С.Рак-Міхайлоўскі і інш. Да іх далучылася прадстаўніцтва Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці (БХДЗ).

Паводле свайго статута, ЧБНК ставіў за мэту згуртаванне ўсіх беларускіх арганізацый Міншчыны дзеля падняцца нацыянальной самасвядомасці, духоўнай і матэрыяльной культуры беларускага народа...

Важным этапам у дзейнасці ЧБНК стала стварэнне ў снежні 1919 г. арганізацыйна-інструктарская аддзела на чале з Трафімавым. Аддзел рыхтаваў і накіроўваў у воласць і паветы інструктараў (рэзідэнтаў) з мэтай арганізацыі ў беларускіх школах культурна-асветных гурткоў, чытальняў, кааператываў. Лік іх быў нястады і даходзіў часам да 32 чалавек. Большасць інструктараў — сябры партыі беларускіх эсераў альбо Беларускай камуністычнай арганізацыі. Заўажым, што нярэдка, прыкрываючыся афіцыйным мандатам ЧБНК, яны займаліся арганізацыяй на месцах паўстанцкіх аддзелаў і падпольных груповак, за што часам арыштоўваліся польскай жандармерыяй. Дзякуючы працы інструктараў, камітэт змог развіць сваю дзейнасць на ўсю Міншчыну.

### Ліст Ю.Лістапада старшыні Беларускай цэнтральнай школьнай рады Сымону Рак-Міхайлойскаму

1 лістапада 1919 г.

*Паважаны Пане Старышыня!*

Ужо трывалы час я прыехаў да твоіх дзяржавных пасланацтваў. Падарозе з Менска да Слуцка я прыпыняўся ў вёсках і абгаварваў школьнай справу і раздаваў газеты.

Прыехаўши ў Слуцак, я пайшоў да пана Начальніка павету, ён даў мне паперу, каб ніхто мне не шкодзіў, і сам выказаў, што ён рад усімі сіламі памагаць беларусам. Пан Школьны інспектар тэж добра аднёсся да мене.

Пан Асвяцімскі вельмі рад, што Вы паслалі працаўніка па школьнай справе.

Што датычыць пана Абрамовіча, то ён, прачытаўши Ваша пісьмо, спужаўся, бо ён да гэтага часу яшчэ і не думаў працаўца на карысць Беларусі. Сядзіць сабе ў польскай канцыляры і запісвае ўхадзячыя і выходзячыя паперы. Ён кажа, што ў Слуцкім павеце людзі не хоцуць адчыніць беларускія школы. Усё тое, што я пачуў ад Абрамовіча, паказвае, што ён зусім не беларус, а паляк, бо пасля службы ходзіць па Слуцку ў польскіх галунах (пагонах).

Тым часам я, не слухаючы пана Абрамовіча, пайшоў па бліжэйшых вёсках ад Слуцка, каб даведацца, у якім стане знаходзяцца вясковыя школы. Я даведаўся, што з адзінаццаці вясковых школ Слуц-

кай воласці адчынена толькі адна школа расейская. Што датычыць беларускіх школ, то ні адзін настаўнік пра іх нічога не ведаў, а прыгаворы падаюць, каб адчыніць хоць якую школу. Наогул скажу, амаль што не ўсе школы падалі заявы, каб адчыніць расейскую школу з польскай моваю.

Я за гэтага два дні побытаваў у дзвюх вёсках на бацькоўскіх сходах і вытлумачыў ім добра пра школьнай справу, дык яны ўсе, як адзін, згадзіліся адчыніць беларускую школу. На сходах было больш як 100 бацькоў. Толькі напісалі ў прыгаворы такую згоду, што пачнуць вучыць па-беларуску тады, калі будуть прысланы ім беларускія падручнікі.

Я на кожным шагу тлумачу ўсім, як бізкім, так і далёкім людзям, пра Беларускую школьнай справу і з усіх бакоў чую прыхільнасць, але, як ім дасюль не было вядома ўсё гэта, дык я прасіў бы Вас, каб Вы паклапаціся аб тым, каб можна было па ўсіх вёсках зрабіць другія сходы, на якіх быў бы прадстаўнік беларус, і я спадзяюся, што на гэтых сходах галасавалі за беларускую школу.

Вось ўсё тое, што я паспеў за гэтага трывалы час зрабіць і даведацца. Цяперачы я Вас прашу, Пане Старышыня Школьнай Рады Мінішчыны, каб Вы назначылі мяне назаўсёды рэзідэнтам Беларускіх школ Случчыны, бо тыя, на каго Вы так спадзяваліся, нават і не думаюць аб сваіх авалязках, гэта я кажу пра Абрамовіча.

Прычым, калі я толькі буду часова рэзідэнтам, дык я застануся ў разбітага карытага, бо школы ўсе будуть заняты, і я застануся без куска хлеба. Працую дзень і ноч, каб як зрабіць лепей і больш адчыніць беларускіх школ. Прысылайце ўсе пастановы і інструкцыі і беларускіх падручнікаў. Яшчэ кажу, што школ вельмі мала адчынена, прыгаворы пададзены і чакаюць рэзялюцыі начальніцтва.

З пашанай Ю. Лістапад.

Пішуце як найхутчэй.

Яшчэ, пане Старышыня, дабаўлю.

У мяне надта шмат знаёмых настаўнікаў вясковых школ. Яны даведаліся, што я прыехаў з Менска, гэтага трывалы часу вёскуючыя чалавекі па дзесяць прыходзілі даведацца пра школы. Ім я расцілумачыў, як належыць быць, і ні адзін з іх не мае нічога проціў і кожны згаджаецца ўвесці ў сва-

её школе беларускую мову. Толькі яны просяць, каб атрымаць адкуль-небудзь беларускіх падручнікаў і рады пабываць на курсах Беларусазнаўства, якія ў хуткім часе адчыняцца ў Слуцку.

У нас у Слуцку няма яшчэ ні школьнае павятоўскае рады, ні нацыянальнага камітэту. Гэтымі днямі ўжо выбярэм, бо будзе сход, здаецца, сёня ўвечары па гэтых пытаннях.

Працаўнікоў-беларусаў у нас надта мала. Людзі добрыя і спрыяючыя Беларусі, гэта Асвяцімскі, Петрашкевіч, старшыня Беларускага гуртка Бараноўскі, а на Абрамовіча яны тэж маюць невялікую надзею. Што будзе зроблена мною за гэтых тыдзеній, дык я напішу, і як адчыняцца беларускія школы, то напішу, дзе і колькі іх будзе.

Юрка Лістапад.

**Ліст Андрэя Бараноўскага  
кіраўніку інструктарска-  
арганізацыйнага аддзела  
Часовага беларускага  
нацыянальнага камітэта  
Яўсею Трахімаву (Трафімаву)**

Таварыш Трафімаў!

Хаця яшчэ мая праца не дала вялікіх знакаў, але ўсяк-такі, дзякуючы таму, што едзе чалавек, пасылаю а себе маленькую вестку. З прыездам у Слуцк я зварнуў увагу на арганізацыю павятоўскае Школьнае Рады Случчыны. Не маю магчымасці склікаць сход беларусаў, мною заложана часовая рада, паперу а зацверджанні якой пры гэтым пасылаю. Аб гэтым жа мною паслана папера і Павятоўску старасце. Уважна прашу найскарэй зацвердзіць раду, даць ёй датычные яе дырэктывы і выслаць усё гэта чэрз падаўца гэтага, нашага сябра Русака, бо, здаецца, праца будзе. Быў ужо на павеци. Агульнае уражанне вельмі добрае. Сялянства, пачуўшы слова праўды, ідзе насустрач з адчыненай душой. У кожным слоўе іх чутна скарга на палякаў.

У вёсцы Ліпнікі Цараўская воласці вучыцель ужо даўно пачаў знаёміць дзяцей з беларускай мовай, і сам чалавек вельмі спрыяючы беларускаму руху, але зазначыць у пратаколе а звароце школы з расейскай на беларускую не здарылася дзеля таго, што школа топнуне яшчэ трох

вёсак і склікаць сход было немажліва. Тут я залажыў культурна-просветны гуртк «Вясковая Зорка», статут якой прывязу на зацвердженне. На каляды устрایваюць беларускія ігрышчы. Ставіць будуць «Антося Лата» і «Па дарозе жыцця». Гуртк мае на мэце пашыраць сведамасць па суседніх вёсках, дзе будзе закладаць чытальні. У вёсках Паўстынь і Валаты Цараўская воласці і ў вёсцы Існа Пагоскай воласці ўдалося зварнуць расейскіх школы на беларускія.

Прашу паведаміць Раду, што дзеля школ беларускіх наш гуртк выдае книгі бясплатна. У вёсцы Заграддзе Цараўская воласці залажыўся беларускі кааператыв «Гаспадар», пры якім мною заложана беларуская чытальня. Сялянства вельмі цікавіцца палітыкай, аб чым прыходзіцца гаварыць нямала. Прывязу многа дакументаў. Не малое значэнне мае чытанне вершаў. Газета расходзіцца добра. Нават у самых далёкіх вёсках здаралася знаходзіць нумары «Беларусі». У прадмесці м. Слуцка — Острай — заснавана беларуская чытальня «Бацькаўшчына».

Будзь ласкаў, напіши, што дзеецца ў Менску наогул і асабіста ў нашых палітычных колах. Сялянства выносіць поўнае незадавальненне а здарэнні з Радаю. Прывязу дакumentы. З Русаком гавары аў усім. Гэта пэўныя наш працаўнік ува ўсіх кірунках.

Будзь здароў, дзядзька Трафімаў, паважаючы Вас

Андрэй Бараноўскі.

Р.С. Прашу, чэрз Русака напіши, якія абавязкі школьнага рэзідэнта і ці магу я ці школьнага рада рэкамендаваць на Слуцкі павет рэзідэнта і якая яму пенсія. А.Б.

**Ліст Я.Станкевіча ў Беларускую  
цэнтральную школьнагу раду**

На курсы з 30-га сакавіка занятак адбіваецца нармальна. У адносінах да акупацыйнай улады слухачы дзержацца добра, аніякіх самых малых парушэнняў, загадаў ці нядобраспадзіванняў не было, і я пэўны, што і не будзе.

На 1 ліпеня сёлета назначаны ў Слуцку польскія неабавязковыя курсы для вучыцяллёў усіх школ — маскоўскіх, беларускіх, польскіх. Мэта курсаў быўших цяпер русіфікатораў — прыгатаваць ра-

зам і паланізатараў, хоць бы ў маскоўскіх школах. Вучыцельства, нават лепшае, дрыжачы за кусок хлеба, думае ўсё ісці на гэтых курсах. Але быць на дваіх курсах цяжка і амаль немагчыма. Дзеля гэтага на просьбу вучыцялёў уведзена на нашых курсах і польская мова, каторай вучу я.

Склад слухачоў наогул робіць добрае ўражанне. Вучыцялёў ёсць болей за 200, рэшта студэнты, гімназісты і інші. Усіх каля 350. Каб прымадаць, дык набралася недзе чалавек яшчэ 300, а кажуць, што і болей. Стыхійна йдуць на беларускія курсы. Дзеля гэтага стараемся зрабіць другую змену.

Падмога на 10 марак у дзень выдаецца ўсім вучыцялём, што запісаліся да 30-га красавіка ўключна.

Але лектары, лектары!!! Я ніколі не спадзяваўся, каб маглі інтэлігентныя людзі так нягодна чытаць, як чытаюць Жаўрыд гісторыю беларускай літаратуры і Петрашкевіч геаграфію Беларусі. Жаўрыд чытае так нягодна, што яго лекцыя дае адзін пэўны мінус. Што да Петрашкевіча, дык тут мінуса пакуль што няма, але і аб карысці можна сумнявацца. Петрашкевіч заўсёды пачынае лекцыю ад слова: «Паважаныя слухачы...» — і, прачытаўшы прафесарскім тонам мінут 15—25 (максімум!), канчае лекцыю. Мае ўвагі не памагаюць. Адказ у яго адзін: на такі вялікі ўрок, як 50

мінут, не хапае матэрыялу! Трэба ратаваць палажэнне. На курсы сабраўся ўесь цвёрд вялікай слуцкай інтэлігэнцыі, ад гімназістаў і студэнтаў да былога гарадскога галавы і яго жонкі. Пастаўлена на карту справа беларускага руху ў Слуцчыне.

Усё зрабіце, каб як-тa прыехалі лектар гісторыі Гнатаўскі, лектар паяння Чарняўскі альбо Тэраўскі.

Увага! Яшчэ да майго прыезду Школьная Рада Слуцчыны пастановіла выплацаваць лектарам па 40 марак за гадзіну.

Калі няма лепшага лектара геаграфіі, дык неяк прагаруем з Петрашкевічам, але, канешне, прышліце з гэтым вучыцелем Мамчыцам адну вялікую карту Беларусі і на продаж, колькі можаце. Зрабіце, што можаце, каб прыслыць на курсы другога лектара літаратуры, калі гэта зрабіць немагчыма, дык прышліце на мой адрас 2 рукатісныя сшыткі гісторыі беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Гэта можа направіць хоць трохі лекцыі Жаўрыда. Маецца (а тут книгі прадаюца добра) для продажы кааператывная кнігарня «Процераб», нядайна тут закладзеная.

6.5.1920 г.

Кіраўнік курсаў беларусазнаўства  
Янка Станкевіч.

Друкунца паводле публікацый у часопісе «Спадчына» № 6 за 1994 г.

## Слуцк. 1920—1921 гг.

### З успамінаў Дэмітрыя Лаўрэнцьевіча Юр'ева, былога члена Слуцкага павятовага рэйкому

Гражданская война подходила к концу. Основные силы интервентов и белогвардейцев были разгромлены. Полки 22-й бригады 8-й дивизии получили приказ дислоцироваться в Слуцком уезде. Находившиеся здесь поляки отошли на новую границу западнее линии Тимковичи — Копыль. Штаб 22-й бригады разместился в Слуцке. Официально складывалась мирная обстановка на границе с Польшей. В действительности поляки формировали на своей территории бандитские отряды и даже целые воинственные соединения (Савенков, Булак-Балахович) и с ведома Пилсудского эти банды переходили советскую границу, открывали военные действия. По-

ложение в уезде было сложным. Существующая мелкая промышленность была разорена, а продразверстка на селе вызывала недовольство крестьян.

Вскоре после прибытия в Слуцк 22-й бригады меня ввели в состав Слуцкого уездного ревкома. При распределении обязанностей был утвержден заместитель председателя ревкома, которому было поручено заведование отделом управления. В этот период главной задачей этого отдела было восстановление Советской власти в уезде. В течение ноября 1920 г. во всех волостях были созданы ревкомы, а в селах — сельсоветы. Их возглавляли представители местных большевистских орга-

низаций, а по ряду волостей председателями были назначены представители воинских частей.

Январь 1921 г. В эти дни в городе иезде проходили партийные собрания, на которых обсуждалась роль профессиональных союзов в хозяйственной жизни страны. В Слуцке профсоюзная дискуссия проходила не так бурно, как в больших рабочих центрах. Фигурировали две платформы: ленинская и троцкистская. Помню, на одном из таких собраний я докладывал о ленинских установках в профсоюзном движении, а секретарь укома Ахманов выступил с защитой тезисов Троцкого. Бурным было обсуждение, но коммунисты проголосовали за ленинскую платформу.

Восстанавливая хозяйство, приходилось еще крепко держаться за винтовку. Поэтому систематически проводились военные учения. Кронштадтское восстание воскресило надежды контрреволюционных элементов в уезде. В дни, когда проходил X съезд Коммунистической партии в Слуцке среди белого дня была попытка восстания. На базарной площади города вооруженная толпа, в которой были и бывшие гимназисты, открыла стрельбу, разогнала толпу на рынке и направилась к зданию ревкома. Однако отряд особого отдела милиции быстро ликвидировал этот мятеж.

В начале октября 1921 г. состоялась уездная партийная конференция. На ней большое внимание было уделено земельному вопросу. К этому времени в уезде малоземельные крестьяне дополнительно получили 42 тысячи десятин земли. Коллективы и коммуны находились в зачаточном состоянии. Их земельный клин не превышал 500 десятин. Основным орудием были борона да соха. Присутствующие делегаты на конференции с большим вниманием слушали выступления представителей ЦК Белоруссии о развитии сельского хозяйства в преломлении новой экономической политики. Но каково же было их изумление, когда информация представителей свелась к тому, что надо форсировать организацию крестьянства в коммуны. Мне как председателю посевного комитета пришлось выступать против такой линии в земельном вопросе, как преждевременной, не отвечающей принятым решениям X съезда партии. Сплошная организация крестьянства в коммуны в тот период звучала

ла красивым лозунгом, но оторванным от действительности.

В середине октября 1921 г. в Минске состоялась X партийная конференция. Наша делегация оказалась единственной, которая не разделяла точку зрения присутствующих по земельному вопросу. Тогда по предложению Кнорина, секретаря ЦБ Коммунистической партии Белоруссии, в повестку дня был включен наш содоклад. Его сделать наша делегация поручила мне. И хотя партконференция приняла тезисы ЦБ, но осуществить их не смогла. Только спустя десять лет — это уже только в 1930-е годы — утвердился на селе колхозный строй, а опыт создания коммун не имел успеха, и они были преобразованы в колхозы.

Установив Советскую власть, вплотную подошли к осуществлению культурной революции. Не хватало учителей, а также письменных принадлежностей, учебников. Были случаи, когда снабжение бумагой, перьями, карандашами шло за счет контрабанды, отобранный пограничниками. Многие школы требовали капитального ремонта. В дореволюционном Слуцке были мужская и женская гимназии, коммерческое и духовное училища. Большинство учителей этих заведений продолжали работать в советских средних школах, названных школами 2-й ступени. Тогда вместо учитель вошло в употребление название школьный работник — сокращенно «шкраб». На уездном съезде Советов обсуждался доклад о народном образовании. К тому времени вместо отдела управления на меня возложили обязанности заведования отделом народного образования.

В июне в Слуцке работали Белорусские курсы учителей, на которых присутствовало около 200 человек. Эти курсы посетил поэт Якуб Колас. Его выступления всегда проходили оживленно и интересно. О посещении Слуцка он написал в одном из номеров газеты «Советская Белоруссия»: «Слуцк — тихий и небольшой городок...», но природа и люди напоминают ему «...здесь Белорусский дух, здесь Белорусью пахнет». Такими словами заканчивался его небольшой очерк. На память с ним сфотографировалась группа учителей и работников народного образования, к сожалению фотография у меня не сохранилась.



Нічыпар Бянько.



Сцяпан Красуткі.

В городе существовал драматический кружок. Он состоял из местной интеллигенции. В небольшом театре кружковцы дважды в месяц показывали пьесы дореволюционного репертуара. В связи с этим меня критиковали и критиковали спрашено, ведь на самом деле современный репертуар отсутствовал.

Многогранная работа в уезде требовала большого количества грамотных людей.

С этой целью была создана в Слуцке партийная школа. Здесь в течение шести месяцев работники волостей пополняли свои знания.

В период моей работы в Слуцке вместе со мной работали: Юшкевич — секретарь укома, Владимиров — председатель ревкома, а позже уисполнкома, Танхилевич — секретарь укома после Юшкевича, Аскольдов и Бауман — работники аппарата укома, Козлас — председатель продовольственной комиссии, Пассаманик — зав. отделом здравоохранения, Синюк — секретарь ревкома, позже уисполнкома, Чиж — зав. земельным отделом, Борисов — председатель Тимковичского волревкома и др.

... На 2-м Всебелорусском съезде Советов меня избрали членом Белорусского ЦИК от Слуцкого уезда. С 1922 года стал работать в ПУРе (политуправление Реввоенсовета Красной Армии) и, естественно, сменил место жительства: из Слуцка переехал в Москву.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## 26 слуцкіх партызан

Жыхарам горада добра знаёмы вуліцы 14 Слуцкіх партызан і Камсамольская. Яны звязаны адзінным падзеямі 1920 г. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі ў Слуцку была ўстаноўлена савецкая ўлада. Але неўзабаве Случчыну акупіравалі палякі. Народ падняўся на баракбую з захопнікамі. Кіраваў падпольным і партызанскім рухам паватовы камітэт КП(б)Б на чале з І. Бачко і М. Юшкевічам.

У красавіку 1920 г. палякам удалось арыштаваць 26 падпольщыкаў і партызан, якія сабраліся на нараду. 14 красавіка польскі ваенна-палявы суд прыгаварыў да расстрэлу 14 чалавек. 12 партызан былі прыгавораны да катаржных работ. Патрыётаў расстралялі на гарадскіх могілках. Апошнімі словамі іх былі: «Мы памром, але прыйдзе Чырвоная армія і прагоніць вас! Нас заменяць тысячы новых байдоў».

Пасля вызвалення Слуцка астанкі 14 слуцкіх партызан былі перанесены на вуліцу Шырокую, самую прыгожую ў горадзе, і там пахаваны. Патрыёты былі маладыя, камсамольскага ўзросту. Вуліцу Шырокую перайменавалі ў Камсамольс-

кую. А вуліца Кладбішчанская, па якой вялі іх у апошні шлях туды, дзе яны былі расстраляны, перайменавана ў вуліцу 14 Слуцкіх партызан.

У 1926 г. на брацкай магіле герояў-партызан быў пастаўлены гранітны помнік. Вось прозвішчы загінуўшых:

**БЫЧЭНКА** Міхаіл.

**БЯНЬКО** Нічыпар.

**ГРАЧУК** Яфім.

**КРАСУЦКІ** Сцяпан.

**ЕМІЛЬЯНЧЫК** Міхаіл.

**КАМИНСКІ** Аляксандар, польскі салдат-камуніст.

**РЭУТОВІЧ** Міхаіл.

**САЛАДУХА** Пётр.

**СІМАНОВІЧ** Яўхім (Антон) Іванавіч, нарадзіўся каля 1894 г. у в. Агароднікі ў сям'і селян. Служыў у царскай арміі. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі служыў у Чырвонай гвардый і органах Надзвычайнай камісіі.

### З успамінаў брата Я. Сімановіча Антона Іванавіча

Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі мой брат Яўхім вярнуўся на радзіму і працаўваў у ВЧК. Мы жылі ў юдэцкі, бо бацькоў

ужо не было, яны памерлі. У час польскай акупацыі Яўхім прымаў актыўны ўдзел у барацьбе супраць ворага, вёў падпольную работу. Мне часта прыходзілася дапамагаць яму: выконваў розныя даручэнні, расклейваў лістоўкі і г.д. Я быў малодшы і вучыўся яшчэ ў гарадскім пачатковым вучылішчы. Пашпарта ў мяне яшчэ не было, была даведка. І калі Яўхім выходзіў у горад, то карыстаўся ёй. Таму і на судзе ён праходзіў як Антон. Антонам ён значыцца і ў спіску расстраляных. Арыштавалі брата на сходцы ў хаце Салавейчыка. Калі ўварваліся жандары, Яўхім стрэліў і выскочыў на двор, дабег да вуліцы Чырвонаармейскай, але ворагі дагналі яго і арыштавалі. А 25 красавіка брата з іншымі барацьбітамі расстралялі.

**СЦЕПАНОВІЧ** Пётр.

**ЦІШКЕВІЧ** Максім.

**ЦІШКЕВІЧ** Мікалай.

**ЦІШКЕВІЧ** Міхail, нарадзіўся ў 1900 г. у м. Грэск.

**ЯРМАЛІЦКІ** Пётр, польскі салдат-камуніст.

\* \* \*

Асуджаныя на катаржныя работы 12 партызан былі вывезены ў Польшчу ў турму Дон-Корн у Познані. Са 120 чалавек, што былі ў гэтай турме, 60 памерлі, іншыя захварэлі на сухоты. Сярод памерлых былі 3 партызаны са Слуцка. Астатніх, зусіх хворых, пасля 17-месячнай катаргі абмянялі на польскіх контрэрвакулюнераў і прывезлі ў Беларусь. Але здароўе многіх было падарвана. На жаль, далейшы лёс многіх з іх невядомы.

**ГЛАДКІ** Аляксандр Максімавіч, нарадзіўся ў в. Саўкова Слуцкага пав. (цяпер Капыльскі р-н) у 1902 г. Асуджаны на 10 гадоў катаргі. Памёр у 1952 г.

**ДВАРЭЦКІ** Якуб, прыгавораны да 3 гадоў турмы.

**ЖУРАЎСКІ** Цімафей, прыгавораны да 10 гадоў катаргі. Памёр у турме.

**КІМЛАЧ** Максім, прыгавораны да 4 гадоў катаргі.

**КРАСУЦКІ** Пётр, прыгавораны да 10 гадоў катаргі.

**КУХАРЧЫК** Міхail, прыгавораны да 10 гадоў катаргі. Пасля абмену вучыўся два месяцы ў Цэнтральнай партыйнай школе Беларусі, пісаў вершы, марыў напісаць пра партызан, але цяжка захварэў і ў 1921 г. памёр. Пахаваны ў Мінску.

**ЛЁСІК** Мітрафан, прыгавораны да 10 гадоў катаргі.

**МЯЦЕЛЬСКІ** Васіль Уладзіміравіч, нарадзіўся



Пётр Саладуха.



Я.І.Сімановіч.



Мікалай Цішкевіч.



Міхail Цішкевіч.

у 1901 г. у м. Грэск у сям'і селяніна. Асуджаны на 10 гадоў катаргі. У 1925 г. закончыў Мінскі політэхнічны інстытут, працаваў навуковым супрацоўнікам.

### З успамінаў В.У.Мяцельскага

У час польскай акупацыі я ўдзельнічай у падпольнай работе супраць палякаў. У Слуцку з падпольнага камітэта я ведаў толькі Міхаіла Кухарчыка. Праз яго меў сувязь з Янам Сімановічам і Сямёном Чыжком. У воласці ствараліся падпольныя партызанскія атрады. У красавіку 1920 г. як арганізатор грэскіх партызан быў выкліканы на нараду ў Слуцк. Сабраліся ў невялікім доміку. Мы яшчэ не паспелі адкрыць нараду, як у домік імгненна ўварваліся ці то жандары, ці то польскія жаўнеры і ўсіх нас скапілі. Добра памятаю толькі бойку. Нас хтосьці выдаў.

Мне было 19 гадоў. Мая сястра Ульяна Казубовіч (потым загінула ў фашысцкіх засценках) казала, што бацька прадставіў на мяне даведку, у якой быў дадзены ўзрост менш за 18 гадоў, таму я быў прыгавораны да катаржных работ на 10 гадоў.



С.А. Чыžек.

Нас вывезлі ў Польшчу ў турму Дон-Корн у Познані.

Пасля заключэння мірнага дагавора з Польшчай мы пісалі ў Чырвоны Крыж заяву з указаннем прозвішчаў усіх

палітзняволеных. Неўзабаве да нас прыехаў прадстаўнік Чырвонага Крыжа, прывёз прадукты і крыху грошай. Пазней усіх нас, хто застаўся жывым, накіравалі ў Варшаву. Там мы прабылі некалькі дзён у лагеры, потым былі адпраўлены ў Беларусь. Нас сустракала дэлегацыя на чале з сакратаром ЦК КП(б)Б В.Кнорыным. У 1921 г. па пущёўцы ЦК камсамола Беларусі я паступіў на падрыхтоўчае аддзяленне Мінскага політэхнічнага інстытута.

**СІМАНОВІЧ Іван (Ян)**, прыгавораны да 4 гадоў катаргі. Памёр у 1920 г. у турме.

**СЯМІДЗЕЛАЎ Аляксандар**, прыгавораны да 10 гадоў катаргі.

**ТЫШКЕВІЧ Сцяпан**, прыгавораны да 3 гадоў турмы.

**ЧЫЖ Сямён**, прыгавораны да 10 гадоў катаргі.

*В. С. Відлога.*

## Дакументы сведчаць

### АБВЕСТКА ПОЛЬСКАГА ПАЛКОЎНІКА І КАМАНДЗІРА АКРУГОВАГА ЭТАПУ ШЭМЕТА АБ РАССТРЭЛЕ І ПРЫГАВОРЫ ДА ТУРЭМНАГА ЗАКЛЮЧЭННЯ СЛУЦКИХ ПАРТЫЗАН\*

Жаўнеры: Ярмаліцкі Пётра, Емяльянчык Міхась, Камінскі Аляксандар і прыватныя асобы: Сімановіч Антось, Бышчэнка Міхась, Грачук Яўхім, Красуцкі Сцяпан, Саладуха Пётра, Раутоўч Міхась, Тышкевіч Максім, Тышкевіч Міхась, Тышкевіч Мікалай, Сцепановіч Пётра і Бенко Нічыпар пастановаю паявога суда камандзіра акруговага этапа Менска-Літоўскага, дnia 24 красавіка 1920 г. за здраду і змову супроты войска польскага прысуджаны да кары смерцю праз расстрэл. І гэты прыгавор, праз дзве гадзіны пасля аввяшчэння, 25 красавіка, а 10-й гадзіне раніцы ў Слуцку быў выкананы.

Пастановаю гэтага ж суда за такія ж учынкі прыгавораны да 10 год катаргі:

Жаўнеры: Гладкі Аляксандар, Красуцкі Пётр і прыватныя асобы: Сімановіч Ян, Мяцельскі Васіль, Чыж Сямён, Кухарчык Міхась, Жураўскі Цімох, Семідзелаў Аляксандар і Лёсік Мітрафан.

За тое, што ведаў аб гэтай змове і здрадзе і не паведаміў начальнству, Кімлач Максім прыгавораны гэтым жа судом на 4 гады катаргі.

Дварэцкі Якуб і Тышкевіч Сцяпан за тое, што скавалі карабіны без дазволу ўлады, прыгавораны гэтым жа судом да 3 гадоў турмы кожны.

Шэмет, палкоўнік і камандзір акруговага этапа.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## Чатырнаццаць слуцкіх партызан

Патанулі ў дыме веснавыя далі,  
Родны край імглою апавіў туман.  
За Радзіму-маці сэрцы аддавалі  
Чатырнаццаць слуцкіх партызан.

Узнялася ціха баявая песня,  
Яе горда слухаў навакольны люд.  
Чужаніца люты над магілай цеснай  
Прачытаў паўстанцам свой ліхі прысуд.

Вы не плачце горка, родныя матулі:

Як арлы, стаялі мужныя сыны;

Родныя прасторы бачылі і чулі:

Білі па-геройску ворагаў яны.

Ведае Айчына пра сыноў адданых,

На магіле помнік памяць апячэ.

Услайллююць песні слуцкіх партызанаў,

Ды ў матулі слёзы на шацэ...

*Андрэй Лешчанка.*

\*Падобныя абвесткі ў красавіку 1920 г. былі па расклейваны на ўсёй Беларусі. Некаторыя прозвішчы ў дакумэнце адрозніваюцца ад іх правільнага напісання.

## У барацьбе супраць захопнікаў

З успамінаў П.Н.Грыцкевіча

**ГРЫЦКЕВІЧ** Пётр Навумавіч, нарадзіўся ў 1897 г. у в. Варкавічы Слуцкага павета. У 1912 г. закончыў Лучнікоўскае двухкласнае і прадоўжыў вучобу ў Слуцкім вучылішчы. З 1916 г. па 1917 г. у царскай арміі. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі вярнуўся ў родную вёску, дзе працаваў сакратаром валаснога рэйкана. У 1918 г. здаў экзамен на званне настаўніка народнай школы. У гады польскай акупацыі (1919–1920) – член валасной падпольнай партыйнай ячэйкі, партызан Слуцкага партызанскага атрада. Удзельнік абедзюю падпольных слуцкіх павятовых канферэнцый. З 1920 г. член Камуністычнай партыі. Прымайць удзел у вызваленні Слуцка ад польскіх акупантав.

Дэлегат X, XII, XIV з'ездаў КП(б)Б. Быў членам ЦВК БССР. З 1921 г. па 1941 г. на партыйнай і педагогічнай работе ў Слуцку і Мінску. З пачатку Вялікай Айчыннай вайны на фронце: камісар асобнага сапёрнага батальёна. Загінуў на Заходнім фронце на пераправе цераз Дняпро каля в. Салаёўа ў каstryчніку 1941 г.



Помнік 14 слуцкім партызанам. 1926 г. Знішчаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Десятага августа 1919 года поляки заняли Слуцк. Для нелегальной работы в городе была оставлена группа партийцев и создан уездный подпольный комитет Коммунистической партии. В деревнях Слуцкого уезда начали создаваться подпольные большевистские ячейки. Осенью 1919 года и в нашей деревне Варковичах организовалась волостная ячейка партии. Нас было всего несколько человек. Руководил нами член уездного комитета Иван Иванович Бочко. Наша волостная ячейка охватывала деревни: Варковичи, Лучники,



Помнік 14 слуцкім партызанам. Пастаўлены на вул. Камсамольскай у 1970 г. замест знішчанага.



П.Н.Грыщкевич.

Серяги, Безверховичи, Подлипцы, Ушаловичи, Василинки, Бокшицы, Браново. Мы призывали население не давать наглым захватчикам ни продовольствия, ни денег, ни людей для работы. Наши призывы находили живой отклик у крестьян, которые уже испытали все ужасы хозяйствования польских панов.

На окраине Слуцка в маленьком домике девушка-коммунистка печатала на пишущей машинке воззвания, листовки. Члены ячейки расклеивали эти воззвания на видных местах в окружающих деревнях, разбрасывали листовки и в городе, особенно по базарным дням. Волостная ячейка поднимала и организовывала крестьян на вооруженную борьбу против поляков.

Как мы работали? Сперва мы находили надежных людей. Мы объясняли такому надежному человеку наши задачи, затем давали ему винтовку, обязывали хорошо спрятать ее и быть готовым в любую минуту выступить. Таким образом в Варковичах и Серягах организовался партизанский отряд — 28 партизан, вооруженных винтовками и имевших к ним по несколько десятков патронов. Желающих уйти в партизаны в окрестных деревнях было много, но на всех не хватало оружия.

В начале 1920 года в Слуцке состоялась 1-я уездная подпольная конференция большевиков. Она проходила в доме на углу Болотной и Копыльской улиц. Съехались представители со всего уезда. К тому времени почти во всех волостях уже существовали подпольные ячейки. На конференции все делегаты заявили, что крестьяне поддержат открытое выступление против оккупантов. Один из партизан-партийцев говорил на конференции:

— Народ подготовлен. Дайте только приказ, мы соберем крестьян и возьмем Слуцк.

Уездная конференция дала указание усилить работу по подрыву тыла польской армии. Делегаты вернулись в свои отряды, и с весны 1920 года участились случаи порчи военного имущества оккупантов, разрушения железнодорожных путей, взрыва мостов.

Помню, наш отряд получил задание повредить телеграфную линию. Нам удалось перерезать провода и повалить столбы на расстоянии двух-трех километров. Польское командование прислало в Варковичи карательную экспедицию. Каратали забрали у крестьян скот, дочиста ограбили деревню и наложили большую контрибуцию. Это вызвало возмущение крестьян не только в Варковичах, но и в других деревнях.

В апреле 1920 года в Слуцке произошел большой провал. В домике сторожихи театра Соловейчика шло уездное совещание партизан. О нем пронюхали жандармы. Сторожка была окружена, и участники собрания арестованы.

Мы, в Варковичах, узнали об этом на другой день. Уездный комитет партии предложил отряду быть наготове. Боясь провала, мы предложили партизанам вместе с молодежью уйти в воробьевские леса. Партизаны перешли на нелегальное положение, спали не дома, а на гумнах и в лесу.

После слуцкого провала нашей ячейке было поручено перенести оружие в более надежное место. На потайном складе в Слуцке были запрятаны винтовки, патроны, бомбы, литература. И вот однажды ночью человек десять коммунистов и партизан направились в Слуцк и всю ночь переносили свой опасный груз. Оружие и литература были спрятаны по деревням, в огородах, на гумнах. Польские власти считали, что они покончили со слуцкими большевиками. Но уже к 1 мая почти по всему уезду и по городу были расклеены воззвания коммунистической партии и разбросана литература.

В июне 1920 г. состоялась 2-я Слуцкая уездная конференция большевиков. Место для нее было выбрано километрах в пяти от Слуцка, на болоте. Кругом, во ржи, стояла охрана: несколько партизан, вооруженных винтовками. На конференции

присутствовал представитель ЦК Коммунистической партии Литвы и Белоруссии.

Поздно ночью, поодиночке собирались в указанное место человек двадцать делегатов от волостных партийных организаций. Далеко от места сбора встречали их члены уездного комитета и надежные партизаны. На конференции стоял вопрос о подготовке к открытому выступлению против поляков при приближении Красной Армии к Слуцку. Мы уже знали, что на Украине конница Буденного гонит поляков. Недаром оккупанты с таким озлоблением и остервенением набрасывались на крестьянство, отыскивали партизан, подвергая уничтожению целые деревни.

На случай выступления мы заранее заготовили из материи красные звездочки, чтобы иметь в этот момент отличительные знаки. Звездочки хранились на гумне, под соломой.

Когда началось июльское наступление Красной Армии, из уездного комитета пришел Бочко и предложил отряду немедленно собраться.

— Ну, товарищи, мыдвигаемся на Слуцк, нужно выбить оттуда поляков и защитить город от полного разрушения, — сказал он.

Партизаны вышли на улицу с винтовками и выстроились в колонну. Крестьяне, женщины, дети плакали от радости, целовали и обнимали партизан. Матери говорили сыновьям: «Идите, сыньки, бить поляков, чтобы они больше не вернулись!»

Наш отряд под командой Бочко вошел в Лучники. Здесь мы убили полицееких

и солтыса и направились к Слуцку. Окупанты жгли и разрушали город. Население попряталось на чердаки и в подвалы. Всю ночь с 14 на 15 июля через город спешно отступали польские части, все грабя и поджигая на своем пути. Они подожгли коммерческое училище — трехэтажное здание. Был взорван и подожжен вокзал, разрушены пути. Некоторые дома были облиты смолой и подожжены. Расположившись на другом берегу, враг начал обстреливать горящие кварталы.

Огнем было уничтожено более 150 домов по улицам Володарского, Комсомольской и Юрьевской, жертвами огня становились и люди.

Увидев партизан на улицах города и узнав от своей разведки и подходе частей Красной Армии, польские войска отступили к Пинску. Наш отряд занял учреждения, железнодорожную станцию. Был выделен начальник по охране складов. В город вступили части 2-й дивизии. Впереди шел броневик. Красноармейцев и партизан радостно встречали, ликование охватило всех трудящихся Слуцка. Мы не могли продвигаться вперед: нас обнимали, слезы радости катились по лицам.

2-я дивизия двинулась дальше преследовать отступающего врага. Партизаны к ней присоединились. Члены уездной партийной организации отправились по волостям Слуцкого уезда для организации ревкомов.

*Друквецца па кн.: Белоруссия в борьбе против польских захватчиков в 1919—1920 гг. Мин., 1940. С. 133—137.*

## Варкаўіцкая ячэйка дзейнічала

### З успамінаў М.К.Шыловіча, удзельніка барацьбы з польскімі акупантамі ў 1919—1920 гг.

**ШЫЛОВІЧ** Міхail Ку́льміч, нарадзіўся ў в. Варкаўічы ў 1900 г., член КПСС з 1920 г., вучыўся ў Маскве ў Пяцроўскай (Ціміразеўскай) акадэміі (1925), абароніў кандыдатскую дысертацию (1937), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны 1-й ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі. Працаўваў і жыў у Маскве.

У канцы жніўня 1919 г. да мяне ў вёску наведаўся Міхайл Юшкевіч, якога я добра ведаў па гімназіі, і прапанаваў прыняць удзел у рабоце падпольнай камуністычнай

арганізацыі супраць польскіх захопнікаў. Пры гэтым сказаў, што ў Варкаўічах ужо дзейнічае падпольная камуністычная ячэйка, а яе арганізаторам з'яўляецца Іван Цімафеевіч Валетка. Я даў згоду. Усяго ў Варкаўіцкай ячэйцы было восем чалавек, акрамя мяне: Іван Цімафеевіч Валетка, Дзмітрый Цімафеевіч Валетка, Хрысанф Лаўрэнцьевіч Дубалека, Пётр Навумавіч Грыцкевіч, Дзмітрый Навумавіч Грыцкевіч, Іван Мікалаевіч Басалыга, Пётр Іванавіч Лістапад, Рыгор Мацвеевіч Чуйко. У сусед-

ний в. Сярагі таксама была падпольная ячэйка, арганізатарам і кіраўніком якой быў А.І.Шклярэўскі. Павятовую падпольную камуністычную арганізацыю ўзначальваў камітэт у складзе старшыні І.І.Бачко, сакратара М.В.Юшкевіча і члена У.Баглаева.

Камітэт арганізуваў барацьбу супраць ворагаў, а таксама друкаванне і распаўсюджванне лістовак. Помню, найбольш масавым і актыўным было распаўсюджванне іх у пачатку красавіка 1920 г. перад Вялікім днём. Да нас у вёску з горада лістоўкі дастаўляў В.В.Паповіч. Але у тым жа месяцы польскай дэфензіве ўдалося напасці на след Слуцкай падпольнай арганізацыі. Была арыштавана машыністка Маня Ярха, зроблены аблавы на многіх явачных кватэрах. М.В.Юшкевіч прапанаваў на гэты час камітету перабрацацца ў Варкавічы. Явачнай кватэрай фактычна тут стала старажытнае гумно, да якога было зручна дабірацца, асабліва ноччу.

У многіх вёсках павета былі створаны партызанская атрады, якія ажыццяўлялі дыверсіі — рвалі тэлефонную сувязь, грамілі паліцэйскія ўчасткі, падпальвалі склады і масты і г.д. Так, на мінскім гасцінцы паміж вёскамі Васілінкі і Хранова, варкавіцкім і сяражскім партызанамі на вялікай адлегласці былі зрезаны тэлеграфныя слупы, правады.

У канцы мая М.В.Юшкевіч быў накіраваны павятовым падпольным камітэтам для асабістай сувязі і атрымання дырэктыў у штаб Заходняга фронту. Пасля вяртання ён мне сказаў, што ў бліжэйшы час патрэбна правесці 2-ю павятовую канферэнцыю і выбрацца для яе правядзення месца. Разам з ім мы агледзелі месца ў 2 км на захад ад вёскі, на забалочаным лузе. Канферэнцыя была прызначана на першую палавіну чэрвеня. І вось на-

стаў той дзень. Сабраліся члены падпольнага павятовага камітэта і прадстаўнікі власных партыйных арганізацый. Уздел прынялі і камуністы партыйных ячэек вёсак Варкавічы і Сярагі. Праходзіла канферэнцыя пад аховай мясцовых партызан. М.В.Юшкевіч расказаў прысутным аб сваім наведванні штаба, пазнаёміў з атрыманымі там інструкцыямі, расказаў, якімі павінны быць дзейні партызан пры падыходзе Чырвонай арміі.

Хутка пасля канферэнцыі падаручэнні Юшкевіча мною са Слуцка ў Варкавічы быў дастаўлены сцяг, які знаходзіўся ў Баглаева. На чырвоным палотнішчы былі наштыты чорнымі літарамі слова «Смерць паразітам». Крыху пазней на часовае захоўванне мне былі перададзены чырвоныя зорачкі. З Жукава ў Варкавічы Дз.Грыцкевічам і І.Басалыгам былі дастаўлены вінтоўкі, а Дз.Валетка і Х.Дубалека прывезлі тры скрынкі патронаў.

У пачатку ліпеня 1920 г. польская акупанты асабліва лютавалі ў сувязі са сваімі няудачамі на фронце. Палілі вёскі, адбіралі ў насельніцтва коней, забівалі людзей і г.д. Нам, партызанам, быў дадзены загад — знаходзіцца ў баявой гатоўнасці, несці ўзброеную ахову вёскі ў начны час, а пры спробе падпаліць яе даць адпор. Ноччу з 14 на 15 ліпеня ў многіх месцах віднеліся сполахі пажараў, у Слуцку — таксама. Назаўтра да нас прыскакаў на кані сувязнік Ваданосаў і перадаў, каб мы накіроўваліся ў Слуцк. Хуценька прышылі мы на левыя рукавы зорачкі і, узброеные, накіраваліся ў горад. Набліжаліся да горада часці Чырвонай арміі, партызаны захапілі станцыю і другія ўстаноўкі. Вораг спешна адступаў. У гэты ж самы дзень у гасцінцы «Брыстоль» быў арганізаваны рэвалюцыйны камітэт на чале з І.І.Бачко.

## Гэта было ў дваццатым

...15 ліпеня 1920 года 1-ы і 23-ы аўгуста бронеатрады, сфарміраваны ў Петраградзе напярэдадні Каstryчніцкага ўзброенага паўстання, прыйшлі тысячы кіламетраў франтавымі дарогамі па Украіне, Паўночным Каўказе, лясах і балотах Пскоўшчыны, падышлі да ракі Случ. Мост цераз раку быў спалены.

Аляксандар Манаҳаў і Мікалай Сяр-

гееў вылезлі з машын, памыліся, прысели, пачалі абдумваць, як фарсіраваць раку.

Падышоў селянін з суседній вёскі. Ён і паказаў драўляны мост, па якім чырвоныя байцы маглі праісці на браневіках.

Зараўлі маторы, браневікі папаўзлі по плавам. З вёскі навыперадкі беглі хлапчукі.

— А ну, хлопцы, падсабляйце! — весе-

ла гукнуў Аляксандр Манаҳаў, загадаўшы дзецим кідаць усялякае ламача на мост. Работа кіпела. Аляксандр скінёу прамаслены камбінезон, працаўаў у адной цяльнішцы (памяць аб Балтыцы, дзе служыў матросам на кананерцы).

Браневікі пачалі асцярожна перапраўляцца на другі бераг, а селянін ішоў наперадзе, рукамі паказваў вадзіцелю, як лепей праехаць. Хлапчуکі весела пасаблялі сталёвым машынам і запіхвалі за шчокі перасыпаны тытунём, прапахлы машынным маслам сіняваты цукар — частунак дзядзькі ў «паласатай кашулі».

Зноў знаёмы гасцінец. Апусцелі вуліцы Слуцка. Дзе ж вораг?.. За ўзгоркам жаўцеў пыл: вораг адступаў. У бінокль было відаць, як пагойдваліся гарматы: атакаваць у лоб нельга — можна было напароцца на агонь артылерый.

Прынялі рашэнне: дзвюм машынам абысці калону з левага флангу, машыне Манаҳава — з правага, а ў раёне вёскі Бязверхавічы ўдарыць з двух бакоў.

— Па машынах! — прагучала каманда.

Бранявік Манаҳава звярнуў управа і пакапціўся па пыльным прасёлку. Абапал даспявала збажына, у небе не змаўкалі жаўранкі. Аляксандр адкрыў люк машыны, з асалодай уздыхнуў водар палеткаў. Голос вадзіцеля Мікалая Самета вывееў яго з задумення.

— Таварыш камандзір, бачу калону.

— Я таксама бачу, — адказаў Манаҳаў, закрываючы люк машыны і кладучы далоні на рукаяткі кулямёта.

А па гасцінцы кіламетры на два расцягнулася чужая, варожая пяхота, кавалерыя, абозы — пілсудчыкі везлі нарабаванае барахло.

Задрыжай у руках Манаҳава «максім», па сталёвым корпусе машыны градам забарабанілі стрэляныя гільзы. А на гасцінцы ўсchaўся вэрхал: коні ўздыбіліся, пачалі перакульваць павозкі, вырывацца з рук жаўнерай, кідацца ў поле. Салдаты падалі ў дарожны пыл, вялі беспарадковы агонь па браневіку, а бранявік біў і біў з кулямёта бясконцымі чэргамі.

Захапіўшыся боем, Манаҳаў не заўважыў, як пілсудчыкі павярнулі ў яго бок гарматы. Зусім побач разарваліся снарады, па машыне забарабанілі асколкі. Прамым



Аляксандр Манаҳаў.

М.М. Сяргеев.

пападаннем снарада разварнула матор, шыбандула полымя. Экіпаж пакінуў машыну, стаў адпаўзаць у жыта.

Калі рассеяўся дым і пыл, Манаҳаў ляжаў ніцма, па яго шырокай спіне распльвалася чырвоная пляма. Асколак снарада скасіў байца напавал. Сябрь падхаплі камандзіра, вынеслі з поля бюо. З другога боку нарастала яшчэ больш частая страляніна — гэта падышлі два другія браневікі: яны завяршылі разгром калоны.

М. Сяргеев пісаў у сваіх успамінах: «Хавалі Манаҳава на другі дзень, 16 ліпеня 1920 года. Паставілі труну з целам нябожчыка на бранявік «Вораг капіталу», які папрасілі ў камандавання суседняга, 1-га аўтабронеатрада. Гэта быў той самы легендарны бранявік, з якога З красавіка 1917 года, пасля вяртання з эміграцыі, Уладзімір Ільіч Ленін выступаў перад рабочымі, салдатамі і матросамі на Фінляндскім вакзале. Цяпер на ім везлі ў апошні час баявога таварыша. Тым красавіцкім днём семнаццатага года ён таксама быў на вакзале, слухаў Ільіча, пакляўся выкананць яго запаветы і загінуў як герой рэвалюцыі...»

Іграў палкавы аркестр, уздоўж вуліцы Шасейнай (цяпер вуліца імя У.І.Леніна) стаялі сотні гараджан. Многія плакалі. Жалобны картэж накіраваўся да гарадскага саду, дзе Манаҳава і пахавалі. Пазней мне стала вядома, што па рашэнні гарадскіх улад сад назвалі імем героя. На другі дзень наш бронеатрад працягваў наступленне ў бок Баранавіч...

М. Кутнявецкі.

Літаратура і мастацтва. 1970. 20 лют.

## Падзеі на Случчыне ў 1920 г. (Слуцкае паўстанне)

**КАНЕЦ САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ВАЙНЫ  
1919—1920 гг.**

Слуцкае паўстанне адбылося ў самым канцы грамадзянскай вайны ў лістападзе — снежні 1920 года. У гэты час яшчэ не скончылася савецка-польская вайна. 12 кастрычніка 1920 года ў сталіцы Латвіі Рызе быў заключаны дагавор аб перамір'і і прэлімінарных (папярэдніх. — А.Г.) умовах міру паміж РСФСР і УССР, з аднаго боку, і Польшчай — з другога. Але фармальна стан вайны яшчэ працягваўся. А ў сталіцы Латвіі працягваліся перагаворы, каб заключыць канчатковы мір.

Кіраўнік савецкай расійска-ўкраінскай дэлегацыі ў Рызе А.А.Іофэ не дапусціў прадстаўніка БССР А.Чарвякова да перагавораў, сказаўшы яму, што калі спатрэбіцца, то савецкі бок перадасць усю тагачасную тэрыторыю Беларусі (шэсць паветаў былой Мінскай губерні — да Барысава, Бабруйска і Мазыра ўключна) Польшчы. І сапрауды, А.Іофэ, згодна з інструкцыяй урада РСФСР, пранаваў Польшчы гэтую тэрыторыю, каб толькі спыніць наступленне польскіх войск на ўсход. Аднак старшыня польскай дэлегацыі Ян Домбскі адмовіўся ад гэтага падарунка, бо Польшча лічыла немэтазгодным уключаць вялікую (разам з Заходнім Беларуссіем) тэрыторыю з беларускім насельніцтвам у склад Польскай дзяржавы.

Паводле дагавора ад 12 кастрычніка 1920 года Заходнія Беларусь перадавалася Польшчы. Дзяржаўная мяжа вызначалася па Заходнім Дзвіне, потым праходзіла на захад ад Ветрына, Ушачаў, Бягомля, Плешчаніц, Заслаўя, Негарэлага, Капыля, Щімкавічах, Семежава, Вызыні (цяпер Чырвоная Слабада), Старобіна і Турава. За гэтую лінію павінны былі адысці польскія войскі пасля ратыфікацыі (зацвярджэння) дагавора аб перамір'і.

Аднак, паводле дагавора, ваенныя дзеянні спыняліся толькі праз шэсць дзён пасля падпісання дагавора, гэта значыць 18 кастрычніка. А за гэты час польскія войскі ўзмацнілі тэмп наступлення, якое працягвалася пасля паражэння савецкіх армій пад Варшавай у жніўні 1920 года. У сярэдзіне кастрычніка 1920 года польскія

войскі наступалі ўжо на ўсход ад дзяржаўнай граніцы. Яны 15 кастрычніка часова занялі Мінск, 11 кастрычніка — Слуцк і прасунуліся на ўсход ад яго на 25 кіламетраў. На поўдні захапілі Тураў.

Паводле ўмоў перамір'я, савецкія войскі пасля спынення ваеных дзеянняў, гэта значыць у 24 гадзіне 18 кастрычніка, павінны былі яшчэ адысці ад лініі фронту на 15 кіламетраў, каб стварыць нейтральную зону.

Такім чынам, значная частка тагачаснай БССР была або ў зоне польскай акупацыі («другая польская акупацыя», першая была ў 1919 — ліпені 1920 года), або ў нейтральнай зоне і не кантролівалася савецкай уладай. Але па ўмовах перамір'я польскія войскі пасля ратыфікацыі дагавора павінны былі адысці, у сваю чаргу, за лінію дзяржаўнай граніцы.

### НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВАЛЕНЧЫ РУХ НА СЛУЧЧЫНЕ

Слуцк і Слуцкі павет былі асяродкам дзеяніцца беларускага нацыянальнага руху. Тут і раней была моцная нацыянальна-вызваленчая традыцыя, якая падтрымлівалася ідэямі незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. Яшчэ ў 1918 годзе ў Слуцку быў створаны Беларускі нацыянальны камітэт, адкрыта беларуская гімназія. Частка інтэлігенцыі займала актыўныя патрыятычныя пазіцыі.

Трэба адзначыць і палітычную пазіцыю беларускага сялянства, якое было падманута палітыкай бальшавікоў у аграрным пытанні. Як гэта ні парадаксальна гучыць, аграрная палітыка, у тым ліку і ў галіне падаткаабкладання, якую праводзілі німецкія (у 1918 годзе) і польскія акупанты (у 1919—1920 гг.) была не такой жорсткай, як палітыка ваеннага камунізму з амаль поўнай канфіскацыяй ураджаю і жывёлы (харчразвёрстка). Усе гэтыя абставіны толькі абастралі сітуацыю і незадаволенасць беларускага сялянства, якое не прызычайлася да гэтай палітыкі савецкай улады. Сялянства Случчыны таксама займала патрыятычныя пазіцыі.

Асноўнай сілай Слуцкага паўстання было сялянства. А актыўным элементам, які

падняў сялянства на барацьбу за нацыянальную незалежнасць і супраць сацыяльнага прыгнёту, была свядомая беларуская нацыянальная інтэлігенцыя. З лета 1920 года ў Слуцку дзейнічаў камітэт партыі беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянероў (эсэраў), якая не мела анікага дачынення да расійскай партыі асэраў, бо выйшла з Беларускай сацыялістычнай грамады.

Адразу пасля заняцца Слуцка ў кастрычніку 1920 года польскімі войскамі («другая польская акупацыя») Беларускі нацыянальны камітэт узнавіў свою дзейнасць. Аднак сярод беларускіх нацыянальных дзеячаў у Слуцку не было адзінства. Тут існавалі групы розных палітычных поглядаў.

Адна з гэтых груп, схільная да супрацоўніцтва з польскімі ўладамі, 2 лістапада 1920 года арганізавала сход («прадстаўнікоў горада» і двух чалавек з вёскі), на якім да старога складу камітэта было дадзена яшчэ сем сяброў. Але стары склад камітэта, у які ўваходзілі ў асноўным беларускія эсэры, не прызнаў паўнамоцтваў некаторых абраных членоў, абвінаваціўшы іх у tym, што яны «русіфікатары».

Нават старшыня Беларускага нацыянальнага камітэта ў Слуцку лекар А. Паўлюкевіч быў абвінавачаны ў tym, што ён дрэнна гаворыць па-беларуску, а дагэтуль наогул пагардліва ставіўся «да ўсяго беларускага». Гэта групоўка дзеячаў у камітэце арыентавалася на супрацоўніцтва з польскімі ўладамі і генералам Булак-Балаховічам, да якога беларускія эсэры ставіліся непрыхільна.

Гэта рознагалоссে адмоўна адбілася на далейшым ходзе падзеі, бо быў страчаны час для лепшай арганізацыі беларускага войска.

Польская вайсковая ўлады даволі позна, толькі ў лістападзе 1920 года, перадалі цывільную ўладу ў Слуцку і павече Беларускаму нацыянальному камітэту. У горадзе былі паднятыя бел-чырвона-белыя сцягі Беларускай Народнай Рэспублікі. Адміністрацыя і гаспадарка перадаваліся ў рукі беларусаў. Але польская вайсковая ўлады не дазволілі стварыць нацыянальнае войска, спасылаючыся на ўмовы Рыжскага даговора. Толькі пачала фарміравацца беларуская міліцыя з пяці тысяч чалавек: 500 чынных, астатнія — у рэзерве міліцыі.

У валасцях Слуцкага павета замест прызначаных польскімі ўладамі войтаў былі створаны беларускія камітэты. Потым такія ж камітэты былі створаны ў вёсках замест прызначаных польскімі ўладамі солтысаў. Такім чынам была выкарыстана дэмакратычная форма мясцовага самакіравання.

### З'ЕЗД СЛУЧЧЫНЫ І РАДА СЛУЧЧЫНЫ

Прадстаўнікі беларускіх эсэраў у Слуцку і на Случчыне зімой незалежныя пазіцыі ў дачыненні як да Польшчы, так і да Расіі. Яны вырашылі склікаць з'езд Случчыны, каб установіць легальную ўладу. Былі праведзены выборы на з'езд: па пяці прадстаўнікоў ад кожнай воласці і па аднаму прадстаўніку ад беларускіх культурна-асветніцкіх гурткоў, якія існавалі ў горадзе і ў вёсцы.

Першы беларускі з'езд Случчыны адбыўся 14—15 лістапада 1920 года ў Слуцку ў вялікай зале дома Э. Вайніловіча, фундатара Чырвонага касцёла ў Менску. На з'езд сабралася 107 прадстаўнікоў горада Слуцка і 15 валасцей Слуцкага павета з правам пастанаўляючага голасу і 10 прадстаўнікоў — з правам дарадчага.

Кіравалі з'ездам беларускія эсэры. Старшынёй з'езда быў абраны Васіль Руслак, а віцэ-старшынёй — Уладзімір Пракулевіч.

14 лістапада з'езд прыняў рэзалюцыю, у якой вітаў Найвышэйшую раду Беларускай Народнай Рэспублікі і заявіў катэгарычна пратэст супраць савецкай улады ў Беларусі «як чужацкай». У рэзалюцыі змяшчаўся заклік «да ўсяго свету і Лігі Нацый аб дапамозе ў стварэнні нашай вайсковай сілы». Асноўным зместам гэтай рэзалюцыі было рашэнне падняць паўстанне «супраць акупацыі» за «незалежную Беларусь».

З'езд Случчыны выбраў раду Случчыны Беларускай Народнай Рэспублікі ў складзе 17 чалавек на чале з У. Пракулевічам, даверыў ёй цывільную ўладу і даручыў арганізацыю нацыянальнага войска. Рада Случчыны лічылася часовым урадавым органам аж да ўтварэння выбранага органа на Беларусі.

На з'езде быў абвешчаны патрыятычны лозунгі, якія адлюстравалі інтарэсы беларускага народа: аб «вольнай, незалежнай дэмакратычнай Беларускай Народнай

Рэспубліцы ў яе этнаграфічных граніцах», аб беларускай арміі і беларускім устаноўчым сойме, аб братэрстве ўсіх славянскіх народаў.

Ад 16 лістапада пачалі сваю дзеянасьць рады Случчыны з 17 сяброў і яе прэзідыйум з пяці чалавек. Старшыней рады быў абраны Уладзімір Пракулеўіч. У складзе рады было восем беларускіх эсэраў — У.Пракулеўіч, В.Русак, Асвяцімскі і іншыя. Да іх прымыкалі спачуваючыя ім, такія, як Ю.Лістапад. Другой групай у радзе Случчыны былі прыхільнікі Булак-Балаховіча — А.Паўлюкевіч, паручнік Мацэля і іншыя. Урэшце былі і прадстаўнікі «нейтральных груп».

Першачарговай справай рады Случчыны з'яўлялася фарміраванне войска, дзеяльнасць якога была створана вайсковая тройка з сяброў рады — П.Жаўрыда, капитана Анцыповіча і паручніка Мацэлі, якія спешна пачалі збіраць узброеных атрады. Іншыя сябры рады займаліся арганізаціяй розных цывільных устаноў.

Случская рада 21 лістапада выдала дэкларацыю, якая заклікала сялянства на барапчу за «незалежную Беларусь у яе этнаграфічных граніцах» і за «інтарэсы сялянства».

Пры актыўнай патрыятычнай падтрымцы сялянства і гараджан Случка рада Случчыны за тры дні сформіравала з добраахвотнікаў «1-ю Случскую брыгаду стральцоў войск Беларускай Народнай Рэспублікі» ў складзе двух палкоў: 1-га Случкага і 2-га Грозаўскага.

Фарміраванне войска рабілася паспешна, бо, паводле ўмоў прэлімінарнага мірнага дагавора, польскія войскі павінны былі хутка адысці за лінію граніцы. Вывад польскіх войск пачаўся толькі пасля падпісання спецыяльнага пагаданення (14 лістапада) — з 22 лістапада. У раёне Случка гэты адвод войск адбываўся ў апошній дэказдзе лістапада 1920 года.

24 лістапада 1920 года польскія войскі пакінулі Случк. 29 лістапада савецкія часці выйшлі на новую для іх дэмаркацыйную лінію: мястэчка Вызна — мястэчка Леніна, заняўшы горад Случк. Паміж дзяржаўнай граніцай і дэмаркацыйнай лініяй савецкіх войск утварылася 15-кілометровая нейтральная паласа. Такая ж 15-кілометровая нейтральная зона была і на польскім баку. Дэмаркацыйныя лініі і нейтральная зона

існавалі да падпісання канчатковага мірнага дагавора ў сакавіку 1921 года.

Слуцкая брыгада разам з радай Случчыны адышла на захад, у мястэчка Семежава, якое знаходзілася ў нейтральнай зоне (прыкладна ў 8-мі кілометрах ад граніцы). Тут да канца лістапада 1-ы Слуцкі полк быў сформіраваны, а фарміраванне 2-га Грозаўскага палка ўжо амаль закончылася.

Колькасны склад Слуцкай брыгады, як сведчыла гродзенская газета «Беларускія слова» (27 лістапада 1920 года), складаў чатыры тысячи чалавек. Лічба ж дзесяць тысяч улічвала і разерв, разам з брыгадай.

На ўсіх зброя не хапала. У пачатку паўстання ў Слуцкай брыгадзе налічвалася ўсяго 300 карабінаў, якія былі перададзены польскімі ўладамі, і 500 вінтовак, што прынеслі самі паўстанцы. Потым, праўда, выявілася, што польскія карабіны былі перададзены са збітымі прыцэламі і для баёў аказаліся непрыдатнымі.

Пасля пачатку паўстання праз Беларускую вайсковую камісію ў Польшчы брыгадзе былі перададзены яшчэ вінтоўкі і кулямёты. Частка зброя была атрымана ад дэзерціраў або ўзята ў баях як трафеі. Усяго ў снежні 1920 года брыгада мела ўжо 2000 вінтовак і дзесяць кулямётаў. Аднак зброя на ўсіх не хапала. Артылерыі ў паўстанцаў наогул не было. Забеспечэнне спачатку, дзякуючы добраахвотным ахвяраванням сялян, было наладжана добра, але потым, па мерах скарачэння тэрыторыі пад іх кантролем, пачало пагарашацца.

Камандзірам брыгады рада Случчыны прызначыла аднаго са сваіх сяброў — капитана Анцыповіча. Камандзірам 1-га Случкага палка быў прызначаны капитан генеральна гштаба рускай арміі П.Чайка (ураджэнец Случчыны), які да другой польскай акупациі працаваў на пасадзе памочніка ваеннага кіраўніка Случкага павятовага ваенкамата. Камандзірам 2-га Грозаўскага палка стаў капітан Семянюк, які з лютага 1920 года быў камандзірам першага беларускага партызанскага атрада (створанага Беларускай вайсковай камісіяй у Мінску).

Брыгада была пяхотнай, палкі яе падзяляліся на батальёны і роты. У яе складзе знаходзіліся конны атрад, палкавыя абозы і зброевая майстэрня. Быў сформіраваны і асобны ад брыгады атрад

з дзвюх рот. У палках былі створаны свае штабы. Арганізаваны штаб брыгады, аддзэлы разведкі і контрразведкі пры ім, а таксама палявы шпіталь і вайсковы суд.

### ПАЎСТАННЕ

У канцы лістапада 1920 года 1-ы Слуцкі полк заняў ужо франтавы ўчастак ад мястэчка Семежава да мястэчка Вызна, працягласцю прыкладна 20 кіламетраў.

Баявія дзеянні слуцкіх паўстанцаў пачаліся 27 лістапада 1920 года. У гэты дзень падраздзяленні 1-га Слуцкага палка рабілі налёты на размяшчэнне часцей 8-й дывізіі Чырвонай Арміі, на яе палявыя каравулы і заставы на дэмаркацыйнай лініі. У наступныя дні паўтараліся безупынныя атакі з нейтральнай зоны не толькі на фронце 1-га Слуцкага палка, але і на ўчастку размяшчэння 2-га Грозаўскага палка. Гэтыя атакі былі асабліва моцныя на фронце Капыль—Цімкавічы—Вызна, ужо працягласцю 60 кіламетраў.

Тады камандаванне 16-й арміі савецкіх войск вырашила ачысціць нейтральную зону ад паўстанцаў. Польскія ўлады далі дазвол на ўваход 4 снежня савецкіх войск у зону на тры дні. Такім чынам, і польскія ўлады адносіліся адмоўна да паўстанцаў.

Аднак гэтая карная аперацыя Чырвонай Арміі дала мізэрны вынік: было затрымана каля 50 дэзерціраў і 15 перабежчыкаў. Камандаванне Слуцкай брыгады,

карыстаючыся падтрымкай мясцовага насельніцтва, вывела свае асноўныя сілы з-пад удара чырвоных войск. Толькі ў раёне Семежава частка атрадаў паўстанцаў была разбіта і 7 снежня перайшла польскую граніцу. Пры гэтым польскія ўлады разбройлі 30 афіцэраў і 400 салдат Слуцкай брыгады.

У гэты час у кіраўніцтве паўстанцаў рознагалоссі прывялі да змены камандавання брыгадай. Камандзір 1-га Слуцкага палка капітан П. Чайка быў арыштаваны па абвінавачванні ў здрадзе. Ён спрабаваў перадаць пакет з сакрэтнымі документамі на савецкі бок. Здолеў збегчы з-пад арышту ў Слуцк. Аднак там ён быў таксама арыштаваны за здраду і пасля прыгавору ваенна-палявога суда чырвоных расстраляны.

Рада Случчыны сабралася на надзвычайнае пасяджэнне і пастановіла змяніць камандзіра брыгады і начальніка контрразведкі. Камандзірам 1-й Слуцкай брыгады з снежня 1920 года быў прызначаны штабс-капітан Антон Сокал-Кутылоўскі, а камандзірам 1-га палка — палкоўнік Гаўрыловіч. Камандзіру брыгады рада Случчыны часова перадала дыктатарскія паўнамоцтвы.

Пасля вяртання з нейтральнай зоны на дэмаркацыйную лінію савецкіх часцей паўстанцы зноў пачалі нападаць на перадавыя часці Чырвонай Арміі. Звычайна гэта былі



Сцяг 1-га Слуцкага палка.  
Злева направа: Лявон Вітан-  
Дубейкаўскі, невядомая, Ан-  
тон Сокал-Кутылоўскі. Віль-  
ня. 1921 г.

начныя налёты. Так, у ноч на 10 снежня быў зроблены напад на вёскі Крывасёлкі і Навасёлкі, у ноч на 12-е — на вёску Стрынъ. Потым паўстанцы зрабілі спробу адцясніць перадавыя часці Чырвонай Арміі з займаемых ёю пазыцый. Быў распачаты наступ на мастэчкі Семежава і Вызны.

У ноч на 13 снежня паўстанцы зноў занялі Семежава, але потым з боем адышлі. Штаб Слуцкай брыгады перамясціў ў вёску Морач (у 20-ці кілометрах на захад ад Вызны). У наступных баях у ноч на 18 снежня атрады паўстанцаў зноў занялі Семежава, а ў наступную ноч — Вызну і пасунуліся на ўсход ад яе.

Сабраўшы значныя сілы, раніцай 19 снежня войскі Чырвонай Арміі пачалі свой наступ, каб ліквідаваць узброене паўстанне. У гэты ж дзень чырвонымі было адбіта мястэчка Вызна. Паўстанцы пачалі адыхаці на захад да вёскі Смолічы (у 10-ці кілометрах на захад ад Вызны). 20 снежня яны былі вытеснены да ракі Морач. У той жа дзень чырвоныя выбілі іх і з Семежава.

Зноў польская дэлегацыя ў Рызе дала савецкай згоду на ўядзенне савецкіх войск у нейтральную зону, нават на польскай тэрыторыі, каб праследаваць паўстанцаў і там.

## Гісторыя газетным радком

### Газета «Молат», 1917, № 5

Агульны сход Слуцкай арганізацыі РСДРП(б), пасля заслушоўвання даклада аб бягучым моманце, вынес рэзалюцыю, у якой патрабуе перадачы ўлады рэвалюцыйнаму пралетарыяту і бяднейшаму сялянству, перавыбараў Саветаў, захавання на сваіх пастах рэвалюцыйных камітэтав, якія забяспечаны паўнатой улады ў барацьбе з контррэвалюцыяй, узбраення рабочых, змены контррэвалюцыйнага каманднага саставу і замены яго выбарным, перадачы зямель памешчыкаў валасным камітэтам і Саветам...

### Газета «Плуг і молат», 1919, 17 ліпеня

У сувязі з ажыўленнем баявых дзеянняў на нашым фронце, буржуазія і яе ахвосце распускаюць правакацыйныя і контррэвалюцыйныя чуткі, якія адбі-

Штаб Слуцкай брыгады вымушаны быў перабрацца ў вёску Заастравечча (Клецкі раён) каля ракі Лань, за якой стаялі польскія войскі. Сюды збраліся часці паўстанцаў, якім было нанесена пажэнне. Рада Случчыны прыняла рашэнне перайсці праз Лань.

Перад самым адыходам 1-ы Слуцкі полк за ўздел у баях атрымаў ад рады палкавы сцяг залацістага колеру. На ім быў надпіс: першы Слуцкі полк Беларускай Народнай Рэспублікі.

Пасля пераходу на тэрыторыю, кантрлюемую польскімі войскамі, салдаты Слуцкай брыгады былі разброены і інтэрніраваны спачатку ў часовым лагеры ў мястэчку Сіняўка (Клецкі раён), потым у лагеры ў Белаостоку, а пасля гэтага ў лагеры ў Дарагуску. Яны былі вызвалены з лагера толькі ў маі 1921 года (пасля падпісання канчатковага расійска-польскага мірнага дагавора ў Рызе, у сакавіку 1921 года).

Але са складу брыгады адзін батальён (каля 400 чалавек) на чале са сваімі афіцэрамі застаўся ў нейтральнай зоне для працягу ваенных дзеянняў партызанска-харкатару асобнымі групамі. Яны працягвалі барацьбу яшчэ доўгі час.

Анатоль Грыцкевіч.  
Слуцкі край. 1992. № 93—96.

ваюцца на абароне Чырвонага фронту. Нашы ворагі — памешчыкі, якія ідуць адбіраць зямлю ў сялян, і капиталісты, якія ідуць адбіраць заводы, фабрыкі і жыщё ў рабочых, імкнущы да адной мэты: унесці паніку ў нашы рады, раз'яднаць нас, а потым нанесці нам рашучы ўдар. Слуцкі павятовы выкананы камітэт, вамі ж выбраны, звяртаеца да вас з заклікам: Не верце гэтым правакацыйным чуткам!

Таварышы, Слуцкі павятовы выкананы камітэт заклікае вас пільна сачыць за ўсімі правакатарамі і контррэвалюцынерамі. Арыштуйвайце іх і накіроўвайце ў Надзвычайную Камісію. Абараняйце вашы права, вашы інтарэсы, ваша жыццё... Савецкая ўлада моцная і непераможная.

\* \* \*

На ўсходзе мы прагналі Калчака! На поўдні б'ём дзянікінскія банды! Чарга за

польскімі легіянерамі! Рабочыя і сяляне!  
За зброю і — на фронт!

... Мы адкрыта заяўляем усім цёмным  
сілам, што ў рабочых і сялян хопіць сіл, каб  
задушыць нікчэмныя рэшткі буржуазіі і яе  
прыхвасняў. Рабочыя і сяляне ў жорсткай  
барацьбе са сваімі ворагамі выкавалі волю  
да перамогі. У той момант, калі абараняю-  
ца правы ўсіх працоўных, калі мы ўступілі  
ў апошні і рагучы бой, ніякай літасці бе-  
лагвардзейцам!

Таварыши, Слуцкі павятовы выканану-  
чы камітэт заклікае вас пільна сачыць за  
усімі правакатарамі і контррэвалюцыя-  
нерамі. Арыштоўвайце іх і накіроўвайце ў  
Надзвычайную камісію. Ахоўвайце ваши  
правы, ваши інтарэсы, ваша жыццё.

Няхай жыве рабоча-сялянскае права!  
Няхай жыве Савецкая ўлада!  
Слуцкі павятовы выкананучы камітэт.

\* \* \*

Адчуваеца недахоп урачоў, медыкамен-  
таў... За чэрвень месяц дэзінфекцыйным  
атрадам прадэзінфікавана ў Слуцку пас-  
ля хваробы тыфам і воспай 77 кватэр, аб'е-  
мам 477 кубічных сажняў... Атрымана 5000  
воспенных прышчэпак, якія размеркаваны  
па павеце...

\* \* \*

ПРАТАКОЛ АВ'ЯДНАНАГА СХОДУ  
ПРАЛЕТАРСКІХ АРГАНІЗАЦІЙ гор. СЛУЦКА

Заслухаўшы даклад аб бягучым моман-  
це і ўлічваючы цяжкае становішча Слуц-  
кага павету, а таксама пагрозу бела-  
гвардзейскіх банд гораду, сход членаў  
праклесарскіх арганізацый гор. Слуцка  
прызнае безумоўна неабходным падрыхта-  
вацца да адпору белагвардзейшчыне, а таму  
пастанаўляе:

Неадкладна прыступіць да работы па  
арганізацыі баявой адзінкі з усіх здольных  
насіць зброю членаў пралетарскіх аргані-  
зацый горада.

Кожны, хто ўхіляеца ў такі цяжкі  
момант ад выканання гэтай пастановы,  
лічыцца дэзерцірам з усімі вынікамі.

Усе на барацьбу з белагвардзейшчы-  
ней!

Усе на работу па ўмацаванню заваёў  
рэвалюцыі!

Презідыйум Выканкама

ПАРТЫЙНАЯ РАБОТА І РАБОТА СЯРОД  
МОЛАДЗІ СЛУЦКАГА ПАВЕТУ

У павеце ідзе арганізацыйная работа.  
Утварыліся групы адказных партыйных і  
савецкіх работнікаў, якія наладжваюць  
савецкі механизм. Камітэтам Слуцкай  
арганізацыі рассылаюцца інструктары і  
многія адказныя работнікі для наладжван-  
ня мітынгаў і арганізаціі ячэек па вёсках  
і валацах. Сярод моладзі ідэі камунізму  
сустракаюць значна больш водгукай. Саю-  
зы моладзі робяць самае добрае ўражан-  
не сваімі высокімі ідэаламі і самаахвяра-  
ванием. Усяго ячэек Саюза Моладзі ў  
Слуцкім павеце ёсьць каля 20 з 400 членамі,  
прычым лік ячэек расце...

**Газета «Советская Белоруссия»,  
1920, 30 верасня**

СООБЩЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  
СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В СЛУЦКОМ  
УЕЗДЕ

В Слуцком уезде по оказанию помощи  
семьям красноармейцев всю неделю работа-  
ло 265 подвод и 578 рабочих. Вспаханы и  
засеянны поля 577 семей красноармейцев.

**Газета «Вясковы будаўнік»,  
1924, № 1**

ЯЧЭЙКА ХАРЧАВІКОЎ

Наша ячэйка налічвае 9 членаў. У сва-  
ёй работе ячэйка ўзяла правільны курс на  
работу сярод рабочай моладзі саюзаў.  
Сходы ячэйкі наведваюць беспартыйныя  
маладыя рабочыя. Іх бывае 20—30 і больш  
чалавек.

Асабліва жыва абмяркоўваюцца  
пытаці, якія закранаюць жыццё і быт  
рабочага падлетка.

Моладзь раскачалася. Будзем чакаць  
далейшых вынікаў. Бюро ячэйкі ўважліва  
сочыць за ўсімі рухамі і ўсё гэта ўлічвае.

**Газета «Вясковы будаўнік»,  
1924, № 2**

ЗА ВУЧОБУ

З наступленнем зімы наш камсамол  
дзейна ўзяўся за арганізацыю вучобы. Гэта  
работа набывае асабліва важнае значэнне  
ў сувязі з тым, што больш палавіны нашай  
арганізацыі складаюць навічкі. Уся вучо-  
ба павінна ўключыць тры асноўныя моман-  
ты: 1) ліквідацыя непісменнасці і



Б.В.Алешка.



М.Д.Алешка.

малапісъменнасці, 2) палітычна, 3) сельскагаспадарчая адукцыя камсамольцаў.

Лозунг VI з'езда РЛКСМ — «Да XI Міжнароднага юнацкага дня ніводнага непісъменнага камсамольца» — павінен быць выканан.

## Удзельнікі 1-й сусветнай і грамадзянскай войнаў, рэвалюцыйных падзеяў на Случчыне

Камісія па падрыхтоўцы хронікі «Памяць» правяла вялікую работу па пошуку ўдзельнікаў 1-й сусветнай і грамадзянскай войнаў, рэвалюцыйных падзеяў на Случчыне. Людзі адышлі з жыцця, а дакументаў захавалася мала ці наогул адсутнічаюць. Але з выхадам у свет кнігі «Памяць» не закончваеца пошукавая работа. Безумоўна, будуть новыя адкрыцці, з'явяцца і новыя імёны.

**АДЗЯРЫХА** Дэмітрый Фёдаравіч, н. у в. Навабелічы, баец 25-й Чапаеўскай дывізіі.

**АЛЕШКА** Барыс Васільевіч, н. у в. Балотчыцы.

**АЛЕШКА** Лявонцій Цімафеевіч, н. у 1885 у в. Балотчыцы.

**АЛЕШКА** Мікалай Дарафеевіч, н. у 1897 у в. Балотчыцы.

**АЛЕШКА** Нічыпар Мікалаевіч, н. у 1887 у в. Балотчыцы, змагаўся ў 150-м Атаманскім палку пад Дзвінскам, Рыгай, у Літве, дзе быў паранены. У грамадзянскую вайну — кулямётчык 220-га Івана-Вазнясенскага палка 25-й Чапаеўскай дывізіі.

**БАГЛАЕВА** Аляксандра Іосіфаўна, н. у 1896.

**БАНДАРЭВІЧ** Якаў, н. у в. Вяселя.

**БАРДАЧЭУСКІ** Афанасій Іванавіч, н. у 1900 у в. Сярагі.

**БАРКОЎСКІ** Аляксандар.

**БАРОДЗІЧ** Гаўрыла.

**БАРОДЗІЧ** Макар Анісімавіч, н. у 1898 у в. Белічы.

## ЗМЫЧКА ГОРADA З ВЁСКАЙ

Гарадская ячэйка шэфствуе над ячэйкай вёскі Шулякі. Спачатку вясковая ячэйка была зусім малалікая. Агульнымі намаганнямі работа шулякоўскай ячэйкі наладзілася. Яна напалаўні вырасла за лік батрацкай і бядняцкай моладзі не толькі вёскі Шулякі, але і бліжэйшай вёскі Хранова. Дрэнна толькі адно — ячэйка не мае свайго клуба, і заняткі прыходзіцца праводзіць на прыватных кватэрах. Але ёсё ж мы спадзяёмся, што з нашай дапамогай шулякоўская ячэйка яшчэ больш вырасце, умануеца і ў свой час будзе заслужана насіць імя ленінскай.

*T. Санюта.*

**БАРЦЭВІЧ** Пётр Паўлавіч, н. у в. Кухты, удзельнік грамадзянскай вайны. У 1917 салдат Слуцкай каравульнай роты, у 1919 начальнік участка міліцыі, у перыяд польскай акупантамі змагаўся ў палку чырвонаых камісараў на фронце.

**БАСАЛЬГА** Дэмітрый Яўхімавіч, н. у в. Сярагі, удзельнік барацьбы з польскімі акупантамі на Случчыне ў 1919—1920. У 1922 старшыня сельсавета, актыўны ўдзельнік калектывізацыі.

**БАСАЛЬГА** Іван Мікалаевіч, н. у в. Варкавічы.

**БАЧКО** Іван Іванавіч, н. у 1898 у в. Лапацічы.

**БЕРАСНЁЎ** Памфіл Емяльянавіч.

**БОГДАН** Сцяпан Пятровіч, н. у в. Рачкавічы, поўны Георгіеўскі кавалер. Служыў у 99-м пяхотным Іванагародскім палку. У 1914 закончыў школу падпрапаршчыкаў, стаў камандзірам узвода. Узнагароджаны Георгіеўскім крыжам 4-й (1914), 3-й і 2-й (1915), 1-й (1916 за бой каля Смаргоні) ступеней. Памёр у 1964.

**БРАНАВЕЦ** Пётр Пятровіч.

**БУЛАТ** Уладзімір.

**БУРАК** Васіль Мітрафанавіч, н. у 1900 у в. Гольчыцы.

**БЫКОЎСКІ** Аляксандар Мікалаевіч, н. у 1898 у в. Цалевічы.

**БЫКОЎСКІ** Іван Мікалаевіч, н. у 1892 у в. Цалевічы.

**БЫЧОК** Н.А.

**БЯЛЬКЕВІЧ**, н. у в. Стары Гуткоў.

**ВАДАГ'ЯН** Пётр Данілавіч, н. у в. Стараселле, удзельнік барацьбы з польскімі акупантамі на Случ-

## Удзельнікі 1-й сусветнай і грамадзянскай войнаў

чыне, актыўны ўдзельнік арганізацыі калгаса ў в. Шышчыцы. Забіты 9.1.1930. Пахаваны ў Слуцку на гарадскіх могілках.

**ВАЙЦАХОВІЧ Цімафей Сяргеевіч**, н. у 1896 у в. Цараўцы. Памёр у 1985.

**ВАЛЕТКА Дэмітрый Цімафеевіч**, н. у в. Варкаўчы.

**ВАЛЕТКА Іван Цімафеевіч**, н. у в. Варкаўчы.

**ВАРАБ'ЁЎ Пётр**.

**ВЕНДРАЎ А.М.**, н. у Слуцку, старшыня РВК у 1918, дэлегат I з'езда КП(б)Б, удзельнік барацьбы з польскімі акупантамі на Случчыне ў 1919 – 1920.

**ВІЧЫК М.**, н. у Слуцку, загінуў на Паўднёвым фронце ў баях з Врангелем.

**ВІШНЯКОЎ Рыгор Сцяпанавіч**, н. у 1896 у Саратаўскай губ.

**ГАНЧАР Рыгор**.

**ГАРБАЦЭВІЧ Дзям'ян Пятровіч**, н. у в. Чыркоўка.

**ГАРБАЦЭВІЧ Фядос Пятровіч**, н. у в. Чыркоўка.

**ГАРБАШЭВІЧ Аляксандр**.

**ГАРКАВЫ Антон Іосіфавіч**, н. у 1897 у в. Бялевічы.

**ГАЎРУК Павел Сямёнавіч**, н. у 1873 у в. Шалавічы. Памёр у 1946.

**З аўтабіографіі вядомага беларускага пісьменніка і перакладчыка Юрыя Паўлавіча Гаўрука**

Бацька мой, Павел Сямёнавіч, сялянска-га паходжання, з вёскі Шалавічы, кіламетраў дваццаць ад Слуцка... Апроч бацькі ў дзеда майго было яшчэ сямёра дзяцей, а ўсяго – пяць сыноў і тры дачкі. Дочкі павыходзілі замуж, а сыны, за выключчннем малодшага Якава, распаўзліся па свеце шукаць свайго шчасця... на дробненькім сялянскім надзе-ле пракарміцца яны не маглі. Павел Гаўрук быў забраны ў армію і даволі доўта служыў звыштэрмінова, а потым, вярнуўшыся ў Слуцк, прыстаў у прымы да Еўдакіі Максімаўны Маскаленка, маёй маці... У 1914 годзе бацьку мабілізавалі на вайну ратнікам апалчэння, і вярнуўся ён у Слуцк аж у канцы 1917 года пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. У 1915 годзе маці, кінуўшы хату, пахала ў бежанцы да бацькі ў горад Пскоў. Там я вучыўся ў другім класе Пскоўскай гімназіі. Першыя страхі ўлягліся, і ў 1916 годзе, па новай, толькі што пабудаванай чыгуначы ад станцыі Урэчча да Слуцка прывезла мяне маці назад у роднае сяло. Пабывалі ў Слуцку і немцы, далася ў знакі і польская акупацыя з рабункамі, падпаламі і гвалтоўным насаджэннем польскасці...

Друкунца са скарачэннямі па кн.: *Пра час і пра сябе: Аўтабіографія беларускіх пісьменнікаў*. Мн., 1966. С. 96 – 97, 99.




Н.М.Алешка.



А.І.Баглаева.



П.П.Барцэвіч.



С.П. Богдан.



П.П.Бранавец.



А.Гарбашэвіч.



А.І.Гаркавы.



Я.П.Голец.



П.П.Грэчышч.



В.І.Гук.

**ГЛІЙ Фёдар Мартынавіч**, н. у 1898 у в. Бязверхавічы.

**ГЛАЗУНОЎ Аляксей Абрамавіч**, н. у 1892 у с. Міхайлаўскае.

**ГОЛЕЦ Якаў Піліпавіч**, н. у 1893 у в. Рачкавічы.

**ГРАК Дамітрый Нічипараўвіч**, н. у в. Ніва.

**ГРАК Тарас**, н. у в. Гарадзішча.

**ГРЫШКЕВІЧ Дэмітрый Навумавіч**, н. у в. Варкаўчы.

**ГРЫШКОЎ Арсенцій Рыгоравіч**, н. у 1901 у м. Грэск.



П.С.Гаўруку з жонкай і сынам Юрыем.

**ГРЭЧЫЩ Пётр Пракопавіч**, н. у 1894 у в. Танежыцы. Змагаўся на Заходнім фронце, потым быў начальнікам пагранцаставы. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, медалямі.

**ГУБЧЫК П.І.**

**ГУЗ Марк Раманавіч**, н. у Слуцку.

**ГУК Васілій Іванавіч**, н. у в. Бокшыцы.

**ГУК Рыгор Іванавіч**, н. у в. Бокшыцы.

**ГУРЫНОВІЧ Лука В.,** н. у в. Кухты.

**ГУРЫНОВІЧ Рыгор Пятровіч**, н. у в. Кухты.

**ГУТКОЎСКІ Валерый Іосіфавіч**, н. у 1895 у в. Гольчыцы, удзельнік грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў.

**ГУТКОЎСКІ Мікалай Макаравіч**, н. у 1886 у в. Заболы.

**ДАМАНСКІ Цімафеі Іванавіч**, н. у 1898 у в. Малая Падзэр.

**ДЗЕХЦЯРОВІЧ Іван Іосіфавіч**, н. у 1895.

**ДЗЯРЭЧА Міхайл Кірылавіч**, н. у в. Варкаўчы.

**ДУБАЛЕКА (КАРАНЕВІЧ) Іван Еўдакімавіч**, н. у 1892 у в. Лучнікі. У 1913 быў прызваны на службу на флот. Узнагароджаны Георгіеўскім медалём, Георгіеўскім кръжакам 4-й і 3-й ступеней.

**ДУБАЛЕКА Хрысанф Лаўрэнцьевіч**, н. у в. Варкаўчы.

**ДУБІНА Трафім Ціханавіч**, н. у 1898 у в. Ісерна.

**ДУБІНА Ціхан**, н. у в. Ісерна.

**ЕМЯЛЬЯНАЎ Ігнат Міхайлавіч**, удзельнік грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. За ўдзел у ліквідацыі банды Каараткевіча ўзнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. Жыў у Слуцку.

**ЖАЛУНОВІЧ**, жыхар в. Амговічы.

**ЖУК Іван**, н. у Слуцку.

**ЗАЛОГА Андрэй Васільевіч**, н. у 1901 на Брэстчыне, удзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі, грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. Жыў у Слуцку.

**ЗЕНЧЫК Кліменцій Пятровіч**, н. у 1898, загінуў.

**ЗІНЬКОВІЧ Ігнат Сільвестравіч**, н. у 1899 у в. Буда Грэскай.

**ЗУБАРЫК Аляксандр Тарасавіч**, н. у 1895.

**ІЛЫН Фама Іванавіч**, н. у 1898 у Варонежскай вобласці, удзельнік грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі. Жыў у Слуцку. Памёр у 1989.

**ІЛЮКЕВІЧ Іван Мікалаевіч**, н. у 1898 у в. Ячава.

**КАВАЛЕВІЧ Піліп Цімафеевіч**, н. у в. Ніва.

**КАЗАК Аляксандр**, н. у в. Еўлічы ў 1900.

**КАКОЦЬКА Апанас**, н. у в. Старцаўчы (цяпер в. Знамя).

**КАКОЦЬКА Сцяпан Апанасавіч**, н. у в. Старцаўчы (цяпер в. Знамя).

**КАЛБАСНІК Мендзель Пейсахавіч**.

**КАЛМАНОВІЧ (АСКОЛЬДАЎ) Якаў Лаза-**

## Удзельнікі 1-й сусветнай і грамадзянскай вайны

**равіч**, н. у 1893 у Слуцку. У 1918 камандзір Слуцка га чырвонаармейскага атрада. Узнагароджаны двумя ордэнамі Чырвонага Сцяга. Жыў у Маскве.

**КАЛМАНОВІЧ Яўгенія Карлаўна**, н. у Слуцку. **КАЛЯДКА Мікалай**, н. у в. Лясуны.

**КАЛЯДКА Самуіл**, н. у 1893 у в. Лясуны, загінуў у 1919 у бай з Дзялікіным.

**КАЛЯДКА Трафім**, н. у 1893 у в. Лясуны.

**КАПАЧЭНЯ Павел Яхімавіч**.

**КАПЛАН Michaіl Mайсеевіч**, н. у 1902 у Слуцку, удзельнік барацьбы з польскімі акупантамі на Случчыне ў 1919—1920. Закончыў Маскоўскі лясынны інстытут. У Вялікую Айчынную вайну змагаўся на фронце, прымайшь удзел у Сталінградскай бітве. Узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Пасля вайны жыў і працаваў у Маскве. Памёр у 1950.

**КАПЛАН Хаім Рувінавіч**, н. у Слуцку, удзельнік грамадзянскай вайны. Памёр у 1980.

**КАРАКА Ціхан Цярэнцьевіч**, н. у 1888 у в. Ісерна.

**КАРАНЕВІЧ Іван**, н. у в. Цараўцы (цяпер в. Кірава).

**КАРОЛЬ Даніла Іосіфавіч**, н. у 1894 у в. Лядна.

**КАРПОВІЧ Павел Антонавіч**, н. у 1903 у в. Стары Гуткоў.

**КАСЦЮК Пётр Андрэевіч**, н. у в. Кальчицы.

**КАХАНОВІЧ Аляксандр Іларыёнавіч**, н. у 1891 у Слуцку.

**КАХАНОВІЧ Michaіl Іларыёнавіч**, н. у 1896 у Слуцку.

**КОЗАК Кузьма Іванавіч**.

**КОЗІНЦАЎ-ПРАКОПЧЫК Яўгеній Сцяпанавіч**, н. у 1889 у в. Капцёвічы Мінскай губ., удзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Камісар першага працоўнага атрада Балтыйскага флоту. У пачатку Вялікай Айчынной вайны — упаўнаважаны ЦК КП(б)Б па эвакуацыі прамысловасці і сродкаў вытворчасці сельскай гаспадаркі. Пасля вайны на партыйнай і савецкай работе. У 1950—1959 — старшыня Слуцкага гарвыканкома. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчынной вайны 1-й ступені, Працоўнага Чырвонага Сцяга і медалямі. Жыў у Слуцку. Адна з вуліц горада носіць яго імя. Памёр у 1977.

**КРАКАСЕВІЧ Іван Васільевіч**, н. у 1890 у в. Сяргаі.

**КРАСУЦКІ Мікалай Пятровіч**, н. у в. Васілінкі, удзельнік грамадзянскай і Вялікай Айчынной вайны. Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, чатырма ордэнамі Айчынной вайны. Палкоўнік. Памёр у 1975.

**КРАЎЧЭНЯ Michaіl**, н. у в. Старцавічы (цяпер в. Знамя).

**КРУПКО Адам Сцяпанавіч**.

**КРЫСЬКО Васіль Максімавіч**, н. у в. Еўлічы, бацька беларускага пісьменніка В. Віткі. Закатаваны фашыстамі ў студзені 1943.

**КРЭЙНЕС Іосіф Вульфавіч**, н. у 1891 у Слуцку, удзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі, дэлегат II



I.E. Дубалека (Караневіч).



I.M. Емельянаў.



A.V. Залога.



F.I. Ільін.



P.Y. Капачэнія.



M.M. Каплан.



Ya.S. Козінцаў-Пракопчык.



M.P. Красуцкі.



I.V. Крэйнэс.



К.Я. Лосік.



І.С. Любачка.



А.П. Махлай.



А.І. Кахановіч (сядзіць справа) з сябрамі-землякамі, удзельнікамі 1-й сусветнай вайны.

Усерасійскага з'езда Саветаў у Петраградзе. Загінуў у 1917 у Москве.

**КУНЦЭВІЧ**, н. у в. Стары Гуткоў.

**ЛАПЕЦ** Малаш **Міхайлавіч**, н. у в. Ніва.

**ЛЕАНОВІЧ Л.П.**, н. у в. Іграева, прымай удзел у падаўленні паўстання польскіх легіянеруў генерала Доўбар-Мусніцкага.

**ЛЕМЕШ** Ілья **Фёдаравіч**.

**ЛЕМЕШ** Рыгор Іванавіч, н. у 1895 у в. Падлессе.

**ЛЕШЧАНКА**.

**ЛЕШЧАНКА** Казімір, н. у в. Покрашава, загінуў.

**ЛІСТАПАД** Пётр Іванавіч, н. у в. Варкавічы.

**ЛОСІК** Кузьма Якаўлевіч, н. у 1894 у м. Грэск.

**ЛЮБАЧКА** Лярыйён Сямёнаў.

**ЛЯСКАВЕЦ** Сымён Дэмітрыевіч, н. у 1893, дэлегат III Усерасійскага з'езда Саветаў.

**ЛЯТКОЎСКІ** Аляксей Аўдзееўіч, н. у в. Падліпцы.

**ЛЯХАВІЦКІ** Аляксандар Лук'янавіч, н. у в. Танежкыцы, загінуў.

**МАГЛЯВЕЦ** Васіль.

**МАЛЕЦКІ** Андрэй Якаўлевіч, н. у 1887 у в. Вясея.

**МАЛІНОЎСКІ** Васіль Якаўлевіч, загінуў.

**МАРТЫНАЎ** Аляксандар Аляксандравіч.

**МАРЦІНОВІЧ** Ігнат Кузьміч, н. у в. Кальчицы.

**МАХЛАЙ** Арцём Пятровіч, н. у 1892 у в. Васілінкі, удзельнік штурму Зімняга палаца, грамадзянскай вайны. З 1913 па 1918 служыў матросам на крэйсера «Аўрора». З 1918 змагаўся супраць белавардзейцаў Каледзіна, быў старшынёй атраднага камітэта. Да канца 1919 ваяваў на Паўднёвым фронце на браняносцы «Палтава». Пасля вярнуўся ў родную вёску, прымай удзел у калектывізацыі. Працаўаў у калгасе. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, медалямі. Памёр у 1978.

**МАХУН** Цімох.

**МИХЕЙКІН** Навум Пейсахавіч, н. у Слуцку, загінуў.

**МУРАШКА** Мікалай Данілавіч, н. у в. Бязверхавічы, загінуў у 1922.

**МЯЦЕЛЬСКІ** Міхайл Фаміч.

**НЕВАРКА** Канстанцін Іванавіч, н. у 1890.

**НЭЙМАРК** Рафаіл Вольфавіч, н. у 1900 у Слуцку, змагаўся з легіянерамі генерала Доўбар-Мусніцкага. У 1919 г. закатаваны ў палоне.

**НЯРОНСКІ** Якаў Сафронавіч, н. у 1888 у в. Сярагі.

**ПАПОВІЧ** Віктар Васільевіч.

**ПАСЮКЕВІЧ** Мікалай Цімафеевіч, удзельнік савецка-фінляндской і Вялікай Айчыннай войнаў, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

**ПРАКАПОВІЧ** Рыгор Міхайлавіч.

**ПРАТАСЕНЯ** Купрыян Андрэевіч, н. у 1884 у в. Вялікае Быкаўа, на фронце змагаўся да 1917. Удзельнік Лютаўскай і Каstryчніцкай рэвалюцыі, барацьбы з польскімі акупантамі на Случчыне ў

## Удзельнікі 1-й сусветнай і грамадзянскай войнаў

1919—1920. У гады Вялікай Айчыннай вайны з 1943 змагаўся ў партызанскім атрадзе. Потым працаў у калгасе.

**ПРАТАСЕНЯ Сцяпан**, загінуў.

**ПРАТАСЕНЯ Фёдар**, н. у в. Старцавічы (цяпер в. Знамя).

**РАДЗЮК Максім Лукіч**, н. у 1895 у в. Лесуны.

**РАК Піліп Мікалаевіч**, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

**РАМАНОВІЧ Мікалай Ануфрыевіч**, загінуў.

**РАТНЕР Раіса**, н. у Слуцку.

**РОСМАН Якаў Гердавіч**, н. у Слуцку, загінуў.

**РУБІС Ганна Пятроўна**, н. у 1893 у в. Раманаў (цяпер в. Леніна).

**РУДЭНЯ Арцём**, н. у в. Балотчыцы, баец 25-й Чапаеўскай дывізіі, загінуў у 1919.

**РУСАК Пётр Сцяпанавіч**, загінуў.

**САВАНОВІЧ Пётр Ксенафонтавіч**, н. у 1897 у в. Лучнікі, на фронце з 1916. Закончыў вучебную радыёкаманду Заходняга фронту і быў радыё-інструктарам. У 1917 — радыст Заходняга фронту радыёстанцыі штаба вярхоўнага галоўнамакандуючага М.В.Крыленкі. У 1918 дэлегат Уссесаюзнага з'езда работнікаў ваеннага радыёэтэлеграфа ў Маскве, увайшоў у склад Цэнтральнага савета ваеннага радыёэтэлеграфа. У сакавіку 1918 ваенны камісар радыёэтэлеграфа Заходняга фронту. У 1919 пераведзены на Паўднёвы фронт, потым — Туркестанскі. Пасля працаў у радыёпрамысловасці. Жыў у Маскве.

**САЛАВЕЙ Рыгор**, за бай з польскімі акупантамі пад Бабруйскам узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

**СІНЯГУБ Іван Данілавіч**, н. у 1892 у в. Ячава, удзельнік 1-й сусветнай і грамадзянскай войнаў, арганізатар партызанскаў ячэйкі ў Ячаве. Памёр у 1927.

**СКІБРА Мікалай Антонавіч**, н. у в. Лядна.

**СКІБРА Павел Сцяпанавіч**, н. у 1880 у в. Лядна.

**СУХАМІЛЬ Рамуальд**, н. у 1878 у Слуцку.

**СУХАМІЛЬ Эрик Вільгельмавіч**, н. у Слуцку, расстраліны палякамі 15.8.1920.

**СУЧОК Ф.П.**

**СЫЦЬКО Савасцьян.**

**ТАТАРЫНАЎ**, камандзір атрада 17-й дывізіі, загінуў каля в. Замошча ў каstryчніку 1920.

**ТРАФІМОВІЧ Антон Іванавіч.**

**УЛАСЕВІЧ М.А.**

**УСОВІЧ С.К.**, н. у в. Лядна, у 1-ю сусветную вайну радавы лейб-гвардыі Фінляндскага палка, прымаў удзел у баях каля г. Збараж Каменец-Падольскай губ., быў паранены. З 1918 у рэдах Чырвонай арміі, удзельнік грамадзянскай вайны, быў тэлефаністам у Аўгіяпетрафлоце (1918—1922).

**ФЕРАПОНТАЎ Ю.С.**, н. у Слуцку, расстраліны 15.8.1919 у Слуцку.



М.Д.Мурашка.



Р.В.Нэймарк.



К.А.Пратасеня.



П.М.Рак.



Г.П.Рубіс.



П.К.Савановіч.



Рамуальд Сухаміль.



М.А.Уласевіч.





А.Д.Хацько.



П.Дз.Холад.



Ф.Ф.Чуйка.



М.У.Чыж.



А.С.Шарашык.



А.С.Шырын.



А.М.Шэйнман.



Брацкая магіла чырвонаармейцаў у в. Белічы, якія загінулі ў 1920 г.

**ФІЛІПОВІЧ В.**, н. у в. Малышэвічы.

**ФІЛІПОВІЧ Пётр Мікітавіч**, н. у 1896 у в. Малышэвічы, удзельнік трох войнаў, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і 8 медалямі. Памёр у 1983.

**ФІСЕНКА**, н. у м. Грэск, узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

**ФУРС Васілій Уласавіч**, н. у 1900.

**ХАРОШКА Сяргей**, н. у в. Балотчыцы.

**ХАЦЬКО Аляксандар Дамінікавіч**, н. у 1898 у в. Замосце, баец 25-й Чапаеўскай дывізіі.

**ХОЛАД Павел Даянісавіч**, н. у 1893.

**ХОМІЧ Мікалай Васільевіч**, загінуў.

**ЦІМІНСКІ (ЦІАМІНСКІ) Аляксандар Канстанцінавіч**, загінуў.

**ЦІШКЕВІЧ Раман**.

**ЦЫБУЛЬКА Павел Нічыпавіч**, н. у 1895 у в. Белічы.

**ЦЫБУЛЬКА Пётр Кузьміч**, н. у 1880 у в. Белічы.

**ЦЫБУЛЬСКІ Васіль Гаўрылавіч**, н. у 1898 у в. Белічы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

**ЧУБРЫК Іван Дамітрыевіч**, н. у 1899, узнагароджаны двумя ордэнамі Чырвонай Зоркі. Памёр у 1979.

**ЧУЙКА Рыгор Мацвеевіч**, н. у в. Варкавічы.

**ЧУЙКА Філімон Фёдаравіч**, н. у 1897 у в. Сярагі.

**ЧУМАКОЎ Іван Рыгоравіч**, н. у 1902 на Брэстчыне. Памёр у 1978.

ЧЫГІР Аляксей Захаравіч, загінуў.  
 ЧЫГІР Іван Ануфрьеўіч, загінуў.  
 ЧЫЖ Макар Уладзіміравіч, н. у 1886 у в. Вялікая Сліва. Памёр у 1941.  
 ЧЫЖ Сямён Аляксандравіч, н. у Слуцку. Памёр у турме ў Польшчы ў 1920.  
 ЧЫРСКІ Якаў Фёдаравіч, н. у в. Рабак.  
 ШАПРА Якаў.  
 ШАРЭШЫК Аляксандр Самуілавіч, н. у в. Прошчыцы.  
 ШКЛЯРЭЎСКІ Антон Іванавіч.  
 ШУМАНСКІ Рыгор Раманавіч.  
 ШЫЛОВІЧ Міхail Кузьміч, н. у 1900 у в. Баркавічы.

## «Папараць-кветка»

«Папараць-кветка», беларускае культурна-асветніцкае таварыства на Случчыне ў 1917—1920 гг. Утворана ў верасні 1917 г. па ініцыятыве С.Бусла і Я.Ракуцкі (першы старшыня таварыства) навучэнцамі Слуцкай земскай гімназіі. Мела 3 сектцыі: краязнаўчую, літаратурную і драматычна-харавую. Паводле статута ставіла за мэтu пропаганду беларускай мовы, культуры і мастацтва. Знаходзілася пад упрыгам беларускіх эсэраў (А.Бараноўскі, М.Асвяцімскі, А.Каўпак, П.Жаўрыд і В.Русак уваходзілі ў кіруючае ядро БПС-Р). У час нямецкай і польскай акупацыі праводзіла падпольную работу. Намаганнямі членаў «Папараць-кветкі» ў Мінску былі выдадзены 2 нумары часопіса «Наша каляіна». У 1920 у Слуцку члены таварыства заснавалі беларускі кааператыў «Зара», бюро для беспрацоўных, у сакавіку — ліпені спрыялі арганізацыі беларускіх павятовых настаўніцкіх курсаў. У час польскай акупацыі ў мястэчках і вёсках Слуцкага павета былі ўтвораны 8 беларускіх школ, некалькі сельскагаспадарчых і спажывецкіх кааператываў, чытальні, заснаваны філіі-гурткі. У кастрычніку 1917 г. у Слуцку адбылася першая тэатральная вечарына таварыства, на якой была паказана п'еса Я.Купалы «Паўлінка». За час існавання таварыства на Случчыне стаўліся п'есы Ф.Аляхновіча, У.Галубка, К.Каганца і іншыя; адбыліся канцэрты беларускай народнай песні; дэкламацыі вершаў беларускіх паэтаў. У чэрвені — ліпені 1920 г. драматычны гурток таварыства ўзначальваў У.Галубок. Летам 1920 г. та-

ШЫРЫН Андрэй Сцяпанавіч, н. у 1898 у в. Працаўчы. Памёр у 1989.

ШЭЙНМАН Абрам Маркавіч, н. у Слуцку, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.

ЭПШТЭЙН Янкель Хаймавіч, н. у Слуцку, загінуў.

ЮРКЕВІЧ Раман Пілішавіч, н. у м. Гродна ў 1900.

ЯРОНСКІ Павел Максімавіч, н. у 1896 у в. Малышэвічы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Памёр у 1987.

ЯРХА Марыя, н. у Слуцку, удзельніца барацьбы з польскімі акупантамі на Случчыне ў 1919—1920.

варыства налічвала больш за 300 чалавек. У ліпені дзеянасць «Папараць-кветкі» была прыпынена польскімі акупацыйнымі ўладамі, адноўлена ў лістападзе 1920 г. Члены таварыства прынялі ўдзел у арганізацыі і работе беларускага з'езда Случчыны, на якім была абрана Беларуская рада Случчыны. Актывісты «Папараць-кветкі» ўвайшлі ў 1-ю Слуцкую брыгаду войскаў БНР у час Слуцкага паўстання 1920 г. Таварыства спыніла сваю дзеянасць у снежні 1920 г. з усталяваннем на Случчыне савецкай улады\*.

### ЛІТАРАТУРА:

1. Беларуская справа пад час польскай акупацыі 1919—1920 гг. // Спадчына. 1994. № 6.

2. Лістапад Юрка. Узбіліся на свой шлях // Там жа. 1998. № 1.

Уладзімір Ляхоўскі.

*Друкунца па кн.: Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1999. Т. 5. С. 404.*

### РЭПАРТАЖ УЛАДЗІСЛАВА ГАЛУБКА ПРА ЯГО ПАЕЗДКУ ў СЛУЦК

#### З ПАЕЗДКІ ў СЛУЦАК

Як і ў даўніе часы, Слуцак лічыўся адным з найвыбітнейшых гарадоў Беларусі, так і цяпер у Слуцку грамадзянская справа вельмі бойка пашираецца і нацыянальная сівядомасць паміж сялян і мяшчан далёка вышэй стаіць, чымсь у Менску і па-за межамі яго. [...]

Было 11 ч. ночы, калі я быў ля дзівярэй Нацыянальнага К-ту.

Беларускі сцяг і пагоня сьведчылі мне, што тут сяліба слуцкіх беларусаў.

\*Паводле апошніх архіўных звестак таварыства «Папараць-кветка» дзеяйнічала да 1922 г.



Сергей Бусел.

Увайшоўшы ў памяшканье К-ту, у чытальні я ўбачыў вялікі партрэт Я. Купалы, нарысаваны вядомым слуцкім мастаком, Праатцавым, і шмат плякатаў нацыянальнагахарактару. Усё гэта съведчыло, што тут працуе беларусы.

Назаўтра пазнаёміўся з працоўнікамі К-ту, а праз некалькі дзён, убачыў і жыцьцё іх. Аказалася — усе яны безработны і жывуць у вельмі цяжкім становішчы. Працаўнікоў досьць вялікі лік, і, на радасць, між імі ёсьць два юрысты і археалёг.

Штадня раніцаю ўсе яны зъяўляюцца ў К-т і працуе, а праца разнахарактарная: выдача кніжак і газэт у чытальню, выдача справак аб ваеннапалонных (задарма), дапамога сялянам у справах юрыдычных і ў справах вызвалення беларусаў з вастрагу, статыстыка безработных, грашовая дапамога безработным, справа тэатральная, хоральная і інш. Поруч з мужчынскім пэрсаналам удзел у працы прымаюць кабеты і паненкі, каторые гэтак сама бязупынна працуе ў К-це.

Пры мне быў скарбоначны збор для безработных.

Случчане вельмі прыхільна аднесціся, і такім чынам сабралі нешта больш за 2000 р.

Раздаваць меліся каталіком, праваслаўным беларусам і жыдом — усім тым, хто зарэгістраваўся ў К-це.

Праца слуцкіх беларусаў вельмі цяжкая, праходзіць пры холадзе і голадзе; ні дроў на апал К-ту ні грошаў ніадкуль ня маюць. Усе тыя гроши, каторые зъмятуюць з усіх куткоў, выдаюць за аренду памяшканья К-ту (300 руб. у месяц) і на ўтрыманье некалькіх вучняў гімназістаў (беларусаў), каторые, будучы сіратамі, ня маюць мажлівасці плаціць за право на вукі.

Польская ўлада добра наглядае за беларусамі. Ёсьць і прыхільнікі беларусаў, каторые заўжды стараюцца не перасоліваць; такім зъяўляецца павятовы стараста і інш. Слуцкіе беларусы вельмі шануюць іх і рады бываць у іх, верачы ў іх шчырасць.

У вялікай пашане ў случчан свой тэатр.

У дзень спектаклю (29 лютага «Праменчик шчасця») білеты былі раскуплены ўсе. Збор быў 2000 — 2500 р. Тэатр сам па сабе невялікі — дэкорацыі бедныя.

Пьеса ставілася пасьля З рэпэтыцый, і прафітуя кожучы, прайшла нядрэнна. Персонал тэатральны падбіраеца, але брак жаночых сіл. Між іншым пры трупе ёсьць хор, арганізаторам каторага зъяўляецца п. Русак. Хор шмат завучыў песень і часта выступае на сцэне.

Вялікая заслуга п. Русака ў тым, што ён, жывучы пры Слуцку ў вёсцы, запісвае там на ноты песні і штадня прыходзіць у горад кіраваць хорам.

Запісаных на ноты песень вялікі лік і гэта для тэатру і музыкі беларускай вялікі скарб. Вельмі пажаданым было-б, каб Слуцкіе дзеячы парупіліся аб музэі, і як найхутчэй началі-б збор этнографічных, археолёгічных і розных гістарычных рэчаў Беларускай зямлі, а Слуцкая зямля гэтым багата.

Гэту справу лёгка можна распачаць, прымаючы пад увагу, што пры Камітэце ёсьць вельмі пажаданы шчыры дзеяч К-ту юрист-археолёг п. Фёдараў, каторы ў імя дарагой бацькаўшчыны не адмовіца папрацаваць у гэтым кірунку.

Са светлымі і дарагамі ўспамінамі я пакінуў Слуцак і лепшых сыноў Бацькаўшчыны.

*Беларусь. 1920. 10 сак.*

### РЭПАРТАЖЫ КАРЭСПАНДЭНТАЎ МІНСКАЙ ГАЗЕТЫ «БЕЛАРУСЬ» СА СЛУЧЧНЫ ЗА ЧЭРВЕНЬ 1920 г.

10 чэрвня

### КУРСЫ БЕЛАРУСАЗНАЎСТВА Ў СЛУЦКУ

26-га красавіка сёлетняга году ў Слуцку, для вучыцялёў адчыніліся курсы беларусазнаўства. Вучыцялёў і вучыцялек зъехалася больш за 400 чалавек, з каторых акуратна слухала лекцыі чалавек 350. Апрача вучыцялёў быў невялікі процэнт на курсах і, так званых, вольных слухачоў —

вучняў апошніяе клясы сярэдніх школ м. Слуцку (гімназій, рэальнае і камэрцыйнае школы), каторыя, згодна з існуючым цяпер правам, могуць быць сапраўднымі вучыцелямі, праслужыўшы, як памочнікі, 3 месяцы пры даўжаным вучыцелялю. Амаль на ўсе слухачы былі з Слуцкага пав. І толькі пакрысе было з паветаў Мазырскага, Бабруйскага і Баранавіцкага. Склад слухачоў налагул быў добры як з боку пэдагагічнага, так і з беларускага нацыянальнага боку. Відаць было, што людзі запраўды сабраліся, каб пазнаёміца з сваім родным і скарыстаць з гэтага ў працы на ніве роднае Бацькаўшчыны. На курсах вучыцельскіх беларускае мовы, гісторыі, беларускае літаратуры, польскае мовы, гісторыі Беларусі, геаграфіі Беларусі, паянніе, тэатр. З лектараў былі Я. Станкевіч, проф. Б. Тарашкевіч, Фр. Аляхновіч, проф. музыкі Іваноўскі і інш. Кіраўніком курсаў быў Я. Станкевіч. Заняткі на курсах адбываліся вельмі акуратна. (...) Для слухачоў быў зроблены інтэрнат у манастырскай будоўлі.

У канцы курсаў быў зроблены экзамен беларускае і польскае мовы. Тыя, што выдзержалі, дасталі пасъведчаныне. Курсы скончыліся 29-га мая.

Перад канчаткам ацец пратаіерэй Шамяціла адслужыў малебен, пры гэтым тут жа склалі вельмі добры хор. Паслья малебну пратаіерэй Шамяціла меў па-беларуску да слухачоў і пропаведзь, у каторай сказаў, што Беларусь радзілася ў буру і наўальніцу, што яна шмат перацярпела, але выжыла і адраджаеца. Што асабліва цяпер, калі ўсе народы адраджаюцца, павінна і Беларусь адрадзіцца да свайго дзяржаўнага жыцця. Кожны народ дзяржыцца трывама рэчамі — зямлёю, на каторай жыве, моваю, катораю гамоніць, і вераю, што дастаў ён ад продкаў сваіх. Гісторыя Беларускага Народу праішла ў барацьбе за трывы гэтыя рэчы і Беларускі Народ дагэтуль захаваў усе гэтыя сувязі для яго рэчы. Мы-ж павінны іх захаваць і перадаць непашкоджанымі новым пакаленням. Ня ўсе маюць шчасце працаўца паміж народу. Вучыцялём выпала гэтае шчасце. Адны з іх увойдуць у Святое, другіе — у Святое Святых свайго народу, але няхай усе помніць, што народ толькі тагды іх прыме, калі яны будуць шчырымі сынамі свайго Беларускага Народу.

Паслья прамоў курсы скончыліся бела-

рускім гымнам «Не пагаснущ зоркі ў небе, пакуль неба будзе, не загіне край наш родны, пакуль будуць людзі!»

На курсах ная была забыта ім організацыйная праца. Важнейша работай ў гэтым кірунку трэба лічыць арганізацыйне «Беларускага Вучыцельскага коопэратыву Случчыны». (...) Уступная плата 10 мар., паст. — 100 мар. У коопэратыве будуть гмінныя (харчавыя) і іншыя тавары. Адно з галоўных месц зоймуць у іх беларускіе кнігі і пісьменнікі матэр'ялы і прылады для школ. (...)

Беларускі народны тэатр, каторы ад якогася часу так борзда пашыраецца на Беларусі адбіўся і на курсах у Слуцку. За кароткі час слухачы згулялі ажно тры спектаклі. Першы раз гулялі «Ня розумам съязміў, а сэрцам» — Вясёлага; другі раз «На дарозе жыцця» і «Антось Лата» — Тараса Гушчы і трэці раз «Бутрым Няміра» і «Янка і Маланка» Фр. Аляхновіча. Апошні спектакль адбіўся пад рэжысурай самога аўтара (...), каторы прыезджая з Менску ў Слуцак прачытаць лекцыі аб тэатры.

З працаўнікоў у курсавай адміністрацыі трэба адзначыць сябру Школьнае Рады Случчыны А. Бараноўскага — адзінага мясцовага супрацоўніка ў адміністрацыі. Ён быў загадчыкам гаспадаркі курсаў і шмат наляжыў шчырай ідэйнай працы. (...)

В. Я.

22 чэрвеня

#### ДОПІСЫ З СЛУЧЧЫНЫ

На апошнім пасяджэнні сяброў Беларускага Нацыянальнага Камітэту Случчыны К-т быў падзелен на аддзелы — Адміністрацыйна-арганізацыйны з Юрыст-консульскім Бюро, Школьны, Эконаміцкі і Аддзел дапамогі бедным жыхарам і дзециям. Кожным аддзелам кіруе адзін з сяброў прэзідіуму па спэцыяльнасці. Утворана асобная тэатральная камісія, якая цяпер вядзе рэгістрацыю лепшых тэатральных сіл Слуцку. Дзеля наладжання тэатральной справы,магчыма, што ў хуткім часе выядзе ў Слуцак п. Галубок.

А. Б. [Андрэй Бараноўскі].

24 чэрвеня

#### БЕЛАРУСКІ ТЭАТР У ПРОВІНЦЫІ

У суботу 26-га чэрвеня ў Слуцак выязджае вядомы беларускі пісьменнік і арты-

ста У.Галубок, гдзе думае прабыць 3 тыдні. За гэты час ён мае з'арганізацію у Слуцку моцную аматарскую трупу і паставіць 5—6 найвыдатнейшых пьес.

24 чэрвенья ў лікі 40 асоб хор Тэраўскага, які, даўшы ў Слуцку 3 канцэрты, вы-

## Мой лёс

**З успамінаў А.Ц.Барысаўца**

На Случчыне, як і ў многіх іншых раёнах Беларусі, настаўніцтва складае значную частку мясцовай інтэлігенцыі. Да такой катэгорыі вясковых жыхароў амаль паўстагоддзя належала і Аляксандр Цімафеевіч Барысавец, які нарадзіўся 2 лістапада 1893 г. у в. Бранава Сяражскага сельсавета ў сям'і селяніна-серадняка і пражыў больш за 80 гадоў.

Акрамя мяне бацькі выхоўвалі яшчэ 6 дзяўчыннак. Усяго ж у нашай хаце нарадзілася 11 дзяцей. Чацвёра (дзяўчынкі) памерлі ў рannім узросце. Мы жылі ў канцы вёскі, дзе шырокая раўніна з таямнічымі курганамі ўпіралася ў невялікі лясны масіў. Вясной і летам наша наваколле пакрывалася шматкаляровым раслінным дываном, а зімой — бясконцай белай коўдрай.

Званне настаўніка народных вучылішчаў я атрымаў 1 мая 1913 г. пасля заканчэння экстэрнату пры аўтарытэтнай навучальнай установе — Слуцкай гімназіі. Званне давала права не толькі на працу, але і на нашэнне прыгожай настаўніцкай формы. У час 1-й светскай вайны служыў у Царыцыне ў 141-м пяхотным палку пісарам. У 1916 г. горад на Волзе наведаў цар Мікалай II. Так здарылася, што ў тыя дні мяне за маю нядрэнную каліграфію прызначылі перапісваць спісы ўзнагароджаных салдат. Цар з'явіўся ў штаб нашага палка неяк рантоўна. Усе сталі спалохана-

едзе на павет па маршруту — Рамана, Нясьвіж, Заміры, Менск. Па дарозе ў мясцінках і вялікіх вёсках будзе даваць канцэрты.

*Падрыхтаваў У.В.Ляхоўскі.*

бегаць, а я працягваў спакойна займацца сваёй справай. Тут і адбылася мая сустрэча з Мікалаем. Ён папрасіў мяне прачытаць на памяць малітву «Ойча наш». Калі я скончыў дэкламаваць, цар падзякаваў за маю набожнасць і падарыў мне пазалочаную шкатулку з гавайскімі цыгарамі. З таго часу я яшчэ помню Керанскага, Леніна, Троцкага. Керанскага многія ў арміі паважалі, бо пры ім змяніліся ў лепшы бок адносіны да салдат. Яго аўтарытэт стаў падаць пасля ўвядзення на фронце пакарання смерцю.

Як сёння, бачу будынак першай Слуцкай школы летам 1925 г. Там адбылася мая сустрэча з Канстанцінам Міхайлавічам Міцкевічам (Якубам Коласам), які прыехаў з Слуцк чытаць лекцыі па методыцы на курсах беларусізацыі. Чытаннем урэй-каў са сваіх паэм «Новая зямля» і «Сымон-музыка» Канстанцін Міхайлавіч тонка паэтызаваў манатоннае вясковае жыццё. Ён напаўняў нашы настаўніцкія душы пачуццём нацыянальнай гонарніцтвы.

З 1923 г. па 1929 г. я працеваў настаўнікам і загадчыкам Бранаўскай пачатковай школы. Гэта быў час беларусізацыі, якая супала з увядзеннем новых школьніх праграм па мове, гісторыі, матэматыцы, фізіцы, спевах, фізкультуры і г.д. У іх скла-



А.Ц.Барысавец (2-і справа)  
з настаўнікамі. Случчына.  
1914 г.

данні прымаў удзел і я. Новыя праграмы спалучалі ў сабе тэарэтычныя веды з практычнымі навыкамі, гэта асабліва выяўлялася ў праграмах для вясковых школ, дзе гэтыя ўстановы з'яўляліся цэнтрамі разшэння і рознага роду земляробчых, культурных і выхаваўчых проблем. Некалькі слоў аб зменах наогул у школьнай адукцыі. Адукцыйная сістэма да Кастрычніка мела нямала станоўчага. Нац Слуцкі павет па колькасці школ і ахопе дзяшпей быў у Беларусі адным з лепшых. Перад вайной Мінскае губернскае земства выношвала новат план поўнага ахопу дзяцей школай. У пачатку 1920-х гадоў больш за 30% школьніх будынкаў у Слуцкім павеце былі разбураны. І вось у гэтых умовах савецкая ўлада прыступіла да ўядзення ўсеагульной школьнай адукцыі. Такая задача пры дапамозе саюзнага ўрада была вырашана ў пачатку 1930-х гадоў.

У 1929 г. я пераехаў з сям'ёй у Цараўцы, дзе працаўнік дырэкторам мясцовай няпоўнай сярэдняй школы і выкладаў матэматыку ў 5—7 класах гэтай навучальнай установы. У 1920-я гады я нават і дадумацца не мог да таго, што прыйдзе час, калі беларусізацыя стане адной з прычын крымінальнага абвінавачання людзей у «нацыянал-дэмакратызме», скажэнні нацыянальнай палітыкі, у патаемных сувязях з польскай дэфензівай. Амаль кожны дзветры нядзелі мы выкружлівалі каго-небудзь з падручнікаў як ворага народа. Настаўніцтва з сімпатыяй адносілася да старшыні ЦВК БССР А. Чарвякова і старшыні СНК БССР М. Галадзеда. Чарвякоў не аднойчы бываў у Слуцку. Усе добра ведалі яго намаганні палепшыць фінансавае становішча настаўнікаў. І тут раптоўна ўрадавае паведамленне аб яго самазабойстве летам 1937 г., пасля якога з раённага цэнтра прыйшоў загад аб вынясенні партрэтаў Чарвякова са школьніх памяшканняў. У памяці назаўсёды застаўся прыезд Галадзеда ў Цараўцы на сход, прысвечаны ўтварэнню калгаса. Сяляне не падтрымалі прапановы ўрада БССР аб абагуленні жывёліны, сельскагаспадарчага інвентару. Аб гэтым нават пісала газета «Звязда». Мікалай Мацвеевіч не толькі не абўрусяўся на вяскойцаў, а нават паабязцаў дадаткова разгледзець пытанне на пасяджэнні ўрада. Па невядомых нам тады прычынах гэтыя два чалавекі аказаліся ворагамі народа «за

вядзенне контррэвалюцыйнай дзейнасці». Самагубствам скончыў жыццё і Мікалай Мацвеевіч. Аднойчы адна наша маладая настаўніца, вяртаючыся зімой у завею з пасяджэння мясцовага метадычнага аб'яднання, нечакана зблілася з дарогі і перайшла савецка-польскую мяжу. Палякі вярнулі яе, нядрэнна пакарміўшы, на нашу тэрыторыю, а мясцовыя ўлады прысудзілі ей некалькі гадоў турмы.

У 1930-я гады завяршылася адзяржаўленне школьнай справы на аснове саюзных праграм. У іх беларускай нацыянальнай культуры, нацыянальному духоўнаму жыццю, нацыянальным дзеячам усё больш адводзілася перыферыйнае месца. Складаным пытаннем з'яўлялася праблема працягласці агульнай асветы і часу пераходу да асветы прафесійнай. Народны камісарыят асветы СССР вывучаў гэта пытанне ў Захадній Еўропе і ў Амерыцы, дзе агульная асвета працягвалася амаль 12—13 гадоў. Прыняцце такай сістэмы для СССР было спрэчным, бо вучні, якія заканчвалі сярэднюю агульнаадукцыйную школу, не заўсёды траплялі ў вышэйшыя навучальныя установы. Таму ў аснову рэформы была пакладзена школа-сямігодка. У давленыя гады аснову адукцыі складалі: дашкольныя ўстановы, чатырохгадовыя пачатковыя школы, сямігадовыя працоўныя школы, школы сялянскай моладзі, школы фабрычна-заводскага вучнёўства, тэхнікумы, вышэйшыя навучальныя установы, навукова-даследчыя кафедры і навукова-даследчыя інстытуты. Безумоўна, у сістэме існавалі і слабыя месцы. Але патрэбен быў час, каб іх ліквідаваць.

Трэба было перажыць Вялікую Айчынную вайну, у час якой я быў сувязным партызанскага атрада, якім камандаваў загадчык Слуцкага району Змітровіч. Пры абароне Ленінграда загінуў мой старэйшы сын Аляксандар, студэнт аднаго з ленінградскіх ВНУ.

Удзельнічаў у аднаўленні адукцыйнай сістэмы ў пасляваенны перыяд, быў настаўнікам матэматыкі, алгебры, геаметрыі ў Вацінінскай НСШ, школе № 1 Слуцка.

Мой настаўніцкі лёс — гэта жыццё і справы маіх шматлікіх вучняў, сярод якіх рабочыя, сяляне, інжынеры, настаўнікі, літараторы, вучоныя, афіцэры і нават адзін генерал.

Запісаў Я.І.Бараноўскі.

## Каспяровіч на Случчыне\*

...У верасні 1922 г. у Слуцкім аддзеле народнай асветы з'явіўся юнак, якому было на той час 22 гады. Накіраванне атрымаў у Наркамаце асветы БССР, дзе сам Усевалад Ігнатоўскі выказаў яму свае пажаданні — стварыць беларускую школу ў павеце. Інспектар сацвыху, па сённяшній тэрміналогіі — школьнны інспектар, такую пасаду атрымаў Каспяровіч. І з незвычайнай энергіяй узяўся за справу.

За тая паўтара года, што Каспяровіч працаваў на Случчыне, ён зрабіў незвычайна многа, а 1923 год стаўся ці не самым багатым на падзеі як для настаўніцтва, так і для інспектара сацвыху.

Найпершым клопатам было стварэнне матэрыяльной базы навучання, заключэнне калектыўных дагавораў на часткове ці поўнае ўтриманне школ насељніцтвам, павышэнне аплаты настаўнікам, забеспечэнне школ падручнікамі, мэбліяй, прыладамі, адшукванне сродкаў, прыстасаванне пад школьныя будынкі быльых маёнткаў, каб «школы не парыліся ў сялянскіх хатах». Не зусім уласцівая для інспектара праца, але абставіны вымушала займацца ёй...

Шмат сіл ён прыкладаў для пашырэння беларускай культуры і вывучэння пытанняў краязнаўства, паколькі разумеў, што трэба пачынаць са школы, з настаўнікаў, вучыць іх, дапамагаць, накіроўваць.

У снежні 1922 г. пры Слуцкім АНА была арганізавана камісія беларусазнаўства, якая мела на мэце распрацоўку метадычных пытанняў выкладання беларусазнаўчых дысцыплін у школе, вывучэнне і даследаванне Беларусі, а найперш Слуцкую павета.

За час існавання камісіі зрабіла велізарную на той час працу, якая шырока асвятлялася ў друку, найчасцей у газете «Савецкая Беларусь», куды рэгулярна дасыпалі свае допісы мясцовыя карэспандэнты, у тым ліку і інспектар Каспяровіч. Камісар народнай асветы Усевалад Ігнатоўскі пад час наведвання Слуцка ўхваліў працу гэтай камісіі. Яна праводзілася ў двух накірунках: асветнага беларусазнаўства і краязнаўства наогул. У першым накірунку дзейнасць камісіі выявілася ў скліканні сходаў, гардакіх і павятовых беларусазнаўчых кан-

ферэнцый. У краязнаўчым накірунку дзейнасць Слуцкай павятовай камісіі беларусазнаўства выяўлялася ў падрыхтоўцы дакладаў па школьнім кнігазнаўстве, выпрацоўцы анкет і праграм, стварэнні музеяў, наладжванні экспкурсій і папулярызацыі ідэй краязнаўства. «Усебакова ведаць Случчыну дзеля будавання яе новага жыцця», — такім быў асноўны дэвіз камісіі.

Для выканання гэтых мэт наладзілі цэлы шэраг літаратурных і навуковых лекцый і дакладаў, стварылі лектарскае бюро, арганізавалі гурткот самаадукацыі і кароткатэрміновыя курсы.

«Гаворачы аб карыснай дзейнасці камісіі беларусазнаўства, нельга не адзначыць, што ўсю справу арганізацыі камісіі вынес на сабе інспектар школ Слуцкага павета т. Каспяровіч. Кіруючыся заўсёды мэтай уцягнуць настаўніцтва ў жывую творчую працу, ён няспынна склікаў розныя сходы, канферэнцыі, арганізоўваў даклады, лекцыі і наогул гуртаваў настаўніцтва вакол розных навуковых і педагогічна-літаратурных пытанняў. Вынікам яго няспыннай працы мы і бачым ужо акрыяўшы жывы арганізм камісіі беларусазнаўства», — такую аценку даў аўтар допісу ў «Савецкую Беларусь» у маі 1923 г.

Значным крокам у распрацоўцы метадычных аспектаў выкладання беларусазнаўчых прадметаў стала павятовая канферэнцыя 15 — 17 студзеня 1923 г., розголос аў якой разнёсся па іншых паветах. Асаблівую цікавасць выклікалі інфармацыі з месцаў, у якіх адзначалася, што прадметы беларусазнаўства і выкладання наогул на беларускай мове як вучнямі, так і бацькамі сустракаюцца вельмі прыхільна. Выкладанне прадметаў на роднай мове спрыяле лепшаму засваенню матэрыялу ў параўнанні з выкладаннем па-руску. Школьнікі-небеларусы таксама з ахвотай успрымаюць прадметы беларусазнаўства і часта нават «выпярэджваюць» беларускіх дзетак у гэтым...

На канферэнцыі былі заслушаны выступленні прадстаўнікоў савецкай улады і кампартыі, якія выказалі прыхільныя адносіны да беларусізацыі школы. І настаўніцтва паверыла тому, што, «карыстаючыся роднай мовай, яно здолее паднімь куль-

\*Мікалаі Іванавіч Каспяровіч (9.5.1900, в. Ізабалёва Пухавіцкага раёна — 26.12.1937), беларускі краязнавец, лекцікограф, мастацтвазнавец і літаратуразнавец, з 1922 г. інспектар Слуцкага раённага аддзела народнай асветы.

туру працоўнага народа, злучыць горад з вёскай і ўсёй сваёй дзейнасцю прыблізіць панаванне камунізму». Але, як паказала жыццё, надзеі былі марнымі. Большаясь тых, хто актыўна закладваў падмурак беларусізацыі, былі пазней рэпрэсіраваны, у тым ліку і інспектар Каспяровіч.

Акрамя таго, Каспяровіч загарэўся ідэяй стварэння краязнаўчага музея. «Камісія працерабіла поле існаванню музея радзімазнаўства ў Слуцку», — адзначалася ў газеце. «Сваёй упартасцю ён, дзе толькі мог, разварушваў згуртаванае беларускае настаўніцтва, клічучы іх узяць на сябе ініцыятыву арганізацыі музея», — гэта таксама радкі з допісу. У рэшце рэшт была створана музейная падкамісія пад кіраўніцтвам Каспяровіча.

Перш за ёсё звярнулі ўвагу на ахову помнікаў старасветчыны і мастацтва, якімі была багатая Случчына. З месцаў, дзякуючы разасланым патрабаванням, паступалі звесткі аб старажытнасцях і цікавых з археалагічнага боку мясцовасцях. Ставілася задача зборання і захоўвання тых рэчаў, якія маглі знікнуць. Напрыканцы 1923 г. Слуцкі музей краязнаўства стаў рэальнасцю, а камісія беларусазнаўства была рэарганізавана ў павятовая таварыства краязнаўства.

Але на дасягнутым Каспяровіч не спыніўся. «Трэба абудзіць інструкцыю і падштурхнуць загадам арганізацыю школьніх музеяў радзімазнаўства, грунт для якіх створаны», — пісаў ён у адным з артыкулаў.

Для прыродазнаўчага і гісторычнага вывучэння краю наладжваліся экспкурсіі. У шматлікіх паведамленнях адзначалася «няўпыннае старанне», «уважлівыя адносіны» да арганізатора: «Трэба шчырае дзяякую сказаць таварышу Каспяровічу, што ён дабіўся жывой дзейнасці школ павета».

Летам 1923 г. Беларусь рыхтавалася да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве. Заданне збіраць экспанаты атрымалі Інбелкульт і павятовая камісія. Інспектары Каспяровіч і Саковіч тэрмінова выехалі ў экспедыцыю. Было сабрана многа экспанатаў: тканіны, вопратка, прылады працы. Зроблены замалёўкі народнага арнаменту. Значную колькасць экспанатаў далі сямігодкі. Ленінская сямігодка атрымала першую прэмію за падрыхтоўку экспанатаў. Сабраны матэрыял скрысталі для арганізацыі павятовай сельскагаспадарчай выстаўкі з багатым этнографічным аддзелам.

У допісе «Случчына на выстаўку» М. Каспяровіч пісаў: «Далейшы збор экспанатаў для другой чарговай адпраўкі ідзе. Згоджан лірнік, які, апрача сваіх духоўных вершаў, спявае і свецкія песні: беларускую «Марсельезу», «Жаніўся верабей» і гэтак далей. Рыхтуюца група валачобнікаў, калядоўшчыкаў і інш., адзежа касца, жні і г.д. Усе экспурсанты са Случчыны маюць быць адзеты ў нацыянальныя вопраткі (беларускія)».

Намаганнямі Каспяровіча была створана на паказальная школа на чале з настаўнікам Грозаўскай сямігодкі І. Пратасевічам. Многа хваляванняў выклікала наладжванне быту, падбор памяшканняў. Узнагародай за ёсё была згода Якуба Коласа выкладаць беларускую мову і методыку. Лепшыя «пісоўныя работы» — сачыненні курсантаў — друкавала газета «Савецкая Беларусь». Пераважная колькасць заняткаў вялася на беларускай мове.

Усхвалявана і радасна праводзілі слухачы свята 11 ліпеня — дзень вызвалення ад польскай акупациі. Яны хадзілі са спевамі па вуліцах, на мітынг, на адкрыццё помніка ахвярам, а ўвечары ставілі спектакль «Страх жыцця» Ф. Аляхновіча. Перад спектаклем Якуб Колас чытаў аўдыторыі паэмы «Новая зямля», чым вельмі задаволіў курсантаў.

А 29 ліпеня на развітальным вечары ў гонар Якуба Коласа Мікола Каспяровіч вітаў песняра — педагога, які яшчэ ў 1905 г. пачаў барацьбу за прынцып навучання дзяцей на матчынай мове, і аўтара першай і адзінай методыкі роднай мовы, што на той час была падрыхтавана да друку.

«На гэтых курсах, — адзначаў адзін са слухачоў П. Зянюк, — першы раз цвёрда і практычна паставлена пытанне аб беларускай мове».

Мікалай Улашчык, малады паплечнік Міколы Каспяровіча, у сваёй «Хроніцы», якая, на жаль, друкаванца яшчэ толькі ва ўрыўках, успамінае пра Каспяровіча як пра наядзвычайную асобу. Ён меў шмат талентаў, у тым ліку і «талент дзелавітасці»: «умеў неяк лёгка арганізуваць, «прабіць» самую цяжкую справу». І слуцкія старонкі жыцця Міколы Каспяровіча — лепшыя тату доказ.

Аляксандра Гесь.

Чырвоная змена. 2000. 16 сак.

## Краязнаўчы рух на Случчыне

1920-я гады на Беларусі — час, калі адбываўся незвычайны ўздым і росквіт асветніцтва ва ўсіх галінах навукі і культуры.

Надзвычай шырокі размах набыў і краязнаўчы рух. І гэта не было ініцыятывой «зверху». Наадварот, у розных гарадах і мястэчках Беларусі стыхійна ўзнікалі краязнаўчыя гурткі і таварысты. Краязнаўчая праца на Случчыне началася са стварэннем культурна-асветнага таварыства «Папараць-кветка» ў 1918 г.<sup>1</sup>

Таварыства мела 150 сяброў у г. Слуцку і 2 філіі ў павеце — у вёсках Старыяцы, Ліпнікі. Магчыма, звестак пра гэта таварыства ў М. Каспяровіча на той час не было, бо ён называе ў якасці першай краязнаўчай арганізацыі на Случчыне Слуцкую павятовую камісію (1922), якая ў яго на другім месцы пасля Смалярскага гуртка (1918)<sup>2</sup>. Атрымліваецца, што «Папараць-кветка» і Смалярскі гурток утвораны ў адным годзе і з'яўляюцца першымі краязнаўчымі арганізацыямі.

У 1921 г. таварыства «Папараць-кветка» прыпыніла сваю дзейнасць. У гэты час быў арганізаваны Слуцкі павятовы аддзел народнай асветы, які даручыў сябру «Папараць-кветкі» А. Бараноўскаму распачаць працу па зборанні і захаванні рэчаў культурна-краёвага значэння, для чаго адвёў пакой у будынку былой гімназіі. Такім чынам быў пакладзены пачатак заснаванню ў Слуцку краязнаўчага музея<sup>3</sup>.

У 1922 г. была заснавана Слуцкая павятовая камісія беларусазнаўства (з 1923 г. Слуцкае павятовае таварыства краязнаўства), якая складалася пераважна з асветнікамі.

За час свайго існавання таварыства прарабіла велізарную працу, якая выклікала водгукі на старонках «Полымя», «Савецкай Беларусі» і інш. Народны камісар народнай асветы У. Ігнатоўскі пад час свайго візіту ў Слуцку ухваліў працу камісіі і даручыў павятоваму аддзелу народнай асветы і надалей дапамагаць пашырэнню гэтай працы, якая адбывалася ў двух напрамках: асветнага беларусазнаўства і краязнаўства ўвогуле<sup>4</sup>.

Пра плённую працу слуцкіх краязнаўцаў сведчыць артыкул у «Полымі» за 1923 г. «У Слуцку адчыніўся мясцовы музей», у якім распавяддаецца пра унікальныя экспанаты музея, такія, як Берасцейская Біблія,

надрукаваная Мікалаем Радзівілам Чорным у XVI ст. Выданне было скуплена католікамі і спалена ў Вільні (тому книга — вялікая рэдкасць).

Адным з накірункаў дзейнасці камісіі — скліканне сходаў і беларусазнаўчых канферэнцый. Адна з іх адбылася 15—17 студзеня 1923 г. Бralі ў ёй удзел выкладчыкі беларусазнаўства Слуцкага павета, прадстаўнікі Камісарыята асветы, інструктары сацыяльнага выхавання і інш.

Былі абмеркаваны наступныя даклады: пра выкладанне географіі Беларусі, пра метады выкладання гісторыі Беларусі, беларускай мовы.

Канферэнцыя мела водгук у рэспубліканскай прэсе. Часопіс «Полымя» ўцёпла адклікаецца пра слуцкіх настаўнікаў: «...спакойна, але непарушна цвёрда перакананы ў тым, што робяць вялікую, разумную і карысную працу, і перакананы ў тым, што толькі праз мациарынскую мову, праз радзімазнаўства патрапіць працоўная школа стаць на цвёрды і пэўны грунт...»

Настаўнікі паводзяць сябе годна, не звяртаючы асаблівой увагі на тых злосныя выпады, якія робяць часта з-за вугла праціўнікі беларушчыны, прыхільнікі старажытных русіфікатарскіх традыцый — «истинно — рускіе»<sup>5</sup>.

На канферэнцыі настаўнікі таксама абмяркоўвалі праблемы, з якімі сутыкнуліся пры выкладанні новага прадмета — вуснай народнай творчасці. Выкладчык літаратуры Ю. Лістапад так вырашае праблему недахопу падручнікаў: настаўнік з вучнямі сам павінен збіраць фальклор сваёй мясцовасці.

Настаўнікі Случчыны першымі паслалі просьбу ў Наркампрос надрукаваць «падручнік па беларускай народнай славеснасці, а таксама і хрэстаматыю да яго»<sup>6</sup>.

У галіне краязнаўства дзейнасць камісіі выявілася ў заслухоўванні дакладаў па школьнім краязнаўстве, выпрацоўцы анкет і праграм, пашырэнні музея, наладжванні экспкурсій і папулярызацыі ідэі краязнаўства.

З прычыны недастатковай вывучанасці Случчыны камісія наладжвала экспедыцыі для зборання патрэбных матэрыялаў.

Пачаткам «падарожніцкай» дзейнасці трэба лічыць 1923 г., калі была наладжана першая экспедыцыя па вывучэнні і зама-

лёўцы народнага арнаменту. Вынікам яе было звыш 200 замалёвак, якія былі прадстаўлены на Усесаюzonую сельскагаспадарчую і саматужна-прамысловую выстаўку<sup>7</sup>.

Наступныя «падарожкі», якія наладжвалі Слуцкае акруговое таварыства, уражваюць сваім лічбамі. За 14 дзён, практична пехатою, было пройдзена 232 вярсты! За гэтую «падарожку» (1927) было собрана безліч матэрыялу, запісана 150 нумароў фальклору, зроблена 70 фотаздымкаў краявідаў, тыпаў насельніцтва, паселішчаў і розных іншых прадметаў: помнікаў старасветчыны. Справа здавачай гэтай вандройкі з'явіўся артыкул актыўістаў слуцкага таварыства У. Мікіцінскага, Р. Пяцэвіча, П. Ажэўскага ў часопісе «Наш край»<sup>8</sup>.

Сябрам таварыства ўдалося запісаць шмат старых звычаяў, сярод іх абрад праўдаў масленкі ў в. Чапялі: «У сані запрагаюць каня, а ззаду прывязваюць ступку, садзіца на яе, таўкачом паганяюць. Часам замест ступкі прывязваюць маленькія санкі («сучку»), на якіх едуць з чырвонымі сцягамі, а часам да санак прывязваюць «ляльку масленкі».

У в. Саковічы быў запісаны унікальны абрад сватання, паводле якога хлопец, першым ісці ў сваты, павінен быў наплесці столькі лапшай, колькі душ сям'і ў няўести.

У в. Дамановічы быў запісаны першабытны спосаб здабывання агню. Гэты ўрачысты абрад адбываўся штогод. З самага ранку ў хатах тушылі агонь. Каля дванаццаці чалавек дзядоў ішлі ў лес, ссякалі ясень пры дапамозе розных прыстасаванняў, трэнем здабывалі агонь, які разносілі па хатах. Такі агонь, лічылася, прыносіў шчасце і адганяў усякую пошасць ад жывёлы. Агонь гэты кабеты імкнуўся захаваць цэлы год.

Улетку 1988 г. было здзейснена чатыры «падарожкі» па Случчыне (пешшу 449 і па чыгуначнай 18 вёрст), пад час якіх была зроблена 351 замалёвка (узоры народнага арнаменту, схематычныя планы замчышчаў, гарадзішчаў, сядзіб, будоўляў, прыватных і культавых паселішчаў, вёсак, адзення, прылад працы, краявіды і г.д.). У. Мікіцінскі апісаў адно з падарожжаў у «Нашым краі»<sup>9</sup>.

Праца Слуцкага краязнаўчага таварыства была рознабаковая. Пра гэта сведчыць таксама грунтоўны артыкул саміх слуцкіх краязнаўцаў, знакамітай «тройцай» — Р. Пяцэвіча, У. Мікіцінскага, П. Ажэўскага — «Краязнаўчы рух на Случчыне», дзе падводзяцца

вынікі пяцігадовай дзеянасці таварыства. Розныя накірункі дзеянасці слуцкіх краязнаўцаў часткова пададзены ў назвах раздзелаў гэтага артыкула: «Асвятление ў друку краязнаўчай дзеянасці», «Падарожніцтва», «Музейбудаўніцтва» і інш.

Да імёнаў слуцкіх краязнаўцаў належыць і імя Ігора Бахты. І хоць ён з'яўляўся адказным сакратаром часопіса «Рунь», а гэта выданне Свіслацкай краязнаўчай камісіі, усё ж гэта наш зямляк. Гэта адзначае М. Каспяровіч, харектарызуючы часопіс «Рунь»: «Пераважная большасць яго матэрыялу належыць аднаму краязнаўцу (Р. Бахце) і паходзіць з радзімы апошнягі (Случчыны)...<sup>10</sup> М. Каспяровіч называе часопіс «Рунь» (1924) першым краязнаўчым выданнем на Беларусі. Магчыма, у яго не было іншых звестак, бо нам вядома больш раннє выданне «Наша каліяня» (1918), выданне Слуцкага культурна-асветнага таварыства «Папараць-кветка».

Вяртаючыся да асобы Р. Бахты, мы адзначым, што гэта быў не толькі краязнаўца, але і пісьменнік, і перакладчык. На жаль, і ў новай Беларускай энцыклапедыі (Т. 2, 1996) няма звестак пра дату і месца нараджэння, як і пра яго работу ў часопісе «Рунь».

У пачатку 1930-х гадоў плённая праца краязнаўцаў Беларусі прыпыняеца. У часопісе «Наш край» пачалі з'яўляцца артыкулы «правільных савецкіх вучоных»: «Супраць контррэвалюцыйных нацдэмайскіх тэорый у этнаграфіі». З 1931 г. часопіс «Наш край» стаў называцца «Савецкая краіна».

Трагічны лёс начаткаў многіх краязнаўцаў, а потым іх матэрыялі, адсланыя ў Інбелкульт (яны згарэлі пры пажары ў час Вялікай Айчыннай вайны). Але нават тое, што захавалася для нас тагачасным друкам, уражвае, дзе паняще аб велізарнай самаадданай працы, здзейсненай краязнаўцамі. Яны і сёння маюць вялікую каштоўнасць.

#### КРЫНЫЦЫ:

1. Наш край. 1928. № 12.
2. Тамсама. № 2.
3. Тамсама. № 12.
4. Тамсама.
5. Полымя. 1923. № 2.
6. Тамсама.
7. Наш край. 1928. № 12.
8. Тамсама.
9. Тамсама. 1929. № 1.
10. Наш край. 1928. № 6 – 7.

Н. В. Матыліцкая.

## Гісторыя Случчыны на старонках часопіса «Наш край»

1926 г. № 2.

У.Мікіцінскі,

Р.Пяцэвіч і П.Ажэўскі

### ПАДАРОЖ ПА СЛУЧЧЫНЕ

(Матар'ялы краязнаўчай экспедыцыі Слуцкага Краязнаўчага Таварыства, якая адбылася ў 1927 годзе на працягу часу з 6 — 21 ліпня)

Экспедыцыя мела сваёй мэтай кароткае абсъледваньне самага глухога закутку Слуцкае акругі — возера Князь з яго ваколіцамі ў прыродна-географічных, грамадзка-экономічных і культурна-гістарычных адносінах, з беглым вывучэннем тэрыторыі, па якой адбывалася экспедыцыя.

За 15 дзён экспедынты праішлі пешайтой усяго 232 вярсты. У склад экспедыцыі ўваходзілі наступныя таварыши: Пяцэвіч Рыгор — старшыня Праўлення Т-ва, Мікіцінскі Ўсевалад — загадчык музею, Ажэўскі Піліп — кіраўнік культурна-гістарычнай сэкцыі, Карп Шатэрнік — сябра Т-ва і фотограф-аматар, Нерапеня Сільвестар — сябра Т-ва...

Першая вёска, праз якую праходзілі, — Журава, на рэчцы Лакні, сярод невялічкіх узвышшаў, мае досыць прыемны выгляд і адзначаецца добрымі сенажаціямі па Лакні. Праходзячы каля Цараўцаў, з дарогі заўважылі некалькі курганоў, якія былі абледжаны пры звароту экспедыцыі назад. Далей каля вёскі Квасыніч, сярод жыта заўважылі могілкі, пабудаваныя на вялікіх курганох. У пасёлку «Навабелічы», які пабудаваны ў 1922 г. на зямлі б. маёнтку Белічы, спыніліся адпачыць. Пасёлак заселены былымі батракамі маёнтку, якія дасюль яшчэ неабжыліся: ня маюць будоўлі ў поўнай патрэбе, няма садоў, нават гароды не агароджаны і нядобра апрацаваны. Праходзячы праз вёску Млынку, на могілках заўважылі вялікі курган. На млынкоўскіх палёх добрая пшаніца і ячмяні, чаго дасюль не наглядалася.

1926 г. № 8—9.

Я.Зянюк

### З КІЕМ ПА РАЁНУ

(Грозава, Слуцкай акругі)

Шмат размоў выклікае паміж сяброў Грозаўскага Краязнаўчага Т-ва экспедыцыя

па раёну, вызначаная плянам управы на ліпень месяца.

Група настаўнікаў у 5 чалавек 22 ліпеня з кіямі ў руках, з торбамі за плячымі, хто босы, хто ў сандалях, рушылі з Грозава...

Сыпяшаемся ў Грэзак. Тут старавечнае замчышча на высокай высьпе паміж рапуцем і лагоў, што засталіся на месцы даўнейшага возера, прыцягвае нашу ўвагу. Цяпер вапнякі капаць грашчанам (жых. м. Грэску) забаранілі на «Замку», а раней капалі і выкопвалі з пяску косьці чалавечыя, шаблі, шпоры ды іншыя рэчы, захаваныя тут ад мінулых часоў. Дакопваліся да нейкіх лёхаў, што ідуць у глыбіню. «Падземныя ходы», кажуць аб іх сяляне. Мясцовыя таварыши падносяць нам два чарапы чалавечых галоў, якія вельмі добра захаваліся ў пяску, нават з поўным лікам зубоў. Выгляд высіпі псуць крыху акопы часоў імперыялістычнае вайны, скованыя паміж высокіх векавых вязаў. Аглядаем съяды былых съцен (там цэглу раней даставалі грашчане), месца былое грэблі й мосту, што быў над ровам для злучэння з мястэчкам...

Раніцаю бадзёра съцігаем далей. Аблічылі, аглядзялі, а наш саматканы мастак і замаліваў курганы ў полі паміж вёскамі — Марозы і Забелы. Іх усяго 35, відаць, вайсковага паходжэння, завуць іх «Магілкі».

У вёс. Шыпчыцах, перш, чым дайсыці да школы, дзе сънедаць думалі, забрылі ў капліцу, што стаіць пры вёсцы. На съянне прыгожага пісьма вобраз «божай маці». Тут-жэ запыленая «канпанія» ў куточку. З аднаго боку на ёй вобраз хрыста, на ім надпіс славянскім літарамі: «року 1791 сей образъ брацкі до цекви на свяшті панны маріі забелскай в память въчную», а на другім баку — «пакланеніе валхвоў» з надпісам «Epi rpnania Domini»...

1928 г. № 12.

Р.Пяцэвіч, У.Мікіцінскі, П.Ажэўскі

### КРАЯЗНАЎЧЫ РУХ НА СЛУЧЧЫНЕ

(Да пяцігодзьдзя Слуцкага Краязнаўчага Таварыства)

### Агульны гістарычны агляд і сучасны стан

Пачатак краязнаўчай працы на Случчыне трэба аднесці да 1918 году, калі тут

заснавалася Культурна-Асьветна Таварыства «Папараць-кветка». Праца Т-ва хутка пашырылася: яно мела ў самым Слуцку звыш 150 сяброў, апрача таго дзіве філіі на павеце: «Крыніцу» ў Старыцы і «Зорку» ў Ліпнікох. Таварыства выдавала часопіс «Наша Каляіна». Дзейнасць яго выявілася ў зьбіранні фольклёру, популярызацыі ведаў пра Беларусь і распаўсюджванні кніжак на беларускай мове, якіх за кароткі час снаваньня таварыства было пашырана праз філіі звыш 10 000.

У 1921 годзе таварыства «Папараць-кветка» зачынілася. У гэты час быў організаваны Слуцкі Павятовы Аддзел Народнае Асьветы, які ставіў сабе мэтай пашырэнне беларускай культуры і вывучэнне пытанняў краязнаўства. Зараз-жа Аддзел даручыў аднаму з сяброў Таварыства «Папараць-кветка» Андрэю Бараноўскаму распачаць працу па зьбіранні і захаванні рэчаў культурна-краёвага значэння, для чаго адбёў пакой у будынку былой гімназіі і палажыў яму зарплату па стаўцы настаўніка. Такім чынам быў паложаны пачатак заснаванню ў Слуцку краязнаўчага музею. Але ў хуткім часе выявілася, што Павятовы Аддзел, які ў тых часы меў шмат працы, ня можа аддаць належнага часу і сродкаў на пашырэнне чиста краёвай працы, таму ён стаў клапаціцца аб заснаванні асобнай камісіі, з широкім удзелам у ёй зацікаўленых асоб, па прынцыпу добраахвотнасці. У выніку ўсяго гэтага ў верасьні 1922 г. і была заснавана Слуцкая Павятова

камісія Беларусазнаўства, пры Павятовым Аддзеле Народнае Асьветы; яна праіснавала год, да верасьня 1923 г., калі і была рэорганізавана ў Слуцкое Павятовае Таварыства Краязнаўства.

Камісія мела мэтаю: 1) апанаваныне ведамі пра Беларусь, якія былі назапашаны да часу заснавання камісіі, 2) распрацоўку мэтадычных пытанняў выкладання комплексу ведаў аб Беларусі, гэта значыць, беларусазнаўства ў школах, і 3) вывучэнне і дасьледваныне Беларусі, асабліва былога Слуцкага Павету. Камісія складалася пераважна з асьветнікаў, выкладчыкаў беларусазнаўства ў школах, інспэктароў соцыяльнага выхавання і іншых. За час свайго існавання яна прарабіла вялізарную, для таго часу, працу, якая выклікала водгукі на старонках «Полымя», «Савецкай Беларусі» і інш. Этаму спрыяла тое, што праца камісіі мела сваім прадметам пераважна заданні сучаснасці.

Камісар Народнае Асьветы Беларусі Ў.Ігнатоўскі, у часе свайго побыту ў Слуцку, ухваліў працу камісіі і даручыў Павятовому Аддзелу Народнае Асьветы і надалей дапамагаць пашырэнню гэтай працы. Адбывалася яна ў двух кірунках: асьветнага беларусазнаўства і краязнаўства наогул. У першым кірунку дзейнасць камісіі выявілася ў скліканні сходаў і агульнаагарадзкіх і павятовых беларусазнаўчых конфэрэнцый. На іх, адпаведна вымaganьям часу і патрэбам асьветнай працы Случчыны, заслухоўваліся даклады, якія мелі

Актыў Слуцкага раённа-гарадскога таварыства краязнаўства. 1928 г. Сядзяць (злева направа): С.Куровіч, Ю.Салиновіч, Т.Бахановіч, Р.Пяцэвіч, К.Касцюк, У.Мікіцінскі, В.Нямковіч; стаяць: К.Пражога, К.Аўгусцінскі, В.Мікіцінскі, П.Кацярыніч, І.Крышкі, Б.Русак, А.Крываль.



дапамагаць выкладчыку беларусазнаўства ў яго школьнай працы: аб творчасці М. Чарота, аб прозе Гартнага, аб стане Беларусі пасъля Люблінскае вуніі, аб рэволюцыйным руху на Беларусі, а таксама даклады аб спосабах і задачах выкладання беларусазнаўства ў школе.

Паваротнымі ў апошній галіне былі агульна-гарадзкая беларусазнаўчая конфэрэнцыя — 18 кастрычніка 1922 г. і павятовая — 15—17 студзеня 1923 г.

У галіне краязнаўчай дзеянасьці Слуцкай павятовай камісіі беларусазнаўства выявілася ў заслухоўванні дакладаў па школьнім краязнаўстве, выпрацоўцы анкет і програм, пашырэнні музею, наладжванні экспкурсіі і популярызацыі ідэй краязнаўства. З прычыны адсутнасці ў Слуцку патрабных архіваў і бібліотэк, а таксама неабходнасці ўсебакова ведаць Случчыну, дзеля беспамылковага будавання яе новага жыцця, камісія ўсю свою ўвагу сконцэнтравала на вывучэнні сучаснага яе становішча ў самых разнастайных галінах. Адпаведна гэтаму на сходах камісіі абмяркоўваліся наступныя даклады: школа на Случчыне, Слуцкія паясы, соцыяльнае выхаванні на Случчыне, вывучэнне беларускага мастацтва наогул і народнага мастацтва Случчыны, організацыя і плян Слуцкага музею радзімазнаўства і школьнага радзімазнаўчага музея. Кароткі зьмест гэтых дакладаў пазней друкаваўся ў газэце «Савецкая Беларусь». Для зборання потребных матар'ялаў камісія організоўвала экспедыцыі. Фактычнае кіраўніцтва Слуцкай павятовай сельска-гаспадарчай выстаўкай з этнографічным аддзелам у 1923 г. наладжана таксама камісіяй беларусазнаўства. Запісваныя фольклёру рабіліся настаўнікамі і вучнямі на мясцох, якія прысыпаліся ў камісію. Рассыпаліся таксама анкеты, на якія атрымоўваліся з месц адказы. Камісіяй організоўваліся экспкурсіі з розных месц павету ў Слуцак і са Слуцку на павет. Для пашырэння музейнай працы была выпушчана асобная падкамісія, якая ў першую чаргу занялася збораннем і захоўваннем тых рэчаў, якія маглі зьнікнуць. Пад кіраўніцтвам падкамісіі пачаў засноўвацца шэраг валасных радзімазнаўчых музеяў. Апрача таго падкамісія клапацілася аховаю мясцовых помнікаў старасьветчыны, якімі так багата Случчына. Для пашырэння пропаганды

ідэі і ведаў аб сваім краі было ўтворана асобнае лектарскае бюро камісіі, якое наладзіла шэраг лекцый у горадзе, а таксама некалькі па розных кірмашох у Слуцку. На ўсім працягу сваёй дзеянасьці камісія трymала моцную сувязь з Павятовым зямельным аддзелам, мясцовым земляробчым тэхнікумам і іншымі ўстановамі, што значна паляпшала яе працу. Аб працы камісіі ў свой час друкавалася ў розных пэрыодычных выданнях.

У верасні 1923 г. дзякуючы таму, што пільная патрэба вырашэння тэрміновых пытанняў асьветнага краязнаўства была задаволена працай камісіі, яна рэорганізавалася ў навукова-даследчую організацыю — Слуцкае Павятовае Таварыства Краязнаўства. Глеба для існаванья Таварыства была настолькі падрыхтавана, што ў першым месяцы ў склад яго ўвайшло больш за 100 чалавек розных працаўнікоў. Статут Таварыства быў зацверджаны Аддзелам Народнай Асьветы, і праца, распачатая папярэднім камісіяй, значна ажыўлася. Але хутка падышоў перапынак яе. Да лістапада месяца ўсе асобы, якія стаялі на чале праўлення, у тым ліку і загадчык музею, пакінулі Слуцак. Краязнаўчая праца зусім спынілася да вясны 1925 г., калі адбыўся сход зацікаўленых асоб, які і заснаваў Слуцкае Акруговое Таварыства Краязнаўства. Летам праца зноў спынілася і аднавілася толькі 22 лістапада 1925 г., калі зацверджаны быў АВК сталы статут таварыства, апрацаваны ЦБК. З гэтага часу і да ліквідацыі Слуцкае Акругі дзеянасьць Таварыства была вельмі жывай, дзякуючы ўважлівым адносінам Акрывыканому, які дапамагаў таварыству матар'яльнымі сродкамі, асыгнуўваючы іх на розныя мэты: экспкурсіі, конфэрэнцыю, таксама водпускам сродкаў у каштарысным парадку; так у 1926 годзе было асыгнавана 100 р. на экспкурсіі, а ў 1926—1927 бюджетным годзе адпушчана па каштарысу на ўтрыманье музею і на краязнаўчу працу 1000 руб. Апрача гэтага Акрывыканком дапамагаў вярбоўцы сяброў Таварыства, і быў час, калі ўсе працаўнікі яго цалкам уваходзілі ў склад Акруговага Таварыства Краязнаўства. Выпікам гэтага было тое, што у 1925—26 годзе агульных сходаў Т-ва, на якіх прысутнічала ад 40 да 100 сяброў, было 6, а пасяджэнняў праўлення 27. Усяго сяброў таварыства лічылася 100 чалавек: бе-

ларусоў 60, яўрэяў 35, палякаў 5; партыйных 7, беспартыйных 93. Настаўнікаў — 45, вучняў — 40 і іншых — 15. Сябры таварыства падзяляліся на сэкцыі і вялі працу паводле распрацаванага пляну. Усіх сэкцый было 5: а) музейная — 32 сяброў, б) прыродна-географічна — 20 сяброў, в) культурна-гісторычна — 21 чалавек, г) этнографічна-экономічна — 27 асоб, д) юнсэкцыя з бягучым лікам асоб; апрача таго працаўала слоўнікавая камісія — 37 асоб. На раёнах былі краязнаўчыя гурткі: Чырвона-Слабодзкі, Грозаўскі, Коўпильскі і Стара-Дароскі, з агульным лікам 120 сяброў. Гурткі таксама працаўвалі пры школах-сямігодках: Любаньскай, Пагосцкай, Старобінскай, Ленінскай і пры Слуцкіх агульна-адукацыйных курсах.

На агульных сходах і сходах праўлення заслушоўваліся даклады і вырашаліся наступныя пытанні: мэты краязнаўства, пабудова музею і музейная праца, гісторыя гор. Слуцку, слоўнікавая праца і праца іншых сэкцый, краязнаўчыя экспкурсіі, популярызацыя працы па раёнах праз інструктароў і організаваны плян вывучэння Капыльскага раёну. Па сэкціях праца выканана наступна: этнографічна-экономічна сабрала 300 песень і казак Случчыны, кароткі нарыс Случчыны ў этнографічным, географічным і экономічным напрамку, экзэмпляр яго быў адасланы ў Інбелкульт для часопісу «Наш Край». Прывядна-географічна сэкцыя апрацаўвала 100 відаў расылін Случчыны, вывучаала жывёлы і расыліны Случчыны. Культурна-гісторычна сэкцыя здабыла і перамалявала плян гораду Слуцку 1780 г., агледзела і ўзяла на вучот помнікі стараславетчыны Слуцку, вывучаала гісторыю гораду і рэвалюцыйнага руху сярод сялянства ў 1905 г. і таксама вывучаала жыцьцё яўрэяў на Случчыне. Музейная сэкцыя дабілася адводу памяшкання пад музей, перавязла архіў Кальвінскага касцёлу, сабрала і пашырыла бібліятэку, злажыла і распаўсюдзіла адозву па акурузе аб ахвяраванні музейных рэчаў. Слоўнікавая камісія сабрала 1000 слоў мясцовай мовы. Акруговое Т-ва мела бюджет 430 рублёў, якія злажыліся з асыгнаванніяў Інбелкульту 300 рублёў, Акрывіканому — 100 р. і сяброўскіх узносіаў 30 руб. Галоўны выдатак гэтых сродкаў пайшоў на абсталяванні музею, 150 р. на Акруговую конфэрэнцыю,

якая адбылася 23 і 24 кастрычніка 1926 г. На гэтай конфэрэнцыі, якая праводзілася пры ўдзеле прадстаўніка ЦБК тав. Казака, прысутнічалі 41 дэлегат Т-ва. На ёй агаварваліся пытанні: 1) Справа задача Акруговага Праўлення і двух раённых таварыстваў: Грэскага, Любаньскага і аднаго гуртка пры Пагосцкай сямігодцы. 2) Задачы і мэты краязнаўства і аб далейшай працы па акурузе. 3) Краязнаўства і школа. 4) Выбары Праўлення. 5) Рознае.

Конфэрэнцыя ўхваліла плян працы Т-ва на 1926—1927 г., які быў вельмі вялікі, не адпавядаў сілам і ўмовам працы і быў выкананы толькі часткова. Плян будаваўся па трох галінах: 1) Організацыя Т-ва. 2) Популярызацыя працы яго. 3) Дэталізацыя самой працы. Па першаму моманту прадбачылася організацыя сэкціі, наладжванье пасяджэнняў праўлення і агульных сходаў, організацыя раённых таварыстваў і гурткоў па сельсаветах і школах. Значная ўвага адводзілася ўцягненню сяброў у Т-ва, як па Саюзе Працасцьветы, так і па іншых. Популярызацыя працы прадбачылася асьвятленыне перад працоўнымі масамі ідэй краязнаўства на сходах сяброў саюзаў шляхам дакладаў, лекцый, друкаванынем вестак аб краязнаўчай працы на мясцох у газетах і пэрыодычных выданнях, як часопіс «Наш Край», папаўненые краязнаўчых бібліотэк, выдзеліць лектарскае бюро, прасіць Інбелкульт камандыраваць з цэнтру лектароў па навучна-краязнаўчых пытаннях, уцягнуць у працу ЛКСМ з мэтаю скарыстаць маладыя, актыўныя сілы дзеля вывучэння краю.

У напрамку конкретызацыі даваліся заданні праўленню лікам 7 і кожнай сэкцыі імя менш як па 7. Заданні былі такога харектару, што поўнага выканання за год немагчыма было чакаць нават і пры лепшых умовах. Вось напрыклад сыпіс заданняў прывядна-географічнай сэкцыі: 1) Пабудаваць у Слуцку мэтэоролёгічную станцыю і стала весылі мэтэоролёгічныя і фенолёгічныя нагляданні. 2) Злажыць карты расылінных згуртаванняў глеб вадазбораў. 3) Паставіць шырокі пытаныне аб заснаванні даследчага ботанічнага надзелу. 4) Зьбіраць колекцыі розных жывёл, расылін у іх зімовым стане. 5) Складыць дэндролёгічную колекцыю мясцовых дрэўных парод. 6) Паставіць на сходах сэкцый і публічна шэраг дакладаў аб флёры, фауне, клімаце і

прыродных асаблівасцях акругі. 7) Вывучыць і пісьмова злажыць шляхі зносін сухаземных і водных.

А тым часам умовы для працы сталі зъмянняца к горшаму. У 1927 г. паўсталі пытаныне аб ліквідацыі Слуцкай акругі, што выклікала адліў са Слуцку актыўных і працадольных сяброў. З другога боку пераход на раённае становішча пагражай і зъмяншэннем матар'яльных сродкаў. Праца прымала меншы, раённы маштаб; усё гэта не давала магчымасці шчыра ўзяцца за працу, вынікам чаго мы маём наступную справа здачу 25 верасеня 1927 г. аб дзеяласці Слуцкага Акруговага Т-ва краязнаўства за 1926—1927 гг.

Сяброву Т-ва з 100 зъменышлася на 50, вышлі, як адзначана вышэй, карысныя для працы асобы. Праўда, што партыйнае ядро павялічылася з 7% на 43%. У папярэднім годзе было 7, у гэтым годзе дайшло да 21, ды яшчэ адзін комсамолец, але парытуву таго да працы, як раней, ня было. Па нацыянальнінасці сябры падзяляліся наступным чынам: беларусоў — 41, яўрэяў — 9. Па професіі: настаўнікаў — 34, вучняў — 7, інспектараў нарасьветы — 2, дактараў — 7, загадчыкаў розных устаноў — 3, дзелаводаў — 3.

Праўда, праўленыне працавала старэнна, зрабіўшы за гэты год 35 пасяджэнняў і організаваўшы 1 сталую экспкурсію на возера Князь.

Сэкцыя зрабілі наступную працу. Музэйная: прыняла рад кроکаў да замацаванья выдаткаў на ўтриманье музэю ў 1927—28 гг. за кошт бюджету гораду, вынікам чаго было асыгнаванье па бюджету 300 р. на памянённую справу. Зроблена аднавярстовая топографічная карта Слуцкага раёну, як прадпасылка да ўсебаковага вывучэння раёну. Набыты тыповыя ўзоры глеб (у монолітах) з ваколіц воз. Князь. Набыты чучалы птушак ад цімкавіцкага настаўніка Шахлевіча, апрацаваны матар'ялы, набытыя ў экспкурсіі, якія ўзбагацілі музэй колекцыямі ботанічнымі, дэндролёгічнымі і геолёгічнымі. Набыты павялічаныя фотодыямкі тыпаў жыхароў Случчыны і фотодыямкі Слуцкага поясу. Прыняты вельмі каштоўныя статыстычныя матар'ялы ад ліквідавага акруговага Статыстычнага Бюро.

Культурна-гісторычная сэкцыя зъбіралася 4 разы. Былі заслушаны даклады на тэмы: 1) апісаныне гор. Слуцку на аснове

плану 1780 г. 2) Слуцкая старасьветчына, у прыватнасці Ражэсцьвіенская царква. 3) Аб панішчыне на Случчыне.

Прыродна-географічная сэкцыя зъбіралася 4 разы. Заслушаны даклады аб прыродных фарбах, якія ўжываюцца на Случчыне, і аб зъбіраныні кузурак. Сабрана коллекцыя шасціножак у ліку 82, расылін — 26, па орнітолёгіі 17 чучал і разаслана анкета аб шляхах зносін.

Грамадзка-экономічная сэкцыя зъбіралася 2 разы, заслушала даклад на тэму: «Дзяды на Случчыне».

Агульны сход Т-ва ў ліку 25 асоб, які адбыўся 25 верасеня 1927 г., падвёў вынікі працы за мінулы год, рэорганізаваў Слуцкае Акругове Таварыства ў Слуцкае Раённа-Гарадзкое, адпаведна адміністрацыйнаму прынцыпу краязнаўчага раёнавання БССР і злажыў больш съціслі плян працы на 1927—1928 год. Пры гэтым сход, прыняўшы пад увагу зъмяншэнне краязнаўчых сіл, ня лічыў потрэбным браць стаўку на вялікую колькасць працы, абмераваўшыся наступным плянам: а) па організацыйных пытаннях: 1) Весьці працу па ўцягненні большага ліку сяброў. 2) Даставіць краязнаўчыя бібліотэкі і часопіс «Наш Край» у кожны гурткі і весьці нагляд за працай апошніх. 3) Імкнунца да організацыі гурткоў пры кожным сельсавеце і школе, якая налічвае не менш 2 настаўнікаў. 4) Клапаціцца аб пабудове мэтэролёгічнай станцыі. 5) Прыняць удзел у сустэрэчы 10-е гадавіны Каstryчнікаў рэвалюцыі. 6) Сабраць слоўнікі матар'ял і адаслаць у Інбелкульт. Вытворчая праца: а) Па музэйнай сэкцыі: 1) Узяць на вучот усю маёмасць па музэі. 2) Імкнунца да пашырэння будынку пад музэй. 3) Даставіць музэйныя рэчы з Цімкавіч. 4) Прыняць крокі да пашырэння прыродна-географічнай і грамадзка-экономічнай частак музэю. б) Па прыродна-географічнай сэкцыі: 1) Весьці сталыя метэролёгічныя і фэнолёгічныя нагляданыні. 2) Злажыць раённыя карты для гурткоў. 3) Прыняць удзел у сельска-гаспадарчай выстаўцы. в) Па культурна-гісторычнай сэкцыі: 1) Складыць карту і апісаныне курганоў і помнікаў старасьветчыны раёну. 2) Па грамадзка-экономічнай сэкцыі: 1) вывучыць прадпрыемствы Случчыны. 2) Сумесна з культурна-гісторычнай сэкцыяй правесці вывучэнне

сучаснага стану так званых Слуцкіх выбранцаў з гістарычным аглядам.

Як ні малы гэты плян, але цалкам выкананец яго не ўдалося, галоўным чынам з прычыны пераорганизацыі акругі, а таксама таварыства і малай зацікаўленасці сяброў гэтаю спрабай.

Зрабіла Т-ва да часу 1 лістапада 1928 г. наступнае: 1) Па ўсіх сельсаветах, сямігодках, хатах-чытальнях таварыства разаслала адносьнікі са статутамі аб неабходнасці заснаваныя гурткоў і аб іх карысыці, з далучэннем прыкладнага пляну працы. Вынікамі было тое, што краязнаўчая сетка пашырылася. К пачатку 1928 г. яна складалася з раённа-гарадзкога Т-ва і 2 гурткоў пры сямігодках з агульным лікам 100 сяброў. У сучасны момант акрамя раённа-гарадзкога Т-ва ёсьць 9 гурткоў, з якіх 8 пры школах гораду і раёну і адзін пры Кастрычніцкім сельсавете, з агульным лікам сяброў 500 чалавек. Адносна пабудовы мэтэоролёгічнай станцыі, праўленыне кла-пацілася шмат, але сътуацыя ў гэтым годзе зъмянілася, бо зацікаўленыя ўстановы знайшлі больш карысным пабудаваць гэтую ў саўгасе Мар'іна, на болотах, дзе вядзеца мэліорацыя. Фэнолёгічны нагляданыні вядуща сыстэматычна і ўстаноўлены вадамерны пункт для назіранья рэжыму вод. Садоўніцтва вывучаща шляхам заданняў вучням школ, але вынікі гэтае працы пакуль што слабыя.

У сэнсе апрацоўкі карты помнікаў ста-расьветчыны справа стаіць здавальняюча. Атрымана значная колькасць матар'ялаў і ў канцы году будзе складзена трохвярстовая карта. Павялічылася падпіска на часопіс «Наш Край» з пашырэннем краязнаўчай сеткі. Вядзеца вывучэнне эконо-мічнага і культурнага становішча раёну.

Павялічэнне музэю ідзе шпарка. У гэтым годзе набыта значная колькасць матар'ялаў як прыродна-географічнага, так і грамадзка-экономічнага зъместу. У прыватнасці апрацаваны 2 гэрбарыі, — адзін дрэўных парод, якія рэдка сустракаюцца, другі — звычайніх мясцовых раслін; апрацавана невялічкая дэндралёгічная колекцыя і колекцыя птушынных яек. Набыты 11 моделяў рыбацкіх прылад, якія ўжываюцца на Князь-возеры. Паступлі моделі ткацкіх прылад; апрацавана больш за 100 фотаздымкаў, якія зъяўляюцца вынікамі падарожы на Князь-возера.

У сучасны момант апрацоўваюцца матар'ялы, набытыя ў часе падарожаў, якіх сёлете адбылося 4, з якіх трэй з мэтай вывучэння свайго раёну і адна па сумежных раёнах.

У сэнсе выкананыя даручэннія ІБК сабрана некаторая колькасць матар'ялаў аб прыродных фарбах, якія ўжываюцца на Случчыне; сабраны ў нязначным ліку весткі аб фарбаваныні яек-пісанак; зложаны съпіс паселішча Слуцкага раёну з адзначэннем націскіаў, выканана шмат аптычнікаў аб словаҳ: волаты, ваўкі, асілкі.

Апрача пералічанага, у гэтым годзе Слуцкае Т-ва Краязнаўства прыняла ўдзел у часопісу «Наш Край», надаслаўшы матар'ялы, якія і былі надрукованы.

Т-ва таксама прыняла ўдзел і ў выстаўцы краязнаўчых фотографій і зарысавак, якая была організавана ЦБК у Менску, на якой экспонавала 90 фотаздымкаў. Сябрам таварыства Ў. Мікіцінскім зложаны нарыс гісторыі Слуцку з часоў дагістарычных і да канца XIX ст., а другім сябрам П. Ажэўскім апрацавана «вясельле на Случчыне». Акрамя пералічанага, адаслана ў ЦБК 150 нумароў фольклёру.

У сучасны момант Таварыства складаеца з 125 сяброў, праўленыне — з 9 асоб. З іх членаў і кандыдатаў КПБ — 13 чал., ЛКСМ — 29, беспартыйных — 83 ч., беларусоў — 103, яўрэяў — 19, расійцаў — 2, іншых — 1, настаўнікаў — 33, політасьветпрацаўнікаў — 2, агрономаў — 2, дактароў — 1, коопэратораў — 1, статыстыкаў — 1, служачых у іншых установах — 1, студэнтаў пэдкурсаў і пэдтэхнікуму — 76.

За гэты час адбылося 5 агульных сходаў, на якіх зачытаны два даклады: 1) Аб вытворчасці Слуцкае фабрыкі паясоў XVIII ст., 2) Аб падарожы па Случчыне. Апошні сход быў прысьвечаны пытаныям, звязаным з 10-гадовым юбілеем краязнаўчага руху на Случчыне і 5-годзьдзем дзейнасці Краязнаўчага Таварыства. Адбылася яшчэ конфэрэнцыя краязнаўчых гурткоў.

Праўленыне працуе, робячы пасяджэнні досьць рэгулярна, амаль штотыднёва, хаця і пры нязначным ліку членаў праўлення.

Да недахопаў трэба аднесці слабую працу сэкцыі, а таксама неакуратнае наведваныне пасяджэнніяў праўлення некаторымі яго членамі.

Да перашкод адносіцца немагчымасць

набыць памяшканыне пад музэй, які ўжо страціў сваё значэнне, набываючы характар складу музэйных рэчаў. Клопаты Праўлення перад Гарсаветам не даюць ніякіх вынікаў. Збоку асоб, якія стаяць на чале кіруючых органаў, не наглядаеца зацікаўленасці да спраў краязнаўства.

Зрабіўши агульны агляд, неабходна спыніцца больш дакладна на асобных момантах з дзейнасьці Таварыства Краязнаўства.

### **Асьвятленыне ў друку краязнаўчае дзейнасьці на Случчыне**

Краязнаўчая дзейнасьць на Случчыне не магла праісці неадзначанай. Калі да гэтуль няма значных друкаваных прац, якія змаглі б азнаёміць грамаду з дасягненнямі ў справе дасьледвання краіны, то гэтага нельга сказаць у адносінах да асьвятленыня ў друку культурнае дзейнасьці організацыі.

Слуцкая павятовая Камісія Беларусазнаўства досьць шырока карысталася друкам, каб гэтым шляхам знаёміць шырокія колы працоўных з краязнаўчай працай і яе вынікамі.

Матар'ялы аб гэтай дзейнасьці (пастановы конфэрэнцыі) былі часткова апублікаваны адным з піонераў краязнаўчага руху на Случчыне М. Касцяровічам, у верасьні 1924 г. у № 3—7 «Бюлетэні оғіцыяльных загадаў і паведамленняў Віцебскага аддзелу Нарасьветы». Затым кароткі зъмест дакладаў, якія маюць краязнаўчыя характеристар, друкаваліся ў газэце «Савецкая Беларусь» №№ 116, 150, 151 і інш. за 1923 г. і №№ 105, 197, 198 і інш. за 1924 г., №№ 219 і інш. за 1925 г. Популярызацыя ідэі краязнаўства і працы камісіі рабілася членамі яе праз перыодычны друк. Аб працы камісіі друкавалася ў «Полымі» (Менск 1923 г. № 2 ст. 133), «Савецкай Беларусі» за 1922 г. № 243, 282 і інш. і 1923 г. № 24, 27, 72, 114, 115, 124, 138, 149, 181, 290 і інш. З выхадам у сывет з 1925 г. спэцыяльнага краязнаўчага часопісу «Наш Край» справа значна паляпшаецца: тут ужо, побач з матар'яламі інформацыйнага характару, пачынаюць прасочвацца невядлікія орыгінальныя працы мясцовых краязнаўцаў. Гэтак у 1926 г. у № 8—9 (11—12), жнівень — верасень, час. «Наш Край» зъмяшчаеца першы артыкул Зянюка (Грозава) «З кіем па раёну» (кра-

язнаўчая падарож па Грэшчыне), затым у № 12 (15) за сінекань зъмешчана інформацыя аб першай Слуцкай Акруговай Краязнаўчай Конфэрэнцыі і дзейнасьці Таварыства.

1927 г. быў значна бяднейшым, толькі ў № 8—9, жнівень — верасень («Наш Край») была зъмешчана заметка І. Рушкевіча «Рэшткі старасьветчыны». Здабыванне агню ў в. Даманавічах, Старобінскага раёну. 1928 г. у справе зъмяшчэння матар'ялаў трэба лічыць самым багатым. Гэтак у № 1 (28) «Наш Край» за студзень месяц надрукаваны невядлікі артыкул У. Мікіцінскага «Слуцкі раённы краязнаўчы музэй» (кароткае апісанье). У № 2 (29) за месяц люты У. Мікіцінскі, Р. Пяцівіч, П. Ажэўскі — «Падарож па Случчыне». № 3 (30) сакавік У. Мікіцінскі, Р. Пяцівіч, П. Ажэўскі — «Падарож па Случчыне» (канец). У гэтам-жэ нумары, М. Касцяровіч — «З гісторыі краязнаўства» № 5 (32) мая. У. Мікіцінскі — «Аб організацыі групавых падарожжаў з мэтай пазнаньня і вывучэння краю». № 6—7 (33—34) чэрвень — ліпень. — Інформацыя аб дзейнасьці Слуцкага Т-ва Краязнаўства за 5 месяцаў 1928 г.».

Акрамя гэтага за 1925—28 г. было зъмешчана да 40 корэспондэнций у газ. «Савецкая Беларусь», «Звязда», «Вяскоўы Будаўнік», у якіх адзначалася як краязнаўчая дзейнасьць на Случчыне, гэтак і кароткія заметкі краязнаўчага характару.

### **Падарожніцтва ў дзейнасьці Слуцкага Т-ва Краязнаўства**

Падарожніцтва, як спосаб познаньня і вывучэння краю, у дзейнасьці Слуцкага Таварыства Краязнаўства займае досьць пачэснае месца. Пачаткам гэтага дзейнасьці трэба лічыць 1923 г., калі Слуцкая Павятовая Камісія Беларусазнаўства наладзіла першую экспедыцыю па вывучэні і зарысоўванні народнага орнамэнту. На жаль, нам невядомы ні маршрут, ні іншыя падрабязнасці экспедыцыі. Вынікам яе было звыш 200 зарысовак, якія прадстаўляліся на Ўсесаюзную сельскагаспадарчую і саматужна-прамысловую выстаўку. Зразумела, што гэтая першая падарожня насліла вузкаспэцыяльныя характеристар, але тым часам, побач з выкананьнем спэцыяльнага заданьня азнаёміла ўдзельнікаў з жыщчём і асаблівасцямі краіны.

У далейшым, з заснаваньнем Акруговага Т-ва Краязнаўства, падарожніцкая спраўа прымае іншыя характар. Тут яна робіцца тэмай спэцыяльнага абгаварэння, у вініках чаго ёй дадаецца характар асоналага віду дасыльчай працы да ўсебаковага вывучэння краіны. Так абсталяла спраўа ў 1926 г., калі Таварыствам было высунута пытаньне аб наладжаныні вялікае падарожы па Случчыне, ласьне ў самую глухую частку акругі на воз. Князь і яго ваколіцы. Адсутнасць практикі, навізна справы выклікала жывавую дзейнасць у гэтым напрамку. Трэба было вызначыць маршрут, каб захапіць больш цікавыя, мала дасыльваныя месцы, азнаёміцца з адпаведнай літаратурай, выпрацаваць шэраг пытаньняў, на якія патрэбна было атрымаць адказ на месцы, правілы для ўдзельнікаў, потым паклапаціца аб сродках. Але з некаторых прычын і адсутнасці патрэбнай сумы грошай, падарож не адбылася. Прапорленая праца з'явілася тым грунтам, на якім у 1927 г. Т-ва зьдзейсніла намечаную програму пры дастатковых грошовых сродках. Падарож адбылася пры ўдзеле пяцёх асоб і аднае фурманкі пад прылады і маёмы падарожнікаў. Маршрут быў наступны: Слуцак — Журава — Белічы — Млынка — Чапялі — Бранчыцы — Жабіна — Іздрашава — Забродзкія хут. — Кулакі — Стамагілы — Тычыны — Лістападавічы — Старобін — Саковічы — воз. Святое — Мількавічы — Гадзінскія хут. — Махнавічы — Дамановічы — Пісаравічы — Восаў — Князь-Вазерская — Ляхавічы — Пухавічы — Дзяляківічы — Пасталы — Буды — Сосны — Сальцо — Юркавічы — Шыпілавічы — Обынарачэнь — Вакальнае — Цёсава — Пагост — Быковава — Цараўцы — Журава — Слуцак, — працягам 232 вярсты. Заняла падарож 14 дзён. Было сабрана шмат апісальнага матар'ялу, запісана 150 нумароў фольклёру, зроблена 70 фотодздымкаў-крайвідаў, тышай насељніцтва, населішчаў, рознай будоўлі і помінкаў старасветчыны. Замалёвана 10 плянаў, сабраны гэрбарій расылін, набыты ўзоры глеб і некаторых выкапняў. Кароткае апісаныне падарожы было зъмешчана ў часопісу «Наш Край» (№ 2—3, люты — сакавік 1928 г.). Трэба сказаць, што падарож была старанна падрыхтавана. Аб ёй гаварылася па радыё з Менску, газета «Савецкая Беларусь» у сваёй рэцэнзіі на № 3 «Наш Край» вельмі ўпілна адаўвалася аб зъмешчаных матар'ялах.

Набытыя вопыт 1927 г. быў пакладзены ў аснову далейшае дзейнасці Таварыства ў гэтым напрамку. У програму на летні час 1928 г. былі ўведзены 4 падарожы, з якіх трэх прызначаліся вывучэнню Слуцкага раёну і адна для азнямлення і дасыльвання часткі тэрыторыі былое Слуцкае акругі.

Намечаныя падарожы адбыліся пешшу на працягу чэрвеня, ліпня і жніўня месяцаў па наступных маршрутах.

*Першая падарож* (па Слуцкім раёне. Паўночна-ўсходняя частка). Маршрут: Слуцак — Мелешкавічы — Бярозаўка — Папоўцы — Сораг — Міргара — Красная гара — Волашава — Рыжыца — Мелітонава — Вілы — Амговічы — Гутніца — Старэва — Весея — Міхейкі — Слуцак, — працягам 102 в. Патрачана 6 дзён.

*Другая падарож* (па Слуцкім, Грэскім, Пухавіцкім, Стара-Дароскім раёнах). Маршрут (скарочаны): Слуцак — Васілінкі — Докшыцы — Ушаловічы — Шулякі — Грэск — Маразы — Забелы — Шышчыцы — Замосьце — Вераб'ёва — Вежы — Неспадзянка — Рудзіца — Круглае — Асавец — Шчыткавічы — Леўкі — Дражна — Парэчча — Омельна — Суцін — Жыцін — Крымок — Юравічы — Масеевічы — воз. Скачальскае — Фалічы — Старыя Дарогі — Солан — Горкі — Амговічы — Слуцак, — працягам 267 вёрст. Патрачана 12 дзён.

*Трэцяя падарож* (па Слуцкім раёне. Паўднёва-ўсходняя частка). Маршрут: Слуцак — Б.-Сыліўскія хут. — Волаты — Саўгас Некрашы — Панічы — Дарасіно — Княжа — Магіла — Урэчча — Слуцак, — працягам 61 вярста. Патрачана 5 дзён.

*Чацьвертая падарож* (па Слуцкім раёне. Паўночна-Захадняя частка). Маршрут: Слуцак — Івана Агароднікі — Саўгас Івань — м. Леніна — Шэлавічы — Лапацічы — Сярэднікі — Старцавічы — Падліпцы — Бязъверхавічы — Слуцак, — працягам 46 в. Патрачана 3 дні. Такім чынам чатыры падарожы ў 1928 г. занялі часу 26 дзён.

За гэты тэрмін пройдзена пешшу 449 в. і па чыгунцы 18 в., разам 467 в. Апрача вялікага ліку апісальнага матар'ялу, зроблена 351 замалёўка, з якіх: 265 узоры народнага орнамэнту, 8 схэматычных плянаў замчышч, гарадзішч, сядзіб, будоўляў; 43 краявіды, 22 малюнкі будоўлі прыватных, культавых, заводаў; 7 агульных відаў вёсак, 6 — адзеніння, с.-т. прылад, вопраткі і

інш. Набыты некаторыя рэчы для музэю.

З пералічанага відаць, што за час свайго існаваньня Слуцкае Т-ва Краязнаўства шляхам падарожай дасъледвала 699 вёрст тэрыторыі, сабраўшы шмат каштоўных матар'ялаў аб сваім краі.

### Музэябудаўніцтва на Случчыне

Дзейнасьць у галіне краязнаўчага музэябудаўніцтва распачалася разам з краязнаўчым рухам на Случчыне. Першы камень у гэтай справе быў пакладзены Слуцкай павятовай камісіяй беларусазнаўства ў 1922 г., якая, ня гледзячы на кароткі час свайго існаваньня, шмат зрабіла ў гэтым напрамку. Камісія былі абгавораны даклады аб організацыі і пляну Слуцкага музэю радзімазнаўства, а таксама як організаваць школьнія радзімазнаўчыя музэі. Для ажыццяўлення намечанай праограмы была складзена асобная камісія, якая і прыступіла да зборання матар'ялаў. З 1923 г. працяг дзейнасьці камісіі ў справах музэябудаўніцтва перайшоў да Павятовага Т-ва Краязнаўства. Гэты перыод да 1925 г. можна характарызаваць перыодам накаплення багатых каштоўнасцяў, пераважна гістарычнага і мастацкага характару. Складалася ядро, з якога мелася на ўвазе разгортаўванне краёвага музэю. Побач з набыццём музэйных экспонатаў, была шырока пастаўлена справа па організацыі бібліотэкі пры музэі. Набыты кніжны скарб складаўся па большасці з кніжак гістарычнага зместу і каштоўных старадрукаў. Пад кіраўніцтвам музэйнай падкамісіі быў пакладзены пачатак заснаванью валасных радзімазнаўчых музэяў, з якіх вядомы ў Грозаве і Леніне 1925 г. трэба лічыць паваротным у справе музэябудаўніцтва. Дзякуючы таму, што галоўная частка музэйнага скарбу складалася з рэчаў, якія маюць агульнадзяржаўную значэнне, музэй быў пазбаўлены гэтих каштоўнасцяў, таксама была забрана лепшая частка бібліотэкі. Такія прадметы, як партрэты князей Слуцкіх Алелькавічаў, рукапіснае евангельле XVI ст., епітрахіль і посах XVI ст., срэбная рыза XVI ст., малюнкі вядомага мастака Катарбінскага, — апынуліся ў Менскім Дзяржаўным музэі, а кніжнае багацце — у Дзяржаўнай Бібліотэцы; засталіся рэчы другаднага і трэцяраднага значэння, якія і паслужылі для пачатку новага музэябудаўніцтва, разам з заснаваннем Акруговага Т-ва Краязнаў-

ства. Спадчына, якая засталася ад Павятовага Т-ва Краязнаўства, складалася з 200 музэйных экспонатаў і бібліотэцы з 560 кніжок. Трынаццатага сінеглядня 1925 г. на другім агульным сходзе Акруговага Т-ва, прысьвеченым пытанням організацынага характару, быў зачытаны даклад на тэму: краязнаўчы музэй, музэйная праца і першыя крокі ў справе яго складання. Думкі, выказаныя дакладчыкам, былі пакладзены ў аснову новага музэябудаўніцтва, па якіх музэй павінен будавацца па прынцыпу 3-х аддзелаў: культурна-гістарычнага, прыродна-географічнага і грамадзка-економічнага. Быў узяты напрамак на організацыю музэйнай сэкцыі, у абавязак якой уваходзіла: 1) Распрацоўка пытанняў у справе зборання музэйных матар'ялаў. 2) Прыёмка экспонатаў, кніжок, архіўных скарбаў. 3) Апрацоўка і систэматыка музэйных матар'ялаў. 4) Складанне каталогаў, інвэнтарных опісаў. 5) Выдача кніжок і іншых матар'ялаў для прац сябром Т-ва. 6) Складанне протоколаў пасяджэнняў і іншых папер, звязаных з музэйнай працай. 7) Зборанне выпісак аб сваім краі з розных выданняў і перыодычнага друку. 8) Нагляданне за парадкам у часы наведвання і інш.


У музэйную сэкцыю запісалася 32 асобы, пераважна моладзі. Праца была распачата энэргічна: набыта памяшканье пад музэй, у якое перавезены рэшткі музэйнага і кніжнага матар'ялаў. У справе зборання экспонатаў быў узяты наступны напрамак: складзена і надрукавана адоўзва да ўсіх партыйных, савецкіх, грамадзкіх установ і грамадзян Слуцкае акругі аб дараўанні матар'ялаў, якія маюць музэйныя характеристары; затым па розных установах разасланы адносынкі з пералічэннем тых рэчаў, якія карысна было б атрымаць дзеля адлюстравання дзейнасьці установы. Вынікі атрымаліся досыць здавальняючыя. Таварыству быў адданы архіў Кальвінскае царквы, у якім захоўвалася больш 400 кніжок, пабольшасці рэлігійнага характару, сярод якіх знайшлося шмат старадрукаў, а таксама некаторая колькасць рукапісаў, якія адносяцца да гісторыі кальвінізму на Случчыне з палавы XVII ст. Паміж кніжнага багацця знаходзілася вядомая Кальвінская біблія, надрукованая ў Берасці 1563 г. Мікалаем Радзівілам Чорным, якая згадзена ў ІБК.

Праца ў музэі праходзіла інтэнсыўна: апрацоўваліся гэрбарый, прыводзілася ў парадак бібліотэка па карткавай систэме, складаліся каталогі. За гэты час музэй павялічыўся на 468 прадметаў і 630 кніжак, так што к 26 кастрычніку, ласьне да дня першай акруговай краязнаўчай конфэрэнцыі, была організавана часовая выстаўка апрацаваных і напалову апрацаваных матар'ялаў. Дзейнасць музэйнай сэкцыі была адзначана конфэрэнцыяй. Да гэтых часоў трэба аднесці заснаванне па акрузе краязнаўчых музэяў у Копылі, Любани, Старых-Дарогах і Старобінене. З 1927 году праца па музэябудаўніцтву ў Слуцку яшчэ больш узмацілася. Праўленнем Т-ва былі асыгнаваны 100 руб. на абсталіванне, каб зрабіць яго даступным да агляду широкіх мас працоўных. На асыгнаваныя грошы былі заказаны вятрыны, скрынкі, шчыты і некаторая мэбля. Такім чынам к 28 сакавіка, да дня акруговага зьезду Саветаў, музэй быў адчынены раней для агляду дэлегатаў, а потым і для грамады. З гэтага часу праца музэю пачынае ўваходзіць у звычайную калею — ён рэгулярна адчыняецца па два разы на тыдзень для агульнага агляду, праца сэкцыі ія спыняецца, паступленыя экспонатаў пашыраеца. На працягу 1927 г. паступіла 760 розных музэйных рэчаў і 144 тэмы літаратуры. Дараваныя яны былі наступнымі ўстановамі: 1) Слуцкім Акрамежкам — 145 пр.; Слуцкай электрастанцыяй — 14; Акцівам — 54; Акрэмадзелам — 23; Рабоча-партыйным клубам — 28; Агрономічным пунктам

Слуцкага раёну — 11; Саўгасам Старчыцы — 6; Любанскім раённым таварыствам краязнаўства — 9; разам 298 прадметаў і 16 прыватнымі асобамі 462 прадметы. Затым паступіла 135 прадметаў ад краязнаўчай падарожкі па Случчыне, якія за недахопам сродкаў, нейкі час знаходзіліся не апрацаванымі. Музэй карыстаўся широкай папулярнасцю. За час з 23 сакавіка і да 25 верасня праішло 7254 гледачы, сярэднім па 150 асоб у музэйны дзень і 12 організаваных экспкурсій, з агульным лікам 559 чалавек. Канец 1927 г. прынёс нейкі застой у працы. Ліквідацыя Слуцкай акругі значна адбілася і на справе музэябудаўніцтва; пераход на палаజэнне раёну скараціла сродкі Т-ва, дзякуючы чаму прышлося скараціць на адзін дзень агляд музэю, але тым часам павялічэныя яго працягваеца. Спачатку 1928 г. паступіла 317 новых экспонатаў і 11 кніжак краязнаўчае літаратуры. К сучаснаму моманту музэй налічвае 1766 экспонатаў, якія размешчаны па трох аддзелах: 1) Культурна-гістарычным — 654 пр. 2) Природна-географічным — 859 пр. 3) Грамадзка-экономічным — 523 пр.

Бібліотэка складаецца з 1354 кніжак, з якіх 255 па Беларусазнаўству і краязнаўству, 260 старадрукаў і 830 рознага зьместу. Ёсьць некаторая колькасць рукапісаў, якія адносяцца да XVII—XVIII—XIX ст. Негатыўны архіў складаецца з 115 негатываў. Пры музэі ёсьць прэзы для сушкі расылін, компас і інш. прылады. З пэрыодычнага друку выпісываеца «Наш Край» і газета «Савецкая Беларусь».

У адным з залаў Слуцкага музея. Фота з часопіса «Наш край».



**1929 г. № 1.**  
**Усевалад Мікіцінскі**

**ДВАНАЦЦАТЬ ДЗЁН КРАЯЗНАЎЧАГА  
ВАНДРАВАНЬНЯ**

(Матар'ялы з падарожы па Слуцкім, Грэскім, Пухавіцкім і Стара-Дароскім раёнах)

**Ад Слуцку да Грэску**

...Ад Васілінкаўскіх хутароў даходзім да Бокшыцкіх пасёлкаў. Відаць, што гаспадары жывуць нішто сабе: будова добрая, некаторыя пазаводзілі невялічкія садочки, у якіх пануючым дрэвам з'яўляецца вішня. Адсюль зьвярнушы ўбок, пайшлі на вёску Ушаловічы, да якой і даходзім зборжжавымі палямі. Вёска невялічкая, уся ў дрэвах, гэта значнае прыхарашае. Характэрней асаблівасцю трэба лічыць багацьце ўзору орнамэнту, якімі аздоблены вонкі і шчыты на хатах. Тут упяршыню прышлося заўважыць сучасныя мотывы ў аздабеніях: часта сустракаюцца пяцікутныя зоркі, сярпы, малаткі, усё гэта скампанавана досыць удала.

Шулякі вёска досыць значная, налічвае 105 хаты, з надворнага боку нічым не адзначаецца. Жыхарства жыве бедна з прычыны дрэннае глебы; частка іх абыянана ў малочную арцель, якая вырабляе сыры. У Шулякох знаходзіцца сельсавет, школа, прыпынак пошты. Недалёка, на так званым Хрэнаўскім полі, раскідана каля 10 курганоў, у большасці раскопаных, дзе трапляліся знаходкі каменых малаткоў. У адлегласці 1 кіломэтру дарогу прарэзвае невялічкая ракулка, з чыстай водой і берагамі парослымі алешнікам. Далей праходзім балотлівай нізінай, хмызынякамі, якія паступова пераходзяць у значны алешнік і бярэзняк. Трохі прайшоўши, мясцовасць прымае іншыя характеристары, пераходзячы ў больш узвышаную і пышчаную. Тут мэтрах у 60 ад дарогі раскідана каля 6 вялікіх курганоў, а ля саме дарогі прытуліўся ветраны млын; значна далей, сярод купін дрэў відаць хутары. Не даходзячы кілометры 4—5 да Грэску, мінуўшы вёску Боркі, знаходзіцца былыя торпараспрацоўкі і цагельня, якія ў сучасны момант не працујуць...

**Мястэчка Грэск**


...Грэск лічыцца адміністрацыйным і культурным цэнтрам Грэскага раёну Менскай акругі. З надворнага боку ён не па-

добен да нашых мястэчак, якія маюць свой спэцыфічны твар, гэта хутчэй будзе вялікая вёска. Распаложана мястэчка на значных узгорках, што надае яму хараство. Вуліц ёсць 8: Лава, Крывая, Краўцовая, Замагільная, Шышчыцкая, Сыцяпкоўская, Асельца і Куток. Пры ўваходзе ў мястэчка стаіць ветраны млын. Прайшоўши троху далей, вуліцу перасякае безназоўны ручай, ад якога, праз мост, дарога досьць крута падымается ўгору. Па левы бок маста, над ручаем узвышаецца аграмадная гара, пад назіў «Замчышча». Тут, у далёкім мінукім, стаяў замак, аб якім сярод жыхарства захаваліся розныя паданні. Прайшоўши яшчэ троху, да верхавіны ўзгорку, трапляем на вялікую плошчу, дзе пры ўваходзе з правага боку знаходзіцца школа і коопэратыв, а з левага — аптэка і амбуляторыя. Наўкол плошчы размешчаны: Райком комсамолу, інтэрнат для служачых розных установаў, пара піўных, другі коопэратыв, райміліція і пошта; потым ідуць некалькі прыватных крамак дробнага гандлю. Амаль пасярэдзіне плошчы знаходзіцца царква з каменай брамай, досыць цікавай архітэктуры. Абнесена царковішча парканам з цэглы і абсаджана вялізарнымі ліпамі. Недалёка царквы стаіць каменная капліца, каля якой знаходзіцца мясная крама. Праз нейкі завулак, або двор, трапляем на другую плошчу, дзе ў вялікім будынку зъмяшчаецца РВК, каля якога ў прыгожым памяшканні знаходзіцца сельсавет і клуб, які мае бібліотэку і радыё. Прыватныя дамы нічым не адрозніваюцца ад звычайных сялянскіх хат, крытыя яны ў большасці саломай. Двары пазавалены розным съмецьцем і толькі сям-там пры дварах ёсць невялічкія сады з пладовымі дрэвамі. Насельніцтва ў Грэску налічвае каля 2000 чалавек, з якіх сямействаў 15 яўрэяў, якія займаюцца дробным гандлем, саматужніцтвам і земляробствам. Беларускае насельніцтва выключна земляробскае; сеюць: жыта, авёс, ячмень, картоплі, але з прычыны дрэннае глебы ўраджаі бываюць нязначныя, што прымушае некаторую частку насельніцтва шукаць пабочнага заробку, асноўным з якіх і з'яўляецца здабыванне вапнику і апальванне вапны...

Азнаёміўшыся з мястэчкам, накіраваліся для агляду помнікаў старасьветчыны, выдатнейшым з якіх трэба лічыць замчышча. Трэба адзначыць, што Грэск мае сваю

значную гісторыю. Першыя весткі аб ім сустракаючы пад 1558 г., з якіх відаць, што ў гэтыя часы ён належыў да Мартына Валатковіча, прычым паміж апошнім і кн. Слуцкім Юр'ем і Сымонам Алелькавічамі вяліся спрэчкі з прычын заходу Алелькавічамі зямлі Валатковіча ў м. Грэску. У 1570 г. прывілеем караля Жыгімonta Аўгуста Грэск атрымоўвае правы мястэчка, і ў ім засноўваючы штотыднёвую таргі. У пачатку XVIII ст., ласыне ў 1723 г., Грэск звязу́ляўся маёмасцю кн. Радзівіла-Гітнэра. У часы ўядзення уніі Грэская царква была аbernута ў уніяцкую. Яшчэ ў канцы XIX ст. наўкола Грэску і нават на двары папа было шмат курганоў, якія мясцове населеніцца звязвае з часамі мангольскіх нападаў. Трэба адзначыць, што ў Грэску ўсе гістарычныя паданыні гавораць аб гэтых часох, што съцвярджаеца некаторымі знаходкамі, пры частковых раскопках на замчышчы. Але перш, чым гаварыць аб іх, спынімся на апісаныні гэтага выдатнага помніку. Знаходзіцца замчышча ў адлегласці 150 мэтраў ад мосту і мае па верхній плошчы ў даўжыню 100 мэтраў і шырыню 85 м. Узвышаеца яно над роўнем вады ў ручай прыблізна мэтраў на 15, абружана глыбокім і шырокім ровам, дзе працякае ручай, які, злучаючыся з ровамі, забясьпечваў ад подступаў да замку. У сваю чаргу ручай быў звязаны з возерам, ад якога засталіся адзнакі ў выглядзе балотца, пад назвай «Азярышча». Знаходзіцца апошніе ў адлегласці 1 ½ в. ад замчышча. Равы калісці былі глыбокімі і шырокімі, бо зараз на іх

дне і часткова па схілах расположаны городы, палеткі і паасобныя сядзібы. Пасярэдзіне замчышча захавалася ўзвышэньне, на якім, мабыць, стаяў замак. Уся плошча замчышча была абружана некімі акопамі ў выглядзе ламаных ліней, якія ў некаторых мясцох добра захаваліся. Да якіх часоў яны адносяцца, — невядома. Схілы замчышча стромкія, акрамя месца з боку мосту. На паўночным усходзе засталіся рэшткі некіх слупоў і каменія, якія відаць былога мосту, па якім замчышча злучалася з тэрыторыяй. Уся паўночна-ўсходняя частка замчышча парасла вялізарымі грабамі і вязамі, якія выцягнуліся ланцугом. Паўночны бок зрыты значымі ямамі, з якіх населеніцца брала вапняк. На замчышчы таксама захаваліся акопы часоў імперыялістычнае вайны. Тутэйшыя людзі апавядаюць, што ў даўнія часы на гары стаяў княжыцкі замак, наўкол якога, на нязначнай адлегласці, былі расположаны слобады замковых людзей, прызначаных для абароны замку; апошні быў зьнішчаны ў часы мангольскага нападу. Гэтае паданыне съцвярджаеца некаторымі фактычнымі матар'яламі, здабытымі пры каланыні вапняку і досьледамі мясцовага настаўніка-краязнаўцы Сасноўскага. Апошнім у 1927 г. на паўночна-ўсходней частцы замчышча была раскопана магіла, на якой ляжаў намагільны камень у форме сэрца. У магіле знайшлі добра захаваны касцяк, галавой на захад. Пры шкілеце ляжаў мэталёвы значок, які, паводле меркаванняў мясцовых знаўцаў, адносіцца да вайскова-начальніцкага



Мястэчка Грэск. Агульны від з замчышча. Малюнак з часопіса «Наш край».

ніцкай адзнакі. Чэрап быў старанна дасьледваны доктарам, які прызнаў яго бязумоўна мангольскім. Сярод касцякоў, якіх шмат знаходзілі на замчышчы, трапляліся дэіцячыя і жаночыя. Гадоў 6 таму назад сяляне, капаючы ватняк, трапілі на нейкія падземныя лёхі, вылажаныя цэгламі, пры ўваходзе ў якія былі складзены запасы яе, цэглу насельніцтва пазабірала; дасьледваць лёхі пабаяліся, так яны паступова засышаліся, і месца гэтася цяжка знайсці. На верхній плошчы замчышча ў часе раскопвання наткнуліся на нейкую вузкую, круглую трубу, вымураваную цэглай, мабыць студню, у якую апускалі доўгую жардзіну, але дна не дасталі. Гэтае месца і зараз можна пазнаць па дэльюх упадзінах, якія кожны год патроху асядаюць.

Гісторыю недалёкага мінулага Грэску лепш за ўсіх памятуе селянін Сямён Вітка, ён самы стary чалавек у мястэчку. Паводле слоў, каля Грэску было шмат лесу. Грэск быў тады нязначным мястэчкам у 100 двароў. На ўсё мястэчка было 10 коняў, зямлю апрацоўвалі на валох. Ён казаў, што выпальваныне вапны вядзеца з даўных часоў, яшчэ дэйды яго бацькоў займаліся гэтым. Пры абшарніку з права выпальвання вапны плацілі падатку 10 р. у год. У Грэскіх лясох вадзілася шмат звярыны, лясы-ж служылі прытулкам хлоцам, якія ўцякалі ад набору ў рэкруты, хаваючыся ў іх ад Пакрава да Раства. Царква не захавала ніякай старажытнасці, пабудавана яна замест згарэўшае ў 1848 г. З боку архітэктуры досыць цікавая...

Калісці у Грэску было Краязнаўчае Т-ва ў 48 асоб, старшыней якога быў тав. Сасноўскі, але паступова праца замірала і, ня гледзячы на гэроічныя меры апошніяга, зусім спынілася, існуе цяпер толькі на паперы. Як адзнакі былое дзейнасці захаваліся пры школе некаторыя музэйныя рэчы і апісальныя матар'ялы. Азнаёміўшыся з мястэчкам і па мажлівасці дасьледваўшы, зайшлі на разьвітаныне да тав. Сасноўскага, які параіў нам заглянуць у мясьціны, цікавыя з краязнаўчага боку. Такім чынам 26 ліпня а 10 гадзіне раніцы пакінулі Грэск і накіраваліся на Вераб'ёўскія лясы.

### Ад Грэску да Вераб'ёўскіх лясоў

Выходзячы з мястэчка, праходзілі каля паравога млына, які не працеваў. Дарога да

вёскі Маразоў ідзе сярод розных пасеваў; лясы да якіх мы так імкнуліся, яшчэ далёка, ледзь адзначающа на небасхіле сіней стужкай. Маразы — вёска маленькая, хат 25, але мае сваю асаблівасць: хаты ў ёй стаяць па адзін бок вуліцы, а гаспадарчыя — наступаюць па другі бок. Дамы ў адносінах да вуліцы расплянаваны парознаму, то шытатамі да яе, то бокам. Наступная вёска Забелы ня больш дэльюх вёрст ад Маразоў. Паміж гэтымі вёскамі ў паўднёва-ўсходнім напрамку, каля дарогі раскідана група курганоў да 40 штук. Забелы — нязначнае паселішча, двароў ня больш 25. У вёсцы ёсьць цікавая з архітэктурнага боку царква, багата аздобленая рознымі орнамэнтамі. Час не дазваляе доўгага затрымліваша ў вёсцы, таму рушым далей у вёску Шышчыцы, да якой і даходзім збожжавымі паліямі.

Шышчыцы зьяўляюцца адміністрацыйным пунктам Шышчыцкага сельсавету... Вёска мае дэльве вуліцы, адна з якіх распложана на ўзгорку, а другая праходзіць частково па нізіне, дзе працякае маленькая рачулка Жалезыніца, якая ўпадае ў Случ. У часе вясновае павадкі, а таксама паслья значных дажджоў, яна выходзіць з берагоў, залівае нізінную частку вуліцы, наносячы шмат страт і клопату. Вёска мае двароў каля 105, будова ня дрэнная, хаця сялянства жыве бедна. Вуліцы гразкія, з прэтэнзіяй на брукаваныне, якое выяўляеца ў тым, што сяляне без усякага сыштэмы кідаюць на іх каменіні. Абапал вуліц пракопаны каналкі, над якімі з розных дручкоў і кавалкаў дошак змайстраваны саматужныя тротуары, небяспечныя для пешаходаў. Сярод будынкаў кідаецца ў очы значны лік новых хат, гэта вынікі пажару 1921 году.

Глеба ў сялянства дрэнная — пяшчаная за выключэннем невялікага кавалку па нізіне ля рэчкі, дзе распаложаны гароды. Сяляне з нецярлівасцю чакаюць таго часу, калі іх расплянуюць на пасёлкі, а тым часам вёска ўсё расце і расце. Неўрадлівая глеба вымагае шукаць пабочных заробкаў, якімі і зьяўляюцца лесарубства і возка. У вёсцы знаходзяцца наступныя ўстановы: сельсавет, 2-х комплектная школа, спажывецкая крама, пажарная дружына. Пры сельсавете ёсьць ложак для маючых патрэбу пераначаваць, утрымоўваецца ложак чыста, коўдра і падушкі добрыя...

Адзначаюцца Шышчыцы некаторай старасветчынай: пры ўваходзе ў вёску,

збоку Забел, на могілках стаіць старая капліца ў выглядзе 2-х скрынак, з якіх адна меншая, стаіць на большай, з нейкай цыбулінкай замест купалу, але, не зважаючы на простую архітэктuru, яна захоўвае значныя вартасыці ў якасыці вобраза «божай маці», прыгожага пісьма і пераноснага вобраза з подпісам 1791 г. Таксама сяляне апавядают, што на значнай адлегласці ад ручаю Жалезніцы знаходзяцца рэшткі нейкіх слупоў з жалезнымі ланцугамі і колцамі. Па іх думцы, на гэтым месцы была калісці прыстань нейкай буйной у мінульым рэчкі.

Развітаяўшыся пабратэрску з працаўнікамі сельсавету, пайшлі далей. Праходзячы праз вёску, заўважаем у аздабленыні хат орнамэнты на сучасныя мотывы, скомпанаваныя з пяцікутных зорак.

У вёску Замосьце ідзем не па дарозе, а па вузкой сцежцы сярод жытнія мора. Вёска Замосьце, як і Шышчыцы, распаложана на значным узгорку. Мае адну вялікую і тры невялічкія вуліцы. Адна з якіх досьць крута падымается ў гору, на якой стаіць касыцёл. Налічвае вёска 124 хаты. Насельніцтва ў пераважнай частцы каталікі, як і ў вакольных засыценках і хутарох. Жыве насельніцтва бедна, глеба пышчаная, неўрадлівая. Падсобным заробкам для жанчын служыць зьбіраныне грыбоў і ягад, па якія яны ходзяць грамадой вёрст за 10—15, у самыя гушчары грэскіх лясоў. Ягады і грыбы яны праменяваюць на бязлесных вёсках на лён. Цікава адзначыць, што каміны тут лепяць з гліны, беляць іх

і ўтыкаюць дробнымі каменчыкамі. Як касыцёл, так і званіца адзначаюцца прастасцю архітэктury. Абнесены касыцёл парканам і абсаджаны дрэвамі, каля якіх прыкметна некалькі курганоў. Ад Замосьця да славутых грэскіх лясоў зусім блізка.

### Вераб'ёўская пушча

З Замосьця кіруемся на Вежы, дзе ў гушчыні Вераб'ёўскае пушчы, як мядзьведзь у бярлоге, зарыўся ўсім вядомы гр. Міхась Шклярэўскі, аб якім ходзяць самыя фантастычныя чуткі. Завуць яго дзікім чалавекам; вось туды і ідзем, каб пазнаёміцца з Шклярэўскім...

На другі дзень чуць золак усхапіліся і пайшлі аглядаць Вераб'ёва. Пасёлак неўялічкі. Раскінуўся сярод лесу. Тут калісці была лесапілка, спаленая бандытамі ў 1921 г. Працавала яна вельмі жвава. Ад яе і да сі. Рудзенск была пракладзена вузкалейка для вывозу лесаматар'ялаў, але ў сучасны момант ад яе нічога не засталося, затое атрымалася добрая дорога. Пасёлак складаецца з памяшканыя лясьніцтва і пасобных дамоў, у якіх калісці зъмяшчаліся рабочыя заводу. Пасля пажару пільні частка рабочых засталася на месцы, заарэндавала зямлю і дамы ад лясьніцтва. Кантора лясьніцтва, а таксама кватэры служачых зъмяшчаюцца ў вялікім будынку, абсажаным наўкол бэзэм, тут-же ёсьць пладовы сад. Каля саду і будоўлі праходзяць прысады, абсаджаныя лісьцівеніцамі, клёнамі і елкамі. Пасёлковыя дамкі па раскіданы



Хутар Вежы гр. Міхась Шклярэўскага (Грэскі раён). Малюнак з часопіса «Наш край».

сярод лесу нібы дачы, даглядающа яны, відаць, ня вельмі добра. У кожным доме жыве па некалькі сямействаў. Насельніцтва займаецца земляробствам, хача ўмовы для гэтага няспрыяючыя з прычыны глыбокіх пяскоў. Апрача земляробства, люднасьць служыць у лясніцтве, альбо так ці іншай звязаны з ім, працуочы ў лесе.

Трэба адзначыць, што некаторыя жыхары жывуць нішто сабе: маюць сенажаці, трывалыя жывёлы. Праз Вераб'ёва працякае рачулка Жалезыніца. У пасёлку ёсьць смалярня, якая вырабляе смалу і неачышчаны шлігінар.

Лясніцтва займае плошчу ў 53 000 дзесяцін, пераважна лесу, сярод якога галоўнай пародай з'яўляецца хвоя і елка з падмешкай дубу, бярозы і алешины.

Агледзеўшы Вераб'ёва, на разьвітаныні з гаспадаром пытаем бліжэйшую дарогу на Вежы, што выклікае з боку апошнага съех, бо там жыве ўсім вядомы дзік-Шклярэўскі.

Па прыгожай лясной дарожцы пасунуліся ў Вежы; час праходзіць няпрыкметна, але на скрыжаваныні некалькіх дарог прышлося спыніцца і паразважаць куды ісьці. Параіўшыся паміж сабой, абіраем наўгад прасеку, па якой і пайшлі. Праблытаўшыся па карэннях, валежніку і ямах, нечакана наткнуліся на нейкую сядзібу сярод лесу, аблукованую жардзёвым досыць высокім плотам. Спачатку думалі, што гэта нейкі загон для жывёлы, але хутка пераконваемся, што тут жывуць людзі. Падыходзім бліжэй, становімся на бярвеныне, што ляжыць па наш бок, заглядаем у двор. Присутнасць нашу пачулі сабакі, паднялося вышыцё, з якім яны кінуліся ў дзіркі плоту. На гэты гвалт вышла маладая, прыгожая дзяўчына, якая, супакоўшы сабак, моўчкі падышла да нас. Вітаемся і пытаем бліжэйшае дарогі на Вежы. Яна зьдзіўлена глядзіць і адказвае, што гэта і ёсьць Вежы. Далей зноў запытаныне: дзе жыве Шклярэўскі? Зноў адказ: тут і жыве! Такім чынам мы неспадзявана трапілі ў самае логава так званага дзікуна. Просім дазволу ўвайсці ў двор, на што атрымоўваем поўную згоду зусім няпужлівае дзяўчыны. Але трапіць туды не так проста, бо прыбор у фортыцы вельмі складанай сістэмы, адным Шклярэўскім вядомай, але нарешце пры дапамозе маладой гаспадыні ўваходзім у двор. Вось тут ёсьць на што

паглядзець! Запраўдны музэй рознай старажытнасці быту, якой месца ў этнографічным музэі. Доўга ня думаючи, прымамся за справу, валім свае скруткі і торбы на бярвеныне і пачынаем замалёўваць.

Гаспадыня кудысьці пайшла, і мы засцяліся адны ў варожым аблукованым сабакам, якія, негасцінна пазираючы на нас, бурчэлі.

Раптам пачулі нейкі гоман, адчыніліся вароты і ў двор, як хвала, хлынула стада розных жывёлін: тут было галоў 15 рагатае жывёлы, сувінні, авечкі, цяляты і два прыгожыя крутарогія валы. Далей пачынаем агляд «музэю».

Двор, як было заўважана раней, аблукованы з чатырох бакоў досыць высокім парканам з жэрдак. Трапіўшы ў двор праз фортку, зьдзіўлена глядзіш, чаго тут толькі няма: бярвеныне, дручкі, сукі, калодкі, жэрдкі, хвораст, гной, карыты; усё гэта падраскідана па ўсім двары, — адным словам нейкі гармідар. Хата ад двара аддзяляецца нявысокім плотам без форткі, і, каб трапіць у хату, трэба пералазіць праз плот. Сама хата — маленькі зруб з 2 маленечкімі вакенцамі, знаходзіцца пад аднай страхой з хлевам, у якім ёсьць толькі адна сыценка, адкуль зроблены выхад у лес. Шчытой у хаце няма, вецер вольна гуляе пад дахам; няма таксама сенцаў.

Заглядаем пад дах, — коміну нідзе ня відаць, замест яго над дзіркай у столі стаіць калода, на якую наўкуско пакладзена дошка, прызначаная служыць комінам. Дым і іскры, выходзячы з печы праз дзірку, трапляюць у дошку, па якой выходзяць з хаты. Тут-же, каля хаты па-за плотам стаіць маленькае, як грыбок, гуменца, каля якога градкі гародзіны, студня, палеткі збожжа і бульбы.

У часе агляду зьявіўся і сам гаспадар, які касіў на балоце траву. Глядзім на яго, шукаючы адзнак дзікуна, але пераконваемся, што гэта звычайны чалавек гадоў за 45, сярэднага росту, досыць плячысты, з загарэлым тварам, з блакітнымі вачыма, якія глядзяць з нейкім сумам. Апрануты ён у звычайную сялянскую вопратку. Тут мы вітаемся, кажам, што прышлі паглядзець яго цікавую гаспадарку. На ўсе запытаныні гаспадар адказвае ахвотна, гаворачы, што жыве бедна, але скардзіца толькі на тое, што зямля яго параскідана кавалкамі на розных мясцох, што перашкаджае гаспадарцы.

Затым гаспадар запрашае ў хату, што нам было і патрэбна. Увайшоўшы, не адразу орыентуешся, вочы разъбягаюцца, усё цікава. Падлога ў хаце земляная, у розных ямінах, хата складаецца з аднага пакойчыку, значную частку якога займае печка да патопнага тыпу, комін якой даходзіць толькі да столі, дзе зроблена дзірка, праз якую выходзіць дым.

Не хапіла цэглы! — кажа гаспадар. — Усё ніяк не зъбяруся з грашымі і часам!

Пад печкай выкапана глыбокая яма, у якую Шклярэўскі хавае бульбу на зіму. Каля печкі на жардзінках збудаваны палаці, пад якімі змайстраваны з негабляваных дошак невялічкія дзіверцы ў хлеў да жывёллы. У адным куце стаіць стол і лаўка, на стале парасстаўлена гліняная і драўляная пасуда, сярод якой чачоткавая міска ўласнага вырабу. Уся хата пазастаўлена кадушачкамі і цэбрыкамі з жытам. У другім куце прытуліліся маленкія кросенцы, а на жардзінах пад столлью вісяць маткі нітак. У трэцім куце зъмяшчаюцца жоранцы, на якіх гаспадар сам меле для сябе і жывёллы. Вырабляецца мліва такое грубое, што съпечаны хлеб рассыпаецца на грудкі, у якіх сустракаюцца неразмолатыя часткі зерняў. У часе гутаркі ўвайшоў у хату хлопчык гадоў 13 — сын Шклярэўскага, якога ён сам выхоўвае. З размовы з Шклярэўскім выяўляецца, што ён прыхільнік натуральнае гаспадаркі, яго прынцып ня купляць таго, што можна зрабіць самому. І запраўды — гэта універсальны чалавек. Ён сам усё вырабляе: аўчыны, з якіх шые кажухі, дубіць скуры, шые боты, тчэ палатно, шые вонратку, вырабляе пасуду, гаспадарчыя прылады і г.д. Купляе ён толькі соль ды сярнічкі, а замест газы ўжывае карчы, якія паліць на прыпечку. Коней Шклярэўскі ня трymае, зямлю апрацоўвае на валох, якія, кажа, больш выносьлівія і патрабуюць менш дагляду; ездзіць ён таксама на валох. На запытаньне, што прымушае яго весьці так прымітывнае гаспадарку і жыць жыцьцём першабытнага чалавека, ён адказвае, што так лепш, бо так жылі нашыя дзяды, а я чалавек стары, так няхай усё будзе пастарому...

Аглядуючы гаспадарку, спыняемся на нейкай невядомай для нас прыладзе, якая складаецца з дзівюх калодак, некалькіх дошак і кліноў. Пытаем аб прызначэнні іх, аказваеца, што гэта алейны завод

Шклярэўскага. Тут ён засыпае насынне паміж дзівюх дошак, заганяе кліны і заўжымае так моцна, што выціскае алей.

Гэта што, — кажа гаспадар, — вось у мяне ёсьць плужок, якога вы зараз нідзе ня сустрэнце!

І запраўды, — рэч вельмі цікавая! Зрабіла яе сама прырода, а Шклярэўскі дапасаваў да сваіх патрэб. Плужок гэты ня больш, як дубовы сук, адзін канец якога зацёсаны і, к сораму Шклярэўскага, абаўтіў жалезам; да другога канца, у якасці ручак, прыматацаваны два кіёчкі. Вось і ўся прылада, якая служыць для абгону бульбы.

Але час пакінуць гэты цікавы куток, складаем свае падарожніцкія прылады... Адышлі досьць далёка, а лясны жыхар усё яшчэ махаў рукамі, накіроўваючы нас на адны яму вядомыя съцежкі праз сухія балотцы і праз канаўкі.

Ідзэм пакуль моўчкі, уражаньне засталося вельмі моцнае, выплывае шэраг пытанняў, на якія стараешся даць адказ, каб зразумець, што прымусіла яго, Шклярэўскага, да такога прымітывна-першабытнага жыцьця. Адно мы зразумелі, што гэта ня дзікун, які ходзіць у скурах, як нам казалі, а звычайны чалавек, якога нейкая жыцьцёвая прыгода прымусіла замкнуша думкамі, скавацца ад людзей, каб у цяжкай працы, сярод лесу і зъвярыны знайсьці супакой.

З гутарарак з ім, а таксама паводле слоў сялян вакольных вёсак шмат чаго прышлося даведацца аб яго жыцьці. Родам Шклярэўскі з вёскі Варкавіч, што ля са-мага Слуцку, дзе ён меў зямлю і хату. Потым раптам кінуў гаспадарку ў Варкавічах, купіў 17 дзесяцін пяску ў лесе. Пасяліўся ён спачатку ў зямлянцы, больш падобнай да нейкай зъвярынай бярлогі. Гаспадарка спачатку была маленькая, але по-тym, дзякуючы ўпартай працы, пашырылася. Збудаваў сабе з дапамогай людзей хату, у якой і жыве. Людзі апавядают, шмат дзіўнага і жудаснага пра яго жыцьцё. Кажуць, прыкладам, што ён за нязначныя правіннасці жорстка караў сваю жонку: распранаў яе і звязаную голую саджаў на некаторы час у раскапаны мурашнік. Анэгды, гадоў 10 таму назад, жонка ня вытрымаўшы зъдзеку, уцякла ад яго, пакінуўшы яму малую дзяўчынку і хлопчыка 1½ гадоў, а сама са старэйшай дачкой пайшла

жыць у Варкаўічы. Шклярэўскі сам гадаваў і даглядаў дзяцей. Цяпер дачка вырасла ў прыгожую і здаровую дзячыну, а хлопчык дапамагае ў гаспадарцы. Шклярэўскі сам вучыць сына грамаце, прычым замест

паперы яны крэйдай на завэндзанай столі выводзяць літары і лічбы. Людзі кажуць, што ён скончыў гарадзкое вучылішча...

*Падрыхтавала Н.В.Матыліцкая.*

## З публікацыі пра даследаванне Случчыны ў газеце «Савецкая Беларусь»

16 снежня 1928 г.

### СЛУЦКАЯ СТАРАСТЬВЕТЧЫНА

Мінуўшчына досьцьвагата адзначыла Случкі раён памяткамі сівых часоў, дайнасьць якіх пачынаецца з так званага каменнага веку (нэоліту). Да гэтых часоў адносяцца знаходкі каменных сякер, малаткоў, цеслаў, кліноў. Самую значную колькасць помнікаў нам пакінуў курганны пэрыяд. Дагэтуль зарэгістравана па раёну да 400 курганоў. Вёскі — Агароднікі, Падзеры, Цараўцы, Гарадзішча, Княжа-Магіла, Нежараўская хут., вёска Сорагі, ваколіцы Мір-Гары, Краснае Гары, в. Бязъверхавічы, Лесішча, Бранава, Еўлічы, Бакшыцы, Казловічы і інш. групуюць каля сябе цэльныя курганныя могілкі, часамі значныя па ліку пахаваньняў; гэтак каля вёскі Княжа-Магіла знаходзіцца 127 курганоў, а ў ваколіцах Сорагаў — 69. Некаторыя населішчы атрымалі свае назвы з прысутнасці таго ці іншага помніку: такім зъяўляюцца вёскі Курганы, Княжа-Магіла, Гарадзішча. Мясцоў жыхарства шмат апавядзе розных паданьняў і лягенд, складзеных наўкол помнікаў; вось прыкладам, курган-вялікан «Княжа-Магіла» (вышынёй 4 мэтры і наўкол 65 мэтраў), па іх думцы, гэта — магіла князя, забітага на вайне, са слоў іншых з рэўнасці другім князем, тут быццам закопана залатая шапка. Яшчэ зусім нядайна сяляне наслілі ахвяры, драўляныя саблі і стрэльбы, якія вешалі на дрэве.

У мястэчку Лепіна (Раманава) з існаваньнем вялікага Замчышча звязана імя князя Рамана, які з дружынай рабіў разбойнікі напады на пражджажаўшыя купцоў. У палове кілёмэтру ад в. Амговіч знаходзіцца гарадзішча, на якім трапляюць чарапкі глінянае пасуды самай прымітыўнай апрацоўкі. Далей, каля савгаса Івань, ёсьць кальцавыя насып «Замачак», у якім, па паданні, зъмяшчалася стан Пятра 1-га ў часы вайны са швэдамі. Каменныя крыжы захоўваюцца на могілках вёсак Падзеры, Варка-

вічы і Стэфанаўскіх — каля гораду. Нарэшце, г. Слуцак, якога гісторыя ў 1116 годзе застасе ўжо горадам, зъяўляеца са-прайдным музэем гістарычных помнікаў і вартасцяй. Аграмаднае замчышча ў самым цэнтры гораду, рэшткі цытадэлі, равоў і земляных крэпасных узмацаваньняў кідаюцца ў вочы; але, галоўным чынам, Слуцак захаваў шмат помнікаў архітэктуры, пераважна ў культавых будовах, з якіх 10 помнікаў узяты дзяржавай пад ахову.

Дзяржавы музэй у Менску, а таксама слуцкі краёвы музэй часткова адлюстроўваюць у сваіх калекцыях культуру старых часоў Случчыны.

У

25 ліпеня 1929 г.

### АРХЕОЛЁГІЧНЫЯ ДОСЬЛЕДЫ НА СЛУЧЧЫНЕ

З 10 па 18 ліпеня ў г. Слуцку і яго ваколіцах працавала археолёгічная экспедыцыя БАН.

За гэты тэрмін ускрыта 27 курганоў, 2 гарадзішчы, абсочана да 300 курганоў і выкрыта стаянка бронзавага веку.

Асаблівую цікавасць прадстаўляюць досьследы Слуцкага гарадзішча, з якіх відаць, што апошніяе пабудована на невялікім узгорку пры р. Случы і ўтоку ў яе ручая Бычка.

Тоўшча культурнага слою і розныя знаходкі паказалі, што гарадзішча ўзынікла не пазней 6—7 веку.

У першы пэрыяд гістарычнага жыцця яно, акрамя непасрэднага свайго прызначэння як умацаванье, служыла месцам культавых абрадаў.

Знойдзены кавалкі лепнае пасуды, косткі і зубы бабра, быка, ласія, дзіка і хатніх жывёлін.

Прыблізна ў X—XI ст. гарадзішча было перабудавана падсыпкай краёў і ўмацавана дубовай сцяной.

У верхнім слоі яскрава выражана культура X—XIII ст.

З прадметаў памянёных часоў цікавы шыферны прасыліцы Балынскага пахаджэння і рознакаляровыя шкляныя бранзелеты з Візантыі.

Памянёна гарадзішча лічылася першапачатковым умацаваннем г. Слуцку.

Прыблізна к XIII – XIV ст. гарадзішча стала цесным, яго пашырылі, такім чынам узынік ніжні замак, які захоўвае нязначчыную культурныя напластаваныні.

Да падобнага тыпу ў Слуцкім раёне адносяцца гарадзішчы каля вёсак Надзеі і Амговічы.

Усе даследаванні курганоў выявілі звычайнія формы пахаваньняў X – XII ст. тыпова Дрыгавіцкія.

Знайдзены гаршкі, жаночыя аздобы, пасеркі сэрдалікавыя, шкляныя, з горнага хрусталью, бронзавыя-філігранавыя, вісочныя кольцы, нажы, пярсыцёнкі.

У Нежароўскіх хутарох, у кургане трапілася цікавая знаходка гаршка з 2 вуш-

камі і арнамэнтам у выглядзе абручоў. Гэта першая знаходка такога тыпу пасуды на Беларусі. На тых самых Нежароўскіх хутарох выяўлена пахаваньне з адзнакамі трупаспалення, што ўвязваеца з ранейшымі гарадзішчамі Случчыны.

Упяршыню на верхавінах Случы, каля вёскі Агароднікаў Падзескіх, выкрыта стаянка чалавека канца часу бронзы і пачатку жалеза, даўнасьцю тысячы 2 з паловай гадоў назад.

Знайдзены фрагменты арнамэнтаванай пасуды, крамнёвяя стрэлкі, скрабкі і інш.

За час працы экспедыцыя трымала цесную сувязь з краязнаўчымі таварыствамі, з якім падзялілася знаходкамі. Аб выніках раскопак праведзены 2 гутаркі-лекцыі.

Са Слуцку экспедыцыя накіравалася ўніз па Случы да Турава, па маршруту: Івань, Бальшая-Сыліва, пагост і далей.

У.М.

## Памяць зямлі

Пісменнік Ян Скрыган нарадзіўся ў 1905 г. у в. Труханавічы Капыльскага р-на (былы Слуцкі павет), але ўсё жыццё сваёй радзімай лічыў Случчыну, што ад іх разрывалася сэрца.

На маёй радзімі ёсць невялікі гарадок Слуцк. Як і кожны горад з паважанай біяграфіяй, ён меў тое месца, якое было асяродкам эканамічнага і гандлёвага жыцця акругі – рыначны пляц на самай сярэдзіне. Гэта была даволі вялікая, вышынутая паабапал Маскоўска-Варшаўскай шашы, выбруканая плошча і звалася ў нас местам. На адной палаўні ён размяшчаліся будкі гандляроў гузікамі, пернікамі, карункамі ды стужкамі, на другой – стаялі фурманкі з сёл. Тут панаваў тлум, пах конскага поту, ішоў гандаль гуркамі, цыбуляю, садавіною, збожжам, бандарнымі і сталярнымі вырабамі.

Асабліва глумна і маляўніча было ў кірмашовыя дні, калі цвілі рознымі колерамі дзяўчыя даматканыя строі і на цвінтары каля сабора хлопцы як мага больш набок збівалі свае шапкі, каб выпусціць чуб. На дарожцы да сабора сядзелі старцы – сляпяя, бязрукі, бязногі, з лямцеватымі бародамі, з тонкімі шыямі, што выцягваліся з перахопленых жычкаю каўняроў зрэбных кашуль, з паднятymі ў неба невідущымі тварамі.

Часамі разам з імі сядзелі і хлапчукі-павадыры і тонкімі дзіцячымі галасамі цятнулі песні, такія балочыя і беспрасветныя, што ад іх разрывалася сэрца.

У 1923 г. на гэтай плошчы, на той палаўні, дзе стаялі фурманкі, каля самай дарогі работнікам сувязі спатрэбілася выкапаць яму пад тэлеграфны слуп. Два чалавекі ламамі ўзадралі брук, началі ўзбіаць цвёрдую, стагоддзямі ўпілясканую, конскай жыжкой набрыняющую рудую зямлю. Менш як на метровай глыбіні грабары наткнуліся на дамавіну. Каб не чапаць яе, грабары згрэблі з вeka зямлю, адступілі трошачкі ўбок і паўз яе началі прабівацца далей уніз. И якое ж было дзіва, калі пад гэтай труной паказаліся яшчэ дзве: яны ляжалі наўскасяк пад першай, вытыркачы набрыклымі земляной вільгачцю дошкамі.

І тады здалося цяжкім грахом трывожыць прах продкаў – грабары засышталі дол і пачалі ўзрываць брук на новым месцы.

Там жа, у Слуцку, на Падвальнай вуліцы, гаспадніня, у якой я стаяў на кватэры, увесну ў кутку свайго саду захацела выкапаць яму, каб схаваць нечыстыты, як гэта было заведзена ў гарадскіх гаспадароў. Рыдлёука наткнулася на нешта непадаткае і зашархацела: пад першым чорным, урадлівым пластом слуцкай зямлі

ляжала вуголле — знак далёкіх, датла вынішчаных пажарам сядзіб. Пасля пачалі нападацца струхлелыя косці, і нарэшце ў кутку гэтага саду быў выкапаны зямлёю забіты ў сваіх пустотах чалавечы чэрап.

Вось гісторыя твая, Беларусь. Па землях тваіх праходзілі з агнём і мячом тэўтонскія рыцары, шведы караля Карла XII, палкі Напалеона; разбурали і нішчылі цябе свае ж князі ды магнаты, аддаючы твае гарады і сёлы ў пасаг ці прагульваючы ў карты, а пасля адваёўваючы і дзелячы іх зноў між сабою. Не пыталі ў цябе, у народа твайго, з кім жа хоча ён быць, а палілі, спусташалі, знішчалі аж да таго, што ад гарадоў і сёл тваіх не аставалася й знаку. Гэта ж, напэўна, што толькі пасля карэннага вынішчэння, калі ад паселішчаў аставаліся адны папялішчы, можна было на месцы колішніх могілак рабіць базарную плошчу, не баючыся граху перад Богам, а на касціах людзей высаджваць сады. А колькі па землях тваіх праішло вялікіх і малых войнаў нават на людской памяці ўжо, калі крамсалі і рвалі цела тваё на кавалкі. І кожны прышэлец стараўся скарыць цябе. Колькі ж сыноў тваіх згублены з пахаваннем і без пахавання, невядома кім і калі, колькі сцерлася іх слядоў, колькі іх касцей прыняла і ўкрыла ад гора людскога ты ў зямлі сваёй..

І я люблю цябе, маці мая. І схіляю галаву перад усімі тваймі папялішчамі. Перад усімі курганамі. Перад магіламі. І тымі старадаунімі, і ўчараашнімі, што асталіся як памяць найлюцейшага змагання з самай страшнай пачварай — чорнай свастыкай. Гэтыя ахвяры — святыя. Лепшыя людзі твае прынялі смерць, каб жыць нам далей...

\*\*\*

...Я памятаю, як паявіліся легіянеры Доўбар-Мусніцкага, у казакінках з англійскага сукна, аблімаваных смушкаю, на сътых, выкармленых конях і з крыўымі шаблямі. Памятаю немцаў вясеннаццатага года: яны прыйшлі ў ціхі, пакінуты чырвонымі войскамі горад на саменькім ранку. Іхня грузавыя машыны з шэрэзялённымі салдатамі, што стаялі адзін пры адным за бартамі, праішлі па галоўнай вуліцы вельмі паволі, дэмантруючы сілу; ад широкіх касак, насынутых на самыя вочы, і ад цесакоў, панадзяваных на вінтоўкі, што паблісквалі цымянім металам, рабілася жудасна.

Але найбольш раз'юшана і драпежна трymalі сябе жаўнеры Пілсудскага. Лёгка, з нейкай бессароннай зухаватасцю, яны маглі рабаваць, катаваць, падпальваць і арудаваць бізуном, гаворачы пры гэтым «проша пана», як бы рабілі паслугу. У легіянерах гэтай арміі былі смаркачы гадоў па чатырнаццаць, насілі не вінтоўкі, а карабіны, пад свой рост, і па сваёй блазноте аднолькава лёгка маглі і пагуляць у цацкі і пальнуць з карабіна. У Слуцк пілсудчыкі прыйшлі не мірна, а зрашціўшы горад кулямі; доўга на вуліцах ад гэтых куль не загойваліся раны на дрэвах і папрабіванымі дзіркамі свяціліся аканіцы. За легіянерскімі спінамі гойсалі булак-балахоўская банды ў вялікіх авечых шапках і таксама ў заморскіх зялёных сукнах. Па нядзелях, калі было асабліва людна, на пляцы яны гаварылі крыклівыя прамовы і ў гэты ж час, за сотню кроکаў ад прамоўцы, рабавалі крамы.

Памятаю нямую сцяну людзей уздоўж Бабруйскай вуліцы, калі вялі на могілкі расстрэльваць чатырнаццаць слуцкіх паўстанцаў. Якая гэта была страшная карціна: вязні ідуць на расстрэл сярод натоўпу, што кідае ім кветкі, і спяваюць «Вы жертвою пали в борбe рокової». Натоўп маўчыць, і толькі гэтыя кветкі гараць агнём...

\*\*\*

...Гэта быў, можна сказаць, ужо край горада, і называўся ён Калоніяй. Крута спусціўшыся з узгорка, шырокая гарадская вуліца нечакана канчалася і разбівалася на завулкі і вулачкі. Пакручаста яны разбягались то ўлеву, то ўправа, ішлі то ўздоўж, то ўпоперак, так, што цяжка было разабрацца. Аднак да аднаго будынка, нізкага, шырокага і прасторнага, як гамарня, што рассунуў сябе даволі ладнае месца сярод гэтай мітусні, вёў драўляны тратуар, насланы на тоўстых лежаках. Ён таксама выкручваўся то ўлеву, то ўправа, але ясна паказваў, што будынак гэтых стацьця тут як бы выпадковы, што ён — гарадскі. Нават двор яго, таксама шырокі і прасторны, быў аслонены маладымі таполямі і абсаджаны кустамі бэзу.

Гэта была наша гімназія. Лепш кажучы, не наша, бо мы былі ў падсуседзях. Мы, рэалісты, не мелі свайго будынка, дый наогул мы не ведалі, што мы за школа. То былі часы першых гадоў рэвалюцыі... Пры кожнай новай уладзе школы ператасоўваліся, мяніліся назвы, ператасоўваліся і вучні. Не

ведаю, якія школы на гэты раз былі зліты і як дакладна мы называліся, але займацца нам прыйшлося на Калоніі. Цяпер тут асталявалася новая навучальная ўстанова — Слуцкая беларуская гімназія...

...І як не дзіва, але скончышы школу другой ступені, я падаўся ў сельскагаспадарчы тэхнікум. Чаму? Проста ў Слуцку больш не было куды.

Тэхнікум адкрыўся толькі нядаўна, размяшчачыся на Трайчанах, у быльых манастырскіх будынках. Ух, якія ў іх былі тоўстыя сцены і якія эмэрочныя скляпенні! Бывала, калі ідзеш па каменай падлозе, не замірае глухі, нейкі халодны і жудасны гул. Там жа мы і жылі ў колішніх келлях, мясціліся чалавекі па чатыры, у жалезных чорных круглых грубках па чарзе варылі кашу; калі яна была на сале — пах разносіўся па ўсіх памяшканнях.

Паўз манастыр працякала Случ. На яе беразе, пад вербамі я ўпершыню ўбачыў Якуба Коласа.

На цвінтары былі пахаваны знакамітъя духоўныя асобы, тут расло многа язіну, бэзу. Наогул, увесе бераг быў у зеляніне, начамі спявалі салаўі... Калі стала вядома, што з чацвёртага курса сельскагаспадарчы тэхнікум з Слуцка пераезджае ў Красны Бераг, я не паехаў.

\* \* \*

У газету «Вясковы будаўнік» паслаў свае вершы. І неўзабаве атрымаў запрашэнне з'явіцца ў рэдакцыю. Што ж там такое? З'явіўся. На мяне паглядзелі, пагаварылі. Запрасілі на работу.

У малененькім пакойчыку, на другім паверсе дома на Пралетарскай вуліцы, якраз над кіно «Эдисон», я ўпершыню ўбачыў, як робіцца газета.

...Рэдактар Паўлюк Шукайла арганізаў слуцкую філію «Маладняка». Часамі мы рабілі калектыўныя чыткі, наладжвалі вечары, і тады збираліся ўсе маладнякоўцы — Апанас Атава, Язэп Сукала, Іда Чырвань. Паўлюк Шукайла быў чалавек агнявой натуры, добрага, шчырага сэрца, партызанская зухаватасці і бунтарства. І ў вершах ён прызнаваў толькі бунт і таму адразу пачаў кіраваць нас на футурызм... Шукайла з'ездзіў у Мінск і дамогся, каб выдаць у кніжцы «Маладняка» слуцкіх філіяльцаў. Што ў нас ёсьць сілы, і не абыякія, — запрасіў прыехаць і паглядзець. І аднойчы пад восень прыехалі два знакамі-

тыя пісьменнікі... Абодва маладыя, абодва невысокага росту, у чорных паліто. Памятаю, як яны распраналіся ў вузенькім калідорчыку на кватэры ў Шукайлы, доўга прымайстроўваючы шапкі, бо тыя ўсё падалі, не трymаючыся на кароткіх цвіках.

— О, дык у цябе, браце мой, кватэра пішто сабе, — сказаў Кузьма Чорны, увайшоўшы ў пакой. — Жывеш ты, можна сказаць, як слуцкі князь... Калі ў цябе такая важнецкая гаспадарка ў доме, браце Паўлюк, то, мабыць, і літаратура ў случакоў павінна быць пішто сабе, — сказаў ён, як бы падаючы знак, што можна пачынаць гаворку.

І гаворка пачалася адразу са спрэчак. Шукайла вельмі хацеў паказаць, што і ўсе мы, тутэйшыя маладнякоўцы, яго паслядоўнікі, самыя чыстакроўныя футурысты. Сам сябе ён лічыў правадыром новай плыні ў маштабе ўсяго «Маладняка» і цяпер меў выпадак пахваліцца гасцям, што і мы ў Слуцку не лыкам шыты...

Язэп Пушча сядзеў у крэсле каля сталя, склаўшы адна на адну свае прыгожыя рукі. Кузьма Чорны — каля задняй сцяны на канапе; ён сядзеў, адкінуўшы галаву назад і раскінуўшы рукі, як бы праста адпачываў. Ён, здаецца, нават не глядзеў, як ходзіць па пакой Шукайла, чытаючы свае вершы, жэстыкулюючы і то гнеўна падымаючы голас, то спускаючыся да ледзьве чутнага шэпту. Нічога нельга было разабраць на твары ў Чорнага: думаў ён ці папраўдзе адпачываў, падабаецца яму гэта ці не. Поўны спакой у вачах, у чутачку адстаўленай ніжнай губе, у круглаватым падбародку. І ўсё ж такі па нечым другім, невядомым і нераспазнаным, было відаць, што ён слухае.

Пасля не раз я пераконваўся, як хораша ўмее слухаць Кузьма... Мы, чалавек колькі, запрошаных сюды для паўнаты аўдыторыі, — маладнякоўка Іда Чырвань, дзяўчына з Надрэчнай вуліцы Стасі Шпакоўская (што стала Пушчавай жонка), — моўчкі сядзелі па кутках і заміралі ад шчасця, што нам давялося пабыць на такой сапраўднай літаратурнай гаворцы.

...Пасля мы ездзілі ў Мінск на першы з'езд «Маладняка». ...Але ўсё гэта нечакана скончылася. Акругу скасавалі, закрылася і газета. Шукайла паехаў у Рacosы сакратаром партыі... Філія сама сабою распалаася.

Друкунецца паводле кн.: С к р ы г а н Я. Кругі. Мн., 1975. С. 6—7, 51, 70, 76—77, 83—86.

## Слуцк 1920-х гадоў

**З успамінаў Н.Маліноўскай, жыхаркі Слуцка (запісана ў 1974 г.)**

Мнё ўжо семдзесят, але я часта ўспамінаю Слуцк 1920-х гадоў, бо з гэтага часу я жыву ў гэтым горадзе. Люблю яго, на маіх вачах ён рос і шырыўся, мужнеў.

Які быў транспарт у Слуцку ў 1920-м? Коні з балаголамі і раміznікамі. Крыху пазней на вуліцах з'явіўся «фордзік» і яшчэ грузавая машына. Грузавік стаяў у двары школы. І дырэктар прасіў шафёра не прыязджаць на стаянку днём, бо ўсе дзеці выбягалі з класаў на двор глядзець «цуда». У такія дні ўрокі зрываліся.

Першае радыё ў Слуцку было ў памяшканні педтэхнікума. Памятаю, як студэнты хадзілі па ўстановах горада і прапаноўвалі платныя білеты на праслушоўванне апошніх навін. І людзі ішлі, слухалі, запісвалі ў сышткі ўсё пачутае з

навушнікаў і потым расказвалі аб гэтым у калектывах. Я тады працавала ў міліцыі справаводам і сама хадзіла слухаць радыё.

Мне ніколі не забыць адзін момант. Атрымалі ў райвыканкому часопіс «Огонек». Са старонак на нас глядзелі пяціпавярховыя дамы. Я тады сказала адказнаму работніку райвыканкома:

— Вось бы Слуцк дзесятак такіх дамоў, можна было б засяліць усіх жыхароў.

Ен праніzlіva паглядзеў на мяне і сказаў:

— Вы пры сваім разуме? Калі пабудаваць некалькі такіх дамоў, то Слуцк пагрузіца ў балота...

І вось цяпер мне смешна. Дамы стаяць, аўтобусы ходзяць, а горад не правальваеца ў багну.

## Якуб Колас і Случчына

### ПАЭТ І НАСТАЎНІК

Летам 1923 г. Канстанцін Міхайлавіч, адмовіўшыся ад законнага адпачынку, прыняў прарапанову Наркамата асветы Беларусі паехаць у Слуцк і прачытаць на палітыка-педагагічных курсах методыку і граматыку роднай мовы. З 4 па 29 ліпеня ён прабыў у Слуцку: да 14 ліпеня чытаў методыку, а з 16 ліпеня — граматыку.

Праца на слуцкіх настаўніцкіх курсах

захапіла паэта. Курсы былі добра арганізаваны: у гэтым вялікая заслуга загадчыка іх Сяргея Антонавіча Бярозкі.

4 ліпеня Канстанцін Міхайлавіч пачаў чытаць лекцыі. У лісце да сваёй жонкі Марыі Дэмітрыеўны ён дзяяліўся незвычайнімі ўражаннямі ад курсаў і расказваў аб сваёй першай лекцыі на іх: «Чытаў я дзве гадзіны: першая гадзіна была адведзена пад граматыку; другая — пад методыку.



Я.Колас (сядзіць другі злева) сярод выкладчыкаў і слухачоў беларускіх настаўніцкіх курсаў у Слуцку. 1921 г.

Методыку я пачаў чытаць з сярэдзіны, з таго месца, дзе гутарка ідзе аб tym, як трэба даваць практычныя лекцыі. Такое чытанне выклікана tym, што курсанты даюць практычныя лекцыі і, каб аднавіць у памяці педагогічныя прынцыпсы, прыйшлося з гэтага пачаць. Слухалі надзвычайна ўважліва. Я вельмі рад, што захапіў з сабою методыку. Курсы тут паставлены надзвычай грунтоўна. Дысцыпліна самая строгая. Курсантаў 150 чалавек, і ходзяць усе да аднаго. Курсы пачынаюцца роўна ў 10 гадзін. Да 12 гадзін практычныя лекцыі, практыкуюць самі курсанты. Кожны дзень даеца 4 лекцыі. А 12-й гадзіне прыходзяць лектары. Чытаюцца лекцыі па 4 гадзіны. У 6 гадзін ідуць гуртковыя заняткі палітычнага зместу. У сэм — канферэнцыі наконт проблемных лекций. Заканчваюцца курсы ў 8 гадзін вечара. Курсанты так заняты, што не маюць часу пайсці ў горад. Я паспей ѿсія на граматыцы зрабіць дыктоўку. Сышткаў 70 ужо праглядзеў. Няграматна напісана ў двух. Чатыры напісалі зусім граматна. Большасць — здавальняюча, многа — добра. Раней месяца я ніяк не ўпраўлююся... Сёння ў мяне такое самапачуццё, што я не каюся, прыехаўшы сюды».

Слухачы курсаў не былі аднолькавымі па ўзросце і сацыяльным паходжанні, і па сваіх поглядах. Некаторыя з іх адкрыта выступалі супраць беларускасці. І вось аднойчы адзін з такіх слухачоў, даволі ўжо пажылы чалавек, падыходзіць да Якуба

Коласа ды і кажа: «Вось Вы, Канстанцін Міхайлавіч, усё чытаце і чытаеце нам беларускую мову, гаворыце, каб мы яе вывучалі і любілі, а на ёй че... напісалі ніводнага твора, ну... скажам, як «Яўгеній Анергін». Якуб Колас уважліва паглядзеў на яго і сказаў: «Пачакайце!.. Не ўсё адразу... Пройдзе колькі часу, і на нашай мове будуть напісаны выдатныя рэчы!». Потым задумаўся на некалькі хвілін і дадаў: «Не ўсё адразу...»

А назаўтра, 8 ліпеня, на літаратурным вечары Якуб Колас прыступіў да чытання «Новай зямлі». І калі ён пачаў:

«Мой родны кут, як ты мне мілы!

Забыць цябе не маю сілы!» —

слухачы адразу неяк насяцярожыліся, а потым усталявалася мёртвая цішыня... Чытанне першага раздзела было закончана. Пачуліся бурныя воллескі. Усе кричалі: «Яшчэ!... Яшчэ!...» Канстанцін Міхайлавіч, уважліва абвёўшы вачыма залу, працягваў, не спяшаючыся:

«Дзень быў святы. Яшчэ ад рання

Блінцы пяяліся на сняданне...»

Аб гэтым памятным вечары і сваіх не забыўных уражаннях паэт расказваў у лісце да Марыі Дэмітрыеўны ад 9 ліпеня: «Учора вечарам чытаў першы раз «Новую зямлю». Адзін слухач курсаў, непрыхільнік беларускасці, зазначыў беларусу: «Я не ведаў, што па-беларуску можна так пісаць. Зарэжце мяне, калі я не навучуся беларускай мове».



Дом у в. Новы Двор, у якім жыў Я. Колас пад час выкладання на настаўніцкіх курсах у Слуцку.

Якуб Колас за час прабывання ў Слуцку прачытаў на курсах усю паэму «Новая зямля». Ды не толькі на курсах чытаў ён яе, але і на агульнагарадскіх вечарах. І ўсёды слухачы з вялікай прыхільнасцю ставіліся да яе.

Як успамінае Язэп Лявонавіч Дыла, на курсах быў яшчэ і такі выпадак. У час адной з лекцый па методыцы роднай мовы Канстанцін Міхайлавіч атрымаў запіску, у якой адзін са слухачоў пыталаў ў яго, чаму да гэтага часу няма падручнікаў па методыцы беларускай мовы. Якуб Колас адказаў, што такі падручнік хутка будзе.

І паэт стрымалаў сваё слова. Яго «Методыка роднае мовы» выйшла з друку ў 1926 годзе...

*М.Базарэвіч.*

*Шлях Ільіча. 1972. 2 ліст.*

### **З успамінаў Андрэя Якаўлевіча Лешчанкі, былога настаўніка, жыхара Слуцка**

У 1934 годзе ў Мінску адбыўся першы Усебеларускі з'езд настаўнікаў-ударнікаў. Я быў удзельнікам гэтага з'езда ў якасці дэлегата ад настаўнікаў былой Старобіншчыны (цяпер Салігорскі раён). У тыя часы я працаўваў дырэктарам пачатковай Равецка-Лескай школы.

Нас, дэлегатаў з'езда, прынялі ў Мінску ветліва, гасцінна. На другі дзень усе сабраліся ў памяшканні Беларускага дзяржаўнага тэатра, дзе і адбыўся з'езд.

У склад рабочага презідыйума ўваходзілі прадстаўнікі ЦК КПБ і Беларускага ўрада, а таксама дэлегаты з'езда. На з'ездзе прысутнічаў народны паэт рэспублікі Якуб Колас. Ён уваходзіў у склад презідыйума і сядзеў у другім радзе за столом. Я.Колас не выступаў у спрэчках, але з цікавасцю сачыў за ходам з'езда. У перапынках паміж пасяджэннямі нас знаёмілі з памятнымі мясцінамі сталіцы. Пабывалі мы і ў Доме пісьменнікаў Беларусі. Там нас ветліва і пачынаў сустрэлі стваральнікі беларускай савецкай літаратуры.

Сярод пісьменнікаў быў і Якуб Колас. Ён па-сяброўску і па-бацькоўску прывітаўся з намі і ўступіў у цікавую гутарку.

— Рад вас бачыць, мае калегі, настаўнікі. Расказваіце свае навіны, — пачаў Я.Колас.

Пісьменнік расказаў нам, як ён яшчэ да рэвалюцыі пачынаў сваю настаўніцкую дзейнасць на Палессі. Затым пацікавіўся, хто з нас працуе ў гэтым краі.

— Гэта ўжо не тое Палессе, што было калісьці, — з задавальненнем зазначыў паэт, — але нам трэба правесці там вялікую асветніцкую і культурную работу, каб гэты край стаў перадавым у рэспубліцы.



Я.Колас (сядзіць у 2-м радзе ў цэнтры) сярод удзельнікаў мастацкай самадзейнасці. Слуцк. 1923 г.

Я признаўся, што настаўнічаю на Старобіншчыне. Колас пацікавіўся, ці ўсе дзеци наведваюць школу, як вучачца, якія ўмовы ў школе для заняткаў, ці хапае падручнікаў.

Былі і яшчэ пытанні да нас. Не забыў пісьменнік запытаць, хто з нас піша вершы або іншыя творы. Я яму признаўся, што займаўся крыху імі, калі яшчэ вучыўся ў сямігодцы і педтэхнікуме, а затым стала не да вершаў: работы многа, як школьнай, так і грамадской.

Якуб Колас станоўча ацаніў такую працу, але рэкамендуваў паглыбліць педагогічныя веды і вывучаць скаронку нашай мастацкай літаратуры — народныя песні, казкі, прымаўкі, выслоўі і іншыя народныя творы.

З намі, дэлегатамі, гутарылі і іншыя пісьменнікі.

Цёпла развіталіся мы з народным паэтам і запрашалі яго прыехаць ў нашы школы.

### З успамінаў Васілія Цімафеевіча Мяцельскага, былога настаўніка Маяцкай сярэдняй школы

1948 год. Канец сакавіка. Мы, сем студэнтаў Мінскага педагогічнага інстытута імя Горкага і нашы выкладчыкі — У.Л.Важнік, У.М.Вярбіла, А.С.Карzon і М.І.Жыркевіч, сабраліся ў Акадэміі навук БССР на першую беларускую дыялекталагічную канферэнцыю.

Калідор другога паверха. Стайн цеснай групкай. З намі Пятро Фёдаравіч Глебка,

### Так ствараліся калгасы

**Калгас «Белічы».** Цэнтр гаспадаркі — в. Белічы. Арганізаваны ў 1929 г. Тады калгас называўся «Чырвоная перамога». Першым яго старшынёй стаў Барыс Іванавіч Бародзіч. У навакольных вёсках узніклі калгасы «Чырвоны праменік», «Пражэктар», «Вольная праца», «Нова-Белічы», «Нова-Млынка». У 1946 г. аб'ядналіся тры калгасы: «Чырвоная перамога», «Чырвоны праменік», «Нова-Белічы». Праз год да іх далучыўся калгас «Пражэктар», а ў 1950 г. — «Вольная праца» і «Нова-Млынка». Так арганізаваўся калгас «Белічы».

**Калгас «Гігант».** У в. Грэск у 1929 г. быў створаны калгас «Перамога». Спачат-

энергічны, вясёлы. Дасціпна жартуе. Ён адчувае, што нам тут не зусім прывычна. Акадэмія!

Потым чуем:

- Канстанцін Міхайлавіч!
- Канстанцін Міхайлавіч!

Усе прышлі, падсягнуліся. Мы не адразу ўцямлі, чаму гэтыя слова аказалі такую ўздзеянне на людзей. Аглянуўся я асцярожна — і ўсё стала ясна: ідзе Якуб Колас. Усе павярнуліся да яго. Вось ён ужо побач, працягвае руку!

— Добры дзень! — гаворыць спакойна, але з вялікім цяплом і задавальненнем. Па чарзе абыходзіць усіх, вітаючыся з кожным.

Мы пасмялелі. Запытаў, ці ўсе сабраліся, выказаў падзяку нам за тое, што прыйшлі, заспышаўся ў канферэнцзалу. Пайшлі і мы: праз колькі хвілін пачатак канферэнцыі...

Яму было тады 66 гадоў. Паэт хварэў. Але і будучы хворым, прадаўжаючы працу над апошнім, трэцім, кнігай трывогі «На ростанях», пішучы і іншыя мастацкія творы, выконваючы навуковую работу, праводзячы вялікую грамадскую работу, адказваючы на тысячы піsem, Якуб Колас знаходзіў час і энергію, каб даць штуршок, пачатак важнейшай справе вывучэння жывой роднай мовы, а значыць і нацыянальнай культуры...

...Мы ўважліва слухалі Якуба Коласа. Ён хутка закончыў выступленне і, сказаўши пра сваё няважнае здароўе, перадаў старшынства К.К.Крапіве, а сам пакінуў залу.

Канферэнцыя працягвалася. Перад намі выступалі вучоныя, выкладчыкі інстытута, студэнты.

ку ў яго ўступіла 11 чалавек. Першым старшынёй быў А.Цішкевіч. У 1930 г. у вёсцы арганізавана арцель па нарыхтоўцы вапны. Затым яны аб'ядналіся. У 1950 г. да яго далучыліся невялікія гаспадаркі: «Прагрэс», «Чырвоны партызан», «Камбайн», імя Чапаева, «Радзіма». Аб'яднаную гаспадарку назвалі калгасам «Гігант».

**Калгас імя Карла Маркса.** Гэта самы старэйшы калгас у раёне. Ён бярэ свой пачатак з камуны імя Карла Маркса, якая была створана ў 1921 г. у в. Пуцяты. Амаль адначасова ў быльм памешчыцкім маёнтку Сухаўчыцы быў створаны саўгас. Першым яго дырэктарам быў Бязручкін. У

1926 г. камуна стала калгасам імя Карла Маркса, а саўгас — калгасам «Пралетарый». Старшынёй выбралі героя грамадзянскай вайны Васіля Захаравіча Каржа. У 1926 г. яны аб'ядналіся ў адзін — калгас імя Карла Маркса. У 1929 г. да калгаса далучыліся сяляне населеных пунктаў Славінск, Заляддзе, Дубкі і частка сялян з в. Кажушкі. У 1929 г. у в. Леніна створаны калгас імя Леніна. Праз год у в. Кажушкі створаны асобыны калгас «Чырвоны араты». Першым старшынёй быў Іосіф Вечар. У гэтым жа годзе ў пасёлках Ульянаўка і Маргі быў створаны калгас «Чырвоная Ульянаўка». Старшынёй выбралі К. Канановіча. У 1933 г. гэтыя гаспадаркі аб'ядналіся ў калгас імя Карла Маркса.

**Калгас імя Кірава.** У пас. Грады ў 1927 г. была створана арцель імя Вілічэўскага, пазней перайменавана ў калгас «Вольная Беларусь». У 1929 г. у в. Казловічы арганізаваўся калгас «Чырвоная ніва». У 1934 г. яны аб'ядналіся ў адзін калгас імя Кірава. Першым старшынёй стаў Фёдар Ільіч Жываглод.

**Калгас імя Красіна.** У в. Вялікая Слабада ў 1929 г. быў створаны калгас «Чырвоны працаўнік», у суседніх вёсках — калгасы імя Красіна і «Кастрычнік». У 1933 г. калгасы імя Красіна і «Кастрычнік», а пасля і «Чырвоны працаўнік» аб'ядналіся. Першым старшынёй узбуйненага калгаса быў Антон Папоўскі.

**Калгас «Краіна Саветаў».** Створаны ў 1930 г. у в. Амговічы. Да яго далучыліся сяляне вёсак Сліўка і Ляхава. Першым старшынёй быў Дэмітрый Тараў. Пазней дробныя калгасы вёсак Амговічы, Ляхава і Сліўка аб'ядналіся ў адзін — «Краіна Саветаў».

**Калгас «Маяк».** У в. Маяк у 1929 г. была створана сельгасарцель. Спачатку ў яе ўступіла 7 аднаасобных гаспадарак. Пазней у яе аб'ядналіся 50 гаспадарак. У 1930 г. арганізаваны калгасы ў вёсках Дзюдзева, Шулякі, Ветка, Боркі. Пасля аб'яднання новая гаспадарка стала называцца калгас «Маяк».

**Калгас «Mір».** Арганізаваны ў 1929 г. з сялянскіх гаспадарак вёсак Апаліны, Нівшчы, Навінкі і Пільня. Гэта быў калгас імя Варашылава. Старшынёй выбралі Вячаслава Савіча Тарасевіча. У 1934 г. на палях працаваў адзін трактар. У в. Палікараўка стварылі калгас імя Сталіна. Кіраваць ім даручылі селяніну-бедняку Г. П. Дземідовічу. У гэтым жа годзе ў вёсках Жылін Брод і Шантароўшчына арганізаваўся калгас «8 Сакавіка», у в. Страхава — «Чырвоны гай». Першымі старшынямі калгасаў выбіраліся Н. А. Карповіч і А. Д. Лешчанка. Пазней гаспадаркі аб'ядналіся ў калгас «Mір».

**Калгас «Праўда».** Створаны ў 1929 г. у в. Балотчыцы. Спачатку ў калгас імя Чапаева ўступіла 12 сем'яў. Узначаліў калгас



Першы трактар у в. Рабак (злева трактарыст А. П. Няронскі). 1930-я гады.

былы ўдзельнік грамадзянскай вайны Лявон Цімафеевіч Алешка. Пазней калгас быў перайменаваны ў калгас «Праўда». Першымі кіраўнікамі калгаса былі Завістовіч, Амяльковіч, Галаўашкі, Дзяменець.

**Калгас «Радзіма».** У вёсках Ржаўка і Таколішча ў 1930 г. быў створаны калгас «Чырвоная Ніва» (старшыня П.Н.Палазнік), праз год — у вёсках Жылінка і Ніва — калгасы імя Дзяржынскага, «Праletарская Ніва» (старшыні В.А.Язвінскі, Д.І.Пісарык). Усе гаспадаркі аб'ядналіся ў калгас «Радзіма».

**Калгас імя Тэльмана.** У 1929 г. у в. Заградзе сяляне аб'ядналіся ў кааператыву «1 Жніўня». У 1930 г. у в. Рабак арганізуваўся

калгас «Чырвоны бор» (старшыня Сцяпан Арастовіч). У гэтым жа годзе быў створаны калгас у в. Паўстынь (старшыня Васіль Пятровіч Жук), пазней — у вёсках Мерашино, Кублішча. У 1950 г. гаспадаркі аб'ядналіся ў калгас імя Тэльмана.

**Калгас імя Энгельса.** «Вольным жыццём» назвалі сяляне в. Падлессе калгас, арганізаваны ў 1930 г. з 9 бядняцкіх гаспадарак. Яго ўзначаліў Рыгор Іванавіч Лемеш. У гэтым жа годзе былі створаны калгасы ў вёсках Шалавічы, Нявязцы, праз два гады — у в. Цяраспаль. Дробныя калгасы аб'ядналіся ў адзін — калгас імя Энгельса.

*Фонды Слуцкага краязнаўчага музея.*

## Развіццё прамысловасці

### З успамінаў былога старшыні арцелі «Чырвоная працаўнік» М.Б.Зуніна (запісана ў 1968 г.)

У пачатку 1920-х гадоў у Слуцку акрамя трох млыноў было некалькі майстэрняў, многа саматужнікаў. У той час неабходна было працаўладкаваць інвалідаў імперыялістычнай і грамадзянскай войнай. Савецкі ўрад з гэтай мэтай стаў арганізоўваць арцелі інвалідаў.

Памятаю, у 1924 г. былі арцелі «Чырвоная зорка», «Чырвоная працаўнік», імя Крупскай і інш. У арцелі аб'ядноўваліся таксама саматужнікі: металісты, бляхары, хлебапекі, рымары. Я быў старшынёй арцелі «Чырвоная працаўнік», а затым — «Чырвоная зорка». Спачатку працавала тут чалавек па 15—20, кірху пазней — больш за сотню. 80% усіх працуючых былі інвалідамі вайны або працы.

Вытворчыя працэсы выконваліся ўручную. У першыя гады арганізацыі ў Слуцку прамысловых арцелей майстры прыносілі ў цэх свае швейныя машыны, шаўцы прыходзілі на работу са сваімі малаткамі і іншым інструментам. Так было прыблізна да 1927—1928 гг. Затым сталі стварацца арцелі прамысловай кааператыві — швейныя, бляшчаныя, мэблевыя. У Слуцку з'явіліся арцелі вышывальная, вяровачная, харчовая. Выпускалі за дзень па 200—300 кілаграмаў цукерак, да 500 кілаграмаў хлебабулачных вырабаў.

Працаваў у горадзе сельтэрскі завод, які ў летні перыяд даваў за дзень да 140

сіфонаў газіраванай вады (па 20—40 літраў кожны), да 1500 бутэлек безалкагольных напіткаў.

З 1929 г. арцелі прамкааперацыі сталі развівацца. Арцелі інвалідаў існавалі да Вялікай Айчыннай вайны, а арцелі прамкааперацыі — і пасля вайны, пакуль на іх базе не былі створаны дзяржаўныя прадпрыемствы.

Некалькі слоў хачу сказаць аб гісторыі кансервавага завода. Ад многіх старажылаў чуў, што да рэвалюцыі на гэтым месцы быў маслабойны завод. У гады савецкай улады завод рэарганізавалі ў мармеладную фабрыку. З 1933 г. пачаў працаўваць вінаробны завод. Крыху пазней адкрыўся пладаванізавод, а ў 1953 г. на яго базе створаны кансервавы завод.

### З успамінаў ветэрана прамысловасці Я.А.Расамахі (запісана ў 1969 г.)

Наш горад славіўся кавалямі і саматужнімі майстэрнямі. Адна з вуліц Слуцка і цяпер называецца Калясніцкай. Тут пераважна жылі стэльмахі і кавалі. Некаторыя з іх мелі свае невялікія майстэрні па вырабе калёс, кузні.

На тых месцах, дзе цяпер узвышаюцца сучасныя жылія шматкатэрныя дамы, у першай палавіне дваццатых гадоў стаялі аднапавярховыя драўляныя хаты. У некаторых з іх размяшчаліся майстэрні ці працавалі саматужнікі-адзіночки. На месцы, дзе цяпер пяціпавярховы дом з магазінам

«Вясна», у 1922 г. быў домік, у якім арганізавалі першы на Случчыне калектыву кавалёў з былых беспрацоўных. Майстэрня бляхароў размяшчалася там, дзе сёння трохпавярховы прыгожы будынак Дома сувязі. Побач тады знаходзілася хлебапякарня.

У першай палаўніне 1920-х гадоў на тэрыторыі, якая з правага берага р. Случ прылягае да вуліцы Карла Лібкнекта, былі ўтвораны рамонтныя майстэрні: аб'ядналіся саматужнікі-металісты. У майстэрнях рамантавалі галоўным чынам сельгасінвентар і рэчы хатняга ўжытку: конныя малатарні, саламарэзкі, веялкі, плуті, швей-

ныя машыны, прымусы, веласіпеды. У першай пяцігодцы майстэрні мелі такарныя і свідравальныя станкі. Затым абсталяванне папоўнілася вагранкай (спецыяльны агрэгат для плаўкі металу). Пачала развівацца ліцейная вытворчасць. Да 1937 г. майстэрні называліся сельскагаспадарчымі. У іх працавала прыкладна 40—50 чалавек. Вытворчасць майстэрні складалася з ліцейнага і механічнага цэхаў. Летам 1938 г. слуцкія сельскагаспадарчыя майстэрні былі перамешчаны на вуліцу Камсамольскую, дзе раней знаходзіўся гарбарны завод.

## Ружовыя пялесткі

— Шышчыны! — аб'яўляе кандуктар. — Выходзіць хто?

— Выходзім, — адказвае жанчына з маршчыністым тварам. Асцярожна абаپіраючыся на кій, сыходзіць яна з аўтобуса і ідзе праз вуліцу за вёску, дзе на ўзгорку раскінуўся сад калгаса «16 партз’езд».

Сустрэчныя вітающа з жанчынай як з добра знаёмай, хоць і жыве яна ў Слуцку. Калгасніцы заўважаюць: «Пайшла Вадап’яніха свайго праведаць. Кожны год так...»

Матрэна Іванаўна ідзе да адзінокай магілы, што прытаілася пад галінастымі яблынямі, і кладзе ля гранітнага помніка (калі гэта ўлетку) букецік чырвоных руж ці палівых кветак. І доўга сядзіць у задуменні. Тут пахаваны чырвоны партызан Пятрусь Вадап’ян, забіты 10 студзеня 1930 г. за справу калектывізацыі вёскі групай кулацкіх агентаў.

Вятраты і дажджы за трыццаць гадоў сцерлі пазалоту літар на помніку, і яны ледзь-ледзь прыкметныя. Але час не ў сілах сцерці з памяці жыхароў в. Шышчыны ўспаміны пра Петруся Вадап’яна.

...Ён прыйшоў у хату Матрэны Іванаўны незадоўга да калектывізацыі. Прынёс чамаданчык, а ў ім загорнуты ў чисты ручнік партрэт Леніна ў рамцы і некалькі кніжак. Ды яшчэ меў пару дужых рук, вясёлы нораў.

Не іграі музыкі на іх вяселлі, госці не кричалі «горка» маладажонам, але Матрэна і Пятрусь Вадап’яны зажылі дружна, душа ў душу. Таго вяселля не было за што спраўляць. Бацька Петруся яшчэ ў 1910 г. пакінуў сям’ю, падаўся за акіян ў заробкі.

З год прысылаў зредку «даляры», як гаварылі ў вёсцы, потым і пісьмы перастаў слаць. Прыйшлося маці ісці ў пральню пры Грэскай бальніцы, каб пракарміць трох малых дзяцей. Нявеста Петруса таксама была з тых беднякоў, у каго хлеба да кляяд не хапае.

Познай восенню 1929 г. Пятрусь вярнуўся дахаты, калі спявалі ўжо трэція пеўні. Ад парога, не распранаючыся, узрадавана сказаў:

— У калгасе мы ўжо, Матрэна. Запісаўся! Ведаеш, як назвалі? «Колас». Добрая назва, а?

— Назва-то нядрэнная, але ж зярнятак у каласку, мабыць, малавата? — перапытала жонка.

— Дзевяць чалавек уступілі: Уладзімір Корбут, Васіль Пісарык, а Дзяніса Гурыновіча старшынёй выбралі. На вясну «Колас» паўнюткі будзе, вось пабачыши...

— Ой глядзі, Пятруська, точаш на цябе зубы кулакі. Вельмі ўжо гарачы ты.

— Нічога, неяк справімся.

Ён успомніў гады грамадзянскай вайны, партызанская сцежкі, якія прыйшоўся зброяй у руках. За яго галаву немцы ў 1918 г. абяцалі некалькі тысяч марак. Пятрусь уласнаручна забіў тады з засады каманданта нямецкага гарнізона ў Грэску. Літаваў гад у навакольных вёсках.

З кожным днём рос і мацней «Колас». Як член партынай ячэйкі Пятрусь часта ездзіў па вёсках, выступаў на сходах, агітаваў сялян у калгас. Дамоў вяртаўся з падпухшымі ад бяссонніцы вачымі, але, як заўсёды, вясёлы.

— Эх і жыщё будзе, Матрэна Іванаўна, гадоў прац дзесяць — пятнаццаць. Электрычнасць, радыё — калі ласка. Трэба табе, скажам, у Слуцак — садзіся ў аўтобус і прац паўгадзіны там. Дзеци ў сад пойдуць, у школу.

— Не верыцца, Пятруська, калі гэта і будзе. Мабыць, не дажывём мы да гэтага. Неспакойна ў вёсцы стала. Кулакі зубы паказваюць.

— Дажывём, вось пабачыши.

...Шышчыцкія кулакі рашылі падарваць «Колас» знутры. З дапамогай старшыні сельсавета Віктара Пісарыка, які дзейнічаў у згодзе з кулакамі, у партячэйку прабраўся былы балаховец Іван Вітка.

Аднойчы пасля чарговага сходу Пятрусь выйшаў на вуліцу пакурыць і пачаў у цэмры галасы сялян. Яны гучалі гнеўным папрокам.

Дык вось, Пятрок, каго вы пачалі прымаць у ячэйку! Балахоўцаў, кулацкіх сынкоў. Падумашь толькі, Івана Вітку прынялі ў партячэйку! Гэтыя слова, нібы агнём апяклі сэрца камуніста. Праверка пацвердзіла выкаванне сялян. Пазней на сходзе пасля прамовы Петруся аб гэтай справе камуністы выказалі свой недавер Вітку. Кулакі затаілі на яго звярынную злосць і чакалі зручнага моманту, каб адпомсціць.

У ноч на 10 студзеня 1930 г. сход ў в. Швяды кончыўся позна. Зноў выступаў перад сялянамі-аднаасобнікамі Пятрусь Вадап'ян. «Колас» папоўніўся яшчэ добрым дзесяткам гаспадарак.

Пасля сходу старшыня сельсавета запрасіў Вадап'яна зайсці павячэрэць у хату Паўла Віткі. Дамовіліся потым разам ехаць дамоў у Шышчыцы.

## У год масавага калгаснага руху

**З успамінаў Героя Сацыялістычнай Працы В.П.Козела,  
ветэрана калгаснага будаўніцтва на Случчыне**

Рух за калектывізацыю сельскай гаспадаркі, які пачаўся ў 1920-я гады, да 1930 г. перарос у сучэльнную калектывізацыю. У калгасы следам за беднякамі і батракамі, пайшоў серадняк. Да канца 1930 г. у раёне ў калгасы ўступіла ўжо 1753 сялянскія гаспадаркі, якія мелі больш за 20% усёй зямельнай плошчы раёна. Калгасы сталі стварацца адзін за адным амаль у кожнай вёсцы. Вядома, гэта былі яшчэ

Калі Пятрусь зайшоў у хату, удар сякеры зваліў яго на зямлю... Яшчэ жывога яго кінулі ў калодзеж.

Усю ноч над халоднай магілай камуніста співала жалобную песню завіруха. Раніцай Петруся дасталі. У левай кішэні гімнаціёркі і знайшлі акрываўленую картку кандыдата ў члены ВКП(б).

Суд пакараў забойцаў. Івана Вітку расстралялі, яго саўдзельнікаў, у тым ліку І.В.Пісарыка, прыгаварылі да розных тэрмінаў зняволення.

...Ён марыў аб зямлі, на якой будзе шмат садоў. Першыя калгаснікі «Коласа» яшчэ восенню 1929 г. заклалі фруктовы сад на плошчы ў дзесяць гектараў. Садзіў дрэўцы і Пятрусь. Таму і пахавалі яго ў садзе, побач з яблынкамі-двуходдкамі. Прыжыліся дрэўцы, глубока пусцілі карэнне ў зямлю. А колькі такіх садоў вырасла на Случчыне — і не злічиш!

...Мне давялося быць у гэтым садзе летасць, у канцы мая. З палеткаў вецер нес пах падагрэтай сонцам зямлі, маладой траўкі. У блакітным бяздонні не змаўкаў званок вясны і радасці — жаўранак. Праз поле да вёскі роўнай шарэнгай выстрайліся слупы электралініі. Недалёка быў чутны рокат «ДТ-54». А далей, за садам, серабром адлівала роўная стужка асфальтаванага шасі Мінск — Слуцк, па якім адна за другой імчалі аўтамашыны.

Вечер зрывалі з яблынь ружовыя пляёсткі, і яны паволі апускаліся долу. Пад вечар пляёсткі так густа ўслалі зямлю ля помніка, што здавалася, быццам магіла накрыта ружовым палотнішчам.

*М.А.Тычына.*

*Мінская праўда. 1958. 16 мая.*

слабая і малалікія калектывіўныя гаспадаркі. Многага ў іх не хапала, але яны смела ўступалі ў новае жыццё.

Перыйд гэты быў цяжкі. Чаго толькі не прадпрымалі кулакі, каб перашкодзіць новаму ладу ў вёсцы. Яны запужвалі тых, хто ўступіў у калгас, з-за вугла стралялі ў актывістаў. У снежні 1929 г. арганізаваўся калгас ў в. Кляпчаны. 18 гаспадарак спачатку ўступілі ў яго. Свой калгас мы

назвалі «Камбайн». Праўда, гэтай машыны мы тады і ў вочы не бачылі, але верылі — будуць камбайны ў калгасе. А пакуль у гаспадарцы было 12 плугоў, 16 барон і 8 рабочых коней. Вось з гэтага мы пачалі.

Усю зіму 1930 г. рыхталіся да веснавых работ. Першая калгасная вясна! Зрабілі пробны выезд у поле. Гэта было сапраўднае свята. Граў духавы аркестр, прыехалі прадстаўнікі з раёна. З канца ў

канец праехалі на конях. Як старшыня ішоў уперадзе, на падводах везлі плугі, бароны. Выехалі ў поле, запрэглі коней у плугі, праверылі збрую і астатні інвентар. Атрымалася добра. Сяўбу ў ту ю першую калгасную вясну мы правялі паспяхова.

Восенню 1930 г. у калгас уступілі ўсе жыхары в. Кляпчаны. Добрая слава пайшла аб нашай сельскагаспадарчай арцелі.

## Жанчына з вёскі Ісерна

**КАПАЦЭВІЧ** Вольга Цімафееўна, нарадзілася ў в. Ісерна ў сям'і сялян. Грамадскі дзеяч БССР. Змагалася супраць бандаў Булак-Балаховіча. Удзельніца 1-й Усерасійскай сельскагаспадарчай выстаўкі ў Маскве (1923), дэлегатка міжнароднага кангрэса жанчын-камуністак (1924). Намеснік наркома сацыяльнага забеспеччэння БССР (1925), член ЦВК БССР (1924—1925). У Вялікую Айчынную вайну партызанская сувязная. Адна з герайн беларускага хранікальна-документальнага фільма «Арліная крыніца» (1966, рэж. В. Сукманаў, сцэнарый А. Вялюгіна) і дакументальнага фільма «Наша біяграфія». Год 1923». Памерла ў 1967 г.

Ёй было трыццаць пяць гадоў. Рухавая, працаўтая сялянка, маладая і зграбная — за якуга работу ні бралася, усё ў яе атрымлівалася. Ці ведаў хто, што ў хуткім часе яе імя стане вядомым не толькі ў Слуцкім павеце, але і ва ўсёй Беларусі і за яе межамі.

1917 год. Каstryгніцкая рэвалюцыя, устанаўленне савецкай улады... Менавіта

этых падзеі змянілі лёс жанчыны. Вольга прымала актыўны ўдзел у новым жыцці: сустракалася з сялянамі і словам заклікала іх умацоўваць Саветы, пераходзіць да калектыўнага вядзення сельскай гаспадаркі, вяла барацьбу з бандытамі. А калі пачалася грамадзянская вайна, змагалася супраць банды Булак-Балаховіча. Безумоўна, не кожная жанчына магла адважыцца на такое. З павагай адносіцца землякі да Вольгі. У мірны час пачала займацца сельскай гаспадаркай. І вось надышоў 1923 год. Той дзень запамятала яна на ўсё жыццё. Яе пасыпалі ў Маскву на Усерасійскую выстаўку.

Вольгу Цімафееўну Москва сустрэла гасцінна. У першы дзень з ёй доўга гутарылі Н. К. Крупская і К. Цэткін. На выстаўцы дали выступіць. А затым яе правялі да У. І. Леніна, які ўспешиў жынчыну і пачаў распытваць, адкуль яна, якая сям'я, на каго пакінула дзяцей, як



В. Ц. Капацэвіч (у цэнтры) з аднавіякоўцамі.

жыштё ў вёсцы. Вольга Цімафееўна ўсё расказала. На развітанне ёй падаравалі хустку, чаравікі, спадніцу, бо была яна ў андараку сялянскім ды ў лапцах. Гэтая паездка выклікала ў Вольгі Цімафееўны новы прыліў сіл і энергіі. Неўзабаве яе выбралі членам ЦВК Беларусі. З сакавіка 1924 г. па май 1925 г. з'яўлялася В.Ц. Ка-пацэвіч супрацоўнікам народнага камісараўства БССР па сацыяльным забеспечэнні.

З 1925 г. па 1932 г. Вольга Цімафееўна працавала старшынёй сялянскага камітэта ўзаемадапамогі і адначасова вяла падрыхтоўчую работу па стварэнні калгасаў. Потым яе выбралі старшынёй калгаса. Мно-га сіл прыклала яна для ўмацавання

гаспадаркі. А колькі было няўдач, цяжкасцей, небяспечных момантаў. Сярод белага дня ворагі спалілі яе хату, не раз з іх боку чуліся пагрозы. Але не змаглі яны звярнуць Вольгу Цімафееўну з выбранага шляху.

Некалькі гадоў перад самай вайной працавала Вольга Цімафееўна загадчыцай птушкафермы. У гады вайны была сувязной партызанскаага атрада.

Прайшлі гады, непадалёку ад вёскі шуміць сасновы бор, які калісь, яшчэ ў 1920-я гады, пасадзіла Вольга Цімафееўна з аднавяскойцамі. Шуміць бор, ускалыхваючы памяць аб мінулым.

*В.С. Відлога.*

## На жыцці крохылі з песняй

10 красавіка 1921 года адбыўся другі Слуцкі павятовы гарадскі з'езд камсамола. На ім прысутнічаў член бюро ЦК КСМ Беларусі А.М. Крамнёў. У прэзідымуме з'езда камсамола былі выбраны: А. Крамнёў, Вейняровіч — удзельнік грамадзянскай вайны, Пракопчык — з сялянскай моладзі, Павел Штыцко, які загінуў ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Камітэт камсамола г. Слуцка і павета, выбраны на з'ездзе, вёў работу па выкананні рашэнняў IV з'езда РКСМ і па ўцягненні моладзі ў камсамол, стварэнні новых камсамольскіх арганізацый. У вёсцы Леніна галоўнымі арганізатарамі камсамола былі І.В. Ярмола, М.Ф. Дарашэвіч і іншыя. У Ленінскую валасную партыйную ячайку звярнуліся Т.Н. Паляшчук, Г.Хмель, Е.В. Сулкоўская, А.Д. Туравец, П.І. Штыцко з просьбай прыняць іх у члены Камуністычнай партыі. Старшынёй камсамольскай ячайкі ў в. Леніна быў выбраны М.А. Багдановіч, сакратаром — І.В. Ярмола. Камсамольцы арганізоўвалі вечары, на якіх ставілі рэвалюцыйныя п'ескі, развучвалі і спявалі новыя песні.

Камсамольцы карысталіся ў сялян-беднякоў і сераднякоў вялікай павагай за ўсётыя мерапрыемствы, якія праводзілі ў той час. Дастаткова прывесці такі прыклад. У 1925 годзе вясковага хлопца Лемеша выбралі намеснікам старшыні Ленінскага сельсавета.

У 1924 годзе па ленінскім закліку ў камсамол уступіла вялікая група моладзі. Гэта У.Лемеш, які цяпер працуе ў Віцеб-

скім ветэрынарным інстытуце, М.А. Торык — цяпер віцэ-адмірал. Першы быў сакратаром Ленінскай камсамольскай арганізацыі, а затым паехаў па камсамольскай пущеўцы на вучобу. Сакратаром камсамольскай арганізацыі выбралі М.А. Торыка, а ў 1928 годзе ён стаў сакратаром Слуцкага райкома камсамола. Ленінская камсамольская арганізацыя выхавала такіх камсамольцаў, як А.П. Гладкі — цяпер дацэнт, выкладчык другога Ленінградскага інстытута, А.М. Невяроўскі — цяпер палкоўнік і інш.

Камсамол вёў паход за ліквідацыю непісменнасці. У вышэйшых навучальных установах адкрыліся рабочыя факультэты. Расла сетка школ ФЗН. У 1920 годзе было рамеснае вучылішча ў Слуцку, якое рыхтавала спецыялістаў для прадпрыемстваў горада. У вучылішчы стварылі камсамольскую ячайку, сакратаром выбралі т. Прымуту.

Разам з партыйнай арганізацыяй камсамол горада і раёна актыўна змагаўся за будаўніцтва новай вёскі. Сельскія камсамольцы стваралі камуны, таварысты па сумеснай апрацоўцы зямлі, рыхтавалі першыя кадры механізатарап. Уся гэтая работа праводзілася ў напружанай класавай барацьбе.

У снежні 1925 года ў Слуцкім раёне было каля 200 камсамольцаў. У Васілінкаўскай камсамольскай арганізацыі яшчэ ў 1922 годзе налічвалася 7 членоў камсамола. Першым сакратаром ячайкі быў Пётр Басалыга, які працаваў старшынёй сельсавета. Сярод камсамольцаў былі



Т.Ц.Шахлевіч.

А.Яцук, П.Магльш, У.Шарамет, В.Капарыха, Ф.Бурак, Г.Барцэвіч. Збіраліся яны ў доме Паўла Маглыша. Тут абсталявалі чырвоны куток, развесілі плакаты, лозунгі. Кожны тыдзень авабязькава праводзілі камсамольскія сходы. На іх запрашалі моладзь. Камсамольцы арганізувалі



Першыя камсамольцы Бокшыцкай ячэйкі: Рудзяк, П.П.Басальга, К.Д.Бурак, А.М.Яцук.

палітвучобу, чыталі лекцыі і даклады перад канцэртамі мастацкай самадзейнасці. Кожнаму камсамольцу было даручана падрыхтаваць даклад і выступіць з ім. Арганізоўвалі платныя вечары. Сабраныя сродкі ішлі на абсталяванне клуба. Як пачяплела, камсамольцы зрабілі летні клуб, яны растлумачвалі насельніству законы і палітыку Савецкай улады, ЦК камсамола заклікаў камсамольцаў ехаць на новабудоўлі. Са Слуцкага раёна паехалі Пётр Басальга, Дзям'ян Махлай, Фёдар Бурак і яго жонка Кацярына Бурак.

Вялікую ролю адыграў камсамол у барацьбе за калектывізацыю сельскай гаспадаркі і ліквідацыю кулацтва як класа. Першая калектыўная гаспадарка была арганізавана ў вёсцы Пуцята Ленінскага сельсавета на памешчыцкай зямлі. Старшыня калгаса выбралі члена партыі з 1905 года П.С.Кашанскага.

Райком камсамола паслаў у кожную вёску па групе камсамольцаў для арганізацыі калектыўных гаспадарак. З вёскі Дзюдзева 4 камсамольцы — М.Ф.Мяцельскі, І.П.Кірчэня, У.Ф.Кірчэня, У.Ф.Мяцельскі паехалі для арганізацыі камуны ў вёску Хранова (цяпер Ветка). 23 лютага 1929 года тут была арганізавана камуна «Чырвоны маяк». Старшыней яе стаў М.Ф.Мяцельскі, які ў 1927 годзе ўступіў у камсамол.

У вёсцы Ізбудзішча быў арганізаваны калгас «КІМ». Туды накіравалі камсамольцаў з усяго раёна. У вёсцы Немча арганізвалі калгас «Батрак», куды ўвайшлі выключна адны беднікі.

Адначасова працягваўся паход за культуру. У 1929 / 1930 навучальным годзе камсамол накіраваў у вёску для ліквідацыі непісьменнасці 100 тысяч культармейцаў, а ў наступным годзе — 250 тысяч. У ліку іх у вёску Бокшыцы была паслана Т.Ц.Шахлевіч.

Прамысловасць для калектыўнай сельскай гаспадаркі дала тэхніку. Трэба было падрыхтаваць кваліфікованых спецыялістаў. За гэту справу ўзяўся камсамол. У калгасе «Колас» (вёска Бокшыцы) з'явіўся першы трактар. На ім працаваў камсамолец Васіль Капарых.

Гераічная праца савецкіх людзей дала станоўчыя вынікі. За гады даваенных пяцігодак у горадзе і раёне пабудавалі рад буйных прамысловых прадпрыемстваў:

электрастанцыю, мясакамбінат, торфазавод, маслосырзавод, плодавінзавод, сельгасмайстэрні. Да Вялікай Айчыннай вайны на Случчыне налічвалася 17 прамысловых прадпрыемстваў і 16 прамарцелей. У 1937 годзе прамысловасць горада выпусціла прадукцыі на некалькі мільёнаў рублёў.

Вялікія змены адбываліся ў вёсцы. З году ў год умацоўвалі і развівалі свае гаспадаркі калгасы і МТС. Да вайны ў раёне было 3 МТС і 32 калгасы. Была створана шырокая сетка школ і культурна-асветных устаноў. У Слуцку працавалі педагічныя, медыцынскія школы, 10

## Гартаю лісткі календара...

...1929 год у Бокшычах быў годам нараджэння новага жыцця. Колішня панскія землі, раскупленыя кулакамі, былі адабраны і аддадзены пад калгас. На агульным сходзе калгасу далі сімвалічнае імя: «Колас». Няхай красуе, няхай наліваецца.

Першым старшынёй калгаса абраўся камуніста Мікалая Цімафеевіча Акуловіча. Членамі першага калгаснага праўлення сталі вясковыя актыўісты: Сяргей Ілюкевич, Сцяпаніда Басальга, Кацярына Бурак, Васіль Гук, Таццяна Шахлевіч, Ляксей Семяновіч, Сцяпан Шарамет, Афрасыня Шарамет — камуністка, член першага жаночага савета. Цяпер гэта ўсё паважаныя і заслужаныя пенсіянеры. А тады... Тады, на першым часе, калгас толькі і трymаўся на моладзі, на камсамольцах. Камсамольцы першыя пайшлі на фермы, першыя селі на трактар, камсамольцы зажыналі першыя калгасныя снопы.

Васіль Арсенцьевіч Капарыха многа гадоў ужо настаўнічае у сваёй жа Бокшы-

агульнаадукацыйных школ і 3 школы рабочай моладзі. У тым, што непазнавальна мянялася жыццё працоўных Случчыны, вялікая роля камсамольцаў. Яны былі на пярэднім краі.

У 1940 годзе раённая камсамольская арганізацыя ўмацавалася арганізацыйна і значна вырасла. Яна налічвала ў сваіх родах 1300 юнакоў і дзяўчат. Сакратаром райкома быў т. Паращанка.

Камсамольцы працягвалі паход за дзялейшы ўздым прамысловасці і сельскай гаспадаркі, культуры Случчыны.

*Шлях Ільіча. 1970. 10 вер.*

кай дзесяцігодцы. А ў тым 1929 годзе ён быў першым камсамольцам-трактарыстам. Першую калгасную баразну араў на амерыканскім «фардзоне». Жанкі баяліся падступіцца да «нечыстае сілы», што сама арала іх палеткі. А тыя, што адважваліся рукој дакрануцца да яе гарачага лба — радыятара, паспешліва хрысціліся...

Ні на адзін крок не адставала ад Васіля Капарыхі і маладзенькая прыезджая настаўніца Таццяна Шахлевіч. Абое хораша сівалі, абое скакалі ўдала, у абаіх быў невычарпалы запас маладой весялосці і энтузіязму — і не дзіва, што вакол іх заўсёды збиралася ўся вясковая моладзь. Не дзіва, што бокшыцкія калгасныя «артысты» неўзабаве сталі вядомыя на ўсю акругу... А пазней, калі Таццяна Цімафееву і Васіль Арсенцьевіч пажаніліся і абое пачалі ўжо работы ў школе, захапленне ма-стасцай самадзейнасцю паступова зрабілася іх другім прызвішчам. Абое яны і да гэтага часу, пагадаваўшы ўжо даўно дзяцей, не



Камсамольская делегация Случчыны на VIII Усебеларускім з'ездзе ЛКСМБ. 5 лютага 1926 г.

адступаюць ад маладых: на ўсіх абласных і рэспубліканскіх аглядах славяць яны сваю школу, свой калгас і ўсю Случчыну таксама.

Летапіс калгаса імя Дзяржынскага (гэтак цяпер называецца былы «Колас») захавае для гісторыі не адно слайшнае імя.

У Бокшычах і цяпер яшчэ жывуць чапаеўцы — некалі ўесьесь прызыў з Бокшыч трапіў у Чапаеўскую дывізію. І цяпер любяць успамінаць старыя чапаеўскія арлы свайго легендарнага камандзіра. Успамінаюць, як прыезджаў да іх у дывізію Фрунзе, як загадаў ён выдаць усім чапаеўцам каракулевыя папахі... Адна такая папаха-чапаеўка вярнулася нават і ў Бокшычы. Пра яе і цяпер яшчэ ходзіць успамінак.

Былі і аўораўцы з «Дзяржынскага» — Арцём Пятровіч Махлай і Фёдар Паўлавіч Барцэвіч. У штурме Зімняга прымай удзел Ціхон Іванавіч Салавей...

...Славутая бокшыцкая племянная конная ферма (сам Будзённы некалькі разоў прыезджаў да вайны і ўручаяў дзяржынцам

пераходны сцяг) уся да апошняга каня была вывезена ў Германію. Курыную ж ферму немцы ў вайну зжэрлі за некалькі гадзін, толькі пух і пер'е ляцелі па наваколлі.

...У 1953 годзе, калі дробны яшчэ «Колас» аб'яднаўся з «Працаўніком» і «Чырвонымі Васілінкамі», старшынёй калгаса астаўся Антон Іванавіч Козак. Ён прыйшоў усю грамадзянскую вайну. Пасля вызвалення Заходніяй Беларусі там арганізоўваў калгасы. У Вялікую Айчынную вайну ваяваў пад Сталінградам. Цяпер Антон Іванавіч персаналыны пенсіянер. Але ён не ў адстачы — пад яго клопатам калгасны сад. У гэтым годзе сад урадзіў як ніколі. Як ніколі ўрадзіла і пішаніца, вымахалі льны, непрыступнай сцяной загарадзіла камбайнну дарогу кукуруза. І ўсё гэта на тых землях, на тых колішніх палосках, дзе некалі колас за коласам ганяўся...

*Друкунца паводле кн.: В а с і л е в і ч . А. Мыс добрай надзеі. Мн., 1977. С. 224—226.*

## Каля вытокаў самадзейнага тэатра

### З успамінаў А. Ярашэвіча, жыхара в. Вялікай Сліва

У 1923 г. я навучаўся ў Цараўскай (цяпер Кіраўская) сямігадовай школе. У вёсцы была хата-читальня. Загадваў ёй Рыгор Мурашка, які потым стаў вядомым беларускім пісьменнікам. Быў створаны драматычны гурток, які развучваў і ставіў спектаклі. Мы, вучні, таксама хацелі ставіць

спектаклі, і настаўнік беларускай мовы Янка Каўпак развучваў з намі дзіцячую п'еску «Пастушок». Аб усім гэтым я расказаў у сваёй в. Вялікай Сліве старэйшым таварышам. Яны загарэліся жаданнем аб тэатральнай дзейнасці. Я звярнуўся да Мурашки за п'есай, і ён з задавальненнем



Слуцкі драмкалектыў клуба імя Крэйнеса. 1925 г.

даў мне п'есу «Модны шляхцюк» М. Чарота.

Калі я прынёс, то радасці моладзі не было канца. Пачаліся рэпетыцыі. Ролі былі перапісаны.

Пасля доўгай і карпатлівой падрыхтоўкі п'еса была гатова для пастаноўкі. І вось у мясцовай школе з сабраных дошак і іншых матэрыялаў была пабудавана сцэна з суплёрскай будкай. Спектакль меў нечаканы поспех. Уваход быў платны, за што сабралі звыш паўтоны збожжа, якое прадалі дзяржаве, за гроши купілі бібліятэчку, грым і інш.

Росквіту самадзейнае мастацтва ў Вялікай Сліве дасягнула ў 1927 г. і пазней, калі

## Сустрэча з С.М.Будзённым

Быў цёплы асенні дзень. Жанчыны з кошыкамі ішлі на палетак. Тут ужо з самага ранку араты падганяў парку коней:

— Но-о, малыя. Пашавельвайцеся хутчэй.

Калгасніцы выбіралі бульбу, якую толькі што вываралі з радкоў. Праз агароды напрасткі імчаліся хлапчуки з расшпіленымі каўнярамі кашуль. Яшчэ здалёк наперабой крычалі:

— Будзённы прыехаў!  
— Сямён Міхайлавіч у Бокшыцах!

Жанчыны кінуліся ў вёску. Каля канюшні сабралася многа людзей. Сюды на аўтамашыне прыехаў С.М.Будзённы. Сямён Міхайлавіч прывітаўся, моцна паціскаючы рукі калгаснікам.

— Мы ж толькі з поля, — пачала вінавата адна калгасніца і стала выціраць аб фартух руки.

— Нічога, нічога. Трэба ганарыща працаўтымі рукамі, — заўважыў Сямён Міхайлавіч.

## Г.К.Жукаў у Слуцку

**ЖУКАЎ Георгій Канстанцінавіч** (1896 – 1974). Маршал Савецкага Саюза, чатыры разы Герой Савецкага Саюза (1939, 1944, 1945, 1956). Лёс Георгія Канстанцінавіча Жукава ў 1940-я гады быў цесна звязаны з Беларускай ваеннай акругай. У 1926 – 1931 гг. ён выкладаў ваенна-дапрызыную падрыхтоўку ў БДУ. З 1930 г. камандзір 2-й кавалерыйскай брыгады 7-й дывізіі (штаб у Мінску), у 1933 – 1937 гг. камандзір 4-й кавалерыйскай дывізіі імя

ў вёсцы з'явіліся студэнты і інтэлігэнцыя. У час зімовых і летніх канікул і водпускаў прыязджалі студэнты і інтэлігэнцыя і разам з вясковай моладдзю рыхтавалі спектаклі, канцэрты. У рэпертуары былі такія п'есы, як «Пінская шляхта», «Лес шуміць», «Мікітаў лапаць», «Чырвоныя кветкі Беларусі» і іншыя, якія ішлі на сцэне прафесіянальных драматычных калекцываў таго часу.

У выніку ўсёй гэтай работы вырас актыў вясковай моладзі. Асабліва трэба вызначыць такіх, як Антон Самусевіч, Яўхім Чыжык, Ганна Тупік, Соня Самусевіч, Аляксандр Курдзюк, Рыгор Лысы і інш.

Завітаў С.М.Будзённы ў Бокшыцы, каб паглядзець конегадоўчую племянную ферму. Старшыня калгаса даў знак конюху Сяргею Крывалю:

— Выводзь, Яфімавіч, на двор жарабцоў. Пакажы, чым ты тут займаешся.

Сяргей Крывалъ са сваім напарнікам Васілём Кабцэвічам умомант прывязалі да каняўязі 12 жарабцоў. Чыстапародныя коні капытамі грэблі зямлю, дугой трымалі шыі.

Легендарны палкаводзец з задавальненнем браўся за грыву кожнага стаеніка, аглядаў коней.

— Для сельскай гаспадаркі выдатныя коні. А вось для кавалерыі цяжкаватыя. Нам бы рысакоў, — заўважыў Сямён Міхайлавіч.

Доўга размаўляў С.М.Будзённы з канюхам Сяргеем Крывалём, раіў, якія пароды коней заводзіць. Было гэта ў 1933 годзе...

У.М.Цішкевіч.

К.Варашилава, якая базіравалася ў Слуцку, потым – 3-га кавалерыйскага корпуса (штаб у Мінску). У 1938 – 1939 гг. нам. камандуючага войскамі Беларускай асобай ваеннай акругі па кавалеры.

У 1930-я гады Слуцк знаходзіўся ў памежнай зоне і таму не меў вялікага стратэгічнага значэння. З 1932 г. у Слуцк з Ленінградскай ваеннай акругі была перадысласцьравана 4-я кавалерыйская дывізія, якая ўваходзіла ў састаў 3-га кавалерыйскага кор-

пуса Чырвонай Армії. З 1933 г. па 1937 г. камандзірам дывізіі быў Г.К.Жукаў. Увесе гэты перыяд ён разам з сям'ёй жыў у Слуцку, дзе яго імем названа вуліца і ўстаноўлены помнік.

### З успамінаў Г.К.Жукава

... В Слуцку мы попали в период весенней распутицы. На станции была непролазная грязь, и пока добрались до тачанки, жена не раз оставляла свои галоши в грязи. Сидя у меня на плечах, Эра спросила:

— Почему здесь нет тротуара, как у нас в Сокольниках?

Я ей ответил:

— Здесь тоже будет тротуар и краси-  
вая площадь, но только позже...

Мне с семьей пришлось временно при-  
ютиться в 8-метровой комнате у начальни-  
ка химслужбы дивизии В.М.Дворцова, ко-  
торый был так любезен, что сам с семьей  
остался в одной небольшой комнате, усту-  
пив нам эту комнатушку. Все мы понима-  
ли трудности с жильем, и никто не пре-  
тендовал на лучшее, пока это «лучшее» мы  
сами не построили.

Через полчаса я был уже в штабе диви-  
зии, который располагался тут же во  
дворе. Командира дивизии Г.П.Клеткина  
в штабе не было: он сообщил, что нездор-  
ов и принять меня не может. Я, конечно,  
понимал его душевное состояние и не на-

стаивал на немедленной встрече.

С положением дел меня подробно оз-  
накомили заместитель командира по по-  
литической части Николай Альбертович  
Юнг и начальник штаба дивизии Алек-  
сандр Иванович Вертугградский. Я был  
признателен им за то, что они сумели все  
быстро и обстоятельно изложить. Однако  
мне предстояло главное: самому доско-  
нально разобраться в обстановке непосред-  
ственно в частях и подразделениях, опре-  
делить недостатки, найти их причины и  
вместе с командирами и политработника-  
ми наметить пути их ликвидации...

Благодаря усилиям всего личного со-  
става дивизии в 1935 году было заверше-  
но строительство: все части получили  
хорошие квартиры, учебно-материальную  
базу. Значительно улучшился и конный  
состав дивизии.

К этому времени были достигнуты  
неплохие результа ты и во всех видах по-  
литической и боевой подготовки. Имелись  
высокие показатели по дисциплине, служ-  
бе и общей организованности частей и  
подразделений.

1935 год ознаменовался для нас боль-  
шими событиями. Во-первых, на инспек-  
торских смотрах все части дивизии полу-  
чили высокие оценки, в том числе и по  
самому трудному виду боевой подготовки  
конницы — по огневой подготовке. Во-вто-  
рых, дивизия была награждена за свои  
успехи в учебе высшей правительенной  
наградой — орденом Ленина.

Орденами был награжден большой ряд  
командиров, младших командиров и крас-  
ноармейцев. Орденом Ленина был награж-  
ден и я. Все это волновало меня до глуби-  
ны души. Я крепко задумался над тем, что  
мы должны сделать, чтобы выше под-  
нять боевую подготовку и общее состоя-  
ние дивизии...

Большим событием был приезд в диви-  
зию Семена Михайловича Буденного... Для  
вручения ордена Ленина дивизия была  
собрана в конном строю на одном из пла-  
цев города. Весь личный состав в припод-  
нятом настроении, на флангах каждой ча-  
сти развевались боевые знамена, под ко-  
торыми старые бойцы ходили в бой с  
белогвардейцами и белополяками.

В торжественной тишине после встре-  
чного марша и рапорта С.М.Буденный  
поднялся на трибуну. По его знаку подъез-  
жало с ассистентами, держа боевое знамя



Помнік Г.К.Жукаву ў Слуцку.